

Ю. М. КАРДУБАН



АНГЛІЙСКА-БЕЛАРУСКІ  
**СЛОЎНІК**  
СКАРАЧЭННЯЎ



**АНГЛІЙСКА-БЕЛАРУСКІ**  
**СЛОЎНІК**  
**СКАРАЧЭННЯЎ**



Ю. М. КАРДУБАН

**АНГЛІЙСКА-БЕЛАРУСКІ**  
**СЛОЎНІК**  
**СКАРАЧЭННЯЎ**

Мінск  
«Тэхналогія»  
2010

УДК 811.111'374=161.3  
ББК 81.2 Англ-4  
К21

Рэкамендавана да друку  
кафедрай лексікалогіі англійскай мовы  
Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта  
(прагакол № 7 ад 8 лютага 2010 г.)

Рэцэнзенты:  
кандыдат філалагічных навук *Т. Р. Кавалёва*  
кандыдат філалагічных навук *Л. С. Кныш*

*Кніга выдана  
пры падтрымцы ЗАТ "Інтэрбізнесцэнтр"*

**Кардубан, Ю. М.**

К21 Англійска-беларускі слоўнік скарачэнняў / Ю. М. Кардубан. –  
Мінск : Тэхналогія, 2010. – 192 с.

ISBN 978-985-458-206-1.

Перакладны англійска-беларускі слоўнік скарачэнняў выдаецца ўпершыню. Яго корпус складаюць каля 8 500 найбольш ужывальных скарачэнняў сучаснай англійскай мовы, якія суправаджаюцца расшыф-роўкай, і іх беларускія эквіваленты.

Выданне прызначаецца для шырокага кола карыстальнікаў.

**УДК 811.111'374=161.3**  
**ББК 81.2 Англ-4**

**ISBN 978-985-458-206-1**

© Кардубан Ю.М., 2010  
© Афармленне. "Тэхналогія", 2010

## ПРАДМОВА

Шырокае развіццё абрэвіяцыі і распаўсюджанне скарачаных адзінак ва ўсіх сферах маўлення стала агульнай тэндэнцыяй для многіх нацыянальных моў у XX — пачатку XXI стст. У сучаснай англійскай мове павелічэнне колькасці абрэвіатур адбываецца з такой хуткасцю, нібыта дзесяткі скарачэнняў розных тыпаў утвараюцца штодня. Сярод такіх вытворных шмат неалагізмаў, якія надалей не замацоўваюцца ў мове, аднак факты лексікаграфічнага апісання абрэвіатур у шматлікіх слоўніках сведчаць пра асаблівы статус скарачаных адзінак у лексічнай сістэме англійскай мовы.

Пытанні перакладу скарачэнняў у тэкстах публіцыстычнага, навукова-тэхнічнага, грамадска-палітычнага кірункаў з'яўляюцца актуальнымі для такой пары няблізкароднасных моў, як англійская і беларуская. Словаўтваральная спецыфіка скарачаных слоў, пераход большасці скарачэнняў у склад немагаваных найменняў і ўжыванне абрэвіатур у тэкстах без расшыфроўкі іх поўных прататыпаў выклікаюць шматлікія цяжкасці ў разуменні, вымаўленні і перакладзе такіх адзінак, магчымы розныя адхіленні і скажэнні. Гэта абумовіла ўкладанне Англійска-беларускага слоўніка скарачэнняў, выданне якога адбываецца ўпершыню.

Корпус слоўніка змяшчае каля 8 500 найбольш ужывальных скарачэнняў англійскай мовы (зафіксаваных у лексікаграфічных крыніцах), іх расшыфроўку і беларускія эквіваленты. Выданне прызначаецца для шырокага кола чытачоў: студэнтаў-філолагаў, выкладчыкаў, перакладчыкаў, навукоўцаў і ўсіх, хто цікавіцца пытаннямі перакладу з англійскай мовы на беларускую.

Словаспіс Англійска-беларускага слоўніка скарачэнняў уключае як лексічныя абрэвіатуры, так і графічныя скарачэнні. Пераклад графічных скарачэнняў звычайна ўскладняецца тым, што такія адзінкі нярэдка маюць некалькі расшыфровак, напрыклад:

**ent** — entertainment; entomology; entrance;

**coll** — collateral; colleague; collect; college; colloquial.

У шэрагу выпадкаў некалькі графічных скарачэнняў маюць адну расшыфроўку, напрыклад:

**bar, bbl, bl, brl** < barrel;

**grd, gtd, gu, guar** < guaranteed.

Шырокае распаўсюджанне аманіміі і полісеміі сярод скарочаных слоў англійскай мовы непазбежна закранае пытанні лексікаграфічнага апісання такіх адзінак. Менавіта прынцыпы падачы мнагазначных і аманімічных абрэвіатур адрозніваюць Англійска-беларускі слоўнік скарачэнняў ад аналагічных англійска-рускіх выданняў. У прыватнасці, амонімы прыводзяцца ў асобных слоўнікавых артыкулах згодна з алфавітным прынцыпам размяшчэння расшыфровак такіх адзінак. Такая падача адпавядае традыцыйнай канцэпцыі замежных лексікаграфічных школ і з'яўляецца найбольш зручнай для карыстання.

Адметнай рысай мікраструктуры Англійска-беларускага слоўніка скарачэнняў з'яўляецца суправаджэнне абрэвіатур граматычным каментаром. Так, скарочаныя лексічныя адзінкі прыводзяцца з паметай часціны мовы (бо ў англійскай мове скарачаюцца не толькі назоўнікі), пазначаны таксама пэўныя катэгарыяльныя прыкметы, напрыклад:

**specs** [speks] *pl n* specifications / *разм.* тэхнічныя ўмовы;

**КО** *тс. k.o.* [kɛr'əv] *v tr* knock out / *спарт. жарг.* накаўтаваць.

Лексікаграфічнае апісанне абрэвіатур у слоўніку праводзілася з улікам усіх словаўтваральных тыпаў скарочаных лексічных адзінак. Паслядоўна адлюстраваны ініцыяльныя, складовыя і складанаскладовыя скарачэнні:

**DD** Doctor of Divinity / доктар тэалогіі;

**prof** [prɒf] *n* professor / *разм.* прафесар, выкладчык;

**modem** ['mɒdəm] *n* modulator-demodulator / *влт.* мадэм.

Сімвальныя абазначэнні і кантрактуры ў склад слоўніка не ўключаліся.

## АБ КАРЫСТАННІ СЛОЎНІКАМ

Усе англійскія скарачэнні, змешчаныя ў слоўніку, падаюцца ў алфавітным парадку. Наяўнасць у складзе загаловачнага слова кропак, дэфіса, працяжніка, косай лініі і лічбаў не ўплывае на алфавітны прынцып размяшчэння артыкулаў. Па алфавіце пададзены слоўнікавыя адзінкі з сімвалам **&**, які ўлічваецца пры размяшчэнні скарачэнняў і прымаецца за ўмоўнае абазначэнне слова “*and*”. Арфаграфія скарачэнняў, іх напісанне з вялікай або малой літары, а таксама арфаграфія расшыфроўкі (англійскі або амерыканскі варыянт) прыводзяцца ў адпаведнасці з зафіксаваным у лексікаграфічных крыніцах правапісам.

Скарачэнні-амонімы падаюцца ў асобных слоўнікавых артыкулах паводле алфавітнага прынцыпу размяшчэння расшыфровак такіх адзнак і незалежна ад напісання іх з вялікай або малой літары. Графічныя варыянты пэўнага скарачэння ўваходзяць у склад аднаго слоўнікавага артыкула і падаюцца праз злучнік *тс.* (*таксама*):

**PTO** *тс.* **p.t.o.**;

**dinkie** *тс.* **dinky**.

У межах аднаго артыкула разглядаюцца таксама і такія адрозныя ў напісанні графічныя скарачэнні адной і той жа зыходнай адзінкі, якія па алфавіце ідуць непасрэдна адно за адным, напрыклад:

**anc** *тс.* **anct** ancient / старадаўні, старажытны.

Кожнае англійскае скарачэнне суправаджаецца расшыфроўкай і перакладам на беларускую мову. Косая лінія (сепаратрыса) / падзяляе англійскую і беларускую часткі слоўнікавага артыкула. У круглых дужках ( ), калі гэта неабходна, даюцца: 1) варыянты ўтваральнай асновы (асноў) англійскага скарачэння; 2) множны лік назоўнікаў; 3) варыянты слоў і словазлучэнняў у мове перакладу. Дадатковая інфармацыя і неабходныя тлумачэнні таксама змяшчаюцца ў круглых дужках і вылучаюцца курсівам. Коскай аддзяляюцца беларускія эквіваленты аднаго значэння. Рымскімі лічбамі (I, II...) абазначаюцца



пераклады аманімічных расшыфровак, а арабскімі (1, 2...) — пераклады розных значэнняў мнагазначных абрэвіятур.

Скарачэнні, пазычаныя англійскай мовай з іншых моў, у якасці расшыфроўкі змяшчаюць адпаведную зыходную адзінку з указаннем мовы-крыніцы пазычання, напрыклад:

**J.C.D.** Juris Civilis Doctor / *лац.* доктар грамадзянскага права.

Транскрыпцыя суправаджае англійскія скарачэнні толькі ў тых выпадках, калі яна зафіксавана ў лексікаграфічнай крыніцы. Стылістычныя паметы і сферы ўжывання таксама прыводзяцца ў адпаведнасці з абазначэннем у англійскіх слоўніках. Паметы змяшчаюцца пасля расшыфроўкі, аднак адносяцца да загаловачнага слова. Калі англійская абрэвіятура з'яўляецца мнагазначнай і суправаджаецца рознымі паметамі, яны асобна ўказваюцца перад перакладам кожнага значэння на беларускую мову, напрыклад:

**SM** Sergeant Major / 1. *брыт.* старшыня; 2. *амер.* галоўны сяржант.

## УМОЎНЫЯ СКАРАЧЭННІ

### Англіійскія

*adj* – adjective / прыметнік  
*adv* – adverb / прыслоўе  
*int* – interjection / выклічнік  
*intr* – intransitive / непераходны  
(дзеяслоў)

*n* – noun / назоўнік  
*pl* – plural / множны лік  
*pref* – prefix / прэфікс  
*tr* – transitive / пераходны (дзеяслоў)  
*v* – verb / дзеяслоў

### Беларускія

*ав.* – авіяцыйны тэрмін  
*амер.* – амерыканскі  
*анат.* – тэрмін анатоміі  
*араб.* – арабскі  
*архіт.* – тэрмін архітэктуры  
*асабл.* – асабліва  
*астр.* – астранамічны тэрмін  
*аўстрал.* – аўстралійскі  
*аўта* – тэрмін аўтамабільнай справы  
*афіц.* – афіцыйны тэрмін  
*бат.* – батанічны тэрмін  
*біял.* – біялагічны тэрмін  
*біяхім.* – біяхімічны тэрмін  
*брыт.* – брытанскі  
*бухг.* – бухгалтарскі тэрмін  
*ваен.* – ваенная справа  
*влт.* – вылічальная тэхніка  
*вульг.* – вульгарнае слова  
*геагр.* – геаграфічны тэрмін  
*геад.* – тэрмін геадэзіі і картаграфіі  
*геал.* – тэрмін геалогіі  
*гіст.* – гістарычны тэрмін  
*гр.* – грэчаскі  
*друк.* – тэрмін друкарскай справы  
*жарг.* – жарганізм  
*зневаж.* – зневажальны  
*і пад.* – і падобнае  
*ісп.* – іспанскі  
*іт.* – італьянскі  
*кам.* – камерцыйная справа  
*канад.* – канадскі  
*лац.* – лацінскае слова або выраз  
*лінгв.* – лінгвістычны тэрмін  
*літ.* – тэрмін літаратуразнаўства

*мар.* – тэрмін марской справы  
*мат.* – матэматычны тэрмін  
*мед.* – медыцынскі тэрмін  
*метэар.* – тэрмін метэаралогіі  
*муз.* – музычны тэрмін  
*-н.* – небудзь (хто-небудзь, што-небудзь, які-небудзь і пад.)  
*новазел.* – новазеландскі  
*ням.* – нямецкі  
*паліт.* – палітычны тэрмін  
*псіхал.* – тэрмін псіхалогіі  
*радыё* – радыётэхнічны тэрмін  
*разм.* – размоўнае слова  
*рэл.* – рэлігійнае слова  
*спарт.* – спартыўны тэрмін  
*спец.* – спецыяльны тэрмін  
*стат.* – тэрмін статыстыкі  
*страх.* – тэрмін страхавання  
*тс.* – таксама  
*тэх.* – тэхнічны тэрмін  
*ужыв.* – ужываецца  
*уст.* – устарэлае слова  
*фіз.* – фізічны тэрмін  
*фізіял.* – тэрмін фізіялогіі  
*фін.* – тэрмін фінансавай справы  
*фота* – тэрмін фотасправы  
*фр.* – французскі  
*хім.* – хімічны тэрмін  
*чыг.* – тэрмін чыгуначнай справы  
*эк.* – тэрмін эканомікі  
*эл.* – тэрмін электратэхнікі або электронікі  
*эўф.* – эўфемізм  
*юр.* – юрыдычны тэрмін

## ЛЕКСІКАГРАФІЧНЫЯ КРЫНІЦЫ

- Англа-беларускі слоўнік грамадска-палітычнай лексікі / склад. : Л.Т.Карповіч, Л.А.Казыра. – Мінск : Навука і тэхніка, 1993.
- Англійска-беларуска-рускі слоўнік / склад. : Т.М.Суша [і інш.] ; пад агул. рэд. Т.М.Сушы, А.К.Шчукі. – 2-е выд., папраўл. і дапрац. – Мінск : БелЭН, 2004.
- Англійска-беларускі слоўнік-даведнік акронімаў, назваў міжнародных арганізацый і ўстановаў / склад. : В.М.Крывашэін, Т.Л.Вашкевіч. – Мн. : БДУ, 2002.
- Англо-руско-белорусский словарь менеджера / сост. : А.Е.Дубовик. – Минск : Вышэйш. шк., 1996.
- Волкова, Н.О. Англо-русский словарь сокращений / Н.О.Волкова, И.А.Никанорова. – 2-е изд. – М. : Рус. яз., 1999.
- Кабайла, А.С. Англа-руско-беларускі слоўнік асноўных скарачэнняў у галіне інфарматыкі / А.С.Кабайла, Н.Я.Савіцкая. – Мінск : БДТУ, 2009.
- Новый большой англо-русский словарь = New English-Russian Dictionary : в 3 т. / [Ю.Д.Апресян, Э.М.Медникова, А.В.Петрова и др.] ; под общ. рук. Ю.Д.Апресяна, Э.М.Медниковой. – 2-е изд., испр. – М. : Рус. яз., 1997.
- Пашкевіч, В. Ангельска-беларускі слоўнік : каля 30 000 словаў / В.Пашкевіч; пад рэд. С.Шупы. – Мінск : Зьміцер Колас, 2006.
- Пятроўскі, Я. Ангельска-беларускі, беларуска-ангельскі слоўнікі — English-Buelorussian, Buelorussian-English dictionaries / Я.Пятроўскі. – Мінск : Тэхналогія, 1993.
- Руска-беларускі слоўнік скарачэнняў: у 2 т. / склад. : М.В.Бірыла [і інш.] ; пад агул. рэд. М.В.Бірылы, Т.П.Бандарэнка. – Мінск : Навука і тэхніка, 1996.
- Слоўнік выдавецкіх і паліграфічных тэрмінаў: анг.-бел., бел.-анг. / Уклад. К.Санько; Навук. рэд. А.Зьмітровіч. – Мінск : Тэхналогія, 2003.
- Acronyms and Abbreviations Covering the United Nations System and Other International Organizations. – N. Y. : United Nations, 1998.
- Ayto, J. 20th Century Words / J.Ayto. – N. Y. : OUP, 1999.
- Collins English Dictionary. – 8th ed. – Glasgow : HarperCollins Publishers, 2006.
- Hornby, A.S. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English / A.S.Hornby ; ed. by S.Wehmeier. – 7th ed. – Oxford, N. Y. : OUP, 2007.
- Longman Dictionary of Contemporary English. – 5th ed. – Harlow : Longman, 2009.

- The Oxford Dictionary of Abbreviations / ed. by J.Daintith [et al.]. – 5th ed. – Oxford : OUP, 2005.
- Oxford Dictionary of English / ed. by C.Soanes, A.Stevenson. – 2nd ed. – Oxford, N. Y. : OUP, 2003.
- The Reverse Acronyms, Initialisms and Abbreviations Dictionary: in 3 vol. / ed. by M.R.Bonk. – 27th ed. – Detroit : Gale Group, 2000.
- Stahl, D. Abbreviations Dictionary / D.Stahl, K.Kerchelich; originated by R.de Sola. – 10th ed. – Boca Raton : CRC Press, 2001.
- Webster's Third New International Dictionary of the English Language, Unabridged / ed. by P.Babcock Gove [et al.]. – Springfield, Mass. : Merriam-Webster, 2002.

## АНГЛІЙСКИ АЛФАВІТ

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| <b>A a</b> | <b>J j</b> | <b>S s</b> |
| <b>B b</b> | <b>K k</b> | <b>T t</b> |
| <b>C c</b> | <b>L l</b> | <b>U u</b> |
| <b>D d</b> | <b>M m</b> | <b>V v</b> |
| <b>E e</b> | <b>N n</b> | <b>W w</b> |
| <b>F f</b> | <b>O o</b> | <b>X x</b> |
| <b>G g</b> | <b>P p</b> | <b>Y y</b> |
| <b>H h</b> | <b>Q q</b> | <b>Z z</b> |
| <b>I i</b> | <b>R r</b> |            |

## А

- а about / 1. каля, прыблізна; 2. усюды, скрозь
- A** absolute (*temperature*) / абсалютная (*тэмпература*)
- A** academician / акадэмік
- A** academy / акадэмія
- a** acceleration / паскарэнне
- A** acre / акр
- A** acting / (часовы) выканаўца абавязкаў
- a** active / 1. актыўны, дзейны; 2. *лінгв.* незалежны (*стан*)
- A** adenine / *біяхім.* адэнін
- a** adjective / *лінгв.* прыметнік
- a** adjutant / *ваен.* ад'ютант
- a** adult / дарослы, сталы, паўналетні
- A** affinity / *хім.* роднасць
- a** aged / узростам, у якім-н. узросце
- a** aircraft / самалёт, паветранае судна
- a** alto / *муз.* альт
- a** amateur / I. аматар; II. аматарскі
- A** American / I. амерыканскі; II. амерыканец, амерыканка
- A** ammeter / амперметр
- A** ampere / ампер
- a** amplitude / *фіз.* амплітуда
- A** тс. Å angstrom unit / *фіз.* ангстрэм
- a** anno / *лац.* у (*некаторы*) год (*пры абазначэнні дат*)
- a** anode / *фіз.* анод
- A** answer / адказ
- A**<sub>3</sub> anytime, anywhere, anyplace / заўжды, усюды, скрозь (*ужыв.* у *тэкставых паведамленнях*)
- A** arctic / арктычны
- a** are / ар (*мера зямельнай плошчы*)
- A** area / 1. плошча, пляч; 2. прастора, абсяг
- a** army / армія
- a** artillery / артылерыя
- A** associate / 1. партнёр, кампаньён; 2. член-карэспандэнт (*навуковага таварыства*)
- A** association / аб'яднанне, таварыства, асацыяцыя, саюз
- A** atomic weight / *хім.* атамная маса
- a** atto- / ата- (*10<sup>-18</sup>*)
- A** Australian / I. аўстралійскі; II. аўстраліец, аўстралійка
- a** author / аўтар
- AA** Advertising Association / *брыт.* Рэкламная асацыяцыя
- AA** Alcoholics Anonymous / «Ананімныя алкаголікі» (*дабравольнае таварыства па барацьбе з алкагалізмам*)
- AA** always afloat / *спец.* заўсёды на плаву (*абавязак фрахтавальніка даць судну бяспечны прычал*)
- AA** anti-aircraft / зенітны, проціпаветраны
- AA** Architectural Association / Архітэктурная асацыяцыя
- AA** Athletic Association / Атлетычная асацыяцыя
- AA** author's alteration / *друк.* аўтарская праўка
- AA** Automobile Association / *брыт.* Аўтамабільная асацыяцыя
- AAA** Amateur Athletic Association / *брыт.* Аматырская лёгкаатлетычная асацыяцыя
- AAA** American Automobile Association / Амерыканская аўтамабільная асацыяцыя
- AAA** anti-aircraft artillery / зенітная артылерыя
- AAA** Automobile Association of Australia / Аўтамабільная асацыяцыя Аўстраліі
- AAAS** American Association for the Advancement of Science / Амерыканская асацыяцыя па распаўсюджванні навуковых ведаў
- AAS** anno ante Christum / *лац.* у год перад Нараджэннем Хрыстовым

- AAM** air-to-air missile / ракета класа «паветра – паветра»
- AAM** as a matter of fact / на самай справе (*ужыв. у тэкставых паведамленнях*)
- A & E** Accident and Emergency / Алдзяленне хуткай медыцынскай дапамогі
- A & M** Agricultural and Mechanical (College) / Сельскагаспадарчы і машынабудаўнічы (каледж)
- A & M** Hymns Ancient and Modern / «Гімны старадаўнія і сучасныя» (*зборнік царкоўных песняспеваў*)
- A & R** artists and repertoire / акцёры і рэпертуар
- AAP** Affirmative Action Program / *амер.* Праграма кампенсацийных дзеянняў (*па папярэджванні дыскрымінацыі*)
- AAP** Australian Associated Press / Аўстралійскае інфармацыйнае агенцтва
- AAR** against all risks / *страх.* ад усіх відаў рызыкі
- AARNet** Australian Academic Research Network / Аўстралійская навукова-даследчая (кампутарная) сетка
- AARP** American Association of Retired Persons / Амерыканская асацыяцыя пенсіянераў
- A'asia** Australasia / Аўстралазія
- AAU** Amateur Athletic Union / *амер.* Саюз спартсменаў-аматараў
- Ab** abbot / абат, ігумен кляштара
- AB** *тс. a.b.* able-bodied seaman / *брыт.* матрос
- ab** about / 1. каля, прыблізна; 2. усюды, скрозь
- ab** abstract / I. канспект, спіслы агляда, рэферат; II. абстрактны, адцягнены
- AB** airbase / авіябаза
- AB** airborne / 1. *ваен.* паветрана-дэсантны; 2. авіяцыйны
- AB** Alberta / Альберта (*правінцыя Канады*)
- Ab** antibody / *біял.* антыцела
- AB** Artium Baccalaureus / *лац.* бакалаўр гуманітарных навук
- ABA** Amateur Boxing Association / *брыт.* Асацыяцыя баксёраў-аматараў
- ABA** American Bar Association / Амерыканская асацыяцыя адвакатаў
- ABA** American Booksellers' Association / Амерыканская асацыяцыя прадаўцоў кніг
- abb** abbey / абатства, кляштар
- abb** abbot (abbess) / абат, ігумен; абатыса, ігумення
- abbr** *тс. abbrev* abbreviation / скарачэнне, абрэвіатура
- ABC** American-born Chinese / *амер.* амерыканец кітайскага паходжання
- ABC** American Broadcasting Company / Амерыканская тэлерадыёвяшчальная кампанія, Эй-бі-сі
- ABC** atomic, biological, and chemical / *уст.* ядзерная, біялагічная і хімічная (*зброя*)
- ABC** Audit Bureau of Circulation / Бюро кантролю тыражоў
- ABC** Australian-born Chinese / *аўстрал.* аўстраліец кітайскага паходжання
- ABC** Australian Broadcasting Corporation / Аўстралійская тэлерадыёвяшчальная карпарацыя
- abd** abdicated / які адрокся (*ад улады, трона*), склаў паўнамоцтвы
- ABEDA** Arab Bank for Economic Development in Africa / Арабскі банк эканамічнага развіцця ў Афрыцы, АБЭРА
- abl** ablative / *лінгв.* творны склон
- ABM** antiballistic missile / проціракета
- abn** airborne / 1. *ваен.* паветрана-дэсантны; 2. авіяцыйны

- Abo** *тс.* **abo** ['æbəʊ] *п (pl Abos)* Aborigine / *аўстрал. разм. зне-важ.* абарыген, тубылец
- A-bomb** ['eɪ,bɒm] *п* atom bomb / атамная бомба
- Abp** *тс.* **abp** archbishop / архіепіскап, архібіскуп
- abr** abridged / скарочаны, абмежаваны
- abr** abridgment / скарачэнне, абмежаванне
- abs** [æbz] *pl п* abdominal muscles / *разм.* брушныя мышцы, брушны прэс
- abs** absent / адсутны
- abs** absolute / 1. абсалютны, поўны; неабмежаваны, безумоўны; 2. *біял.* чысты, бяспрымесны
- abs** abstract / I. канспект, спіслы агляд, рэферат; II. абстрактны, адцягнены
- ABS** Anglo-Belarusian Society / Англа-беларускае таварыства
- ABS** antilock brake (braking) system / *спец.* супрацьблакавальная тармазная сістэма
- abt** about / 1. каля, прыблізна; 2. усюды, скрозь
- ABTA** Association of British Travel Agents / Асацыяцыя брытанскіх турагентаў
- abv** above / 1. вышэй, над; 2. больш, звыш
- ABV** alcohol by volume / працэнтная колькасць алкаголю
- AC** absolute ceiling / *ав.* найбольшая вышыня
- a/c** account / *бухг.* рахунак
- AC** account current / *бухг.* пабежны рахунак
- ac** acre / *акр (мера зямельнай плошчы)*
- AC** after Christ / нашай эры, пасля Нараджэння Хрыстова
- A/C** Air Commodore / *канад.* камандор авіяцыі
- AC** air conditioning / кандыцыянаванне паветра
- AC** aircraftsman / *брыт.* вайсковец авіяцыі, радавы авіяцыі
- ac** alicyclic / *хім.* аліцыклічны
- AC** alternating current / пераменны ток
- AC** ante Christum / *лац.* да нашай эры, да н. э.
- ac** ante cibum / *лац.* перад ядой
- AC** area code / (тэлефонны) код рэгіёну
- AC** army corps / армейскі корпус
- ac** Ascension Island / востраў Ушэсія (*імя інтэрнэт-дамена*)
- AC** athletic club / спартыўны клуб
- AC** author's correction / *друк.* аўтарская карэктурка
- AC** automobile club / аўтамабільны клуб
- AC** aviation cadet / курсант лётнай школы
- AC** Companion of the Order of Australia / кавалер ордэна Аўстраліі 1-й (2-й) ступені
- ACAS** *тс.* **Acas** ['eɪkæs] Advisory Conciliation and Arbitration Service / *брыт.* Служба кансультацыі, прымірэння і арбітражу
- ACASTD** Advisory Committee on the Application of Science and Technology to Development / Кансультацыйны камітэт (ААН) па скарыстанні дасягненняў навукі і тэхнікі ў мэтах развіцця, АКАСТ
- acc** acceleration / паскарэнне
- acc** acceptance / прыняцце, эк. прыманне
- acc** accompaniment / суправаджэнне, *муз.* акампанемент
- acc** according to / адпаведна, паводле, згодна з
- acc** account / *бухг.* рахунак
- acc** accusative / *лінгв.* вінавальны склон



- ACCA** Associate of the Chartered Association of Certified Accountants / член Асацыяцыі дыпламаваных прысяжных бухгалтараў
- acce** acceptance / прыняцце, эк. прыманне
- accel** accelerando / *ит.* муз. паступова паскараючы тэмп
- accpt** accompaniment / суправаджэнне, муз. акампанемент
- accrd** accrued / эк. набыты, прымножаны, налічаны
- acct** account / *бухг.* рахунак
- acct** accountant / бухгалтар
- ACE** [eis] Advisory Centre for Education / *брыт.* Кансультацыйны цэнтр па адукацыі
- ACE** [eis] Allied Command, Europe / Камандаванне аб'яднанымі ўзброенымі сіламі НАТО ў Еўропе
- acft** aircraft / самалёт, паветранае судна
- ACIR** Advisory Council for Industrial Research / Кансультацыйная рада (ААН) па прамысловых даследаваннях
- ack** acknowledge / пацвярджаць, прызнаваць
- ack** *тс.* **ackgt** acknowledgment / пацвярджэнне, паведамленне аб атрыманні
- ACLU** American Civil Liberties Union / Амерыканскі саюз абароны грамадзянскіх свабод
- ACM** Air Chief Marshal / *брыт.* га-лоўны маршал авіяцыі
- ACM** Arab Common Market / Арабскі агульны рынак, ААР
- ACP** African, Caribbean and Pacific (countries) / Афрыканская, карыбская і ціхаакіянская група краін, АКЦ
- acpt** acceptance / прыняцце, эк. прыманне
- act** acting / (часовы) выканаўца абавязкаў
- act** actual / 1. фактычны, рэальны; 2. актуальны
- act** actuary / актуарый (*спецыяліст па страхавой статыстыцы*)
- ACT** advance corporation tax / *фін.* авансавы карпаратыўны падатак
- ACT** Australian Capital Territory / Тэрыторыя сталіцы Аўстраліі (*самастойная адміністрацыйная адзінка*)
- actg** acting / (часовы) выканаўца абавязкаў
- ACTT** Association of Cinematograph and Television Technicians / *брыт.* Асацыяцыя кіна- і тэлевізійнага тэхнікаў
- ACU** Administration of the Customs Union / Адміністрацыя мытнага саюза, АМС
- ACU** Asian Clearing Union / Азіяцкі клірынгавы саюз, АКС
- ACV** actual cash value / эк. фактычная наяўная вартасць
- ACV** air-cushion vehicle / апарат на паветранай падушцы
- ACW** aircraftwoman / *брыт.* жанчына-вайсковец у авіяцыі
- ACW** alternating continuous wave / *радыё* пераменная незатухальная хваля
- AD** active duty / *ваен.* абавязковая служба
- ad** adapted / 1. адаптаваны, спрошчаны; 2. прыстасаваны
- ad** administration / кіраўніцтва, адміністрацыя
- ad** adult / дарослы, сталы
- ad** [æd] *n* advantage / *спарт. разм.* лік «больш» (*у тэнісе*)
- ad** [æd] *n* advertisement / *разм.* абвестка; рэклама
- AD** after date / *фін.* з моманту падпісання
- AD** air defence / *ваен.* проціпаветраная абарона
- AD** air-dried / высушаны на паветры

- ad** Andorra / Андора (*імя інтэрнэт-дамена*)
- AD** anno Domini / *лац.* нашай эры, н. э.
- AD** ante diem / *лац.* да дня, да тэрміну
- AD** archduke / эрцгерцаг
- AD** assembly district / *амер.* выбарчая акруга асамблеі
- AD** average deviation / *фіз.* сярэдняе адхіленне
- ad fin** ad finem / *лац.* да канца
- ad inf** ad infinitum / *лац.* бясконца
- ad int** ad interim / *лац.* I. часовы; II. тым часам
- ad lib** ad libitum / *лац.* па сваім жаданні
- ad val** ad valorem / *лац.* адпаведна кошту; з абвешчанай цаны
- adag** adagio / *муз.* адажыя
- ADAS** ['eidæs] Agricultural Development and Advisory Service / *брыт.* Служба сельскагаспадарчага развіцця і кансультавання
- ADC** aide-de-camp / *фр.* ад'ютант
- ADC** analogue-digital converter / *эл.* аналага-лічбавы ператваральнік
- add** addendum / дадатак, дапаўненне
- add** addition / дадаванне, дадатак
- add** address / адрас
- ADD** attention deficit disorder / *псіхал.* синдром дэфіцыту ўвагі
- addn** addition / дадаванне, дадатак
- ADF** automatic direction finder / *ав.* радыёкомпас; *мар.* аўтаматычны пеленгатар
- ADHD** attention deficit hyperactivity disorder / *псіхал.* синдром дэфіцыту ўвагі і гіперактыўнасці
- adj** adjacent / сумежны
- adj** adjective / *лінгв.* прыметнік
- adj** adjourned / адкладзены
- adj** adjudged / прыгавораны, прысуджаны
- adj** adjunct / 1. дадатак, дапаўненне; 2. *лінгв.* азначэнне
- adj** adjusted / адрэгуляваны, устаноўлены
- adj** adjustment / рэгуляванне, настройка
- adj** *тс.* **adjt** adjutant / ад'ютант, памочнік
- adm** administration / адміністрацыя, кіраўніцтва
- adm** administrative / адміністрацыйны
- Adm** Admiral / адмірал
- Adm** Admiralty / 1. *брыт.* адміралцейства; 2. *юр.* ваенна-марское права
- adm** admission / 1. доступ, уваход; 2. уваходная плата
- admin** ['ædmin] *n* administration / *разм.* адміністрацыя, кіраванне
- admix** administratrix / жанчына-адміністратар
- Adml** Admiral / адмірал
- admor** *тс.* **admr** administrator / адміністратар, кіраўнік
- admrx** administratrix / жанчына-адміністратар
- adms** *тс.* **admstr** administrator / адміністратар, кіраўнік
- ADP** adenosine diphosphate / *біяхім.* адэназіндыфасфат, АДФ
- ADR** alternative dispute resolution / альтэрнатыўнае развязанне канфліктнай сітуацыі
- ADR** American depositary receipt / *амер. фін.* амерыканская дэпазітарная распіска (*пасведчанне аб уласнасці на замежныя акцыі*)
- ADS** autograph document signed / уласнаручна напісаны і падпісаны дакумент
- ADSL** asymmetric digital subscriber line / *эл.* асіметрычная лічбавая абаненцкая лінія
- adv** ad valorem / *лац.* адпаведна кошту; з абвешчанай цаны

- adv** advance / рух наперед, наступленне
- Adv** advance / *рэл.* 1. Прышэсце; 2. Піліпаўскі пост
- adv** adverb / *лінгв.* прыслоўе
- adv** advice / парада, рэкамендацыя
- adv** advocate / абаронца, заступнік; *юр.* адвакат
- advert** ['ædvə:t] *n* advertisement / *брыт. разм.* абвестка; рэклама
- adv**t advertisement / абвестка; рэклама
- adv**tg advantage / 1. перавага; 2. выгада, карысьць
- ae** aetatis / *лац.* узростам, у якім-н. узросце
- ae** United Arab Emirates / Аб'яднаныя Арабскія Эміраты (*імя інтэрнэт-дамена*)
- AEA** Atomic Energy Authority / *брыт.* Кіраўніцтва па атамнай энергіі
- AE & P** Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary / Надзвычайны і паўнаможны пасол
- AEC** Atomic Energy Commission / *амер.* Камісія па атамнай энергіі
- aeron** aeronautics / аэранаўтыка, паветраплаванне
- aet** aetatis / *лац.* узростам, у якім-н. узросце
- a.e.t.** after extra time / *спарт.* пасля дадатковага часу
- AEW** airborne early warning / далёкае радыёлакацыйнае выяўленне (*самалётаў праціўніка*)
- AF** Admiral of the Fleet / *брыт.* адмірал флоту
- af** Afghanistan / Афганістан (*імя інтэрнэт-дамена*)
- AF** Air Force / ваенна-паветраныя сілы
- AF** Anglo-French / англа-французскі
- AF** audio frequency / *радыё* гукавая частата, частата гукавых ваганняў
- AF** automatic focus / аўтаматычнае факусаванне, аўтафакусаванне
- AFAIK** as far as I know / *наколькі мне вядома (ужыв. у тэкставых паведамленнях)*
- AFB** Air Force Base / *амер.* авіяцыйная база ваенна-паветраных сіл
- AFC** Air Force Cross / *брыт.* Крыж ваенна-паветраных сіл
- AFC** Association Football Club / *брыт.* футбольны клуб
- AFC** automatic flight control / аўтаматычнае кіраванне палётам
- AFC** automatic frequency control / *радыё* аўтаматычнае рэгуляванне частаты
- AFDB** African Development Bank / Афрыканскі банк развіцця, АФБР
- AFDC** aid to families with dependent children / *амер.* дапамога сем'ям з дзецьмі на ўтрыманні
- aff** affectionate / пяшчотны
- aff** affirmative / 1. сцвярдзальны; 2. станоўчы, пазітыўны
- affly** affectionately / пяшчотна, з замілаваннем
- afft** affidavit / *юр.* пісьмовае паказанне пад прысягай
- Afg** *тс.* **Afgh** Afghanistan / Афганістан
- AFIS** Automated Fingerprint Identification System / сістэма аўтаматычнай ідэнтыфікацыі адбіткаў пальцаў
- AFK** away from keyboard / адышоў ад клавіятуры (*ужыв. у тэкставых паведамленнях*)
- AFL** American Football League / Амерыканская футбольная ліга
- AFL-CIO** American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations / Амерыканская федэрацыя працы і Кангрэс вытворчых прафсаюзаў (АФП-КВП)

- AFM** Air Force Medal / *брыт.* Медаль ваенна-паветраных сіл
- afp** alpha-fetoprotein / *мед.* альфа-фетапратэін
- AFRAeS** Associate Fellow of the Royal Aeronautical Society / *брыт.* член-карэспандэнт Каралеўскага авіяцыйнага таварыства
- aft** *тс.* **aftn** afternoon / час папайдні
- AFTN** Aeronautical Fixed Telecommunications Network / стацыянарная аэранавігацыйная сетка сувязі
- AFV** armoured fighting vehicle / бронемашына
- AG** accountant general / галоўны бухгалтар
- AG** Adjutant General / генерал-ад'ютант
- AG** agent-general / генеральны прадстаўнік
- Ag** antigen / *біяхім.* антыген
- ag** Antigua and Barbuda / Антыгуа і Барбуда (*імя інтэрнэт-дамена*)
- AG** Attorney General / 1. *брыт.* генеральны атарней (*вышэйшы чыноўнік органаў юстыцыі*); 2. *амер.* міністр юстыцыі; галоўны пракурор штата
- AGC** automatic gain control / *радыё* аўтаматычнае рэгуляванне ўзмацнення
- agcy** agency / агенства; установа, ведамства
- agd** agreed / узгоднены, устаноўлены
- agg** aggregate / 1. мноства, сукупнасць; 2. агульная сума
- aggro** ['ægrəv] *n* aggravation / *брыт.* разм. задзірлівая і агрэсіўная паводзіны
- AGM** annual general meeting / агульны штогадовы сход
- AGR** advanced gas-cooled reactor / *спец.* удасканалены ядзерны рэактар з газавым ахаладжэннем
- agr** agriculture / сельская гаспадарка
- agrl** agricultural / сельскагаспадарчы
- agst** *тс.* **agt** against / супраць; перад
- agt** agent / 1. агент, прадстаўнік, павяраны, пасярэднік; 2. *хім.* рэагент, кампанент
- agt** agreement / пагадненне, дагавор
- AH** ampere-hour / *фіз.* ампер-гадзіна
- AHQ** Army Headquarters / штаб арміі
- AI** active ingredient / *мед.* актыўны інгрэдыент
- AI** air interception / *ваен.* перахоп паветраных цэляў
- ai** Anguilla / Ангілья (*імя інтэрнэт-дамена*)
- AI** artificial insemination / *мед.* штучнае аглядненне
- AI** artificial intelligence / штучны інтэлект
- AIA** Associate of the Institute of Actuaries / *брыт.* член-карэспандэнт Інстытута страхавых статыстыкаў
- AID** acute infectious disease / вострае інфекцыйнае захворванне
- AID** artificial insemination (by) donor / *мед.* штучнае аглядненне донорам
- AIDS** *тс.* **Aids** [erdz] *n* acquired immune deficiency syndrome / СНІД, сіндром набытага імуннага дэфіцыту
- AIM** Alternative Investment Market / *брыт.* Рынак альтэрнатыўных інвестыцый
- AJ** associate justice / член суда
- AK** Alaska / Аляска (*штат ЗША*)
- a.k.a.** *тс.* **aka, AKA** also known as / таксама вядомы як
- AL** air letter / авіяліст
- AL** Alabama / Алабама (*штат ЗША*)
- al** Albania / Албанія (*імя інтэрнэт-дамена*)

- al** alias / інакш, іначай кажучы
- al** alley / 1. алея; 2. вузкі завулак
- AL** American League / Амерыканская (бейсбольная) ліга
- Ala.** Alabama / Алабама (*штат ЗША*)
- Alas.** Alaska / Аляска (*штат ЗША*)
- alc** alcohol / алкаголь, спірт
- ALCM** air-launched cruise missile / крылатая ракета паветранага ба-  
завання
- Ald** *тс.* Aldm Alderman / 1. олдэрмен  
(член гарадской управы); 2. член  
рады графства (*у Англіі і Уэльсе*)
- ALF** Animal Liberation Front / *брыт.*  
Фронт за вызваленне жывёл
- alg** algebra / алгебра
- Alg** Algeria / Алжыр
- Alg** Algerian / I. алжырскі; II. алжы-  
рац, алжырка
- Algol** *тс.* ALGOL ['ælgɒl] *n* algorithmic  
language / *влт.* алгол (*мова*  
*праграмавання*)
- alk** alkali / шчолач
- alk** alkaline / шчолачны
- allegro** / *муз.* алегра
- almc** almanac / каляндар; альманах,  
зборнік
- ALP** Australian Labour Party / Пейба-  
рыская партыя Аўстраліі
- alt** alternating / пераменны, пера-  
менны
- alt** alternative / альтэрнатыва, выбар
- alt** altitude / вышыня
- alt** alteration / змена, перабудова
- Alta.** Alberta / Альберта (*правінцыя*  
*Канады*)
- altn** alteration / змена, перабудова
- ALU** arithmetic and logic unit / *влт.*  
арыфметыка-лагічная прылада
- AM** Air Marshal / маршал авіяцыі
- AM** airmail / авіяпошта
- AM** Albert Medal / *брыт.* медаль Аль-  
берта (*узнагарода за выратаван-*  
*не жыцця*)
- Am** America / Амерыка
- Am** American / I. амерыканскі; II. аме-  
рыканец, амерыканка
- am** ammeter; amperemeter / *фіз.* ам-  
перметр
- am** ammunition / боепрыпасы, зброя
- am** amplitude / *фіз.* амплітуда
- AM** amplitude modulation / амплітуд-  
ная мадуляцыя
- am** anno mundi / *лац.* ад стварэння  
свету (*пры абазначэнні дат*)
- a.m.** *тс.* **am**, **AM** ante meridiem /  
*лац.* раніцай, да паўдня
- am** Armenia / Арменія (*імя інтэрнэт-*  
*дамена*)
- AM** Artium Magister / *лац.* магістр  
гуманітарных навук
- AM** associate member / член-карэс-  
пандэнт
- AM** Member of the Order of Australia /  
кавалер ордэна Аўстраліі 3-й (4-й)  
ступені
- AMA** American Medical Association /  
Амерыканская медыцынская аса-  
цыяцыя
- amb** ambassador / амбасадар, пасол
- amb** ambulance / машына хуткай да-  
памогі
- AMDG** ad majorem Dei gloriam / *лац.*  
да большай славы Божай
- amdt** amendment / папраўка
- Amer** America / Амерыка
- Amer** American / I. амерыканскі;  
II. амерыканец, амерыканка
- Amex** ['æmeks] *n* American Stock Ex-  
change / Амерыканская фонда-  
вая біржа
- amg** among / паміж, сярод
- AMICE** Associate Member of the In-  
stitution of Civil Engineers / *брыт.*  
член-карэспандэнт Інстытута ін-  
жынераў-будаўнікоў
- AMIEE** Associate Member of the In-  
stitution of Electrical Engineers /  
*брыт.* член-карэспандэнт Інстыту-  
та інжынераў-электрыкаў

- AMIMechE** Associate Member of the Institution of Mechanical Engineers / *брыт.* член-карэспандэнт Інстытута інжынераў-механікаў
- AMM** antimissile missile / проціракета, антыракета
- ammo** ['ætmə] *n* ammunition / *разм.* боепрыпасы, зброя
- amn** ammunition / боепрыпасы, зброя
- AMP** adenosine monophosphate / *біяхім.* адэназінмонафасфат, АМФ
- amp** [æmp] *n* ampere / ампер
- amp** [æmp] *n* amplifier / *разм.* узмацняльнік
- amph** amphibian; amphibious / I. земнаводны; II. *біял., тэх.* амфібія
- AMRAAM** ['æmræm] advanced medium range air-to-air missile / ракета перадавога базавання сярэдняй далёкасці класа «паветра – паветра»
- AMT** alternative minimum tax / *амер.* мінімальны альтэрнатыўны падатак
- amt** amount / велічыня, колькасць; сума
- amu** atomic mass unit / атамная адзінка масы
- AN** above-named / вышэйназваны
- AN** Anglo-Norman / англа-нарманскі
- an** animate / жывы; жывы, энергічны
- an** anonymous / ананімны
- AN** arrival notice / паведамленне аб прыбышці
- an** Netherlands Antilles / Нідэрландскія Антыльскія астравы (*імя інтэрнэт-дамена*)
- anag** anagram / *літ.* анаграма
- anal** analogous / аналагічны, падобны
- anal** analogy / аналогія, падабенства
- anal** analysis / аналіз, вывучэнне
- anat** anatomy / анатомія
- ANB** Air Navigation Bureau / Аэранавігацыйнае бюро
- ANC** African National Congress / Афрыканскі нацыянальны кангрэс
- anc** *тс.* **anct** ancient / старадаўні, старажытны
- and** andante / *муз.* андантэ
- ang** angular / *тэх.* вуглавы
- Angl** Anglice / *лац.* па-англійску, у англійскай манеры
- Angl** anglicized / англаізаваны
- anh** anhydrous / *хім.* бязводны
- anl** animal / I. жывёла; II. жывёльны
- anl** anneal / *тэх.* абпальваць, гартаваць
- ann** annals / аналы, летапісы
- ann** annual / гадавы, штогадовы
- ann** annuity / штогадовая рэнта, штогадовая выплата
- anncr** announcer / дыктар; *амер.* спартыўны каментатар
- anon** anonymous / ананімны
- ANOVA** [æ'pəʊvə] *n* analysis of variance / дысперсійны аналіз
- anr** another / 1. другі, іншы; 2. яшчэ адзін
- ans** answer / I. адказ; II. адказваць
- ANS** autonomic nervous system / *біял.* вегетатыўная нервовая сістэма
- ANSI** American National Standards Institution / Амерыканскі нацыянальны інстытут стандартаў
- ant** antenna / *радыё* антэна
- ant** anticipated / 1. чаканы, меркаваны; 2. папярэдні
- ant** antiquarian / I. антыквар; II. антыкварны
- ant** antiquity / старажытнасць, антычнасць
- ant** antonym / *лінгв.* антонім
- anth** anthology / анталогія, зборнік
- anthrop** anthropology / антрапалогія
- ANZUS** ['ænzəs] Australia, New Zealand, United States / Ціхаакіянскі пакт бяспекі, АНЗІЮС
- A/O** *тс.* **a/o** account of / за кошт (*каго-н.*)

- ао** among others / сярод іншых
- ао** and others / і іншыя, і інш.
- ао** Angola / Ангола (*імя інтэрнэт-дамена*)
- АО** Officer of the Order of Australia / кавалер ордэна Аўстраліі 2-й (3-й) ступені
- АОВ** any other business / рознае (*пункт парадку дня*)
- А-ОК** тс. **А-okay** *adj* all systems OK / *амер. разм.* у найлепшай форме, у цудоўным стане
- АOL** absent over leave / спазненне з адпачынку, звальнення
- АONB** Area of Outstanding Natural Beauty / *брыт.* тэрыторыя надзвычайнай прыроднай красы (*знаходзіцца пад аховай дзяржавы*)
- AOR** album-oriented radio / *амер.* альбомна-арыентаванае радыё-вяшчанне
- AP** above proof / вышэй за ўстаноўлены градус (*пра спіртныя напіткі*)
- AP** account paid / рахунак аплачаны
- AP** accounts payable / крэдыторская пазычанаць
- AP** additional premium / дадатковая страхавая прэмія
- AP** advice of payment / плацежнае паведамленне
- AP** Air Police / паветраная паліцыя, паліцыя ВПС
- AP** airplane / самалёт
- AP** airplane pilot / лётчык, пілот самалёта
- а.р.** ante prandium / *лац.* перад ядой
- AP** antipersonnel / *ваен.* проціпяхотны
- ар** apostle / *рэл.* апостал
- ар** apothecaries' / аптэка
- ар** arud / *лац.* каля
- AP** assessment paid / *фін.* заплачаная сума падатку
- AP** Associated Press / «Асашэйтэд Прэс» (*інфармацыйнае агенцтва*)
- AP** author's proof / *друк.* аўтарскі карэктурны адбітак
- AP** authority to pay / *фін.* акрэдытыў
- AP** authority to purchase / *фін.* паўнамоцтва на куплянне
- АРВ** all-points bulletin / *амер.* сігнал усім пастам (паліцыі)
- АРС** armoured personnel carrier / *ваен.* бронетранспартёр
- АРС** autographed presentation copy / экзэмпляр, падпісаны аўтарам
- АРЕС** ['eɪpɛk] Asia-Pacific Economic Cooperation / Азіяцка-ціхаакіянскае эканамічнае супрацоўніцтва, АПЭК
- АРЕХ** ['eɪpɛks] Advance Purchase Excursion / спецыяльны тарыф пры папярэднім набыцці білета
- АРF** animal protein factor / вітамін В<sub>12</sub> (*як дабайка да расчыёну жыўлы*)
- API** application programming interface / *влт.* інтэрфэйс (для) дастасоўнага праграмавання
- A-plant** ['eɪ,plɑ:nt] *n* atomic plant / атамная электрастанцыя, АЭС
- аро** arogee / апагей
- АРО** army post office / палявая пошта
- Арос.** Apocalypse / *рэл.* Апакаліпсіс
- Арос.** Aposrypha / апокрыф
- арос** apostrophe / I. апостраф; II. *літ.* апастрофа
- арр** apparatus / 1. прылада, прыбор, апарат; 2. тэх. механізм
- арр** arparent / 1. бачны; 2. відавочны, несумненны
- арр** arpeal / 1. заклік, зварот; 2. *юр.* апеляцыя
- арр** arpellate / *юр.* апеляцыйны
- арр** arppended / даданы, дапасаваны
- арр** arppendix / дапаўненне, дадатак
- арр** [æp] *n* application program / *влт.* дастасоўная праграма

- app** applied / дастасоўны
- app** appointed / азначаны, акрэслены
- app** apprentice / вучань у майстра; навічок
- appd** approved / ухвалены, зашверджаны, прыняты
- appl** appellate / юр. апеляцыйны
- appl** applied / дастасоўны
- appln** application / 1. выкарыстанне, ужыванне; 2. заява
- appmt** appointment / 1. прызначэнне (на пасаду); 2. сустрэча, спатканне
- appr** apprentice / вучань у майстра; навічок
- appro** approbation / 1. ухваленне; 2. дазвол, санкцыя
- appro** ['æргəv] *n* approval / разм. ухваленне
- approx** approximately / прыблізна
- apt** appoint / 1. прызначаць (на пасаду); 2. дамаўляцца
- apptd** appointed / акрэслены, вызначаны
- appx** appendix / дапаўненне, дадатак
- APR** annual percentage rate / гадавая працэнтная стаўка
- Apr** April / красавік
- apt** apartment / пакой; кватэра
- APU** auxiliary power unit / эл. дапаможны блок сілкавання, дапаможная сілавая ўстаноўка
- арх** appendix / дапаўненне, дадатак
- AQ** achievement quotient / каэфіцыент дасягнення, паказчык поспеху (выканання якога-н. задання)
- AQ** Al-Qaeda / Аль-Каеда
- aq** Antarctica / Антарктыка (імя інтэрнэт-дамена)
- aq** aqua / лат. вада
- aq bull** aqua bulliens / лат. кіпень, вада ў стане кіпення
- aq dest** aqua destillata / лат. дыстыляваная вада
- aq ferv** aqua fervens / лат. цёплая вада
- aq font** aqua fontana / лат. крынічная вада
- AR** тс. **A/R** accounts receivable / амер. бухг. дэбіторская пазычанасць, рахункі дэбітараў
- AR** acknowledgment of receipt / фін. пацвярджэнне атрымання
- AR** all risks / страх. ад усіх відаў рызыкі
- AR** analyzed reagent / хім. чысты рэагент
- AR** anno regni / лат. у год валадарання
- AR** annual return / фін. гадавая справаздача
- Ar** Arabia(n) / Аравія; аравійскі
- Ar** Arabic / I. арабскі; II. арабская мова
- ar** area / 1. плошча, пляц; 2. прастора, абсяг
- ar** Argentina / Аргенціна (імя інтэрнэт-дамена)
- AR** Arkansas / Арканзас (штат ЗША)
- AR** army regulation / армейскі, воінскі статут
- ar** aromatic / духмяны, пахучы, вадарны
- AR** Autonomous Republic / аўтаномная рэспубліка
- ARA** Associate of the Royal Academy / брыт. член-карэспандэнт Каралеўскай акадэміі (мастацтваў)
- arbtrn** arbitration / трацейскі суд, арбітраж
- ARC** AIDS-related complex / мед. комплекс, звязаны са СНІДам
- arch** archaic / архаічны, састарэлы
- Arch** archbishop / архіепіскап, архібіскуп
- arch** archery / спарт. стральба з лука
- arch** archipelago / геагр. архіпелаг
- arch** architecture / архітэктура



- arch** archive / архіў
- archaeol.** archaeology / археалогія
- Archbp** archbishop / архіепіскап, архібіскуп
- Archd** archdeacon / архідьякан
- Archd** archduke / эрцгерцаг
- archit** architect / архітэктар, дойдлід
- ARCM** Associate of the Royal College of Music / *брыт.* член-карэспандэнт Каралеўскага музычнага каледжа
- ARCS** Associate of the Royal College of Science / *брыт.* член-карэспандэнт Каралеўскага навуковага каледжа
- arctan** ['ɑ:k,tæn] arctangent / *мат.* арктангенс
- arg** argentum / серабро
- arg** argument / аргумент, доказ
- Arg.** Argentina / Аргенціна
- aristo** ['æristəv, ə'ristəv] *n* (*pl* -tos) aristocrat / *разм.* арыстакрат
- Ariz.** Arizona / Арызона (*штат ЗША*)
- Ark.** Arkansas / Арканзас (*штат ЗША*)
- ARM** adjustable rate mortgage / *фін.* іпатэка з пераменнай працэнтнай стаўкай
- arm** armament / узбраенне
- arm** armature / *тэх.* арматура
- Arm.** Armenia / Арменія
- Arm.** Armenian / I. армянскі; II. 1. армянін, армянка; 2. армянская мова
- armd** armoured / арміраваны; бранятанкавы
- armt** armament / узбраенне
- ARP** air raid precautions / *ваен.* захады засярогі ад налётаў авіяцыі
- ARR** anno regni regis (reginae) / *лац.* у год валадарання
- arr** arranged (by) / *муз.* аранжыраваны
- arr** arrival / прыбышчэ
- arrgt** arrangement / 1. уладкаванне, размяшчэнне, кампаніюка; 2. класіфікацыя
- ars** arsenal / арсенал, запас
- ARSA** Associate of the Royal School of Arts / *брыт.* член-карэспандэнт Каралеўскага каледжа мастацтваў
- art** article / 1. прадмет, рэч; 2. артыкул; 3. пункт, параграф; 4. *лінгв.* артыкль
- art** artificial / штучны, ненатуральны
- art** artillery / артылерыя
- art** artist / мастак, жывапісец; акцёр
- artic** [ɑ:'tɪk] *n* articulated vehicle / *разм.* цягач з паўпрычэпам
- arty** artillery / артылерыя
- arv** arrive / прыбывашь, прыязджаць, прыходзіць, наставаць
- AS** account sales / *эк.* рахунак продажу
- AS** after sight / *фін.* пасля прад'яўлення (*надпіс на вэксалі*)
- AS** air service / авіятранспарт; паветраная сувязь
- AS** air speed / хуткасць паветранага патоку
- AS** alongside / паблізу, непадалёку; каля, побач
- as** American Samoa / Амерыканскае Самоа (*Усходняе Самоа*) (*імя інтэрнэт-дамена*)
- AS** Anglo-Saxon / англасаксонскі
- AS** antisubmarine / процілодчны, супрацьлодчны
- AS** applied science / прыкладная навука
- AS** at sight / *фін.* па прад'яўленні
- ASA** Advertising Standards Authority / *брыт.* Кіраўніцтва па рэкламных стандартах
- ASA** Amateur Swimming Association / *брыт.* Асацыяцыя плыўцоў-аматараў
- ASA** American Standards Association / Амерыканская асацыяцыя па стандартызацыі
- a.s.a.p.** *тс.* **asap**, **ASAP** as soon as possible / як мага хутчэй

- ASB** Accounting Standards Board / *брыт.* Рада па стандартах бухгалтарскага ўліку
- ASBO** ['æz,bəʊ] *n* anti-social behaviour order / *брыт.* загад аб абмежаванні антыграмадскіх паводзін (*выносіцца судом*)
- ASBU** Arab States Broadcasting Union / Радывёвшацальны саюз арабскіх краін, РСАК
- ASCAP** ['æskæp] American Society of Composers, Authors, and Publishers / Амерыканскае таварыства кампазітараў, аўтараў тэкстаў і выдаўцоў
- ASCI** ['æski:] *n* American Standard Code for Information Interchange / *вгл.* амерыканскі стандартны код для абмену інфармацыяй
- ASDB** Asian Development Bank / Азіяцкі банк развіцця, АБП
- ASDE** Airport Surface Detection Equipment / радыёлакацыйная станцыя назірання за наземным рухам аэрапорта
- asdic** ['æzɪk] *n* Anti-Submarine Detection Investigation Committee / гідралакатар, гідраакустычная станцыя
- ASEAN** ['æsi,æŋ] Association of Southeast Asian Nations / Асацыяцыя дзяржаў Паўднёва-Усходняй Азіі, АСЕАН
- asgd** assigned / 1. прызначаны, устаноўлены; 2. эк. асігнаваны
- ASH** [æʃ] Action on Smoking and Health / *брыт.* «Эш» (*добрахвотная арганізацыя па барацьбе з курэннем і за здаровы лад жыцця*)
- ASI** air-speed indicator / індыкатар хуткасці ветру
- ASIC** application specific integrated circuit / *вгл.* спецыялізаваная інтэгральная схема
- ASIO** Australian Security Intelligence Organisation / Аўстралійская арганізацыя бяспекі
- asl** above sea level / над узроўнем мора
- ASL** American Sign Language / амерыканская мова жэстаў
- ASM** air-to-surface missile / ракета класа «паветра – зямля»
- asm** assembly / 1. сход, асамблея; 2. тэх. зборка, мантаж
- ASM** assistant stage manager / асістэнт рэжысёра
- asmt** assortment / асартымент, набор
- ASP** application service provider / правайдэр дастасоўных паслуг
- ass** assembly / 1. сход, асамблея; 2. тэх. зборка, мантаж
- ass** assistant / асістэнт, памочнік
- ass** association / асацыяцыя, таварыства, аб'яднанне
- assce** assurance / 1. гарантыя; 2. *брыт.* страхаванне
- assd** assessed / ацэнены, абкладзены падаткам, аштрафаваны
- assd** assigned / 1. прызначаны, устаноўлены; 2. эк. асігнаваны
- assd** assured / гарантаваны; забяспечаны
- assigt** assignment / 1. даручэнне, заданне, размеркаванне; 2. эк. асігнаванне
- assmt** assessment / 1. ацэнка, вызначэнне; 2. абкладанне (*падаткам*)
- assn** association / асацыяцыя, таварыства, аб'яднанне
- assoc** associate / член-карэспандэнт
- assoc** association / асацыяцыя, таварыства, аб'яднанне
- asst** assistant / памочнік, асістэнт; намеснік
- asstd** assented / узгоднены; ухвалены, зацверджаны
- asstd** associated / 1. аб'яднаны, злучаны; 2. эк. даччыны, філіяльны

- asstd** assorted / 1. сістэматызаваны, класіфікаваны; 2. змешаны, неаднародны
- assy** assembly / 1. сход, асамблея; 2. тэх. зборка, мантаж
- AST** advanced skills teacher / *брыт.* настаўнік вышэйшай кваліфікацыі
- AST** Atlantic Standard Time / стандартны атлантычны (паясны) час
- AST** automated screen trading / аўтаматызаваны электронны гандаль
- ASTM** American Society for Testing and Materials / Амерыканскае таварыства па выпрабаванні матэрыялаў
- astr** astronomy / астраномія
- astrol** astrology / астралогія
- astron** astronomical / астранамічны
- ASW** antisubmarine warfare / *ваен.* процілодочная аперачыі, супраць лодачная вайна
- at** airtight / герметычны, паветранепранікальны
- AT** American terms / *фін.* амерыканскія ўмовы (*каліроўка валютнага курсу*)
- AT** ampere-turn / *фіз.* ампер-віток
- AT** assay ton / *хім.* прабірная тона
- at** atmosphere / *фіз.* атмасфера (*адзінка ціску*)
- at** atomic / атамны
- AT** attainment target / мэта падрыхтоўкі, узровень адукацыі
- at** Austria / Аўстрыя (*імя інтэрнэт-дамена*)
- ATV** allterrain bike / веласіпед павышанай праходнасці
- ATV** all the best / усяго найлепшага (*ужыв. у тэкставых паведамленнях*)
- ATC** air-traffic control / кіраванне паветраным рухам, авіяцыйна-дыспетчарская служба
- ATC** Air Training Command / *амер.* Камандаванне падрыхтоўкі калраў ваенна-паветраных сіл
- ATC** Air Training Corps / *брыт.* вучэбны авіяцыйны корпус
- atdt** attendant / 1. спадарожнік; 2. абслуговы персанал
- ATE** automated test equipment / аўтаматычнае выпрабавальнае абсталяванне
- ath** athletic / атлетычны
- ATK** antitank / процітанкавы
- ATK** at the keyboard / за клавіятурай (*ужыв. у тэкставых паведамленнях*)
- ATM** asynchronous transfer mode / *спец.* рэжым асінхроннай перадачы
- ATM** at the moment / у гэты момант, у цяперашні час
- atm** atmosphere / *фіз.* атмасфера (*адзінка ціску*)
- ATM** automated teller machine / банкаўскі аўтамат, банкамат
- ATN** arc tangent / *мат.* арктангенс
- ATN** augmented transition network / тэх. расшыраная сетка пераходаў
- at no** atomic number / атамны нумар
- ATO** Australian Tax Office / Аўстралійскі падатковы камітэт
- ATOL** ['ætɒl] Air Travel Organizer's Licence / *брыт.* ліцэнзія тураператара авіяперавозак
- ATP** adenosine triphosphate / *біяхім.* адэназінтрыфасфат, АТФ
- ATP** Association of Tennis Professionals / Асацыяцыя тэнісістаў-прафесіяналаў
- ats** at the suit of / *юр.* па іску (*каго-н.*)
- att** attaché / *фр.* аташэ (пасольства)
- att** attached / далучаны, прыкладзены, нададзены
- att** attention / 1. увага; 2. абмеркаванне
- att** attorney / *юр.* павераны; адвакат
- Att Gen** Attorney General / 1. *брыт.* генеральны атарней (*вышэйшы чыноўнік органаў юстыцыі*); 2. *амер.* міністр юстыцыі; галоўны пракурор штата

**attn** attention / увага, да ўвагі (каго-н.)

**attrib** attribute / лінгв. азначэнне

**ATV** all-terrain vehicle / аўтамабіль-паўсюднік

**at wt** atomic weight / хім. атамная маса

**atty** attorney / юр. павераны, адвакат

**Atty Gen** Attorney General / 1. брыт. генеральны атарней (вышэйшы чыноўнік органаў юстыцыі); 2. амер. міністр юстыцыі; галоўны пракурор штата

**AU** African Union / Афрыканскі саюз

**AU** angstrom unit / фіз. ангстрэм

**AU** тс. **a.u.** astronomical unit / астранамічная адзінка даўжыні

**au** Australia / Аўстралія (імя інтэрнэт-дамена)

**AUC** ab urbe condita / лац. ад заснавання горада (Рыма)

**aud** audible / чутны, выразны

**aud** audit / аўдыт, праверка

**aud** auditor / аўдытар, бухгалтар-рэвізор

**AUEW** Amalgamated Union of Engineering Workers / брыт. Аб'яднаны прафсаюз машынабудаўнікоў

**aug** augmentative / павелічальны

**Aug** August / жнівень

**AUN** absque ulla nota / лац. без паметы, без абазначэння (месца і года выдання)

**aur** aurum / золата

**Aus** Australia / Аўстралія

**Aus** Australian / I. аўстралійскі; II. аўстралец, аўстралійка

**Aus** Austria / Аўстрыя

**Aus** Austrian / I. аўстрыйскі; II. аўстрыец, аўстрыйка

**Aust** Australia / Аўстралія

**Aust** Australian / I. аўстралійскі; II. аўстралец, аўстралійка

**Austral** Australasia / Аўстралазія

**AUT** Association of University Teachers / брыт. Асацыяцыя выкладчыкаў універсітэтаў

**auth** authentic / аўтэнтчны, сапраўдны, арыгінальны

**auth** author / аўтар, пісьменнік

**auth** authority / валадарства, паўнамоцтва, кампетэнцыя

**auth** authorized / санкцыянаваны, дазволены, аўтарызаваны

**Auth.Ver.** Authorised Version / Аўтарызаваны варыянт (перакладу *Бібліі на англійскую мову*)

**auto** ['ɔ:təʊ] *n* (*pl* **autos**) automobile / амер. аўтамабіль

**aux** auxiliary / дапаможны

**a.v.** ad valorem / лац. адвалорны, адпаведны абвешчанай цане

**a-v** тс. **A-V**, **AV** audiovisual / аўдыявізуальны

**AV** Authorised Version / Аўтарызаваны варыянт (перакладу *Бібліі на англійскую мову*)

**Av.** тс. **av.** avenue / авеню, вуліца, праспект

**av** average / сярэдні, у сярэднім

**av** aviation / авіяцыя

**AVC** additional voluntary contribution / дадатковы добраахвотны ўклад

**AVC** automatic volume control / аўтаматычнае рэгуляванне гучнасці

**avdp** avoirdupois / «эвердзюпойз» (брытанская сістэма мер вагі)

**AVE** automatic volume expansion / тэх. экспандаванне

**Ave** тс. **ave** avenue / авеню, вуліца, праспект

**avg** average / сярэдні

**AVI** Audio Video Interleaved / влт. фармат файла з чаргаваннем аўдыя- і відэададзін

**AVM** Air Vice-Marshal / брыт. віцэ-маршал авіяцыі

**avn** aviation / авіяцыя

- AW** above water / 1. над вадой; 2. у добрым становішчы (*асабл. фінансавым*)
- AW** actual weight / фактычная вага
- AW** Articles of War / *амер.* Ваенна-судовы кодэкс
- aw** Aruba / Аруба (*імя інтэрнэт-дамена*)
- AW** automatic weapon / аўтаматычная зброя
- AWACS** *тс.* **Awacs** ['eɪvæks] *n* airborne warning and control system / сістэма далёкага выяўлення і навадзнення, АВАКС
- AWG** American wire gauge / амерыканскі сартымент правадоў
- AWL** *тс.* **AWOL** ['eɪwɒl] *adj* absent without (official) leave / у самавольнай адлучцы (*пра вайскоўца*)
- AWRE** Atomic Weapons Research Establishment / *брыт.* Навукова-даследчы цэнтр ядзернай зброі
- AWS** automatic warning system / сістэма аўтаматычнага апавяшчэння
- ax** axiom / аксіёма, пастулат
- ax** axis / *тэх.* вось, вал
- AZ** Arizona / Арызона (*штат ЗША*)
- az** Azerbaijan / Азербайджан (*імя інтэрнэт-дамена*)
- az** azimuth / азімут
- az** azure / блакітны
- b** battle / бітва, бой, барацьба
- B.** bay / *геарг.* заліў
- b** bid / *эк.* прапанаванне цаны, заяўка (*на таргах*)
- B** bishop / слон (*шахматная фігура*)
- B** black / чорны
- b** boils at / кіпіць пры (*названай тэмпературы*)
- b** bolivar / балівар (*грашовая адзінка*)
- B-** bomber / *амер.* ваен. бамбавальнік
- b** book / кніга, том
- b.** born / народжаны; ураджэнец
- b** bowled / *спарт.* падаваць мяч
- b** breadth / шырыня
- b** brightness / яркасць, бліск
- B.** British / (вяліка)брытанскі; англійскі
- B** British thermal unit / *фіз.* брытанская цеплавая адзінка
- b** brotherhood / брацтва, братэрства
- b** bulletin / бюлетэнь, кароткае афіцыйнае паведамленне
- BA** Bachelor of Arts / бакалаўр гуманітарных навук (мастацтваў)
- ba** Bosnia and Herzegovina / Боснія і Герцагавіна (*імя інтэрнэт-дамена*)
- BA** British Academy / Брытанская акадэмія
- BA** British Airways / «Брытанскія авіялініі» (*авіятранспартная кампанія*)
- BA** British Association (for the Advancement of Science) / Брытанская асацыяцыя (па распаўсюджванні навуковых ведаў)
- BA** British Association screw thread / *тэх.* брытанская стандартная разьба
- BAA** Belarusian-American Association / Беларуска-амерыканскае задзіночанне, БАЗА
- BAA** Belarusian Association of Australia / Асацыяцыя беларусаў Аўстраліі

## B

- b** bacillus / *мед.* палачка, бачыла
- b** baht / бат (*грашовая адзінка*)
- b** balboa / бальбоа (*грашовая адзінка*)
- b** barge / баржа, барка, баркас
- b** barn / *фіз.* барн (*адзінка вымярэння*)
- b** baron / барон, пэр
- b** base / база, аснова, падмурак
- b** basso / *муз.* бас
- b** bath / ванна

- bac** baccalaureus / *лац.* бакалаўр
- baccy** ['bæki] *n* tobacco / *брыт. разм.* тытунь
- bach** [bæʃ] *n* bachelor / *разм.* халасцяк, бабыль
- back** backwardation / *эк.* дэпорт
- BACS** [bæks] Bankers' Automated Clearing System / Банкірская аўтаматычная клірынгавая сістэма
- bact** bacteriological / бактэрыялагічны
- bact** bacteriology / бактэрыялогія
- bact** bacterium / бактэрыя, мікроб
- BAFTA** British Academy of Film and Television Arts / Брытанская акадэмія кіна- і тэлемастацтваў
- bag** baggage / *амер.* багаж
- BAK** back at keyboard / зноў за клавиатурай (*ужыв. у тэкставых паведамленнях*)
- bal** balance / раўнавага, баланс
- BALPA** ['bælpə] British Airline Pilots' Association / Брытанская асацыяцыя пілотаў грамадзянскай авіяцыі
- B & B** bed and breakfast / паўпансіён (*гатэльная паслуга, якая ўключае начлег і сьнеданне*)
- B & E** breaking and entering / *амер., канад.* узлом, несанкцыянаванае пранікненне
- B & L** building and loan / крэдытна-будаўнічы (*кааператыў, таварыства і пад.*)
- B & S** brandy and soda / брэндзі з содавай
- B & W** black and white / чорна-белы
- b & w** bread and water / хлеб і вада
- BAOR** British Army of the Rhine / Брытанская рэйнская армія
- bap** *тс.* **bapt** baptized / хрышчоны
- bar** barometer / барометр
- bar** barometric / бараметрычны
- bar** barrel / 1. бочка; 2. барэль (*мера ёмістасці вадкіх і сыпучых рэчываў*)
- BAR** Browning Automatic Rifle / *амер.* браўнінг, аўтаматычная вінтоўка Браўнінга
- BArch** Bachelor of Architecture / бакалаўр архітэктуры
- barit.** baritone / *муз.* барытон
- barr** barrister / *брыт.* барыстар (*адвакат, які мае права выступаць у вышэйшых судах*)
- Bart** [ba:t] *n* Baronet / *жарт. разм.* баранэт
- bas** basso / *муз.* бас, басовая партыя
- BASIC** *тс.* **Basic** ['beisik] *n* Beginners' All-purpose Symbolic Instruction Code / *впт.* Бэйсік (*мова праграмавання*)
- BASW** ['bæzwə] British Association of Social Workers / Брытанская асацыяцыя сацыяльных работнікаў
- batn** battalion / батальён; дывізіён
- batt** [bæt] *n* battalion / *ваен. разм.* батальён; дывізіён
- batt** battery / батарэя
- BB** *тс.* **b.b., b/b** bail bond / *юр.* паручыцельства
- bb** ball bearing / *спец.* шарыкавы падшыпнік
- BB** bankbook / 1. банкаўская кніжка, асабовы рахунак; 2. ашчадная кніжка
- bb** Barbados / Барбадас (*імя інтэрнэт-дамена*)
- BB** bearer bond / *фін.* аблігацыя на прад'яўніка
- BB** bill book / *бухг.* вэксальная кніжка, журнал плацяжоў
- BB** *тс.* **bb** blessed / 1. благаслаўёны, асвятчоны; 2. *рэл.* блажэнны
- BB** Blue Book / *брыт.* «Сіняя кніга» (*зборнік афіцыйных дакументаў*)
- B2B** business-to-business / міжкарпаратыўная электронная камерцыя
- b-ball** ['bi:bɔ:l] *n* basketball / *амер., канад.* баскетбол

- BVV** Better Business Bureau / Бюро па ўдасканаленні бізнес-практыкі
- BVC** baseball club / бейсбольны клуб
- BVC** British Broadcasting Corporation / Бі-бі-сі, Брытанская тэле-радыёвяшчальная карпарацыя
- BBFC** British Board of Film Classification / Брытанскае бюро класіфікацыі кінафільмаў
- bbf** barrel / 1. бочка; 2. барэль (*мера ёмістасці вадкіх і сыпучых рэчываў*)
- BVL** be back later / вярнуся пазней (*ужыв. у тэкставых паведамленнях*)
- BBQ** barbecue / барбекю
- BBS** be back soon / хутка вярнуся (*ужыв. у тэкставых паведамленнях*)
- BBS** bulletin board system / *влт.* электронная дошка абвестак
- BBSRC** Biotechnology and Biological Sciences Research Council / *брыт.* Навуковая рада па біялагічных навуках і біятэхналогіі
- BBT** basal body temperature / *мед.* базальная тэмпература цела
- BC** battery commander / камандзір батарэі
- BC** before Christ / да нашай эры
- BC** board of control / кантрольнае бюро
- BC** borough council / *брыт.* муніцыпальная рада; гарадская ўправа
- BC** British Columbia / Брытанская Калумбія (*правінцыя Канады*)
- BC** broadcast / перадаваць па радыё або тэлебачанні
- B2C** business to consumer / электронная камерцыя па схеме «прадпрыемства – спажывец»
- BCA** Belarusian Canadian Alliance / Згуртаванне беларусаў Канады
- BCAR** British Civil Airworthiness Requirements / Брытанскія нормы лётнай прыгоднасці
- bcc** blind carbon copy / *спец.* сляпая копія
- BCCC** Belarusian-Canadian Coordinating Committee / Каардынацыйны камітэт беларусаў Канады
- BCD** bad conduct discharge / звальненне з арміі за непрыстойныя паводзіны
- BCD** binary-coded decimal / *влт.* дваікова-дзсятковы лік, дваікова-дзсятковы код (фармат)
- BCE** Before Common Era / да нашай эры (*ужыв. пераважна паслядоўнікамі нехрысціянскіх рэлігій*)
- BCF** British Chess Federation / Брытанская федэрацыя шахмат
- BCF** British Cycling Federation / Брытанская федэрацыя веласпорту
- BCG** bacillus Calmette-Guérin / *мед.* бацыла Кальмета-Герэна, БЦЖ
- BCh** Baccalaureus Chirurgiae / *лац.* бакалаўр хірургіі
- bch** bunch / звязак, пучок, гронка
- BCL** Bachelor of Civil Law / бакалаўр грамадзянскага права
- BCL** broadcast listener / радыёслухач
- bcn** beacon / 1. маяк, сігнальны агонь; 2. бакен, буй
- BCNU** be seeing you / да сустрэчы (*ужыв. у тэкставых паведамленнях*)
- BCom** Bachelor of Commerce / бакалаўр камерцыі
- B.C.S.** Bachelor of Computer Science / *амер.* бакалаўр вылічальнай тэхнікі (*як навуковай галіны*)
- BD** Bachelor of Divinity / бакалаўр тэалогіі
- bd** Bangladesh / Бангладэш (*імя інтэрнэт-дамена*)
- B/D** bank draft / *эк.* банкаўская трата
- BD** barrels per day / барэляў у дзень
- BD** *тс.* **B/D** bills discounted / *эк.* дыскантаваныя вэксалі

- bd** board / управа, рада, калегія; палата, дэпартамент
- BD** bomb disposal / аб'ясшкоджванне бомб
- bd** bond / 1. *фін.* аблігацыя, бона; 2. пазыковае абавязацельства; 3. *юр.* закладная
- bd** boundary / граніца, мяжа
- bd** brindled / стракаты, пярэсты
- B/D** *тс.* **b/d** brought down / *бухг.* выходны астатак, пераноснае сальда
- bd** bundle / вязанка, пачак, шук
- BDA** British Dental Association / Брытанская стаматалагічная асацыяцыя
- Bde** *тс.* **bde** brigade / 1. каманда, група; 2. *ваен.* брыгада
- bdg** binding / 1. пераплёт, звязванне; 2. *эл.* злучэнне
- bdl** bundle / вязанка, пачак, шук
- bdr** bombardier / *брыт.* старшы кананір, капрал артылерыі
- bdry** boundary / граніца, мяжа
- BDS** Bachelor of Dental Surgery / бакалаўр стаматалагічнай хірургіі
- BDS** bomb disposal squad / каманда сап'ераў для аб'ясшкоджвання бомб
- BE** Bachelor of Education / бакалаўр педагагічных навук
- BE** Bachelor of Engineering / бакалаўр тэхнічных навук
- be** Belgium / Бельгія (*імя інтэрнэт-дамена*)
- BE** bill of entry / мытная дэкларацыя
- BE** *тс.* **B/E**, **b.e.** bill of exchange / *эк.* пераводны эксаль, трата
- BE** Board of Education / *амер.* Кіраўніцтва па пытаннях асветы
- B2E** business to employee / «бізнес – работнік» (*схема ўзаемадзеяння прадпрыемства і персанала з выкарыстаннем інфармацыйных тэхналогій*)
- bec** because / таму што, бо
- BEd** Bachelor of Education / бакалаўр педагагічных навук
- Beds** [bedz] Bedfordshire / Бедфардшыр (*графства Англіі*)
- bef** before / да, перад
- BEF** British Expeditionary Force / Брытанскія экспедыцыйныя войскі
- beg** begin / пачынаць
- bel** below / ніжэй, пад
- Belg** Belgian / I. бельгійскі; II. бельгец, бельгійка
- Belg** Belgium / Бельгія
- BEM** British Empire Medal / медаль Брытанскай імперыі
- Benelux** ['benɪ,lʌks] *n* Belgium, Netherlands, Luxembourg / Бенілюкс (*мытна-эканамічны саюз Бельгіі, Нідэрландаў, Люксембурга*); краіны Бенілюкса
- BEng** Bachelor of Engineering / бакалаўр тэхнічных навук
- berg** [bæ:g] *n* iceberg / айсберг
- Berks** [bɑ:ks] Berkshire / Беркшыр (*графства Англіі*)
- betw** between / паміж, у прамежку
- BeV** gigaelectronvolts / *амер.* гігаэлектронвольт, ГэВ
- BF** beat frequency / *фіз.* частата біцця
- bf** board foot / бод-фут (*адзінка вымярэння аб'ёму піламатырыялаў*)
- bf** boldface / *друк.* паўтоўсты шрыфт
- bf** brief / 1. зводка, рэзюмэ; 2. *юр.* кароткі пісьмовы пераказ справы
- B/F** *тс.* **b/f** brought forward / I. *бухг.* перанесены на іншы рахунак; II. выходнае сальда
- bf** Burkina Faso / Буркіна Фасо (*імя інтэрнэт-дамена*)
- B.F.A** Bachelor of Fine Arts / *амер., канад.* бакалаўр выяўленчых мастацтваў
- BFI** British Film Institute / Брытанскі інстытут кінематографіі
- BFN** bye for now / бывай(це)! (*ужыв. у тэкставых паведамленнях*)



- BFO** beat-frequency oscillator / *фіз.*  
генератор біття
- BFPO** British Forces Post Office / брытанская ваенна-палявая пошта
- bg** background / фон, задні план
- bg** bag / торба; мех
- BG** bonded goods / эк. тавары на мытным складзе (*захоўваюцца да выплаты мыту*)
- bg** Bulgaria / Балгарыя (*імя інтэрнэт-дамена*)
- B2G** business to government / «бізнес – урад» (*схема арганізацыі электроннай камерцыі*)
- bh** Bahrain / Бахрэйн (*імя інтэрнэт-дамена*)
- BH** base hospital / эвакуацыйны шпіталь
- BH** bill of health / санітарны патэнт, каранціннае пасведчанне
- bhd** bulkhead / мар. шпангоўт
- BHN** Brinell hardness number / *фіз.*  
лік цвёрдасці па Брынелю
- bhp** brake horsepower / тармазная магутнасць (*у конскіх сілах*)
- bi** [baɪ] *adj* bisexual / *разм.* бісэксуальны
- bi** Burundi / Бурундзі (*імя інтэрнэт-дамена*)
- BIAS** Belarusian Institute of Arts and Sciences / Беларускі інстытут навукі і мастацтва, БІНІМ
- Bib** Bible / Біблія
- bibl** bibliography / бібліяграфія
- bicarb** [ˈbaɪkɑːb] *n* bicarbonate / *разм.* пітная сода
- b.i.d.** bis in die / *лац.* два разы ў дзень
- BIFEX** [ˈbɪfɛks] Baltic International Freight Futures Exchange / Балтыйская міжнародная тэрміновая фрахтовая біржа
- BIG** best in group / найлепшы ў групе
- BIM** best in match / найлепшы ў матчы
- BIM** British Institute of Management / Брытанскі інстытут кіравання
- bins** [bɪnz] *pl n* binoculars / *разм.* бінокль
- bio** [ˈbaɪəʊ] *n* (*pl bios*) biography / *разм.* біяграфія
- biog** biographical / біяграфічны
- biog** biography / біяграфія
- biol** biological / біялагічны
- biol** biology / біялогія
- BIOS** [ˈbaɪəʊs] *n* Basic Input-Output System / *впт.* базавая сістэма ўводу-вываду
- biotech** [ˈbaɪəʊˌtek] *n* biotechnology / біятэхналогія
- BIS** Bank for International Settlements / Банк міжнародных разлікаў, БМР
- BIS** best in show / найлепшы на паказе (выставе)
- bis** bissextile / высакосны
- bisque** [bɪsk] *n* biscuit / неглазураваны фарфор
- bit** [bɪt] *n* binary digit / біт, адзінка інфармацыі; *впт.* двайковы разрад
- bivvy** [ˈbɪvɪ] *n* (*pl bivvies*) bivouac / *разм.* бивак
- biz** [bɪz] *n* business / *разм.* 1. бізнес, прадпрымальніцкая дзейнасць; 2. прамысловае або гандлёвае прадпрыемства; фірма, кампанія
- biz** business / бізнес (*імя інтэрнэт-дамена*)
- B.J.** Bachelor of Journalism / *амер., канад.* бакалаўр журналістыкі
- bj** Benin / Бенін (*імя інтэрнэт-дамена*)
- bk** bank / банк
- bk** book / кніга
- bk** brook / ручай
- bkcy** bankruptcy / банкруцтва
- bkg** banking / банкаўскія аперацыі, банкаўская справа
- bkg** breakage / паломка, пашкоджанне
- bkgd** background / фон, задні план
- bkp** bookplate / экслібрыс
- bkpg** bookkeeping / бухгалтэрыя

- bkpr** bookkeeper / бухгалтар  
**bkpt** bankrupt / банкрут  
**bkry** bakery / булавная, п'якарня  
**bks** barracks / казармы, баракі  
**bkt** basket / кошык  
**bkt** bracket / дужка  
**BL** Bachelor of Law / бакалаўр права  
**BL** Bachelor of Letters / бакалаўр літаратуры  
**bl** bale / стос, шук  
**bl** barrel / 1. бочка; 2. барэль (*мера ёмістасці вадкіх і сыпучых рэчываў*)  
**BL** Barrister-at-Law / барыстар (*адвакат, які мае права выступаць у вышэйшых судах*)  
**BL** base line / 1. базавая лінія, база; 2. мат. абсцыса; 3. фіз. ізаэлектрычная лінія  
**B/L** тс. **b.l.** (*pl Bs/L, bs.l.*) bill of lading / эк. канасамент, транспартная накладная  
**bl** black / чорны  
**BL** black letter / друк. стараанглійскі гатычны шрыфт  
**bl** blessed / благаслаўлены, асвятчоны  
**bl** blue / блакітны  
**BL** British Library / Брытанская бібліятэка  
**BL** building line / лінія забудовы  
**blc** balance / 1. раўнавага; 2. *фін.* баланс, сальда  
**bldg** building / будынак  
**BLit** Bachelor of Literature / бакалаўр літаратуры  
**BLitt** Baccalaureus Litterarum / *лац.* бакалаўр літаратуры  
**blk** black / чорны  
**blk** block / 1. квартал; 2. друк. клішэ, металічны штамп  
**blk** bulk / 1. маса, велічыня; 2. тэх. корпус  
**BLL** Bachelor of Laws / бакалаўр праваў  
**blog** [blɒg] *n* weblog / *разм.* блог, веб-журнал  
**blr** boiler / бойлер, паравы кацёл  
**blst** ballast / баласт  
**BLT** bacon, lettuce, and tomato (sandwich) / *разм.* сандвіч з беконам, салатай і таматамі  
**blt** built / пабудаваны  
**Blvd** Boulevard / бульвар, праспект  
**BM** Bachelor of Medicine / бакалаўр медыцыны  
**BM** basal metabolism / *фізіял.* асноўны абмен рэчываў  
**bm** beam / 1. прамень; 2. *фіз.* пучок (часціц)  
**BM** beatae memoriae / *лац.* добрай памяці  
**BM** benchmark / *геад.* тапаграфічная адзнака ўзроўню, метка вышыні  
**bm** Bermuda / Бермудскія астравы (*імя інтэрнэт-дамена*)  
**BM** bill of materials / накладная; спецыфікацыя  
**bm** board measure / сістэма вымярэння аб'ёму пілаватэрыялаў  
**bm** bowel movement / *разм.* стул  
**BM** British Museum / Брытанскі музей  
**BM** bronze medal / бронзавы медаль  
**BM** burgomaster / бургамістр  
**BMA** British Medical Association / Брытанская медыцынская асацыяцыя  
**BMEP** brake mean effective pressure / тэх. сярэдні эфектыўны тармазны ціск  
**BMI** body mass index / індэкс масы цела  
**BMJ** British Medical Journal / Брытанскі медыцынскі часопіс  
**BMOC** big man on campus / *разм.* студэнці лідар  
**BMR** basal metabolic rate / *фізіял.* хуткасць асноўнага абмену рэчываў  
**BMus** Bachelor of Music / бакалаўр музыкі  
**BMX** bicycle motocross / мотакрос на веласіпедах

- BN** bank note / банкнот, банкаўскі білет
- Bn** Baron / барон
- Bn** *тс.* **bn** Battalion / батальён
- bn** beacon / 1. маяк, сігнальны агонь; 2. бакен, буй
- bn** billion / 1. *амер.* мільярд; 2. трыльён
- bn** Brunei Darussalam / Бруней Даруссалам (*імя інтэрнэт-дамена*)
- BNP** British National Party / Брытанская нацыяналістычная партыя
- Bnss** Baroness / баранэса
- BO** *тс.* **b.o.** back order / I. адваротны парадак; у адваротным парадку; II. *эк.* нявыкананы, затрыманы заказ
- BO** best offer / *эк.* найлепшая прапанова
- BO** blackout / 1. зацягненне, святломаскіроўка; 2. адсутнасць электрычнага асвятлення (*у час аварыі*); 3. знікненне радыёсігналу
- BO** body odour / *разм.* пах цела
- bo** Bolivia / Балівія (*імя інтэрнэт-дамена*)
- BO** box office / тэатральная каса
- BO** branch office / аддзяленне, філіял кампаніі
- b.o.** broker's order / *мар.* грузавы або пагрузачны ордэр
- B/O** *тс.* **b.o.** buyer's option / на выбар пакупніка
- BOD** biochemical oxygen demand / біяхімічная патрэба ў кіслародзе
- B of E** Board of Education / *амер.* Кіраўнітва па пытаннях асветы
- B of H** Board of Health / *амер.* Кіраўнітва аховы здароўя
- B of T** Board of Trade / 1. *брыт.* Міністэрства гандлю; 2. *амер.* гандлёвая палата
- BOGOF** ['bɒgɒf] buy one, get one free / *кам.* купляеце адну рэч – атрымаеце яшчэ адну бясплатна
- boho** ['bəʊhəʊ] *п* (*pl* **bohos**) Bohemian / *разм.* прадстаўнік багемы
- Bol** Bolivia / Балівія
- Bol** Bolivian / I. балівійскі; II. балівіец, балівійка
- bom** bombardier / *брыт.* старшы кананір, капрал артылерыі
- bor** [bɒr] *п* bebop / бібоп (*род джазавай музыкі*)
- bor** borough / 1. *брыт.* невялікі горад, мястэчка; 2. адміністрацыйны раён Нью-Ёрка; 3. *амер.* гарадская акруга
- BOT** Board of Trade / 1. *брыт.* Міністэрства гандлю; 2. *амер.* гандлёвая палата
- bot** botanical / батанічны
- bot** botany / батаніка
- bot** bottle / бутэлька, бутля; балон
- bot** bottom / 1. спод, ніжняя частка; 2. дно
- bot** [bɒt] *п* robot / *влт.* праграма-робат
- boul** boulevard / бульвар, праспект
- boyf** [bɔɪf] *п* boyfriend / *разм.* каханак
- BP** band pass / *тэх.* паласавы фільтр
- bp** baptized / хрышчоны
- bp** base pair / *біяхім.* камплементарная пара асноваў нуклеінавай кіслаты
- BP** before the present (era) / да нашай эры
- bp** below proof / ніжэй за ўстаноўлены градус (*пра спіртныя напіткі*)
- BP** bill of parcels / *эк.* фактура; накладная
- BP** bills payable / *бухг.* крэдыторская пазычанасць
- bp** birthplace / месца нараджэння, радзіма
- bp** bishop / 1. епіскап; 2. слон (*шахматная фігура*)
- BP** blood pressure / крывяны ціск
- bp** boiling point / пункт кіпення
- BP** British Pharmacopoeia / Брытанская фармакапея

- BPB** bank post bill / банкаўскі паштовы рахунак
- BPD** barrels per day / барэляў у дзень
- BPE** Bachelor of Physical Education / *амер., канад.* бакалаўр фізічнай культуры
- BPH** barrels per hour / барэляў у гадзіну
- BPharm** Bachelor of Pharmacy / бакалаўр фармацыі
- BPhil** Bachelor of Philosophy / бакалаўр філосафіі
- bpi** bits per inch / *вгл.* бітаў на цалю
- bpl** birthplace / месца нараджэння, радзіма
- BPR** business process reengineering / рэарганізацыя бізнес-працэсу
- bps** bits per second / *вгл.* бітаў у секунду
- b.pt.** boiling point / пункт кіпення
- bq** barque / *мар.* барк
- BR** bank rate / *фін.* банкаўская (праэнтная) стаўка, дысконтная стаўка
- BR** bedroom / спальня
- BR** Bill of Rights / *амер.* «Біль аб правах» (*першыя дзесяць паправак да канстытуцыі ЗША*)
- BR** *тс.* **B/R** bills receivable / *фін.* вэксалі на атрыманне
- br** branch / 1. галіна; 2. аддзяленне, філіял
- br** brand / гандлёвая марка, брэнд
- br** Brazil / Бразілія (*імя інтэрнэт-дамена*)
- br** bridge / мост
- br** brief / кароткі, сціслы
- br** brig / 1. *мар.* брыг; 2. *амер.* гаўптвахта
- br** brigade / 1. каманда, група; 2. *ваен.* брыгада
- Br.** Britain / Вялікабрытанія
- Br.** British / (вяліка)брытанскі, англійскі
- br** bronze / бронза
- br** *тс.* **Br** brother / *рэп.* брат
- br** brown / 1. руды, брунатны; 2. смуглы, загарэлы
- bra** [bra:] *n* brassiere / бюстгальтар
- Braz** Brazil / Бразілія
- Braz** Brazilian / I. бразільскі; II. бразілец, бразільянка
- BRB** be right back / зараз вярнуся (*ужыв. у тэкставых паведамленнях*)
- BRCS** British Red Cross Society / Брытанскае таварыства Чырвонага Крыжа
- brd** board / управа, рада, калегія; палата, дэпартамент
- brev** brevet / *ваен.* пазачарговае званне
- brev** brevier / *друк.* петыт
- brf** brief / кароткі, сціслы
- brg** bridge / мост
- BRICs** [brɪks] Brazil, Russia, India, China / Бразілія, Расія, Індыя, Кітай (*разглядаюцца разам як патэнцыйны рынак*)
- Brig.** Brigadier / брыгадзір
- Brig. Gen.** brigadier general / брыгадны генерал
- brill** [brɪl] *adj* brilliant / *брыт. разм.* надзвычайны, выдатны, адметны
- Brit** [brɪt] Britain / Вялікабрытанія
- Brit** [brɪt] British / I. (вяліка)брытанскі, англійскі; II. *разм.* брытанец, брытанка
- brl** barrel / 1. бочка; 2. барэль (*мера ёмістасці вадкіх і сыпучых рэчываў*)
- brlp** burlap / брызент; джуг, суравое палатно
- brm** barometer / барометр
- brmc** barometric / бараметрычны
- brn** brown / 1. руды, брунатны; 2. смуглы, загарэлы
- bro** [brəʊ] *n* (*pl* **bro**s) brother / *разм.* брат

- brz** bronze / бронза
- B.S.** Bachelor of Science / *амер., канад.* бакалаўр (прыродазнаўчых) навук
- BS** Bachelor of Surgery / *брыт.* бакалаўр хірургіі
- bs** Bahamas / Багамскія астравы (*імя інтэрнэт-дамена*)
- BS** balance sheet / *фін.* (бухгалтарскі) баланс, балансовая справаздача
- b/s** *тс.* **B.S., b.s.** bill of sale / *юр.* закладная, купчая
- BS** bishop suffragan / вікарны епіскап
- BS** bottom settlements / *спец.* донны асадак
- BS** British Standard(s) / брытанскі(я) стандарт(ы)
- BS** bullshit / *амер., канад. вульг.* абсурд, лухта
- BSc** Bachelor of Science / бакалаўр (прыродазнаўчых) навук
- BSF** British Standard fine thread / *тэх.* брытанская стандартная дробная разьба
- bsh** bushel / бушаль (*мера ёмістасці*)
- BSI** British Standards Institution / Брытанскі інстытут стандартаў
- bskt** basket / кошык
- bsl** below sea level / ніжэй узроўню мора
- BSL** British Sign Language / брытанская мова жэстаў
- bsmt** basement / 1. аснова; 2. цокаль, фундамент
- BSS** British Standards Specification / тэхнічныя ўмовы стандарта Вялікабрытаніі
- BSSc** Bachelor of Social Science / бакалаўр сацыяльных навук
- BSt** bill of sight / *эк.* ведамасць мытнага агляду
- BST** British Summer Time / брытанскі летні час
- Bt** Baronet / баранэт
- BT** basic training / пачатковая падрыхтоўка
- BT** berth terms / *мар.* лінейныя ўмовы
- bt** Bhutan / Бутан (*імя інтэрнэт-дамена*)
- BT** Board of Trade / 1. *брыт.* Міністэрства гандлю; 2. *амер.* гандлёвая палата
- bt** boat / лодка, шлюпка; судна, катар
- bt** bought / (за)куплены
- bt** brevet / *ваен.* пазачарговае званне
- BT** British Telecom / «Брытыш тэлеком» (*назва кампаніі сувязі*)
- BTEC** [ˈbɪˌtek] Business and Technology Education Council / *брыт.* Рада па прадпрымальніцкай і тэхнічнай адукацыі
- BTG** British Technology Group / Брытанская тэхналагічная група
- B.Th.** Bachelor of Theology / *амер., канад.* бакалаўр тэалогіі
- btl.** bottle / бутэлька, бутля; балон
- btn** battalion / батальён
- btr** better / I. лепшы; II. лепей
- BTU** board of trade unit / *брыт.* кілават-гадзіна
- BTU** British thermal unit / *фіз.* брытанская цеплавая адзінка
- btwn** between / паміж
- bty** battery / батарэя
- bu** bulletin / 1. бюлетэнь; 2. інфармацыйнае паведамленне
- bu** bureau / бюро, аддзел, камітэт
- bu** bushel / бушаль (*мера ёмістасці*)
- Bucks** [ˈblʌks] Buckinghamshire / Бакінгем(шыр) (*графства Англіі*)
- Bulg.** Bulgaria / Балгарыя
- Bulg.** Bulgarian / I. балгарскі; II. 1. балгарын, балгарка; 2. балгарская мова
- bull** bulletin / 1. бюлетэнь; 2. інфармацыйнае паведамленне

**BUPA** ['bu:pə] British United Provident Association / «Бупа» (буйная кампанія страхавой медыцыны)

**bur** bureau / бюро, адзел, камітэт

**bur** buried / 1. захаваны; 2. скрыты, унутраны

**burbs** тс. 'burbs [bə:bz] *p/n* suburbs / разм. ускраіна, прыгарад

**burg** burgess / грамадзянін; жыхар муніцыпальнага гарадка

**burg** burgomaster / бургамістр

**burger** ['bɜ:gə] *n* hamburger / разм. гамбургер

**bus** business / 1. бізнес, прадпрыемства; 2. справа, занятак

**BV** Beata Virgo / лац. Прасвятая Дзева

**BV** bene vale / лац. да пабачэння, бывай(це)!

**BV** book value / бухг. балансавае вартасць

**BVA** British Veterinary Association / Брытанская ветэрынарная асацыяцыя

**BVM** Beata Virgo Maria / лац. Пра- святая Дзева Марыя

**BW** biological warfare / біялагічная вайна

**B/W** black and white / чорна-белы

**BW** bonded warehouse / мытны склад (для затрымання тавару да выплаты мыту)

**bw** Botswana / Батсвана (імя інтэр- нэт-дамена)

**bwd** backward / назад, у адваротным кірунку

**BWG** Birmingham Wire Gauge / Бір- мінгемскі сартымент правадоў

**BWR** boiling-water reactor / спец. кі- плячы (ядзерны) рэактар

**bx** box / скрынка, каробка

**boxd** boxed / змешчаны ў скрынку

**by** Belarus / Беларусь (імя інтэр- нэт- дамена)

**by** billion years / мільярд гадоў

**BYO** bring your own / аўстрал., нова- зел. рэстаран, які не мае ліцэнзіі на продаж спіртнога (дазваляецца ўжываць прынесеныя напіткі)

**BYOB** bring your own booze (beer, bottle) / прыносьце сваю выпіўку або піва, бутэльку (на вечарыну)

**byp** bypass / абходны шлях

**bz** Belize / Беліз (імя інтэр- нэт- дамена)

**Bz** benzene / бензол

## C

**C** Canadian / I. канадскі; II. канадзец, канадка

**c** capacity / 1. змяшчальнасць, ёміс- тасць; 2. здольнасць

**C** Cape / геад. мыс

**c** carat / карат

**C-** cargo / грузавае (авіятранспарт)

**c** cathode / фіз. катод

**C** Catholic / I. каталіцкі; II. каталік, каталічка

**C** Celsius / шкала Цэльсія

**C** Celtic / кельцкі

**c** cent(s) / цэнт(ы)

**c** cental / англійскі квінтал (мера вагі)

**c** centigrade / стоградусны (пра тэм- пературу)

**c** centimetre / сантыметр

**c** centre / 1. цэнтр, сярэдзіна; 2. час- тка (горада), раён

**c** century / стагоддзе

**c** chapter / раздзел (кнігі)

**c** circa / лац. прыблізна, каля

**c** clockwise / па гадзіннікавай стрэлцы

**c** cloudy / воблачны, хмарны, пах- мурны

**c** coefficient / мат., фіз. каэфіцыент

**C** Commander / 1. камандзір, воена- чальнік; 2. брыт. капітан карабля

**c** confidential / таемны, канфідэн- цыйны

**C** Congress / кангрэс, з'езд

- С** Conservative / I. кансерватыўны; II. член кансерватыўнай партыі
- с** consul / консул
- с** continental / кантынентальны, мацерыковы
- с** contralto / муз. кантральта
- с** copyright / аўтарскае права
- С** Corps / ваен. корпус, род войскаў
- с** correct / правільны, адпаведны, сапраўдны
- С** coulomb / фіз. кулон, Кл
- С** Court / суд
- с** crowned / каранаваны
- с** cubic / кубічны, ізаметрычны
- с** currency / грашовы абарот, валюта
- с** current / эл. ток
- с** cycle / цыкл, перыяд
- С** cytosine / біяхім. цыгазін
- са** cable / канат, трос, тэх. кабель
- СА** California / Каліфорнія
- са** Canada / Канада (*імя інтэрнэт-дамена*)
- са** candle / свечка, фіз. кандэла (*адзінка сілы святла*)
- СА** тс. **С/А** capital account / фін. рахунак асноўнага капіталу (*прадпрыемства*)
- са** case / справа, выпадак, юр. прэцэдэнт
- са** cathode / фіз. катод
- СА** Central America / Цэнтральная Амерыка
- СА** chartered accountant / брыт. дыпламаваны бухгалтар, бухгалтар-эксперт, аўдытар
- СА** chief accountant / галоўны бухгалтар
- СА** chronological age / каляндарны (храналагічны) узрост
- са** circa / лац. прыблізна, каля
- СА** coast artillery / ваен. берагавая артылерыя
- СА** cold air / халоднае паветра
- СА** commercial agent / гандлёвы агент
- СА** consular agent / консульскі агент, консульскі прадстаўнік
- СА** Consumers' Association / Асацыяцыя спажываўцоў
- СА** cor anglais / фр. муз. англійскі ражок
- СА** cost accountant / бухгалтар па ўліку выдаткаў
- СА** court of appeal / брыт. Апеляцыйны суд
- СА** тс. **С/А** credit account / бухг. крэдытны рахунак
- СА** crown agent / брыт. прадстаўнік кароны, пракурор
- СА** тс. **С/А** current account / бухг. пабежны рахунак
- САА** Civil Aviation Authority / брыт. Кіраўніцтва грамадзянскай авіяцыі
- cab** cabin / кабіна, мар. рубка, каюта
- cab** cabinet / шафа з шуфлядамі, горка
- cab** cable / канат, трос, тэх. кабель
- CAB** Citizens' Advice Bureau / брыт. Бюро кансультавання грамадзян
- CAB** Civil Aeronautics Board / амер. Кіраўніцтва грамадзянскага паветраплавання
- cabnt** cabinet / шафа з шуфлядамі, горка
- cabrio** ['kæbrɪ:əv] *n* cabriolet / кабрыялет
- cad** cadenza / муз. кадэнцыя
- cad** cadet / курсант, кадэт
- CAD** [kæd, ,sɪ: eɪ 'di:] computer-aided design / аўтаматызаванае праектаванне
- CAD** coronary artery disease / мед. захворванне каранарнай артэрыі
- CAD/CAM** ['kæd,kæm] computer-aided design and manufacture / аўтаматызаванае праектаванне і вытворчасць
- CAE** computer-aided engineering / кампутарнае мадэляванне, аўтаматычнае канструяванне

- CAF** cost and freight / эк. кошт і фрахт
- CAF** cost, assurance, and freight / эк. кошт, страхаванне і фрахт
- caff** [kæf] *n* safe / *брыт. разм.* кавярня, забягалаўка
- CAI** computer-aided instruction; computer-assisted instruction / праграмаванае навучанне, кампутарызаванае навучанне
- cal** calendar / календар, даведнік
- cal** calends / календы, першы дзень месяца
- cal** calibrate / калібравашь, градуяваць
- cal** calibre / калібр, дыяметр
- Cal** California / Каліфорнія
- cal** calorie / калорыя
- Cal** Calorie (large) / кілакалорыя, вялікая калорыя
- CAL** computer-aided (assisted) learning / кампутарызаванае навучанне
- calc** calculate / вылічашь, падлічвашь, калькуляваць
- Calif** California / Каліфорнія
- Caltech** ['kæl,tek] California Institute of Technology / Каліфарнійскі тэхналагічны інстытут
- cam** [kæm] *n* camera / *разм.* фота-, кіна-, відэакамера
- cam** camouflage / камуфляж, маскіроўка
- CAM** complementary and alternative medicine / нетрадыцыйная і альтэрнатыўная медыцына
- CAM** computer-aided manufacturing / аўтаматызаваная вытворчасць
- Camb** Cambridge / Кембрыдж
- Cambs** Cambridgeshire / Кембрыдж(шыр) (*графства Англіі*)
- camo** ['kæməʊ] *n* camouflage / *разм.* камуфляж, маскіроўка
- Can** Canada / Канада
- Can** Canadian / I. канадскі; II. канадзец, канадка
- can** cancellation / ануляванне, адмена, скасаванне
- can** cancelled / скасаваны, адменены
- can** canon / 1. крытэр; 2. прынцып, закон; 3. *рэп.* канон
- can** canto / *муз.* сапрапа
- can** cantoris / *лац.* паўночны клірас
- can** [kæn] *n* canvasback duck / нырэй (*дзікая качка*)
- canceln** cancellation / ануляванне, адмена, скасаванне
- C & D** collection and delivery / збіранне і дастаўка (пошты)
- c & f** cost and freight / эк. кошт і фрахт
- C & I** cost and insurance / эк. кошт і страхаванне
- C & LC** capitals and lower case / *друк.* вялікія і малыя літары
- C & SC** capitals and small capitals / *друк.* вялікія і капітэльныя літары
- C & W** country and western / «кантры энд вестэрн» (*музыка ў народным стылі*)
- CanLit** ['kæn,lɪt] Canadian Literature / канадская літаратура
- Cant.** Canterbury / Кентэрберы (*горад у Англіі*)
- Cant.** Canticles / *рэп.* Песня Песняў, Псн.
- Cantab.** ['kæn,tæb] Cantabrigiensis / *лац.* выпускнік Кембрыджскага ўніверсітэта
- Cantuar.** ['kæntjʊ,ɑ:] Cantuariensis / *лац.* архіепіскап Кентэрберыйскі
- CAO** chief administrative officer / кіраўнік адміністрацыі
- cap** capacity / 1. змяшчальнасць, ёмістасць; 2. здольнасць
- cap** capitalization / эк. капіталізацыя
- cap** [kæp] *v tr* capitalize / 1. пісаць вялікімі літарамі; 2. эк. капіталізаваць
- cap** [kæp] *n* capital letter / вялікая літара



- cap** capitulum / бат. галоўка
- CAP** Common Agricultural Policy / Адзіная сельскагаспадарчая палітыка
- caps** capital letters / вялікія літары
- caps** capsule / капсула, абалонка
- Capt** Captain / капітан
- capu** caracity / 1. змяшчальнасць, ёмістасць; 2. здольнасць
- car** carat / карат
- car** cargo / груз
- CAR** compound annual return / *фін.* назапашаная гадавая даходнасць
- carb** [kɑ:b] *n* carbohydrate / вуглявод
- carb** [kɑ:b] *n* carburettor / карбюратар
- Card** Cardinal / кардынал
- cardie** *тс.* **cardy** ['kɑ:di] *n* (*pl* **cardies**) cardigan / *разм.* кардыган (*джэмпер на гузіках, без каўняра*)
- cardio** ['kɑ:di:əv] *adj* cardiovascular / сардэчна-сасудзісты
- CARE** [keə] Cooperative for American Relief Everywhere / Аб'яднанае амерыканскае дабрачыннае таварыства
- CARICOM** ['kæri:kɒm] Caribbean Community and Common Market / Карыбскае супольніцтва і агульны рынак
- CARIFTA** [kæ'rɪftə] Caribbean Free Trade Area / Карыбская зона свабоднага гандлю
- carny** *тс.* **carney, carnie** ['kɑ:ni] carnival / *амер., канад. разм.* карнавал, фестываль
- carp** carpenter / цяляр, сталяр
- cart** carriage / 1. вагон; 2. перавозка, транспартаванне
- carr** carrier / 1. транспартны самалёт; 2. *ваен.* авіяносец
- cart** [kɑ:t] *n* cartridge / касета, картрыдж
- cas** casing / 1. корпус, абшыўка; 2. *тэх.* картап
- cas** castle / 1. замак, палац; 2. *падля* (*шахматная фігура*)
- cas** casualty / 1. аварыя, здарэнне; 2. *ваен.* паранены, забіты
- CAS** Children's Aid Society / Таварыства дапамогі дзецям
- cash** cashier / касіёр
- cat** catalog(ue) / каталог
- cat** catalyst / *хім.* каталізатар
- cat** [kæt] *adj* catalytic / каталітычны
- cat** [kæt] *n* catamaran / *разм.* катамаран
- cat** cataplasm / *мед.* прыпарка
- cat** catechism / *рэл.* катэхізіц
- Cat** [kæt] *n* Caterpillar tractor / гусенічны трактар
- CAT** clear-air turbulence / *ав.* турбулентнасць пры ясным небе
- CAT** computer-aided teaching / кампютарызаванае навучанне, навучанне з выкарыстаннем ЭВМ
- CAT** computer-assisted trading / кампютарызаваны гандаль
- cath** cathedral / кафедральны сабор
- cath** cathode / *фіз.* катод
- Catho** ['kæθəv] *n* (*pl* **Cathos**) Catholic / *аўстрал. разм.* каталік, каталічка
- CATV** community antenna television / кабельнае тэлебачанне з калектыўнай антэнай
- cav** cavalier / кавалер, рыцар, верхнік
- cav** cavalry / кавалерыя, конніца
- cav** caveat / папярэджанне
- cav** cavity / 1. поласць; 2. лагчына, катлавіна, яма
- CAV** Constant Angular Velocity / *влт.* нязменная вуглавая хуткасць
- CAVU** ceiling and visibility unlimited / *ав.* ясна, неабмежаваная бачнасць
- caz** [kæz] *adj* casual / *разм.* выпадковы
- CB** Cape Breton Island / *геагр.* востраў Кейп-Брэтон
- CB** cashbook / *бухг.* касавая кніга, журнал касавых аперацый

- cb** centibar / сантыбар (*адзінка атмасфернага ціску*)
- CB** Citizens' Band / *радыё* паласа частот для караткахвалевай двухбаковай сувязі
- CB** Companion of the (Order of the) Bath / *брыт.* кавалер ордэна Лазні 3-й ступені
- CB** confined to barracks / *ваен.* казарменны арышт
- CB** construction battalion / *амер. ваен.* інжынерна-будаўнічы батальён
- CB** contrabass / *муз.* кантрабас
- CB** County Borough / *брыт.* горадграфства
- cb** cumulonimbus / *метэар.* кучавадажджавыя воблакі
- CB** currency bond / *фін.* аблігацыя, якая аплачваецца любымі відамі плацежных сродкаў
- cbal** counterbalance / *тэх.* процівага
- CBC** Canadian Broadcasting Corporation / *Сі-бі-сі,* Канадская тэлерадыёвяшчальная карпарацыя
- CBC** complete blood count / *мед.* клінічны аналіз крыві
- CBC** contraband control / кантроль кантрабанднага правозу
- CBD** cash before delivery / *эк.* аплата (тавару) да дастаўкі
- CBE** Commander of the (Order of the) British Empire / *кавалер ордэна Брытанскай імперыі 2-й ступені*
- CBI** Confederation of British Industry / Канфедэрацыя брытанскай прамысловасці
- cbn** carbine / карабін
- CBR** chemical, bacteriological, and radiological / *хімічны, бактэрыялагічны і радыелагічны (пра зброю)*
- CBRN** chemical, bacteriological, radiological, or nuclear / *хімічны, бактэрыялагічны, радыелагічны або ядзерны (пра зброю)*
- CBS** Columbia Broadcasting System / *Сі-бі-эс (амер. тэлерадыёвяшчальная кампанія)*
- CBSO** City of Birmingham Symphony Orchestra / *Бірмінгемскі сімфанічны аркестр*
- cbt** cabinet / шафа з шуфлядамі, горка
- CBT** computer-based training / кампутарызаванае прафесійнае навучанне
- CBW** chemical and biological warfare / *хімічная і біялагічная зброя*
- cbu** carboy / бутля, балон
- CC** carbon copy / дублікат, машынапісная копія
- CC** cash credit / *наяўны крэдыт*
- CC** cashier's check / *амер.* банкаўскі чэк
- cc** centuries / стагоддзі, стст.
- CC** chamber of commerce / *гандлёвая палата*
- cc** chapters / *раздзелы (кнігі)*
- CC** chess club / шахматны клуб
- CC** chief clerk / адміністратар, офіс-менеджар
- CC** circuit court / *амер.* акруговы суд
- CC** City Council / *гарадская рада*
- CC** civil commotion / *грамадскія хваляванні*
- cc** Cocos Islands / *Какосавыя астравы (імя інтэрнэт-дамена)*
- CC** combat command / *баявое камандаванне*
- CC** common carrier / *транспартная кампанія агульнага карыстання*
- CC** common council / *муніцыпальная рада*
- CC** Companion of the Order of Canada / *кавалер ордэна Канады 1-й ступені*
- CC** company commander / *камандзір роты*
- CC** Competition Commission / *брыт. эк.* Камісія па канкурэнцыі

- CC** continuation clause / *юр.* умова аб пралангашы
- cc** copies / копіі
- CC** (World) Council of Churches / Сусветная рада цэркваў
- CC** counterclockwise / супраць гадзіннікавай стрэлкі
- CC** country club / загарадны клуб
- CC** County Council / 1. *брыт.* рада графства; 2. *амер.* рада акругі
- CC** County Court / 1. *брыт.* суд графства; 2. *амер.* акруговы суд
- CC** Cricket Club / крыкетны клуб
- CC** crown colony / брытанская калонія, калонія (брытанскай) кароны
- cc** cubic centimetre / кубічны сантыметр
- CC** cubic contents / аб'ём, ёмістасць
- CC** current cost / *бухг.* пабежныя выдаткі
- CCA** circuit court of appeals / *амер.* акруговы апеляцыйны суд
- CCF** Combined Cadet Force / *брыт.* Аб'яднаны кадэцкі корпус
- CCJ** county court judgment / *брыт.* прыгавор суда графства
- cckw** counterclockwise / супраць гадзіннікавай стрэлкі
- CCP** court of common pleas / *брыт.* суд агульнаграмадзянскіх спраў
- CCS** casualty clearing station / *ваен.* эвакуацыйны пункт
- CSTA** Central Computer and Telecommunications Agency / *брыт.* Цэнтральнае кампютарнае і тэлекамунікацыйнае агенцтва
- CCTV** closed-circuit television / кабельнае тэлебачанне (*па замкнёным канале*)
- ccw** counterclockwise / супраць гадзіннікавай стрэлкі
- cd** candelá / *фіз.* кандэла (*адзінка сілы святла*)
- cd** canned / кансерваваны
- cd** card / 1. картка, візітка; 2. (пластыкавая) карта
- CD** *тс.* **c/d** carried down / *бухг.* перанесены (*на наступны перыяд*)
- CD** cash discount / *кам.* скідка за наяўны разлік
- CD** certificate of deposit / *амер., канад.* дэпазітны сертыфікат
- CD** Civil Defence / грамадзянская абарона
- CD** colla destra / *іт. муз.* правай рукой
- cd** command / каманда, загад
- CD** command (paper) / *брыт.* афіцыйны ўрадавы документ
- CD** commercial dock / партовы басейн
- cd** commissioned / *ваен.* узведзены ў чын афіцэра
- CD** [ˌsiː'diː] *n* compact disc / кампакт-дыск
- CD** completely denatured / *хім.* поўнасю дэнатураваны
- cd** condemned / асуджаны, прыгавораны
- CD** Conference on Disarmament / Канферэнцыя па раззбраенні (*камітэт ААН*)
- CD** confidential document / канфідэнцыйны дакумент
- CD** congressional district / *амер.* выбарчая акруга (*для выбараў у Кангрэс*)
- CD** consular declaration / *эк.* консульская дэкларацыя
- CD** contagious disease / заразная хвароба
- cd** cord / *эл.* шнур, кабель
- CD** corps diplomatique / *фр.* дыпламатычны корпус
- CD** cum dividend / *эк.* уключаючы дывідэнд (*пра акцыі*)
- CD** current density / *фіз.* шчыльнасць току

- cd** Democratic Republic of Congo / Демократичная республіка Конга (імя інтэрнэт-дамена)
- CDC** Center for Disease Control / амер. Центр кантролю захворванняў
- CDC** Commonwealth Development Corporation / брыт. Карпарацыя па развіцці краін Садружнасці
- CDD** certificate of disability for discharge / пасведчанне аб непрыдатнасці да вайскавой службы
- CD-E** [ˌsi: di: 'i:] *n* compact disc erasable / кампакт-дыск з магчымасцю перазапісу
- cdf** cumulative distribution function / стат. кумулятыўная функцыя размеркавання
- cdg** commanding / ваен. камандзір
- CD-I** [ˌsi: di: 'ai] *n* compact disc interactive / інтэрактыўны кампакт-дыск
- cdl** cardinal / 1. рэл. кардынал; 2. лінгв. колькасны лічэбнік
- Cdn** Canadian / I. канадскі; II. канадзец, канадка
- cDNA** complementary DNA / біяхім. камплементарная ДНК, кДНК
- CDP** Certificate in Data Processing / амер. Пасведчанне спецыяліста па апрацоўцы даных
- Cdr** Commander / 1. камандзір, военачальнік; 2. брыт. капітан карабля
- CD-R** [ˌsi: di: 'a:] *n* compact disc recordable / кампакт-дыск для аднаразовага запісвання
- Cdre** Commodore / ваен. камадор
- CD-ROM** [ˌsi: di: 'rɒm] *n* compact disc read-only memory / кампакт-дыск толькі для счытвання
- CD-RW** [ˌsi: di: 'a: 'ɹɒlju:] *n* compact disc rewritable / кампакт-дыск для шматразовага запісвання
- CDS** cash on delivery service / накладная плата, аплата пры дастаўцы
- CDT** Central Daylight Time / амер., канад. Цэнтральны летні час
- cdt** commandant / 1. камандзір, военачальнік; 2. камендант
- CDV** CD-video / відэакампакт-дыск
- CE** chief engineer / галоўны інжынер
- CE** Christian Era / наша эра
- CE** Church of England / англіканская царква
- CE** civil engineer / інжынер-будаўнік
- CE** Common Entrance / агульны ўступны экзамен
- CE** Common Era / наша эра
- CE** counterespionage / контрразведка
- CE** Customs and Excise / брыт. Кіраўніцтва па мытах і акцызных зборах
- cel** [sel] *n* celluloid / 1. цэлулоід; 2. (кіна)фільм, (кіна)плёнка
- Cel** Celsius / шкала Цэльсія
- celeb** [sɪ'leɪb] *n* celebrity / разм. славуцасць, зорка (пра чалавека)
- cell** [sel] *n* celluloid / 1. цэлулоід; 2. (кіна)фільм, (кіна)плёнка
- cello** ['seləʊ] *adj* cellophane / цэлафанавы
- cello** ['tʃeləʊ] *n* (*pl* **cellos**) violoncello / муз. віяланчэль
- cem** cement / I. цэмент; II. цэментавець
- cem** cemetery / могілкі
- CEN** тс. **CENELEC** ['senə,lek] Commission Européenne de Normalisation Électrique / фр. Еўрапейскі камітэт электратэхнічнай стандартызацыі
- cent** centigrade / падзелены на сто градусаў; па шкале Цэльсія
- cent** central / цэнтральны
- cent** centre / 1. цэнтр, сярэдзіна; 2. частка (горада), раён

- cent** century / стагоддзе
- CEO** [ˌsi: i: 'əv] Chief Executive Officer / галоўны выканаўчы дырэктар
- cert** [sə:t] *n* certainty / *разм.* пэўная справа
- cert** certificate / пасведчанне, сертыфікат
- cert** certified / дыпламаваны, атэставаны, сертыфікаваны
- cert** certiorari / *лац. юр.* выпатрабаванне справы (*судом*)
- CET** Central European Time / цэнтральнаеўрапейскі час
- CET** Common External Tariff / *эк.* адзіны знешні тарыф
- CF** *тс. с/ф* carried forward / *бухг.* перанесена (*на іншы рахунак*)
- CF** center forward / *спарт.* цэнтральны форвард
- cf** Central African Republic / Цэнтральная Афрыканская Рэспубліка (*імя інтэрнэт-дамена*)
- CF** centrifugal force / *фіз.* цэнтрабежная сіла
- cf** confer / *лац.* параўнайце)
- CF** corresponding fellow / член-карэспандэнт
- CF** cost and freight / *эк.* кошт і фрахт
- CFA** certified financial analyst / дыпламаваны фінансавы аналітык
- CFC** chlorofluorocarbon / *хім.* хлорфторвуглярод
- CFD** computational fluid dynamics / вылічальная гідрадынаміка
- CFE** College of Further Education / каледж далейшай адукацыі
- CFE** Conventional Forces in Europe (Talks) / перамовы аб скарачэнні звычайных узбраенняў у Еўропе
- CFH** cubic feet per hour / кубічных футуў у гадзіну
- cfi** cost, freight, and insurance / *эк.* кошт, фрахт і страхаванне
- CFL** Canadian Football League / Канадская футбольная ліга
- CFM** cubic feet per minute / кубічных футуў у хвіліну
- CFO** canceling former order / адмяняючы папярэдні заказ
- CFP** certified financial planner / дыпламаваны спецыяліст па фінансавым планаванні
- CFS** chronic fatigue syndrome / *мед.* сіндром хранічнай стомы
- CFS** cubic feet per second / кубічных футуў у секунду
- cg** centigram / сантыграм
- cg** centre of gravity / *фіз.* цэнтр цяжару
- CG** coast guard / берагавая ахова
- CG** Coldstream Guards / *брыт.* Колдстрымскі гвардзейскі полк
- CG** combat group / *ваен.* баявая група
- CG** commanding general / камандзір (*у званні генерала*)
- CG** comptroller general / *амер.* Генеральны рэвізор (*начальнік Галоўнага бюджэтна-кантрольнага кіраўніцтва*)
- CG** computer-generated / згенераваны кампутарам
- CG** consul general / генеральны консул
- cg** Republic of Congo / Рэспубліка Конга (*імя інтэрнэт-дамена*)
- CGA** cargo's proportion of general average / *страх.* адносіны кошту грузу да агульнай велічыні страт
- CGA** certified general accountant / дыпламаваны бухгалтар, бухгалтар вышэйшай кваліфікацыі
- CGBR** Central Government Borrowing Requirement / *брыт.* патрэба цэнтральнага ўраду ў пазыковых сродках
- cge** carriage / 1. перавозка; 2. кошт дастаўкі

- CGI** common gateway interface / *в.п.* агульны шлюзавы інтэрфэйс
- CGI** computer-generated image / кампютарная анімацыя, кампютарны відэарадок
- cgm** centigram / сантыграм
- CGM** Conspicuous Gallantry Medal / *брыт.* медаль «За адвагу ў баі»
- cgo** cargo / груз
- cgs** centimetre, gram, second / сантыметр, грам, секунда (*сістэма вымярэнняў*)
- CGS** Chief of General Staff / *брыт. ваен.* начальнік аператыўна-разведвальнай часткі штаба
- CGT** capital gains tax / *эк.* падатак на (рэалізаваны) прырост капіталу
- CH** case-hardened / *тэх.* загартаваны
- CH** central heating / цэнтральнае ацяпленне
- ch** chain / мерны ланцуг (*адзінка даўжыні*)
- ch** chairman / старшыня
- Ch** champion / чэмпіён, пераможца
- ch** chancellor / канцлер, прэм'ер-міністр
- ch** chaplain / святар, капелан (*пры бальніцы, у войску і пад.*)
- ch** chapter / раздзел (*кнігі*)
- ch** check / шах (*у шахматах*)
- ch** chief / I. кіраўнік, начальнік; II. га-лоўны, вядучы
- ch** child / дзіця
- ch** choke / *тэх.* дросьель
- ch** church / I. царква; II. царкоўны
- CH** Clearing House / клірынгавая пала-тата, разліковая палата
- CH** Companion of Honour / *брыт.* кавалер ордэна Кавалераў па-шаны
- CH** compass heading / *мар.* компас-ны курс
- CH** courthouse / 1. будынак суда; 2. *амер.* будынак адміністрацыі акругі
- CH** customhouse / мытня
- ch** Switzerland / Швейцарыя (*імя ін-тэрнэт-дамена*)
- champ** [tʃæmp] *n* champion / *разм.* чэмпіён, пераможца
- chan** channel / 1. канал; 2. праліў; 3. рэчышча, пратока
- chanc** chancellor / канцлер, прэм'ер-міністр
- chap** chaplain / святар, капелан (*пры бальніцы, у войску і пад.*)
- chap** chapter / раздзел (*кнігі*)
- chaps** [tʃæps] *pl n* chaps / *амер.* каўбойскія наштаннікі
- char** character / сімвал, знак, літара
- char** characteristic / характэрны, ты-повы
- char** charity / дабрачыннасць
- char** charter / 1. хартыя, грамата, статут; 2. прывілея, ільгота
- char** [tʃɑ:] *n* charwoman / *разм.* хат-няя работніца, прыбіральніца
- CHB** center halfback / *спарт.* цэнтральны паўабаронца
- ChB** Chirurgiae Baccalaureus / *лац.* бакалаўр хірургіі
- chd** chord / I. *муз.* акорд, гармонія; II. *мат.* хорда
- CHD** coronary heart disease / *мед.* каранарная хвароба сэрца
- ChE** Chemical Engineer / інжынер-хімік
- chem** chemical / хімічны
- chem** chemistry / хімія
- Ches** Cheshire / Чэшыр (*графства Англіі*)
- chev** chevalier / конь (*шахматная фі-гура*)
- chev** chevron / *ваен.* шаўрон (*нашыў-ка на форме*)
- Chevy** *тс.* **Chevy** ['ʃeɪvɪ] *n* (*pl -vys*) Chevrolet / *разм.* аўтамабіль мар-кі «Шэўрале»
- chf** chief / кіраўнік, начальнік, загад-чык, шэф

- chg** change / 1. змена, перамена, чаргаванне; 2. рэшта, дробныя грошы, дробязь
- chg** charge / 1. нагузка; 2. сана, плата; 3. *юр.* абвінавачанне
- chg** changed / зменены, заменены
- chg** charged / зараджаны
- chimp** [tʃɪmp] *n* chimpanzee / *разм.* шымпанзэ
- chin** Chinese / I. кітайскі; II. 1. кітаец, кітаянка; 2. кітайская мова
- chin** [tʃɪn] *n* chinchilla / шыншыла (*парода трусой*)
- chiro** ['kaɪrəʊ] *n* (*pl* **chiros**) chiropractor / *разм.* хірапрактык, мануальны тэрапеўт
- chk** check / I. 1. затрымка; 2. праверка; II. 1. стрымліваць; 2. правяраць, кантраляваць
- chm** chairman / старшыня
- chm** checkmate / шах і мат
- ChM** Chirurgiae Magister / *лац.* магістр хірургіі
- chmn** chairman / старшыня
- choccy** [tʃɒki] *n* chocolate / *разм.* шакалад
- chp** championship / чэмпіянат, спаборніцтва
- chq** cheque / 1. чэк; 2. рахунак, траты, плацежнае даручэнне
- chron** chronicle / 1. хроніка, летапіс; 2. запіс, пратакол
- Chron.** Chronicles / *рэл.* Кніга Летапісаў, Лет.
- chron** chronological / храналагічны
- chron** chronology / храналогія
- chrs** chambers / *юр.* кабінет судзі
- cht** chemist / хімік
- chtr** charter / 1. хартыя, грамата, статут; 2. прывілея, льгота
- CHU** centigrade heat unit / фунт-калорыя, стоградусная цеплавая адзінка
- chute** [ʃu:t] *n* parachute / *разм.* парашут
- chwdn** churchwarden / царкоўны стараста
- chy** chimney / комін, дымаход
- CI** cast iron / чыгун
- CI** cephalic index / *анат.* чарапны індекс
- CI** certificate of insurance / страхавое пасведчанне, страхавы сертыфікат
- CI** Channel Islands / Нармандскія астравы
- CI** chief inspector / старшы інспектар
- CI** colour index / індэкс колеры
- CI** consular invoice / *эк.* консульская фактура
- CI** cost and insurance / *эк.* кошт і страхаванне
- ci** Côte d'Ivoire / Кот-д'Івуар (*імя інтэрнэт-дамена*)
- CI** counterintelligence / контрразведка
- CIA** Central Intelligence Agency / *амер.* Цэнтральнае разведвальнае ўпраўленне, ЦРУ
- CIC** Commander-in-Chief / галоўны камандзір
- CID** Criminal Investigation Department / *брыт.* Кіраўніцтва крымінальных расследаванняў
- CIE** Commission Internationale de l'Éclairage / *фр.* Міжнародная камісія па колеразнаўстве
- Cie** compagnie / *фр.* кампанія
- CIF** cost, insurance, and freight / *эк.* кошт, страхаванне і фрахт; сіф
- CIFC** *тс.* **c.i.f.&c.** cost, insurance, freight, and commission / *эк.* кошт, страхаванне, фрахт і камісія пасярэдніка; сіф і камісія пасярэдніка
- CIFCI** *тс.* **c.i.f.c.&i.** cost, insurance, freight, commission, and interest / *эк.* кошт, страхаванне, фрахт, камісія пасярэдніка і праэнт; сіф, камісія пасярэдніка і праэнт

- CIFE** *тс. c.i.f.&e.* cost, insurance, freight, and exchange / *эк.* кошт, страхаванне, фрахт і курсавая розніца; *сіф* і курсавая розніца
- cig** *тс. ciggy* [sig, 'sigi] *n* cigarette / *разм.* цыгарэта, папяроса
- CIM** computer input microfilm / кампутарны ўвод з мікрафільмаў
- CIM** computer integrated manufacture / комплексная аўтаматызацыя вытворчасці, кампутарна-інтэграваная вытворчасць
- C in C** *тс. C.-in-C.* Commander-in-Chief / галоўны камандзір
- CIO** Congress of Industrial Organizations / *амер.* Кангрэс вытворчых прафсаюзаў
- cir** circa / *лац.* прыблізна, каля
- cir** circle / круг, акружына, кола, гурток
- cir** circuit / 1. акружына, аб'езд; 2. *эл.* ланцуг, контур, схема
- cir** circular / круглы, цыркулярны, дугавы
- cir** circulation / 1. тыраж; 2. кругаварот; 3. *мед.* кровазварот; 4. *эк.* (грашовы) абарот
- cir** circumference / *мат.* даўжыня акружыны
- circ** circle / круг, акружына, кола, гурток
- circ** circuit / 1. акружына, аб'езд; 2. *эл.* ланцуг, контур, схема
- circ** circulation / 1. тыраж; 2. кругаварот; 3. *мед.* кровазварот; 4. *эк.* (грашовы) абарот
- circ** circumference / *мат.* даўжыня акружыны
- circe** circumstance / акалічнасць, умова
- circs** [sə:ks] *pl n* circumstances / *брыт. разм.* абставіны, умовы
- CIS** Commonwealth of Independent States / Садружнасць незалежных дзяржаў, СНД
- cit** citation / цытата, спасылка
- cit** cited / цытаваны
- cit** [sit] *n* citizen / 1. гараджанін; 2. цывільны
- cit** citrate / *хім.* цытрат
- CITES** Convention on International Trade in Endangered Species / Канвенцыя па міжнародным гандлі відамі флоры і фаўны, якія знаходзяцца пад пагрозай знікнення
- civ** civil / грамадзянскі, цывільны
- civ** civilian / *юр.* спецыяліст па грамадзянскім праве, цывіліст
- civvy** ['sivi] *n (pl -ies)* civilian / *разм.* цывільны (*пра асобу, адзенне*)
- CJ** Chief Judge / старшы суддзя, галоўны суддзя
- CJ** Chief Justice / *амер.* старшыня Вярхоўнага суда
- CJA** Criminal Justice Act / *брыт.* закон «Аб крымінальнай юстыцыі»
- ck** cask / бочка, бачурка
- ck** chalk / крэйда
- ck** check / I. 1. затрымка; 2. праверка; II. 1. стрымліваць; 2. правяраць, кантраляваць
- ck** cook / I. кухар, *мар.* кок; II. гатаваць
- ck** Cook Islands / астравы Кука (*імя інтэрнэт-дамена*)
- ck** countersink / *тэх.* зяноўка
- CKD** completely knocked down / поўнасю разабраны (*пра спосаб дастаўкі тавару*)
- ckw** clockwise / па гадзіннікавай стрэлцы
- CL** carload / змяшчальнасць
- CL** cash letter / *фін.* касавы ліст
- CL** centre line / *спец.* цэнтравая (вогасевая) лінія
- cl** centiliter / сантылітр
- cl** Chile / Чылі (*імя інтэрнэт-дамена*)
- CL** civil law / грамадзянскае права
- cl** claim / I. 1. патрабаванне, прэтэнзія; 2. *юр.* іск; II. патрабаваць
- cl** class / клас



- cl** classical / класічны
- cl** classification / класіфікацыя
- cl** clause / артыкул, пункт, умова
- cl** clearance / эк. выплата мытаў
- cl** clergyman / святар
- cl** clerk / клерк, офісны службовец; сакратар
- cl** cloth / тканіна, сукно, палатно
- cl** clove / расколіна, глыбокая цясніна, яр
- cl** clutch / тэх. счапленне
- cl** coil / эл. шпуля, змеявік
- CL** common law / агульнае права
- CL** connecting line / злучальная лінія
- clar** clarinet / муз. кларнет
- clary** ['kleəri] *n* (*pl* -ies) clarinet / муз. кларнет
- CLC** Canadian Labour Congress / Канадскі кангрэс працы
- cl** called / названы, называны
- cld** cancelled / ануляваны, адменены, скасаваны
- cld** cloud / воблака, хмара
- cld** coloured / каляровы; афарбаваны, размаляваны
- cld** cooled / ахалоджаны
- clg** ceiling / 1. столь; 2. эк. максімальны ўзровень; 3. ав. найбольшая вышыня
- CLI** cost-of-living index / паказчык узроўню жыцця
- clin** clinical / клінічны
- clk** clerk / клерк, офісны службовец; сакратар
- clk** clock / 1. гадзіннік (*настенны, настольны*); 2. час
- clkg** calking / чаканка
- Clr** Councillor / член рады, дарадца
- clmg** claiming / патрабаванне, заява прэтэнзій
- clr** clearance / эк. выплата мытаў
- clr** colour / колер, адценне; фарба
- clt** claimant / юр. ісц
- clt** collateral / *фін.* забеспячэнне крэдыту
- CLU** chartered life underwriter / *амер.* дыпламаваны спецыяліст па страхаванні жыцця
- cm** Cameroon / Камерун (*імя інтэрнэт-дамена*)
- CM** causa mortis / *лац.* смяротны выпадак
- cm** centimetre / сантыметр
- CM** circular measure / *мат.* радыяная мера
- CM** circular mil / кругавы міл (*адзінка плошчы*)
- CM** common meter / агульнапрыняты метр (*у вершаскладанні*)
- CM** corresponding member / членкарэспандэнт
- CM** countermark / I. кляймо; II. клеймаваць
- CM** court-martial / ваенны суд, трыбунал
- cm** cumulative / 1. кумулятыўны, назапашаны; 2. *мат.* інтэгральны
- CMA** certified medical assistant / дыпламаваны асістэнт урача (фельчар)
- cmd** command / каманда, загад
- Cmdr** Commander / 1. камандзір, военачальнік; 2. *брыт.* капітан карабля
- cmdre** commodore / *ваен.* камадор
- CMEA** Council for Mutual Economic Assistance / Рада эканамічнай узаемадапамогі
- CMG** Companion of (the Order of) St Michael and St George / *брыт.* кавалер ордэна св. Міхаіла і св. Георга 3-й ступені
- cmf** commercial / камерцыйны, гандлёвы
- CMOS** ['si:mɒs] *n* complementary metal-oxide semiconductor / *эл.* камплементарны металааксідны паўправаднік
- CMV** cytomegalovirus / *біял.* цытамегалавірус

- СМУК** cyan, magenta, yellow, key / друк. базавыя колеры (*сіні, чырвоны, жоўты, чорны*)
- сн** canon / канон, прыныцп, закон, крытэр
- CN** case of need / у выпадку неабходнасці (*надпіс на вэксалі*)
- сн** China / Кітай (*імя інтэрнэт-дамена*)
- CN** circular note / *фін.* акрэдытыўны ліст
- CN** consignment note / транспартная накладная
- сн** consolidated / кансалідаваны, аб'яднаны
- CN** cover note / *страх.* часовае паведамленне аб страхаванні, страхавы сертыфікат
- CN** credit note / *фін.* крэдытавае авіза, крэдыт-нота
- CND** Campaign for Nuclear Disarmament / *брыт.* «Рух за ядзернае раззбраенне»
- CNG** compressed natural gas / сціснуты прыродны газ
- CNN** Cable News Network / Сі-эн-эн, Кампанія кабельнага вяшчання навін (*заснавана ў ЗША*)
- CNR** Canadian National Railways / Канадская дзяржаўная чыгунка
- снr** corner / вугал, кут
- CNS** central nervous system / цэнтральная нервовая сістэма
- с/о** care of / перадача (*пэўнай асобе*); на адрас (*каго-н.*)
- СО** тс. **с/о** carried over / *бухг.* перанесены (*на іншы рахунак*)
- СО** cash order / эк. касавы ордэр
- СО** certificate of origin / сертыфікат аб паходжанні (*тавару*)
- со** Colombia / Калумбія (*імя інтэрнэт-дамена*)
- со** colon / двукроп'е
- СО** Colorado / Каларада (*штат ЗША*)
- СО** Commanding Officer / камандзір, военачальнік
- со** company / кампанія, фірма
- СО** conscientious objector / адмоўнік па перакананнях (*асоба, якая адмаўляецца ад вайсковай службы па ідэйных матывах*)
- со** container / кантэйнер, тара, ёмістасць
- со** coral / карал
- со** county / 1. *брыт.* графства; 2. *амер.* акруга
- СО** cut off / выключэнне, адключэнне
- со sa** come sopra / *іт. муз.* як вышэй
- COBOL** тс. **Cobol** ['kəʊ,bɒl] *n* common business oriented language / *влт.* мова праграмавання Кабол
- cocky** ['kɒki] *n* (*pl* **cockies**) cockatoo / *аўстрал.* разм. фермер з дробнай гаспадаркай
- COD** cash on delivery / накладная плата; аплата пры атрыманні
- cod** codex / 1. рукапісная кніга; 2. кодэкс
- COD** collect on delivery / *амер.* накладная плата
- codl** codicil / *юр.* дапаўненне да завяшчання
- СОЕ** cab-over-engine / грузавы аўтамабіль з кабінай над рухавіком
- co-ed** [ˌkəʊ'ed] *adj* coeducational / з супольным навучаннем (*асоб абодвух палоў*)
- co-ed** [ˌkəʊ'ed] *n* coeducational student / *амер. уст.* студэнтка навучальнай установы (*для асоб абодвух палоў*)
- C of C** Chamber of Commerce / гандлёвая палата
- C of E** Church of England / англіканская царква
- C of S** Chief of Staff / начальнік штаба
- C of S** Church of Scotland / шатландская царква

- cog** cognate / 1. роднасны, блізкі, падобны; 2. *лінгв.* аднакарэнны
- COHSE** ['kəʊzi] Confederation of Health Service Employees / *брыт.* Канфедэрацыя работнікаў аховы здароўя
- COI** Central Office of Information / *брыт.* Цэнтральнае кіраўніцтва інфармацыі
- coif** [kɔɪf, kwɑːf] *n* coiffure / *разм.* прычоска
- coin-op** ['kɔɪn,ɒp] *n* coin-operated / *разм.* пральня-аўтамат
- Coke** [kəʊk] *n* Coca-Cola / *разм.* кока-кола
- coke** [kəʊk] *n* cocaine / *жарг.* какаін
- col** collateral / дапаможны, даданы, падпарадкаваны
- col** colleague / калега, таварыш па службе
- col** collect / збіраць; *фін.* інкасаваць
- col** collector / калекцыянер, *фін.* інкасатар, кантралёр (*білетаў*)
- col** college / каледж, *амер.* універсітэт
- col** collegiate / 1. універсітэцкі; 2. студэнцкі; 3. калегіяльны
- col** colloquial / гутарковы, размоўны
- col** colloquialism / размоўнае слова (выраз)
- Col** Colombia / Калумбія
- Col** Colombian / I. калумбійскі; II. калумбіец, калумбійка
- Col** colonel / палкоўнік
- col** colony / калонія
- col** colophon / *друк.* выхадныя звесткі (даняя)
- Col.** Colossians / *рэл.* Пасланне да Каласянаў, Кал.
- col** colour / колер, адценне, фарба
- col** coloured / каляровы, афарбаваны, размаляваны
- col** column / 1. *архт.* калона; 2. слупок, калонка, рубрыка
- col** counsel / юрысконсулт, дарадца
- COL** cost of living / пражытковы мінімум
- COLA** cost-of-living adjustment / *амер.* папраўка на рост пражытковага мінімуму
- coll** collateral / дапаможны, даданы, падпарадкаваны
- coll** colleague / калега, таварыш па службе
- coll** collect / збіраць; *фін.* інкасаваць
- coll** collector / калекцыянер, *фін.* інкасатар, кантралёр (*білетаў*)
- coll** college / каледж, *амер.* універсітэт
- coll** collegiate / 1. універсітэцкі; 2. студэнцкі; 3. калегіяльны
- coll** colloquial / гутарковы, размоўны
- coll** colloquialism / размоўнае слова (выраз)
- coln** column / 1. *архт.* калона; 2. слупок, калонка, рубрыка
- colo** colophon / *друк.* выхадныя звесткі (даняя)
- Coloro** Colorado / Каларада (*штат ЗША*)
- colog** cologarithm / *мат.* лагарыфм адваротнага ліку
- com** comedy / камедыя
- com** comic / I. камедычны; II. акцёр-комік
- com** comma / коска
- com** command / каманда, загад
- com** commander / 1. камандзір, военачальнік; 2. *брыт.* капітан карабля
- com** commemorative / памятны, мемарыяльны
- com** commentary / каментар
- com** commerce / гандаль, камерцыя
- com** commercial / камерцыйны, гандлёвы
- com** commercial company / камерцыйнае прадпрыемства, гандлёвая фірма (*імя інтэрнэт-дамена*)

- com** commissary / 1. прадуктовая крама (*звычайна ў арміі*); 2. кавярня (*асабл. пры тэлестудыі*)
- com** commission / 1. камісія, камітэт; 2. званне афіцэра; 3. камісійная ўзнагарода
- com** committee / камітэт, камісія
- com** commodore / *ваен.* камадор
- com** common / агульны, звычайны
- com** commoner / 1. просты чалавек; 2. *брыт.* член Палаты супольняў
- com** communication / сувязь, сродак сувязі
- com** communist / I. камуніст; II. камуністычны
- com** community / 1. супольня, група насельніцтва; 2. грамадства
- COM** [kɒm] computer output on microfilm (microfiche) / кампутарны вывад на мікрафільм (мікрафішу)
- comb** combination / злучэнне, спалучэнне, камбінацыя
- comb** combine / аб'ядноўваць, спалучаць
- comb** combustion / 1. спальванне, гарэнне; 2. *хім.* акісленне
- combo** ['kɒmbəʊ] *n* (*pl* -bos) combination / *разм.* 1. *амер.* таварыства, кампанія; 2. невялікі эстрадны ансамбль
- combs** [kɒmbz] *pl n* combination garments / *брыт.* камбінацыя
- comd** command / 1. камандаванне, кіраванне; 2. *ваен.* частка, злучэнне
- comd** commissioned / узведзены ў чын афіцэра
- comdr** commander / 1. камандзір, военачальнік; 2. *брыт.* капітан карабля
- comdt** commandant / камандзір, военачальнік
- comfy** ['kɒmfɪ] *adj* comfortable / *разм.* утульны, зручны
- coml** commercial / камерцыйны, гандлёвы
- comm** commerce / гандаль, камерцыя
- comm** commercial / камерцыйны, гандлёвы
- comm** commissary / 1. прадуктовая крама (*звычайна ў арміі*); 2. кавярня (*асабл. пры тэлестудыі*)
- comm** commission / 1. камісія, камітэт; 2. званне афіцэра; 3. камісійная ўзнагарода
- comm** committee / камітэт, камісія
- comm** commonwealth / 1. садружнасць, саюз; 2. дзяржава; 3. *амер.* афіш. штат
- comm** [kɒm] *n* communication / сувязь, сродак сувязі
- commem** [kə'mem] *n* commemoration / святкаванне (*гадавіны*), урачыстая цырымонія (*у памяць аб чым-н.*)
- commem** [kə'mem] *n* commemorative postage stamp / юбілейная паштовая марка
- Commie** *тс.* **commu** ['kɒmi] *n* communist / *разм.* *зневаж.* камуніст
- commish** [kə'mɪʃ] *n* commissioner / *разм.* упаўнаважаны, прадастаўнік
- commn** commission / 1. камісія, камітэт; 2. званне афіцэра; 3. камісійная ўзнагарода
- commo** commodore / *ваен.* камадор
- commo** ['kɒməʊ] *n* communication / *амер.* *разм.* сувязь, камунікацыя
- commo** ['kɒməʊ] *n* (*pl* -mos) communist / *аўстрал.* *разм.* камуніст
- commr** commissioner / 1. (спецыяльны) упаўнаважаны, камісар; 2. член камісіі
- commr** commoner / 1. просты чалавек; 2. *брыт.* член Палаты супольняў

- comms** [kɒmz] *pl n* communications / *разм.* сувязь, сродкі сувязі
- commy** commissary / 1. прадуктовая крама (*звычайна ў арміі*); 2. кавярня (*асабл. пры тэстудыі*)
- comp** [kɒmp] *n* accompaniment / *разм.* акампанемент
- comp** [kɒmp] *v intr* accompany / *разм.* акампаніяваць
- comp** comparative / супастаўны, параўнальны
- comp** [kɒmp] *n* compensation / *амер., канад. разм.* кампенсацыя
- comp** [kɒmp] *n* competition / *разм.* спаборніцтва, конкурс
- comp** [kɒmp] *n* compilation / *разм.* кампіляцыя, кампіляванне, аб'яднанне
- comp** complement / дапаўняць, складаць, камплектаваць
- comp** [kɒmp] *adj* complimentary / *амер., канад.* бясплатны
- comp** [kɒmp] *n* complimentary ticket / *амер., канад. разм.* запрашальны білет, кантрамарка
- comp** composer / кампазітар
- comp** [kɒmp] *v tr* composite / змешваць, злучаць, спалучаць
- comp** composite / 1. сумесь, кампазіцыя; 2. тэх. кампазіт
- comp** composition / кампазіцыя, склад, сумесь, злучэнне, сплаў
- comp** [kɒmp] *n* compositor / *друк.* *разм.* наборшчык
- comp** compound / *хім.* злучэнне
- comp** comprehensive / усебаковы, комплексны, поўны
- comp** [kɒmp] *n* comprehensive school / *брыт. разм.* агульнаадукацыйная школа
- comp** comptroller / кантралёр, рэвізор, *амер.* фінансавы інспектар
- compd** compound / складаны, саптаўны
- complt** complainant / *юр.* ісцей
- compo** ['kɒmpəʊ] *n* (*pl -pos*) compensation / *аўстрал., новазел.* матэрыяльная кампенсацыя (*за вытворчую траўму*)
- compo** ['kɒmpəʊ] *adj* composite / *разм.* складаны, камбінаваны
- compo** ['kɒmpəʊ] *n* composition / кампазіцыйны матэрыял, кампазіт
- compt** compartment / аддзяленне, купэ (*цягніка*), салон (*самалёта*)
- compt** comptroller / кантралёр, рэвізор, *амер.* фінансавы інспектар
- Comr** Commissioner / 1. (спецыяльны) упаўнаважаны, камісар; 2. член камісіі
- comsat** ['kɒmsæt] *n* communications satellite / спадарожнік сувязі
- Com. Ver.** Common Version (of the Bible) / «Агульная Біблія» (*пераклад, прызнаны каталікамі і пратэстантамі*)
- con** concerto / *іт.* канцэрт (*музычная форма*)
- con** conclusion / заключэнне, вывад
- con** [kɒn] *n* conductor / *амер. жарг.* праваднік (*цягніка*)
- con** [kɒn] *n* confidence trick / *разм.* махлярства, злоўжыванне даверам
- Con** Conservative / *брыт.* кансерватар, член Кансерватыўнай партыі
- con** consolidated / умацаваны, аб'яднаны; кансалідаваны
- Con** Consul / консул
- con** [kɒn] *n* consumption / *жарг.* сухоты
- con** [kɒn] *n* convention / *разм.* з'езд, сход
- con** [kɒn] *n* convict / *жарг.* зняволены
- conc** concentrated / 1. сканцэнтраваны, засяроджаны; 2. *хім.* згушчаны
- conc** concentration / 1. канцэнтрацыя, засяроджанне; 2. *ваен.* масіраванне; 3. узбагачэнне руды
- conc** concerning / адносна

- conc** concrete / I. бетон; II. бетана-валь
- conchie** ['kɒntʃi] *n* (*pl* **-ies**) conscientious objector / *брыт. разм. зневаж. адмоўнік па перакананнях (асоба, якая адмаўляецца ад вайсковай службы па ідэйных матывах)*
- cond** condition / умова, стан
- cond** conditional / умоўны
- condo** ['kɒndəʊ] *n* (*pl* **-dos**) condominium / *амер. разм. жыллёвае таварыства*
- conductor** / 1. кандуктар; 2. фіз. праваднік; 3. муз. дырыжор
- conf** confederation / канфедэрацыя, саюз
- conf** confer / *лац. параўнай(це)*
- conf** conference / канферэнцыя, нарада
- conf** confessor / спавядальнік, духоўнік
- conf** confidential / канфідэнцыйны, таёмны
- confab** ['kɒnfæb] *n* confabulation / 1. *разм. сяброўская размова;* 2. *амер. нарада, кансультацыя*
- cong** congregation / прыхаджане (*царквы*), парафіяне, паства
- cong** congress / кангрэс, з'езд
- Cong** [kɒŋ] *n* Vietcong / *амер. жарг. в'етконгавец*
- congrats** [kən'græts] *pl n* congratulations / віншаванні
- conj** conjugation / 1. спалучэнне, аб'яднанне; 2. *лінгв.* спражэнне
- conj** conjunction / 1. злучэнне, супадзенне; 2. скрыжаванне дарог; 3. *лінгв.* злучнік
- conn** connected / злучаны, звязаны
- Conn** Connecticut / Канектыкут (*штат ЗША*)
- conn** connection / злучэнне, сувязь
- cons** consecrated / асвячоны
- Cons** *тс.* **cons** Conservative / *брыт. кансерватар, член Кансерватыўнай партыі*
- cons** consignment / *эк. транспартная накладная, фактура*
- cons** consol / *фін.* кансоль
- cons** consonant / *лінгв.* зычны
- cons** constable / канстэбль, паліцэйскі
- Cons** Constitution / Канстытуцыя
- cons** construction / 1. будаўніцтва; 2. збудаванне, канструкцыя, будынак
- Cons** Consul / консул
- cons** consulting / кансультацыйны
- consigt** consignment / *эк. транспартная накладная, фактура*
- const** constable / канстэбль, паліцэйскі
- const** constant / нязменная велічыня, канстанта
- const** constitution / канстытуцыя, асноўны закон
- const** construction / 1. будаўніцтва; 2. збудаванне, канструкцыя, будынак
- constl** constitutional / канстытуцыйны
- cont** contemporary / сучасны; адной эпохі
- cont** contents / змест
- cont** continent / кантынент, малярск
- cont** continental / кантынентальны
- cont** continued / безупынны, няспынены, працяглы
- cont** continuous / бесперапынны
- cont** contract / дагавор, кантракт
- cont** contrary / адваротны, супрацьлеглы
- cont** control / кантроль, кіраванне
- contbd** contraband / кантрабанда
- contbg** contributing / спрыяльны, які садзейнічае
- contbr** contributor / фундатар, спонсар
- contd** continued / безупынны, няспынены, працяглы
- contempo** [kən'tempəʊ] *adj* contemporary / сучасны
- contg** containing / (які) змяшчае, утрымлівае

- contl** continental / кантынентальны
- contl** control / кантроль, кіраванне
- contn** continuation / працяг, аднаўленне
- contr** contract / дагавор, кантракт
- contr** contractor / падрядчык, па-стаўнік
- contr** contralto / муз. кантральта
- contrib** contributor / фундатар, спонсар
- conv** convalescent / які папраўляецца, ачуньвае
- conv** convenient / зручны, прыдатны
- conv** convent / жаночы манастыр (кляштар)
- conv** convention / канвенцыя, пагадненне
- conv** conversation / размова, гутарка
- conv** convict / асуджаны, зняволены
- conv** convocation / сход, пасяджэнне, асамблея
- COO** chief operating officer / дырэктар па вытворчай частцы
- coop** cooperative / кааператыўнае прадпрыемства (*імя інтэрнэт-дамена*)
- coop** тс. **co-op** ['kəʊ,p] *n* cooperative / *разм.* кааператыў, кааператыўнае таварыства
- cop** copper / медзь
- cop** [kɒp] *n* copper / *разм.* паліцэйскі
- cop** copulative / *лінгв.* злучальны
- cop** copyright / аўтарскае права, ахоўваецца аўтарскім правам
- COPD** chronic obstructive pulmonary disease / *мед.* хранічнае абструктыўнае захворванне лёгкіх
- copr** copyright / аўтарскае права, ахоўваецца аўтарскім правам
- copter** ['kɒptə] *n* helicopter / *разм.* верталёт
- Cor.** Corinthians / *рэл.* Пасланне да Карынцыяў, Кар.
- cor** corner / вугал, кут
- cor** cornet / муз. карнет
- cor** coroner / каранер (*спецыяльны следчы*)
- cor** corpus / кодэкс, звод, збор
- cor** correct / правільны, дакладны, карэктны
- cor** correction / выпраўленне, папраўка
- cor** correspondence / I. карэспандэнцыя, перапіска; II. адпаведнасць
- cor** correspondent / I. карэспандэнт; II. адпаведны
- cor** corresponding / належны, адпаведны
- cor** corrigendum / *друк.* выпраўленая памылка, папраўка
- cords** [kɔ:dz] *pl n* corduroys / *разм.* вельветавыя порткі
- CORE** [kɔ:] Congress of Racial Equality / *амер.* Кангрэс расавай роўнасці
- C or M** cost or market / *бухг.* вартасць або рыначная цана
- Corp** Corporal / *ваен.* капрал
- corp** corporation / карпарацыя (*у назвах*)
- corr** correct / правільны, дакладны, карэктны
- corr** correction / выпраўленне, папраўка
- corr** correspondence / I. карэспандэнцыя, перапіска; II. адпаведнасць
- corr** correspondent / I. карэспандэнт; II. адпаведны
- corr** corresponding / належны, адпаведны
- corr** corrigendum / *друк.* выпраўленая памылка, папраўка
- corr** corrupted / карумпаваны
- COS** cash on shipment / *эк.* накладная плата, аплата пры дастаўцы
- COS** Chief of Staff / *ваен.* начальнік штаба
- Cos** Consul / консул
- cos** cosine / *мат.* косінус
- cosec** ['kəʊsek] cosecant / *мат.* касеканс

- cot** [kɒt] *n* apricot / абрыкос
- cot** *тс. cotan* cotangent / *мат.* катангенс
- coul** coulomb / *фіз.* кулон
- CoV** covariance / *стат.* каварыяцыя
- Co** company / *ваен.* рота
- coz** [kɒz] *n* cousin / *разм.* 1. кузэн, кузіна; 2. (далёкі) сваяк
- CP** Canadian Press / «Кэнейдыян прэс» (*інфармацыйнае агенства*)
- CP** candlepower / *фіз.* сіла святла
- CP** carriage paid / правоз аплачаны
- cp** centipoise / *фіз.* сантыпуаз (*адзінка вязкасці*)
- CP** cerebral palsy / *мед.* коркавыя параліч
- CP** charter party / *эк.* чартар, дагавор аб фрахтаванні
- CP** chemically pure / хімічна чысты
- CP** civil procedure / *юр.* грамадзянскі працэс
- CP** Code of Procedure / *юр.* грамадзянскі працэсуальны кодэкс
- CP** Command Post / *ваен.* камандны пункт, КП
- CP** Common Pleas / *юр.* грамадзянскія справы
- CP** common prayer / *рэлі.* літургія (*у англіканскай царкве*)
- CP** Communist Party / камуністычная партыя
- cp** compare / параўнай(це)
- CP** Court of Probate / *брыт.* суд па справах аб спадчыне
- CP** custom of port / партовая мытня
- CPA** certified public accountant / *амер.* дыпламаваны (незалежны) бухгалтар, аўдытар
- CPC & N** certificate of public convenience and necessity / *амер.* пасведчанне аб грамадскай карыснасці і неабходнасці
- CPCU** chartered property casualty underwriter / *амер.* дыпламаваны спецыяліст па страхаванні маёмасці
- CPD** charterer pays dues / *эк.* фрахтавальнік аплачвае (партовыя) зборы
- cpd** compound / *хім.* злучэнне, сумесь
- CPD** contact potential difference / *эл.* кантактавая рознасць патэнцыялаў
- CPD** continuing professional development / няспыннае павышэнне кваліфікацыі
- CPFF** cost plus fixed fee / з кампенсацыйяй выдаткаў плюс вызначаная плата (*умова кантракта*)
- spi** characters per inch / *влт.* сімвалаў на цалю
- CPI** consumer price index / *эк.* індэкс спажывешкіх цэн
- cp** characters per line / *друк.* знакаў у радку
- cp** complete / 1. поўны, цэлы; 2. завершаны, скончаны
- CP** Corporal / *ваен.* капрал
- CPM** cycles per minute / *тэх.* цыклаў у хвіліну
- CPO** Chief Petty Officer / *ваен.* галоўны старшына
- CPR** cardiopulmonary resuscitation / *мед.* рэанімацыя сардэчнай дзейнасці і дыхання
- cp** copper / медзь
- CPRE** Council for the Protection of Rural England / Рада па ахове сельскіх раёнаў Англіі
- CPS** certified professional secretary / дыпламаваны прафесійны сакратар
- cps** characters per second / *влт.* знакаў у секунду
- CPS** Crown Prosecution Service / *брыт.* Служба крымінальнага пераследу
- cps** cycles per second / *фіз.* герц
- CPSA** Civil and Public Services Association / *брыт.* Асацыяцыя цывільнай і грамадскай службы



- cpt** counterpoint / муз. кантрапункт
- cptr** carpenter / цясляр, сталяр
- CPU** central processing unit / влт. цэнтральны працэсар
- CPVE** Certificate of Prevocational Education / брыт. пасведчанне аб здачы папярэдняга экзамену па прафесійным навучанні
- CQ** commercial quality / таварная якасьць
- CQSW** Certificate of Qualification in Social Work / брыт. пасведчанне аб кваліфікацыі сацыяльнага работніка
- cr** centre / 1. цэнтр, сярэдзіна; 2. частка (*горада*), раён
- cr** circular / круглы, кругавы
- CR** class rate / эк. класавы тарыф (*стаўка ў адпаведнасьці з класіфікацыяй грузаў*)
- cr** commander / 1. камандзір, военачальнік; 2. брыт. капітан карабля
- CR** commodity rate / эк. таварная стаўка
- CR** company's risk / страх. на рызыку кампаніі
- CR** conditioned reflex (response) / біял. умоўны рэфлекс
- cr** Costa Rica / Коста-Рыка (*імя інтэрнэт-дамена*)
- Cr** Councillor / член рады, дарадца
- cr** credit / фін. крэдыт
- cr** creditor / фін. крэдытор
- cr** creed / веравызнанне, перакананні
- cr** creek / вусце (ракі), пратока, бухта
- cr** crescendo / іт. муз. крэшчэнда
- cr** crew / 1. каманда, экіпаж; 2. ваен. разлік
- cr** cruiser / мар. крэйсер
- CR** currency regulation / фін. валютныя правілы, валютныя інструкцыі
- CR** current rate / фін. курс дня
- CRC** camera-ready copy / друк. арыгінал-макет, падрыхтаваны для рэпрадукавання
- CRE** Commission for Racial Equality / брыт. Камісія па расавай роўнасьці
- cred** [kred] *n* credibility / разм. давер, павага, захапленне (*сярод моладзі*)
- crem** [krem] *n* crematorium / разм. крэматорый
- Cres.** Crescent / 1. серп месяца, паўмесяц; 2. маладзік або сход (*квалдры месяца*)
- crim** [krim] *n* criminal / разм. злачынца
- crim** criminal / злачынны, крымінальны
- crit** critical / крытычны
- crit** criticism / крытыка
- CRM** customer relationship management / кіраванне ўзаемадачыненьямі з кліентамі
- CRO** cathode-ray oscilloscope / фіз. электронна-прамянёвы асцыляграф
- CRO** Community Relations Officer / брыт. спецыяліст па сувязях з грамадскасцю
- CRO** Criminal Records Office / архіў крымінальных матэрыялаў
- croc** [krok] *n* crocodile / разм. кракадзіл
- CRPU** camera-ready paste-up / друк. арыгінал-макет, падрыхтаваны для рэпрадукавання
- CRT** cathode-ray tube / фіз. электронна-прамянёвая трубка
- CRT** composite rate tax / брыт. пада-так з састаўной стаўкай
- Crt** Court / суд
- cryst** crystalline / крышталічны
- cryst** crystallography / крышталяграфія
- crystallog** crystallography / крышталяграфія
- CS** capital stock / эк. акцыянерны капітал

- cs** census / пераніс
- cs** centistoke / *фіз.* сантыстокс (*адзінка вязкасці*)
- CS** chartered surveyor / дыпламаваны тапограф
- CS** Chief of Staff / *ваен.* начальнік штаба
- CS** Civil Service / *цывільная* (дзяржаўная) служба
- CS** conditioned stimulus / умоўны стымул
- cs** consciousness / прытомнасць, усведамленне
- Cs** Consul / консул
- CS** cooperative society / кааператыўнае таварыства
- CS** Court of Session / Вышэйшы суд па грамадзянскіх справах (*у Шатландыі*)
- CS** Court of Sessions / *амер.* крымінальны суд
- CSA** Child Support Agency / *брыт.* Агенцтва па спажанні аліментаў
- CSC** Civil Service Commission / *амер.* Камісія па справах дзяржаўнай службы
- csc** cosecant / *мат.* касеканс
- CSE** Certificate of Secondary Education / *брыт.* атэстат сталасці
- C-section** Caesarean section / *мед.* кесарава сячэнне
- CSF** cerebrospinal fluid / *фізіял.* спіннамазгавая вадкасць
- csg** casing / 1. корпус, абшыўка; 2. тэх. картар
- CSIRO** Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization / Арганізацыя краін Садружнасці па навуковых і прамысловых даследаваннях
- csk** cask / бочка, бачурка
- csk** countersink / тэх. зьянкоўка, фаска
- CSM** company sergeant-major / *брыт. ваен.* старшыня роты
- CSS** cascading style sheet / *влт.* каскадныя табліцы стыляў
- CSS** Certificate in Social Service / *брыт.* дыплом сацыяльнага работніка
- CST** Central Standard Time / цэнтральны паясны час
- CSV** Community Service Volunteer / дабраволец грамадскай працы
- CT** cable transfer / тэлеграфны перавод
- ct** carat / карат
- ct** carton / кардонка
- ct** cent / цэнт
- CT** central time / цэнтральны паясны час
- CT** certificated teacher / дыпламаваны настаўнік
- ct** circuit / 1. акружына, аб'езд; 2. *эл.* ланцуг, контур, схема
- C/T** colour transparency / *друк.* каляровы дыяпазітыў
- CT** commercial traveler / *амер.* комі-вояжор
- CT** computerized tomography / кампутарная тамаграфія
- CT** Connecticut / Канектыкут (*штат ЗША*)
- ct** county / 1. *брыт.* графства; 2. *амер.* акруга
- ct** court / суд
- ct** current / *эл.* ток
- CT** current transformer / *эл.* трансфарматар току
- CTC** city technology college / *брыт.* гарадскі тэхнічны каледж
- ctf** certificate / пасведчанне, сертыфікат
- ctge** cartage / перавозка, дастаўка
- ctl** cental / квінтал (*мера вагі*)
- CTL** constructive total loss / *страх.* канструктыўная поўная страта, гібель
- ctn** carton / кардонка
- ctn** cotangent / *мат.* катангенс

- cto** concerto / *ит.* канцэрт (*музычная форма*)
- ctr** centre / 1. цэнтр, сярэдзіна;  
2. частка (*горада*), раён
- ctss** countess / графіня
- CTV** Canadian Television Network / Канадская тэлевізійная сетка
- CU** close-up / *спец.* буйны план
- cu** Cuba / Куба (*імя інтэрнэт-дамена*)
- cu** cubic / кубічны
- cu** cumulative / назапашаны, кумулятыўны, агульны
- CU** see you / бывай(це)! (*ужыв. у тэкставых паведамленнях*)
- cum** cumulative / назапашаны, кумулятыўны, агульны
- CUPE** ['kju:pi] Canadian Union of Public Employees / Канадскі саюз дзяржаўных службоўцаў
- cur** currency / грашовы сродак, валюта
- cur** current / *эл.* ток
- curio** ['kjuəri,əv] *n* (*pl -ios*) curiosity / рэдкая антыкварная рэч
- cusec** ['kju:sek] *n* cubic foot per second / кубічных футаў у секунду
- cv** Cape Verde / Каба-Вэрдэ (*імя інтэрнэт-дамена*)
- CV** Common Version (of the Bible) / «Агульная Біблія» (*пераклад, прызнаны каталікамі і пратэстантамі*)
- cv** convertible / ператваральны, канверсоўны
- CV** Cross of Valour / *канад.* Крыж за адвагу
- CV** curriculum vitae / *лац.* кароткая біяграфія, рэзюмэ
- CVA** cerebrovascular accident / *мед.* інсульт
- CVO** Commander of the Royal Victorian Order / *брыт.* кавалер ордэна каралевы Вікторыі 2-й ступені
- CW** chemical weapons (warfare) / хімічная зброя
- CW** child welfare / ахова дзяцінства
- CW** churchwarden / царкоўны стараста
- cw** clockwise / па гадзіннікавай стрэлцы
- CW** cold water / халодная вада
- CW** commercial weight / гандлёвая гіра
- CW** continuous wave / *радыё* незатухальная хваля
- Cwlth** Commonwealth / садружнасць
- CWO** *тс.* **c.w.o.** cash with order / эк. аплата пры заказе
- CWO** chief warrant officer / *амер.* старшы ўорант-афіцэр (*званне паміж сяржанцікім і афіцэрскім*)
- CWS** Cooperative Wholesale Society / *брыт.* Таварыства кааператыўнага аптовага гандлю
- CWU** Communications Workers Union / *брыт.* Прафсаюз работнікаў сувязі
- cx** convex / выпуклы
- cy** sarcasity / 1. змяшчальнасць, ёмістасць; 2. здольнасць
- cy** county / 1. *брыт.* графства; 2. *амер.* акруга
- cy** currency / грашовы сродак, валюта
- cy** cycle / цыкл, перыяд
- CYA** see you around / яшчэ ўбачымся, бывай! (*ужыв. у тэкставых паведамленнях*)
- сус** cycle / цыкл, перыяд
- сус** cyclorama / кругавая панарама
- cyl** cylinder / 1. цыліндр; 2. *тэх.* барабан
- сун** cyanide / *хім.* цыянамід
- cz** Czech Republic / Чэшская Рэспубліка (*імя інтэрнэт-дамена*)

## D

- d** date / дата, лічба, дзень  
**d** daughter / дачка  
**d** day / дзень, суткі  
**d** degree / 1. ступень, узровень;  
 2. званне, вучоная ступень;  
 3. дыплом  
**D** Democrat / *амер.* дэмакрат  
**d** denarius, denarii / *лац.* пенс, пені  
**d** density / гушчыня, канцэнтрацыя,  
*фіз.* шчыльнасць  
**D** Department / 1. кіраўніцтва; 2. ад-  
 дзел, факультэт, кафедра; 3. дэ-  
 партамент, міністэрства  
**d** departure / ад'езд, адыход, адпраў-  
 ленне  
**d** diameter / дыяметр  
**d** died / дыёл  
**d** differential / *мат., тэх.* дыферэнцыял  
**d** dime / *амер.* манета ў 10 цэнтаў  
**d** dinar / дынар (*грашовая адзінка*)  
**D** diopter / *фіз.* дыяптрыя  
**d** distance / адлегласць, дыстанцыя  
**d** dividend / 1. *фін.* дывідэнд; 2. *мат.*  
 дзеліва  
**D** Doctor / *амер., канад.* доктар (*у  
 назве вучонай ступені*)  
**d** dollar / долар (*грашовая адзінка*)  
**d** dorsal / *мед., лінгв.* дарсальны  
**d** dose / доза  
**d** double / падвойны, дубальтовы;  
 парны  
**d** drachma / драхма (*грашовая адзінка*)  
**D** Duchess / герцагіня  
**D** Duke / герцаг  
**d** dyne / *фіз.* дына, дн (*адзінка сілы*)  
**3D** three dimensional / трохвымер-  
 ны, прасторавы, аб'ёмны  
**da** daughter / дачка  
**DA** days after acceptance / *эк.* коль-  
 касць дзён пасля акцэптавання  
 вэксаля  
**D/A** *тс.* **d.a.** deposit account / *эк.* дэ-  
 пазітны рахунак
- DA** direct action / «простае дзеянне»  
*(форма грамадзянскага непадпа-  
 радкавання)*  
**DA** District Attorney / *амер.* акруго-  
 вы пракурор  
**DA** Doctor of Arts / доктар гумані-  
 тарных навук  
**D/A** documents against acceptance /  
*эк.* дакументы супраць акцэпту  
*(метад разлікаў)*  
**DA** documents attached / дакументы  
 далучаны  
**DAB** digital audio broadcasting / ліч-  
 бавае радыёвяшчанне  
**DAD** deputy assistant director / вы-  
 канаўца абавязкаў намесніка  
 дырэктара  
**daff** *тс.* **daffy** [dæf, 'dæfɪ] *n* daffodil /  
*разм.* нарцыс  
**dag** decagram / дэкаграм  
**Dak** Dakota / Дакота (*штат ЗША*)  
**dal** decalitre / дэкалітр  
**dam** decametre / дэкаметр  
**Dan.** Daniel / *рэл.* Кніга прарока  
 Даніэля, Дн.  
**Dan** Danish / I. дацкі; II. дацкая  
 мова  
**D & M** dressed and matched / *спец.*  
 габляваны і шпунтаваны  
**D & P** developing and printing / *фота*  
 праяўленне і друкаванне  
**DAP** distributed array processor /  
*влт.* размеркаваны матрычны  
 працэсар  
**DAR** Daughters of the American  
 Revolution / «Дочки амерыканс-  
 кай рэвалюцыі» (*жаночая грамад-  
 ская арганізацыя*)  
**das** dekastere / дзесяць кубічных  
 метраў  
**dat** dative / *лінгв.* давальны  
**DAT** digital audio tape / лічбавая аў-  
 дыястужка  
**davy** ['deɪvɪ] *n* (*pl* -ies) affidavit /  
*жарг.* клятва, прысяга

- DB** daybook / *бухг.* журнал
- db** debenture / *фін.* пазыковае абавязальства, аблігацыя
- db** decibel / *фіз.* дэцыбел, дБ
- DB** defined-benefit / *страх.* фіксаваная выплата
- DBA** Doctor of Business Administration / доктар бізнес-адміністравання
- DBA** doing business as / (што) дзейнічае ў якасці, вядзе справы як
- DBE** Dame (Commander of the Order) of the British Empire / дэйм ордэна Брытанскай імперыі 2-й ступені (*тытулаванне жанчыны*)
- DBib** Douay Bible / *рэл.* Дуэйская Біблія
- dbk** drawback / *недахоп;* эк. зваротны мыт
- dbl** double / падвойны, дубальтовы; парны
- DBMS** database management system / *впт.* сістэма кіравання базамі даных
- DBS** direct broadcast satellite / спадарожнік непасрэднага вяшчання
- DC** da capo / *лац. муз.* з пачатку
- DC** decimal classification / *мат.* дзесятковая класіфікацыя
- DC** defined-contribution / *страх.* фіксаваная (устаноўленая) плата
- DC** deputy chief / намеснік начальніка (паліцыі)
- DC** Deputy Consul / намеснік консула
- DC** deviation clause / *юр.* умова аб дзвіяцці
- DC** direct current / *эл.* пастаянны ток
- DC** district court / *амер.* акруговы суд
- DC** District of Columbia / (федэральная) акруга Калумбія (*ЗША*)
- DCB** Dame (Commander of the Order) of the Bath / *брыт.* дэйм ордэна Лазні 2-й ступені (*тытулаванне жанчыны*)
- DCC** digital compact cassette / лічбавая кампакт-касета
- DCF** discounted cash flow / *бухг.* дыскантаваныя грашовыя сродкі
- DCL** Doctor of Civil Law / доктар грамадзянскага права
- DCM** Distinguished Conduct Medal / *брыт. ваен.* медаль «За бездакорную службу»
- DCMG** Dame Commander of the Order of St Michael and St George / *брыт.* дэйм ордэна св. Міхаіла і св. Георга (*тытулаванне жанчыны*)
- DCMS** Department for Culture, Media, and Sport / *брыт.* Міністэрства культуры, сродкаў масавай інфармацыі і спорту
- DCVO** Dame Commander of the Royal Victorian Order / *брыт.* дэйм ордэна каралевы Вікторыі (*тытулаванне жанчыны*)
- dd** dated / датаваны
- DD** days after date / праз некаторую колькасць дзён ад цяпершняй даты (*надпіс на вэксалі*)
- DD** delayed delivery / затрыманая дастаўка
- dd** delivered / дастаўлены
- DD** delivered at docks / з дастаўкай у порт (док)
- DD** demand draft / эк. вэксаль па прад'яўленні
- DD** deputy director / намеснік дырэктара
- DD** direct debit / эк. просты дэбет
- DD** dishonorable discharge / *амер. ваен.* звальненне з пазбаўленнем праваў і прывілеяў
- DD** Doctor of Divinity / доктар тэалогіі
- DD** double density (disk) / *впт.* дыск з падвойнай шчыльнасцю запісу
- DDD** direct distance dialing / аўтаматычны выклік аддаленага абанента

- DDE** Dynamic Data Exchange / *влт.* дынамічны абмен данымі
- DDS** Dewey Decimal System / *спец.* дзесятковая класіфікацыі Д'юі
- DDS** Doctor of Dental Surgery / доктар зубной хірургіі
- DDSc** Doctor of Dental Science / доктар стаматалогіі
- DE** Delaware / Дэлавэр (*штат ЗША*)
- DE** Department of Employment / *брыт.* Міністэрства занятасіі
- DE** double entry / *бухг.* падвойны запіс
- de** Deutschland / *ням.* Германія (*імя інтэрнэт-ламена*)
- dea** deacon / дыякан
- deb** debenture / *фін.* пазыковае абавязальства, даўгавая распіска
- deb** [deb] *n* debutante / *разм.* дэбютантка
- dec** decade / дзесяцігоддзе, дэкада
- dec** decani / *лат.* паўднёвы клірас
- dec** deceased / памерлы; нябожчык
- Dec** December / снежань
- dec** decimal / дзесятковы
- dec** decimetre / дэцыметр
- dec** declaration / дэкларацыя, абвясчэнне
- dec** declared / заяўлены, абвешчаны
- dec** declension / *лінгв.* скланенне
- dec** declination / *тэх.* магнітнае схіленне
- dec** decorative / дэкаратыўны
- dec** decrease / I. памяншацца, убываць, скарачацца; II. памяншэнне, спад, скарачэнне
- dec** decrescendo / *муз.* дэкрэшчэнда
- decaf** ['di:kæf] *n* decaffeinated coffee / *разм.* кава без кафеіну
- decal** ['di:kæl] *n* decalomania / *тэх.* дэкалькаманія
- decd** deceased / памерлы; нябожчык
- decd** declared / заяўлены, абвешчаны
- decd** decreased / паменшаны, зніжаны
- decl** declaration / дэкларацыя, абвясчэнне
- decl** declension / *лінгв.* скланенне
- deco** ['di:kəʊ] *n* decompression / *тэх.* дэкампрэсія, паніжэнне ціску
- decresc** decrescendo / *муз.* дэкрэшчэнда
- ded** dedicated / прысвечаны, прызначаны
- ded** dedication / прысвячэнне, асвячэнне
- DEd** Doctor of Education / доктар педагогічных навук
- deejay** ['di:dʒeɪ] *n* disc jockey / *разм.* дыск-жакей, дзі-джей
- def** defence / абарона
- def** defendant / *юр.* адказчык, падсудны
- def** deferred / адкладзены, адтэрмінованы
- def** deficit / дэфіцыт, нястача
- def** defined / вызначаны, акрэслены
- def** definite / пэўны, дакладны, вызначаны
- def** definition / азначэнне, дэфініцыя, фармулёўка
- Defra** ['defrə] Department for Environment, Food and Rural Affairs / *брыт.* Міністэрства навакольнага асяроддзя, харчавання і сельскай гаспадаркі
- defrag** [di'fræg] *v tr* defragment / *влт.* дэфрагментаваць
- deft** defendant / *юр.* адказчык, падсудны
- deg** degree / 1. ступень, узровень; 2. градус
- deke** [di:k] *n* decoy / *амер., канад.* спарт. падманны манеўр
- Del** Delaware / Дэлавэр (*штат ЗША*)
- del** delegate / I. дэлегат, прадстаўнік, упаўнаважаны; II. дэлегаваць, перадаваць паўнамоцтвы
- del** delete / выкрэсліваць, спіраць, выдаляць, знішчаць
- deld** delivered / дастаўлены, пастаўлены, перададзены

- deli** ['deli] *n* (*pl* -**lis**) delicatessen / *разм.* гастронамічная крама, гас-траном
- delish** [dɪ'lɪʃ] *adj* delicious / *разм.* смачны
- delo** ['deləʊ] *n* delegate / *аўстрал.* *разм.* дэлегат, прадстаўнік, упаў-наважаны
- dely** delivery / пастаўка, дастаўка
- dem** demand / 1. патрабаванне, за-прос; 2. эк. попыт
- Dem** Democrat(ic) / *амер.* I. дэмак-рат, член дэмакратычнай партыі; II. дэмакратычны
- dem** demurrage / прастой (*судна, вагона*), плата за затрымку, прас-той
- Demo** ['deməʊ] *n* (*pl* -**os**) democrat / *амер.* *разм.* дэмакрат, член дэ-макратычнай партыі
- demon** ['deməʊ] *n* (*pl* -**os**) demonstra- tion / *разм.* дэманстрацыя, паказ; дэманстрацыйны запіс
- demo** ['deməʊ] *n* (*pl* -**os**) demonstra- tor / *амер.* *разм.* выстаўны экзэм-пляр, проба
- demob** [di:'mɒb] *n* demobilization / *разм.* дэмабілізацыя
- demob** [di:'mɒb] *v tr* demobilize / *брыт.* *разм.* дэмабілізаваць
- Den** Denmark / Данія
- den** denotation / абазначэнне, назва, знак
- den** denotative / дэнататыўны
- D.Eng.** Doctor of Engineering / доктар тэхнічных навук
- denom** denomination / *рэл.* дэнамі-нацыя, канфесія
- dent** dental / зубны, стаматалагічны
- dent** dentistry / стаматалогія
- dep** department / 1. кіраўніцтва; 2. аддзел, факультэт, кафедра; 3. дэпартамент, міністэрства
- dep** departure / адпраўленне, ад'езд, адыход
- dep** depot / 1. склад; 2. *ваен.* вучэб-ная частка
- dep** deputy / 1. дэпутат, прадстаўнік; 2. намеснік, памочнік, выканаўца абавязкаў
- depr** depreciation / *фін.* амартызацыя
- dept** department / 1. кіраўніцтва; 2. аддзел, факультэт, кафедра; 3. дэпартамент, міністэрства
- dept** deponent / *юр.* сведка, які дае паказанні пад прысягай
- dept** deputy / 1. дэпутат, прад-стаўнік; 2. намеснік, памочнік, выканаўца абавязкаў
- der** derivation / *лінгв.* дэрывацыя
- der** derivative / *лінгв.* вытворны, вы-творнае слова
- derv** [dɜ:v] *n* diesel engine road ve- hicle / *брыт.* дызельнае паліва для аўтамабіляў
- DES** Department of Education and Science / *брыт.* Міністэрства аду-кацыі і навукі
- des** design / I. рысунак, план, канс-трукцыя; II. праектаваць, канс-трукуюць, разлічваць
- des** desired / пажаданы; зададзены
- desc** descendant / нашчадак
- destn** destination / 1. месца прызна-чэння; 2. кірунак, канчатковая мэта
- det** detachment / 1. аддзяленне; 2. *ваен.* атрад, разлік, падраздзя-ленне
- det** detail / 1. дэталі; 2. нарад, ка-манда
- det** detective / дэтэктыў, шпik, агент вышукной паліцыі
- det** determine / вызначыць, устаноў-ліваць
- detn** detention / затрыманне, арышт
- detox** ['di:tɒks] *n* detoxification / *разм.* 1. дэтаксікацыя; 2. клініка для лячэння алкагалізму і нарка-маніі

- detox** [di:'toks] *v tr* detoxify / *разм.* ляхчыш ад алкагалізму або наркаманіі
- DETR** Department of the Environment, Transport, and the Regions / *брыт.* Міністэрства навакольнага асяроддзя, транспарта і рэгіёнаў
- Deut.** Deuteronomy / *рэл.* Другазаконне, Друг.
- dev** develop / *развіваць, удасканальваць, распрацоўваць*
- dev** deviation / 1. адхіленне; 2. *тэх.* дэвіяцыя
- DEW** [dju:] distant early warning / *далёкае радыёлакацыйнае знаходжанне*
- DF** dead freight / *эк.* мёртвы фрахт
- DF** Defensor Fidei / *лац.* абаронца веры (*тытул англійскага манарха*)
- DF** *тс.* **D/F** direction finder / *радыёпеленгатар*
- DFC** Distinguished Flying Cross / *крыж «За лётныя баявыя заслугі»*
- DFEE** Department for Education and Employment / *брыт.* Міністэрства адукацыі і занятасці
- DFID** Department for International Development / *брыт.* Міністэрства міжнароднага развіцця
- DFM** Distinguished Flying Medal / *брыт.* медаль «За лётныя баявыя заслугі»
- dft** defendant / 1. падсудны, абвінавчаны; 2. *юр.* адказчык
- dft** draft / *праект, чарнавік, эскіз*
- dftg** drafting / 1. рэдакцыя, фармулёўка; 2. эскізнае праектаванне
- dg** decigram / *дэцыграм*
- DG** degaussing / *размагнічванне*
- DG** Dei gratia / *лац.* ласкаю Божай
- DG** directional gyro / *тэх.* гіраскоп кірунку
- DG** director general / *генеральны дырэктар*
- dgt** daughter / *дачка*
- DHA** District Health Authority / *брыт.* раённы аддзел аховы здароўя
- DHSS** Department of Health and Social Security / *брыт.* Міністэрства аховы здароўя і сацыяльнага забеспячэння
- DI** Detective Inspector / *брыт.* дэтэктыў, інспектар крымінальнага вышуку
- DI** drill instructor / *ваен.* інструктар стравой падрыхтоўкі
- dia** diameter / *дыяметр*
- diag** diagonal / *дыяганальны*
- diag** diagram / *дыяграма; графік; схема*
- dial** dialect / *дыялект, гаворка; жаргон*
- dial** dialectical / *дыялектычны*
- dial** dialectics / *дыялектыка*
- dial** dialogue / *дыялог, размова*
- diam** diameter / *дыяметр*
- dict** dictaphone / *дыктафон*
- dict** dictation / *дыктант, дыктаванне*
- dict** dictator / *дыктатар*
- dict** dictionary / *слоўнік*
- diff** difference / *рознiца, адрозненне*
- diff** different / *непадобны, адрозны*
- diff** differential / *мат., тэх.* дыферэнцыял
- digicam** ['dɪdʒɪ,kæm] *n* digital camera / *лічбавая камера*
- digs** [dɪgz] *pl n* diggings / *брыт. разм.* жыллё
- dil** dilute / *разбаўляць, разводзіць*
- dim** dimension / 1. памер, велічыня; 2. *мат.* вымярэнне
- dim** diminished / *зменшаны, скарачаны, абмежаваны*
- dim** diminuendo / *іт. муз.* паступова пслабляючы
- dim** diminutive / *лінгв.* памяншальны
- din** dinar / *дынар (грашовая адзінка)*
- dinkie** *тс.* **dinky** ['dɪŋki] *n* (*pl -ies*) double income, no kids / *падвойны даход, без дзяцей (катэгорыя насельніцтва)*



- dino** ['daməv] *n* (*pl* -os) dinosaur / дыназаўр
- dip** diploma / дыплом, пасведчанне, атэстат
- DIP** Document Image Processing / влт. апрацоўка выяваў дакументаў
- DipAD** Diploma in Art and Design / дыплом па мастацтве і дызайне
- DipChemEng** Diploma in Chemical Engineering / дыплом інжынера-хіміка
- DipCom** Diploma of Commerce / дыплом па камерцыі
- DipEd** Diploma in Education / *брыт.* дыплом настаўніка
- dipl** diploma / дыплом, пасведчанне, атэстат
- dipl** diplomatic / дыпламатычны
- dipso** ['dɪpsəv] *n* (*pl*-os) dipsomaniac / *разм.* алкаголік
- dir** direction / кірунак, напрамак
- dir** director / 1. дырэктар, кіраўнік, начальнік; 2. рэжысёр
- dis** disciple / 1. вучань, паслядоўнік, прыхільнік; 2. *рэл.* апостал
- dis** discipline / дысцыпліна
- dis** disconnect / раз'ядноўваць, адключаць
- dis** discontinued / спынены, адменены, тэх. зняты з вытворчасці
- dis** discount / 1. скідка, памяншэнне цаны; 2. *фін.* дысконт
- dis** [dis] *v tr* disrespect / *амер. разм.* пагарджаць, грэбаваць, зневажаць
- dis** distance / 1. адлегласць, дыстанцыя; 2. працягласць
- dis** distribute / размяркоўваць, раздаваць; распаўсюджваць
- disc** discharged / 1. разгружаны; 2. разраджаны; 3. эк. вызвалены (*ад абавязкаў*)
- disc** disconnect / раз'ядноўваць, адключаць
- disc** discount / 1. скідка, памяншэнне цаны; 2. *фін.* дысконт
- disc** discovered / 1. знойдзены, выяўлены; 2. абнародаваны
- disco** ['diskəv] *n* (*pl*-os) discotheque / *разм.* дыскатэка
- disct** discount / 1. скідка, памяншэнне цаны; 2. *фін.* дысконт
- disp** dispatch / адпраўка, адпраўленне
- disp** dispatcher / экспедытар, дыспетчар
- disp** dispensary / 1. аптэка (*асабл. дабрачынная*); 2. (бясплатная) амбулаторыя, дыспансер
- diss** [dis] *v tr* disrespect / *амер. разм.* пагарджаць, грэбаваць, зневажаць
- diss** dissertation / дысертацыя, (навуковая) праца
- dist** distance / 1. адлегласць, дыстанцыя; 2. працягласць
- dist** distilled / дыстыляваны
- dist** district / раён, акруга, вобласць (*адміністрацыйная адзінка*)
- distn** distillation / дыстыляцыя, перагонка, рэктыфікацыя
- distr** distribution / 1. размеркаванне, распаўсюджванне; 2. *мат., лінгв.* дыстрыбуцыя
- distr** distributive / 1. размеркавальны, раздзяляльны; 2. *мат., лінгв.* дыстрыбутыўны
- div** [div] *n* divergence / *мат.* адхіленне, дывергенцыя
- div** diversion / адхіленне, адступленне
- div** divide / дзяліць; падзяляцца
- div** dividend / 1. *фін.* дывідэнд; 2. *мат.* дзеліва
- div** division / 1. дзяленне, падзел, размеркаванне; 2. мяжа, граніца
- div** divorce / развод, скасаванне шлюбу
- divd** dividend / 1. *фін.* дывідэнд; 2. *мат.* дзеліва

- divvy** ['dɪvɪ] *n* (*pl*-ies) dividend / *разм.*  
1. доля, частка; 2. дывідэнд
- DIY** *тс.* **d.i.y.** do-it-yourself / «зрабі сам»; самаробны, зроблены ўласна-наручна
- DJ** dinner jacket / *смокінг*
- DJ** ['di: dʒeɪ] *n* disc jockey / *дыск-жакей, дзі-джэй*
- DJ** district judge / *амер.* акруговы судзя
- dj** Djibouti / *Джыбуці (імя інтэрнэт-дамена)*
- DJ** dust jacket / *супервокладка (кнігі)*
- dk** deck / *палуба, насціл, платформа, падлога (аўтобуса)*
- dk** Denmark / *Данія (імя інтэрнэт-дамена)*
- dk** dock / 1. док, прыстань, прычал; 2. *чыг. тупік*
- dkg** decagram / *дэкаграм*
- dkl** decalitre / *дэкалітр*
- dkm** decametre / *дэкаметр*
- dl** decilitre / *дэцылітр*
- DL** demand loan / *фін.* пазыка да за-патрабавання
- dlid** delivered / *дастаўлены, перададзены, пастаўлены*
- DLit** *тс.* **DLitt** Doctor Litterarum / *лац.* доктар літаратуры
- DLL** dynamic link library / *влт.* бібліятэка дынамічнай кампанойкі (сувязяў)
- dlr** dealer / *дылер, гандляр; гандлёвы пасярэднік, агент па продажы*
- dlvy** delivery / *пастаўка, дастаўка*
- dly** daily / I. штодзённы; II. *штодня*
- dly** delivery / *пастаўка, дастаўка*
- dm** decimetre / *дэцыметр*
- DM** deputy minister / *намеснік міністра*
- dm** Dominica / *Дамініка (імя інтэрнэт-дамена)*
- DMA** direct memory access / *влт.* не-пасрэдны доступ да памяці
- DMA** Doctor of Musical Arts / *амер.* доктар музыказнаўства
- DME** distance-measuring equipment / *тэлеметрычнае абсталяванне*
- DMus** Doctor of Music / *доктар музыказнаўства*
- DMV** Department of Motor Vehicles / *амер., канад.* аддзел транспартных сродкаў
- DMZ** demilitarized zone / *дэмілітарызаваная зона*
- DN** debit note / *фін.* дэбет-нота, дэбетавае авіза
- DNA** deoxyribonucleic acid / *біяхім.* ДНК, дэзоксірыбануклеінавая кіслата
- DNA** did not attend / *не з'явіўся; мед.* наведванняў не было
- DNF** did not finish / *не скончыў; спарт.* не фінішаваў
- DNR** do not resuscitate / *мед.* не праводзіць рэанімацыю
- DNS** domain name system / *влт.* сістэма даменных імёнаў
- DO** delivery order / *эк.* заказ на пастаўку, распараджэнне аб выдачы тавару са склада
- do.** ditto / *іт.* той самы, та ж сума (*ужыв. каб пазбегнуць паўтарэння*)
- do** Dominican Republic / *Дамініканская Рэспубліка (імя інтэрнэт-дамена)*
- DO** duty officer / *ваен.* дзяжурны афіцэр
- doc** [dɒk] *n* doctor / *разм.* доктар (*асабл. пры зваротку*)
- doc** [dɒk] *n* document / *ваен., влт.* *разм.* дакумент
- doco** ['dɒkəʊ] *n* (*pl*-os) documentary / *аўстрал.* *разм.* дакументальны фільм
- DOD** Department of Defense / *амер.* Міністэрства абароны
- DOE** *тс.* **DoE** Department of Energy / *амер.* Міністэрства энергетыкі

- DOE** *тс. DoE* Department of the Environment / *брыт., канад.* Міністэрства аховы навакольнага асяроддзя
- DoH** Department of Health / *брыт.* Міністэрства аховы здароўя
- dol** dollar / *долар (грашовая адзінка)*
- dom** domestic / 1. дамашні, хатні, свойскі; 2. унутраны, айчыны
- Dom** Dominican / *рэп. I.* дамініканскі; *II.* манах-дамініканец
- dom** dominion / дамініён
- DOP** developing-out paper / фотапапера
- dorm** [dɔ:m] *n* dormitory / *разм.* 1. спальня; 2. студэнцкі інтэрнат
- DOS** [dɒs] *n* disk-operating system / *влт.* дыскавая аперацыйная сістэма
- DOVAP** ['dɔv, væp] *n* Doppler velocity and position / *фіз.* «Довап», доплераўская сістэма траекторных вымярэнняў
- doz** dozen / тузін
- dozer** ['dɔuzə] *n* bulldozer / *амер.* бульдозер
- DP** data processing / *влт.* апрацоўка даных
- DP** dew point / *фіз.* пункт расы, тэмпература кандэнсацыі
- DP** displaced person / *эўф.* бежанец, вымушаны перасяленец
- DP** documents against payment / *эк.* дакументы за наяўны разлік
- D/P** documents against presentation / *эк.* наяўны разлік пасля прад'яўлення дакументаў
- DP** double pole / *фіз.* двухполюсны
- DPB** deposit passbook / *эк.* банкаўская кніжка ўладальніка пабежнага рахунку
- DPB** domestic purposes benefit / (грашовая) дапамога на бытавыя патрэбы
- DPDT** double pole, double throw / *эл.* двухполюсны двухпазіцыйны (пераключальнік)
- DPH** Diploma in Public Health / дыплом работніка аховы здароўя
- DPh** *тс. DPhil* Doctor of Philosophy / доктар філасофіі
- dpi** dots per inch / *влт.* пунктаў на цалю
- dpl** diploma / дыплом, пасведчанне, атэстат
- DPP** Director of Public Prosecutions / *брыт.* дырэктар публічнага абвінавачання, галоўны пракурор
- DPST** double pole, single throw / *эл.* двухполюсны (пераключальнік)
- dpt** department / 1. кіраўніцтва; 2. аддзел, факультэт, кафедра; 3. дэпартамент, міністэрства
- dpt** depth / глыбіня
- DPT** diphtheria-pertussis-tetanus (vaccine) / *мед.* АКДС, коклюшна-дыфтэрыйна-слупняковы (анатаксін)
- dpty** deputy / 1. дэпутат, прадстаўнік; 2. намеснік, памочнік, выканальца абавязкаў
- DQ** developmental quotient / *псіхал.* каэфіцыент развіцця
- DQ** direct question / *лінгв.* простае пытанне
- DR** dead reckoning / *мар.* навігацыйнае вызначэнне
- dr** debtor / *бухг.* дэбітор
- DR** deposit receipt / *юр.* дэпазітная квітанцыя, захоўная распіска
- DR** differential rate / *эк.* дыферэнцыяльны тарыф
- DR** dining room / сталовая
- DR** dock receipt / *юр.* докавая распіска
- dr** doctor / урач, доктар, медык
- dr** door / дзверы, уваход
- dr** drachma / драхма (*грашовая адзінка*)
- Dr** Drive / пад'езд, прысады (*у назвах вуліц*)
- DR** dry riser / *спец.* сухі пажарны стаяк

- DRAM** *тс.* **D-RAM** ['di:ræm] *п* dynamic random access memory / *влт.* динамічна аператывуная памяць
- dram pers** *лат.* dramatis personae / *лац.* дзейныя асобы
- drq** drawing / малюнак, накід, эскіз
- droid** [drɔɪd] *п* android / чалавекападобны робот
- DS** days after sight / праз (некааторую) колькасць дзён пасля прад'яўлення (*надпіс на вэксалі*)
- DS** detached service / *ваен.* камандзіроўка
- DS** Detective Sergeant / сяржант крымінальнай паліцыі
- DS** document signed / дакумент, падпісаны кім-н.
- DSC** Distinguished Service Cross / крыж «За выдатныя заслугі»
- DSc** Doctor of Science / доктар прыродазнаўчых навук
- dsgn** design / I. рысунак, план, канструкцыя; II. праектаваць, канструяваць, разлічваць
- DSL** digital subscriber line / лічбавая абаненцкая лінія
- DSM** Distinguished Service Medal / медаль «За выдатныя заслугі»
- DSO** Distinguished Service Order / *брыт.* ордэн «За выдатныя заслугі»
- DSP** digital signal processing / *влт.* лічбавая апрацоўка сігналаў
- DSS** Department of Social Security / *брыт.* Міністэрства сацыяльнага забеспячэння
- DST** daylight saving time / летні час
- DST** double summer time / падвойны летні час (*на дзве гадзіны раней часу па Грынвічу*)
- dstn** destination / 1. месца прызначэння; 2. кірунак, канчатковая мэта
- dstspn** dessertspoon / дэсертная лыжка
- DT** daylight time / летні час
- DT** double time / падвоеная аплата
- DT's** ['di:'ti:z] *pl n* delirium tremens / *разм.* белая гарачка
- DTI** Department of Trade and Industry / *брыт.* Міністэрства гандлю і прамысловасці
- DTL** diode transistor logic / *эл.* дыёд-на-транзістарныя лагічныя схемы
- DTP** desktop publishing / *друк.* настольная выдавецкая сістэма
- DTT** digital terrestrial television / лічбавае наземнае тэлебачанне
- DU** depleted uranium / *хім.* абеднены ўран
- Du** Duke / герцаг
- Du** Dutch / I. нідэрландскі, галандскі; II. нідэрландская мова
- dub** [dʌb] *v tr* double / дубляваць
- DUI** driving under the influence / кіраванне аўтамабілем пад уздзеяннем алкаголя або наркотыкаў
- duo** duodecimo / *друк.* фармат кнігі памерам з дванаццатую долю аркуша
- dup** duplex / 1. двухбаковы, парны, падвоены; 2. дуплексны
- dup** duplicate / копія, дублікат, закладная квітанцыя
- Dur** Durham / Дарэм (*графства, горад Англіі*)
- DV** Deo volente / *лац.* дай Бог
- DV** digital video / лічбавае відэа
- DV** distinguished visitor / пачэсны госць
- DV** Douay Version (of the Bible) / *рэл.* Дуэйская Віблія
- DVD** digital versatile disk, digital video disk / (універсальны) лічбавы відэадыск
- DVLA** Driver and Vehicle Licensing Agency / *брыт.* Агенцтва па выдачы вадзіцельскіх правоў і рэгістрацыі транспартных сродкаў
- DVM** Doctor of Veterinary Medicine / доктар ветэрынарыі

**dvr** driver / 1. вадзіцель, шафёр;

2. машыніст

**DW** deadweight / поўная грузапад'ёмнасць судна

**DW** distilled water / дыстыляваная вада

**DW** *тс.* **D/W** dock warrant / *юр.* складское пасведчанне (*выдаецца таварнай прыстанню*)

**DW** dust wrapper / супервокладка (*кнігі*)

**DWC** deadweight capacity / поўная грузапад'ёмнасць судна

**dwg** drawing / малюнак, накід, эскіз

**dwg** dwelling / 1. месцапражыванне; 2. жылое памяшканне

**DWI** Driving While Intoxicated / кіраванне аўтамабілем у стане алкагольнага або наркатычнага ап'янення

**DWP** Department for Work and Pensions / *брыт.* Міністэрства працы і пенсійнага забеспячэння

**DWT** deadweight tonnage / поўная грузапад'ёмнасць судна ў тонах

**dy** delivery / пастаўка, дастаўка

**dy** deputy / 1. дэпутат, прадстаўнік; 2. намеснік, памочнік, выканаўца абавязкаў

**dyn** dynamics / *фіз.* дынаміка

**dyn** dynamo / *эл.* дынама

**dz** džazir / *араб.* Алжыр (*імя інтэр-нэт-дамена*)

**dz** dozen / тузін

## E

**E** Earl / граф

**E** earth / 1. зямля, глеба; 2. *эл.* за-зямленне

**E** East / усход; *мар., метэар.* ост

**E** Easter / *рэл.* Вялікдзень

**E** eastern / усходні

**E** efficiency / *эфектыўнасць, тэх.* каэфіцыент карыснага дзеяння, ККД

**E** Egyptian / I. егіпецкі; II. 1. егіпцянін, егіпцянка; 2. старажытна-егіпецкая мова

**e** elasticity / *эластычнасць, пругкасць*

**e** empty / парожні, пусты

**E** energy / энергія

**E** engineer / інжынер, канструктар

**E** English / I. англійскі; II. англійская мова

**E** equatorial / экватарыяльны

**e** erg / *фіз.* эрг (*адзінка работы*)

**e** error / памылка, тэх. хібнасць

**e** escudo / эскуда (*грашовая адзінка*)

**E** estimate / ацэнка, каштарыс

**E** estimated / разліковы, меркаваны, ацэначны, каштарысны

**E** exposure / *фота* экспазіцыя

**ea** each / кожны, усякі

**EA** economic adviser / эканамічны дарадца, кансультант

**EA** educational age / адукацыйны ўзрост (*адпаведнасць разумовага развіцця сярэдняму ўзроўню для пэўнага ўзросту*)

**EA** enemy aircraft / *ваен.* самалёт праціўніка

**ead** eadem / *лац.* аднолькава, гэтак-сама

**E & OE** errors and omissions excepted / *бухг.* за выключэннем памылак і пропусकाў

**E & P** Extraordinary and Plenipotentiary / Надзвычайны і Паўнамоцны (*дыпламатычны прадстаўнік*)

**EAON** except as otherwise noted / за выключэннем выпадкаў, калі вызначана інакш

**earn** earnings / 1. заробак; 2. эк. прыбытак

**EAROM** ['tærɒm] *n* electrically alterable read-only memory / *вл.* ПЗУ (*пастаяннае запамінальнае ўстройства*) з магчымасцю перапраграмавання

- EAS** equivalent air speed / ав. еквівалентная паветраная хуткасць
- EB** eastbound / накіраваны на ўсход
- EBCDIC** ['ebsɪ,dɪk] extended binary-coded decimal-interchange code / влт. расшыраны двайкова-дзсятковы код абмену
- EBITDA** earnings before interest, tax, depreciation, and amortization / фін. прыбытак да адлічэння працэнтаў, падаткаў і амартызацыі
- E-boat** ['i:,bəʊt] *n* enemy boat / ваен. нямецкі тарпедны катар (*перыяду Другой сусветнай вайны*)
- EBRD** European Bank for Reconstruction and Development / Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця, ЕБРР
- EBS** electronic braking system / электронная тармазная сістэма
- EBU** European Broadcasting Union / Еўрапейскі радыёвяшчальны саюз
- EBV** Epstein-Barr virus / мед. вірус Эпштэйна-Бара
- EC** east central / усходне-цэнтральны
- ec** economics / эканоміка (*як навукка*), эканамічная тэорыя
- ec** Ecuador / Эквадор (*імя інтэрнэт-дамена*)
- EC** error correction / влт. выпраўленне памылак
- EC** established church / (афіцыйна прызнаная) дзяржаўная царква
- EC** European Community / Еўрапейскае супольніцтва
- EC** exempli causa / лат. напрыклад
- e-car** ['i:,kɑ:] *n* electric car / электрамабіль
- ECB** European Central Bank / Еўрапейскі цэнтральны банк, ЕЦБ
- Eccl.** тс. **Eccl.** Ecclesiastes / рэл. Кніга Эклезіяста, Экл.
- eccl** тс. **eccles** ecclesiastical / царкоўны, духоўны
- Ecclus.** Ecclesiasticus / рэл. Мудрасць Ісуса сына Сірахава, Сір.
- ECE** extended coverage endorsement / страх. дапаўненне аб пашыраным пакрышці
- ECG** electrocardiogram; electrocardiograph / ЭКГ, электракардыяграма; электракардыёграф
- ech** echelon / эшалон
- ecl** eclectic / I. эклектычны; II. эклектык
- ecl** eclogue / літ. эклога
- eco** ['i:kəʊ] *n* ecology / экалогія
- ECO** electron-coupled oscillator / эл. генератар з электроннай сувяззю
- ecol** ecological / экалагічны
- ecol** ecology / экалогія
- econ** economic / 1. эканамічны, гаспадарчы; 2. рэнтабельны
- econ** ecomomics / эканоміка (*як навукка*), эканамічная тэорыя
- econ** economy / 1. эканоміка, гаспадарка; 2. ашчаднасць
- ECOWAS** [e'kəʊəs] Economic Community of West African States / Эканамічнае супольніцтва заходнеафрыканскіх краін
- ECR** efficient consumer response / кам. эфектыўная рэакцыя заказчыка
- ECS** European Communications Satellite / Еўрапейскі спадарожнік сувязі
- ECSC** European Coal and Steel Community / Еўрапейскае аб'яднанне вугалю і сталі
- ECT** electroconvulsive therapy / мед. электрашокавая тэрапія
- ECU** ['eɪkjʊ:, ,i:(,)si:'ju:] *n* European Currency Unit / еўрапейская валютная адзінка, ЭКЮ
- Ecu** Ecuador / Эквадор
- ed.** edited / рэдагаваны; пад рэдакцыяй
- ed** edition / выданне, выпуск, тыраж

- ed** editor / рэдактар
- ed** educated / (высока)адукаваны
- ed** education / адукацыя, асвета, навучанне
- ED** election district / выбарчая акруга
- ED** ex dividend / *фин.* без (права на атрыманне) дывідэнду
- ED** extra duty / *тэх.* перагрузка
- EDC** European Defence Community / Еўрапейскае абарончае супольнітва
- EDI** electronic data interchange / электронны абмен данымі
- EDL** edition deluxe / багатае, раскошнае выданне (*кнігі*)
- EDM** electronic distance measurement / электроннае тэлевымярэнне
- edn** edition / выданне, выпуск, тыраж
- edn** education / адукацыя, асвета, навучанне
- ednl** educational / адукацыйны, асветніцкі, выхаваўчы
- EDP** electronic data processing / электронная апрацоўка даных
- EDT** Eastern Daylight Time / *амер., канад.* летні ўсходні час
- edu** educational establishment / установа адукацыі (*імя інтэрнэт-дамена*)
- educ** educated / (высока)адукаваны
- educ** education / адукацыя, асвета, навучанне
- EE** Early English / *арх.* раннеанглійскі стыль
- EE** electrical engineer / інжынер-электрык
- EE** Envoy Extraordinary / Надзвычайны Пасланнік
- EE** errors excepted / *бухг.* за выключэннем памылак
- ee** Estonia / Эстонія (*імя інтэрнэт-дамена*)
- EEA** European Economic Area / Еўрапейская эканамічная зона
- EE & MP** Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary / Надзвычайны Пасланнік і Паўнамоцны Міністр
- EEC** European Economic Community / Еўрапейскае эканамічнае супольнітва
- EEG** electroencephalogram / *мед.* электраэнцефалаграма, ЭЭГ
- EEO** equal employment opportunity / роўныя магчымасці працаўладкавання
- EER** energy efficiency ratio / *физ., тэх.* тэрмічны каэфіцыент
- EF** expeditionary force / *ваен.* экспедыцыйныя войскі
- EF** extra fine / 1. звыштонкі; 2. надзвычай дробны; 3. *тэх.* звышдакладны
- eff** effect / вынік, рэзультат; уплыў, уражанне
- eff** effective / эфектыўны, дзейсны
- eff** efficiency / 1. эфектыўнасць, прадукцыйнасць; 2. *тэх.* каэфіцыент карыснага дзеяння, ККД
- E-FIT** ['i:fit] *n* Electronic Facial Identification Technique / электронны фотаробат
- EFL** English as a Foreign Language / англійская мова як замежная
- EFT** electronic funds transfer / эк. электронны перавод сродкаў
- EFTA** ['eftə] European Free Trade Association / Еўрапейская асацыяцыя свабоднага гандлю
- EFTPOS** ['eftpɒz] electronic funds transfer at point of sale / эк. электронны перавод сродкаў з месца продажу
- EFTS** electronic funds transfer system / сістэма электронных плацяжоў
- eg** Egypt / Егіпет (*імя інтэрнэт-дамена*)
- Eg** Egyptian / I. егіпецкі; II. 1. егіпцянін, егіпцянка; 2. старажытна-егіпецкая мова

**Eg** Egyptology / егіпталогія

**eg** *тс. e.g.* exempli gratia / *лац.* напрыклад

**EGF** epidermal growth factor / *біяхім.* эпідэрмальны фактар росту

**EGM** extraordinary general meeting / надзвычайны агульны сход (акцыянераў)

**eh** Western Sahara / Заходняя Сахара (*імя інтэрнэт-дамена*)

**EHF** extremely high frequency / *радыё* надзвычай высокая частата

**EHO** Environmental Health Officer / *брыт.* спецыяліст па санітарным стане навакольнага асяроддзя

**EHP** effective horsepower / *тэх.* эфектыўная магутнасць у конскіх сілах

**EHF** electric horsepower / *тэх.* электрычны эквівалент конскіх сіл; электрычная магутнасць

**EHT** extra high tension (voltage) / *эл.* звышвысокае напружанне

**EI** East Indies / *геагр.* Ост-Індыя

**EI** emotional intelligence / *псіхал.* эмацыйная разумовая здольнасці

**EI** Employment Insurance / *канад.* страхаванне занятаасці

**EI** extra-illustrated / ілюстраваны матэрыяламі з іншых крыніц (*пра кнігу*)

**EIB** European Investment Bank / Еўрапейскі інвестыцыйны банк

**EKG** electrocardiogram; electrocardiograph / *амер., канад.* электракардыяграма, ЭКГ; электракардыёграф

**el** eldest / найстарэйшы, самы стары

**el** elected / выбраны

**el** electric(al) / электрычны, электратэхнічны

**el** electricity / электрычнасць

**el** element / 1. элемент; кампанент; 2. *мат.* дыферэнцыял

**el** [el] *n* elevated railroad / *амер. разм.* надземная чыгунка

**eld** eldest / найстарэйшы, самы стары

**ELDO** ['eldəʊ] European Launcher Development Organization / Еўрапейская арганізацыя па распаўсюду ракет-носьбітаў

**elec** electric(al) / электрычны, электратэхнічны

**elec** electricity / электрычнасць

**elem** element / 1. элемент; кампанент; 2. *мат.* дыферэнцыял

**elem** elementary / 1. асноўны, элементарны; 2. *хім.* нераскладальны

**ELF** extremely low frequency / *радыё* надзвычай нізкая частата

**ELINT** ['elɪnt] *n* electronic intelligence / разведка з дапамогай электронных сродкаў

**ELT** English Language Teaching / выкладанне англійскай мовы

**EM** earl marshal / *брыт.* граф-маршал

**EM** electromagnetic / электрамагнітны

**em** emanation / *фіз., хім.* эманация

**EM** enlisted man / *амер.* салдат (*радавы або сяржант тэрміновай службы*)

**emb** embankment / насып, дамба, набярэжная

**emb** embargo / *юр.* эмбарга

**emb** embark / *грузіць, садзіцца (на судна, самалёт)*

**emb** embarkation / пасадка, пагрузка

**emb** embassy / пасольства

**emb** *тс. embr* embroidered / вышыты, вышываны

**embr** embryo / *біял.* зародак, эмбрыён

**embr** *тс. embryol* embryology / эмбрыялогія

**emcee** [em'si:] *n* Master of Ceremonies / *разм.* 1. канферансье; 2. вядучы праграмы

**emer** emergency / I. аварыйная сітуацыя; II. аварыйны, надзвычайны



- emer** emeritus / ганаровы (*пра асобу ў адстаўцы*)
- EMF** тс. **emf** electromotive force / *фіз.* электрарухальная сіла
- EMG** electromyogram; электромиограф / *электраміяграма; электраміяграф*
- emo** ['i:məu] *n* emotional hardcore / *муз.* эмацыйны хардкор
- EMP** electromagnetic pulse / *электрамагнітны імпульс*
- emp** emperor, empress / імператар, імператрыца
- emp** employment / праца, работа, занятасць
- EMS** emergency medical service / *служба хуткай медыцынскай дапамогі*
- EMS** enhanced messaging service / *вгл.* служба перадачы расшыраных паведамленняў
- EMS** European Monetary System / *Еўрапейская валютная сістэма*
- EMT** emergency medical technician / *амер.* фельчар хуткай дапамогі
- EMU** Economic and Monetary Union / *Эканамічны і валютны саюз*
- EMU** electromagnetic unit / *фіз.* электрамагнітная адзінка
- EMU** European Monetary Union / *Еўрапейскі валютны саюз*
- emul** emulsion / *эмульсія*
- EMV** expected monetary value / *фін.* чаканы грашовы вынік
- en** enemy / *вораг, непрыяцель, праціўнік*
- EN** enrolled nurse / *брыт.* атэставаная медыцынская сястра
- enc** enclosed / *далучаны, дададзены; змешчаны*
- enc** enclosure / *дадатак (да ліста, дакумента)*
- enc** encyclopedia / *энцыклапедыя, даведнік*
- encl** enclosed / *далучаны, дададзены; змешчаны*
- encl** enclosure / *дадатак (да ліста, дакумента)*
- ency** тс. **encyc** encyclopedia / *энцыклапедыя, даведнік*
- end** endorsed / *пацверджаны, фін.* з перадачачным надпісам (*пра вэк-саль*)
- ENE** east-northeast / *мар., метэар.* ост-норд-ост
- ENEA** European Nuclear Energy Agency / *Еўрапейскае агенства ядзернай энергіі*
- ENG** electronic news gathering / *электронная відзажурналістыка*
- eng** engine / *1. матар, рухавік; 2. машына; 3. лакаматыву, паравоз*
- eng** engineer / *інжынер*
- eng** engineering / *інжынерная справа, машынабудаванне*
- Eng** England / *Англія*
- Eng** English / *I. англійскі; II. англійская мова*
- eng** engraved / *выгравіраваны*
- eng** engraving / *гравіроўка, гравюра*
- engg** engineering / *інжынерная справа, машынабудаванне*
- engin** engineer / *інжынер*
- engin** engineering / *інжынерная справа, машынабудаванне*
- engr** engineer / *інжынер*
- engr** engraved / *выгравіраваны*
- enl** enlarged / *пашыраны, павялічаны*
- enl** enlisted / *амер.* салдат (*радавы або сяржант тэрміновай службы*)
- ENO** English National Opera / *Брытанская нацыянальная опера*
- ens** ensign / *1. сцяг; 2. ваен. прапаршчык; 3. амер. мар. лейтэнант*
- ENSA** ['ensə] Entertainments National Service Association / *брыт.* Асацыяцыя відовішчных імпрэзаў для вайскоўцаў
- ENT** ear, nose, and throat / *вуха, горла, нос (аддзяленне клінікі)*
- ent** entertainment / *1. відовішча, забава; 2. эстрадны канцэрт*

- ent** entomology / энтамалогія
- ent** entrance / уваход
- entd** entered / улісаны, занесены, зарэгістраваны, зафіксаваны
- entom** тс. **entomol** entomology / энтамалогія
- ents** [ents] *pl/n* entertainments / *брыт. разм.* забавы, відовішчы, гульні
- env** envelope / 1. канверт; 2. вокладка; 3. упакоўка, абалонка
- env** envoi / 1. пасланнік, дыпламатычны прадстаўнік; 2. дэлегат, давераная асоба
- enviro** [ɪn'vaɪrəʊ] *n* (*pl -os*) environmentalist / *разм.* абаронца навакольнага асяроддзя
- EO** errors and omissions / *бухг.* памылкі і пропускі
- EO** executive officer / кіраўнік спраў, службовая асоба з выканаўчымі функцыямі
- EO** executive order / *амер.* указ прэзідэнта, выканаўчы ўказ
- EO** ex officio / *лац.* афіцыйна, па абавязку, па службовым становішчы
- EOC** Equal Opportunities Commission / *брыт.* Камісія па роўных магчымасцях
- EOE** equal opportunity employer / наймальнік, які гарантуе роўныя магчымасці (*пры працаўладкаванні і пад.*)
- EOE** errors and omissions excepted / *бухг.* за выключэннем памылак і пропускау
- EOM** тс. **e.o.m.** end of month / эк. канец месяца
- EP** Eastern (Cape) Province / Усходняя (Капская) правінцыя (*ПАР*)
- EP** electroplate / *спец.* гальванічнае пакрыццё
- EP** endpaper / *друк.* форзац
- EP** endpoint / *мат.* канцавы пункт, крайні пункт
- EP** en passant / *фр.* мімаходам, між іншым
- Ep** Epistle / *рэл.* (апостальскае) пасланне
- EP** estimated position / меркаванае становішча
- EP** European plan / паўпансіён (*гэталёў еўрапейскага тыпу*)
- EP** evening prayer / *рэл.* вячэрня
- EP** excess profits / эк. звышпрыбытак
- EP** [i:'pi:] *n* extended-play (record) / доўгайгральная (пласцінка)
- EP** extreme pressure / звышвысокі ціск
- EPD** excess profits duty / эк. падатак на звышпрыбытак
- EPG** electronic programme guide / электронны расклад праграм
- Eph.** тс. **Ephes.** Ephesians / *рэл.* Пасланне да Эфесцаў, Эфс.
- epil** epilogue / эпілог
- Epis.** Episcopal / 1. епіскапскі, біскупскі; 2. епіскапальны
- Epis.** Epistle / *рэл.* (апостальскае) пасланне
- Episc.** Episcopal / 1. епіскапскі, біскупскі; 2. епіскапальны
- Epist.** Epistle / *рэл.* (апостальскае) пасланне
- epit** epitaph / эпітафія
- EPOS** [i:'pɒz, 'i:pɒs] electronic point of sale / электронны касавы комплекс
- EPP** executive pension plan / эк. пенсійны план для кіраўнікоў
- EPR** electron paramagnetic resonance / *фіз.* электронны парамагнітны рэзананс
- EP-ROM** [i:'prɒm] *n* erasable programmable read-only memory / *влт.* ПЗУ (пастаяннае запамінальнае ўстройства) з магчымасцю сцірання і перапраграмавання
- eps** earnings per share / *фін.* (чысты) прыбытак на акцыю

- EPT** excess-profits tax / эк. падатак на звышпрыбытак
- EPZ** export processing zone / эк. экспартная прамысловая зона, зона экспартнай вытворчасці
- EQ** educational quotient / каэфіцыент адукаванасці
- eq** equal / 1. роўны, аднолькавы; 2. тоесны
- EQ** equalization / ураўноўванне, ураўненне, карэкцыя
- eq** equation / мат. ураўненне, роўнасць
- eq** equator / экватар
- eq** equatorial / экватарыяльны
- eq** equipment / 1. абсталяванне, аснастка; 2. ваен. матэрыяльная частка
- eq** equivalent / эквівалент
- EQC** Earthquake Commission / Камісія па землятрусах
- eqpt** тс. **equipt** equipment / 1. абсталяванне, аснастка; 2. ваен. матэрыяльная частка
- equiv** equivalent / эквівалент
- ER** educational ratio / каэфіцыент адукаванасці
- ER** Elizabeth Regina / лац. каралева Елізавета
- ER** Emergency Room / амер. пункт (аддзяленне) першай медыцынскай дапамогі
- ER** en route / фр. па дарозе, на шляху
- er** Eritrea / Эрытрэя (імя інтэрнэт-дамена)
- ERA** Equal Rights Amendment / амер. Папраўка аб роўных правах
- ERDF** European Regional Development Fund / Еўрапейскі фонд рэгіянальнага развіцця
- Erf** [ɛ:f] electrorheological fluid / фіз. электрарэалагічная вадкасць
- erg** [ɛ:g] n ergometer / разм. эргометр
- erm** ermine / гарнастай
- ERM** Exchange Rate Mechanism / эк. механізм валютных курсаў
- Ernie** ['ɛ:nɪ] n Electronic Random Number Indicator Equipment / «Эрні» (ЭВМ для вызначэння пераможцаў дзяржаўнай выйгрышнай пазыкі)
- ERT** estrogen replacement therapy / мед. замяшчальная тэрапія эстрагенамі
- ES** eldest son / (най)старэйшы сын
- ES** electrostatic / электростатычны
- es** España / ісп. Іспанія (імя інтэрнэт-дамена)
- ES** executive secretary / адказны сакратар, выканаўчы сакратар
- ESA** Environmentally Sensitive Area / заказнік
- ESA** European Space Agency / Еўрапейскае касмічнае агенцтва, ЕКА
- ESB** electrical stimulation of the brain / мед. электростымуляцыя мозгу
- esc** escape / 1. выратаванне, вызваленне; 2. удэкі; 3. мед. выдзяленне
- esc** escudo / эскуда (грашовая адзінка)
- esc** escutcheon / 1. герб, шчыт з гербам; 2. тэх. рамка шкалы
- ESDA** Electronic System Design Automation / аўтаматызацыя праектавання электронных вырабаў
- ESE** east-southeast / мар., метэар. ост-зюйд-ост
- esky** ['eski] n (pl -ies) eskimo / аўстрал. сумка-халадзільнік
- ESL** English as a second language / англійская мова як другая мова
- ESP** English for Specific (Special) Purposes / англійская мова для спецыяльных мэтаў
- esp** especially / асабліва
- esp** espresso / іт. муз. выразна, з пачуццём
- ESP** extrasensory perception / экстрасэнсорнае ўспрыманне
- Esq** тс. **Esqr** esquire / эсквайр, спадар

- ESR** electron spin resonance / *фіз.* електронны парамагнітны рэзананс
- ESR** erythrocyte sedimentation rate / *мед.* хуткасць асядання эрытрацытаў
- ESRC** Economic and Social Research Council / *брыт.* Рада па эканамічных і сацыяльных даследаваннях
- ESRO** ['eʒrəʊ] European Space Research Organization / Еўрапейская арганізацыя па касмічных даследаваннях
- EST** Eastern Standard Time / *амер.* усходні паясны (стандартны) час
- EST** electroshock therapy / *мед.* электрашокавая тэрапія
- est** established / заснаваны, устаноўлены, уведзены
- est** estate / 1. маёнтак; 2. маёмасць
- est** estimate / ацэнка, каштарыс
- est** estimated / разліковы, меркаваны, ацэначны, каштарысны
- est** estuary / *геагр.* эстуар, дэльта; вусце ракі
- estab** *тс.* **estbd**, **estd** established / заснаваны, устаноўлены, уведзены
- estd** estimated / разліковы, меркаваны, ацэначны, каштарысны
- este** estate / 1. маёнтак; 2. маёмасць
- Esth.** Esther / *рэл.* Кніга Эстэр, Эст.
- esu** electrostatic unit / *фіз.* электростатычная адзінка
- ET** Easter term / *брыт.* веснавы трыместр (*канчаецца перад Вялікім днём*)
- ET** eastern time / *амер.* усходні паясны час
- ET** elapsed time / *тэх.* фактычная працягласць, агульны затрачаны час
- ET** Employment Training / навучанне для працаўладкавання
- ET** ephemeris time / *астр.* эфемерыдны час
- et** Ethiopia / Эфіопія (*імя інтэрнэт-дамена*)
- ETA** estimated time of arrival / разліковы час прыбышша
- et al.** [et'æl, et'ɔ:l] et alibi / *лац.* і ў іншых месцах
- et al.** [et'æ:l, et'ɔ:l] et alii (aliae, alia) / *лац.* і іншыя, і інш.
- etc.** et cetera / *лац.* і гэтак далей, і г.д.
- ETD** estimated time of departure / разліковы час адпраўлення
- ETF** electronic transfer of funds / електронны перавод сродкаў, электронны плашэж
- eth** ether / *хім.* эфір
- eth** ethical / этычны
- eth** ethics / мараль, этыка
- Eth** Ethiopia / Эфіопія
- Eth** Ethiopian / I. эфіопскі; II. эфіоп, эфіопка
- et seq.** et sequens (sequentes, sequentia) / *лац.* і наступны (наступныя)
- ETV** educational television / вучэбнае тэлебачанне, адукацыйнае тэлебачанне
- ety** *тс.* **etym**, **etymol** etymological / этымалагічны
- ety** *тс.* **etym**, **etymol** etymology / этымалогія
- EU** entropy unit / *фіз.* адзінка энтрапіі
- EU** European Union / Еўрапейскі саюз, Еўрасаюз
- eu** European Union / зона Еўрасаюза (*імя інтэрнэт-дамена*)
- Euratom** [jʊə'rætəm] European Atomic Energy Community / Еўрапейскае супольніцтва па атамнай энергіі, Еўрагам
- Eurostat** [jʊərəʊ'stæt] Statistical Office of the European Community / Статыстычнае бюро Еўрапейскага супольніцтва
- eV** electronvolt / *фіз.* электронвольт, эВ
- EV** English Version (of the Bible) / Біблія на англійскай мове

- ev** evangelical / евангельські, евангелічны
- EVA** extravehicular activity / выхад чалавека ў адкрыты космас
- evg** тс. **evng** evening / вечар
- EW** enlisted woman / амер. жанчына-радавы
- ex** examined / 1. даследаваны, вывучаны, разгледжаны; 2. абследаваны
- ex** example / 1. прыклад, узор; 2. мат. практыкаванне
- ex** excerpt / выключэнне
- ex** exchange / 1. абмен, размен, замена; 2. валюта; 3. біржа
- ex** excursion / экскурсія
- ex** executive / I. кіраўніцкі, адміністрацыйны; II. кіраўнік, адміністратар
- ex** exercise / практыкаванне, трэніроўка
- ex** exhibit / паказваць, выстаўляць, экспанаваль
- Ex.** Exodus / рэл. Сыход, Сх.
- ex** [eks] n expense / выдатак, затрата
- ex** express / адлюстроўваць, выяўляць, выказваць
- ex** extra / I. дадатковы; II. найвышэйшай якасці
- ex** extract / экстракт, выцяжка
- exam** [ɪg'zæm] n examination / разм. экзамен
- Exс** Excellency / Эксцэленцыя, Правасхадзіцельства (тытул)
- exс** excellent / выдатны, надзвычайны, цудоўны
- exс** excerpt / акрамя, за выключэннем
- exс** excerpt / выключэнне
- exс** тс. **exch** exchange / 1. абмен, размен, замена; 2. валюта; 3. біржа
- exch** exchequer / (дзяржаўная) казна, скарбніца
- excl** exclamation / I. вокліч; II. клічны
- exсpt** exception / выключэнне, вынятак, адхіленне ад нормы
- exd** examined / 1. даследаваны, вывучаны, разгледжаны; 2. абследаваны
- ex div.** ex dividend / фін. без (права на атрыманне) дывідэнду
- exec** executive / I. кіраўніцкі, адміністрацыйны; II. кіраўнік, адміністратар
- exec** [ɪg'zɛk] n executor / разм. кіраўнік, адміністратар
- ex gr** exempli gratia / лац. напрыклад
- exhbn** exhibition / выстава, паказ, дэманстрацыя
- ex lib.** ex libris / лац. экслібрыс
- exmr** examiner / экзаменатар, інспектар, назіральнік
- Exod.** Exodus / рэл. Сыход, Сх.
- ex off.** ex officio / лац. афіцыйна, па абавязку, па службовым становішчы
- exor** executor / 1. выканаўца; 2. юр. душапрыказчык
- exp** expansion / павелічэнне, распаўсюджванне, пашырэнне, экспансія
- exp** ex parte / лац. у інтарэсах аднаго боку, на карысць аднаго боку
- exp** expenses / расходы, выдаткі
- exp** experience / вопыт, стаж
- exp** experiment / дослед, эксперымент
- exp** experimental / эмпірычны, эксперыментальны, даследчы
- exp** expiration / заканчэнне, сканчэнне (тэрміну)
- exp** exponential / мат. экспаненцыяльны
- exp** export / I. экспарт; II. экспартаваць
- exp** exposure / экспазіцыя
- exp** express / 1. экспрэс; 2. тэрміновае (паштовае) адпраўленне
- expat** [ˌeks'pæt] n expatriate / разм. экспатрыянт

**expdn** expedition / 1. экспедыцыя;  
2. ваен. аперацыя

**exper** experience / вопыт, стаж

**exper** experiment / дослед, эксперымент

**exper** experimental / эмпірычны, эксперыментальны, даследчы

**expn** expiration / заканчэнне, сканчэнне (тэрміну)

**expn** exposition / выстава, паказ, дэманстрацыя

**expo** ['eksprəʊ] *n* (*pl* -**os**) exposition / выстава; экспазіцыя

**expt** experiment / дослед, эксперымент

**expt** expert / 1. знаўца, эксперт;  
2. спецыяліст

**expt** export / I. экспарт; II. экспартаваць

**exptl** experimental / эмпірычны, эксперыментальны, даследчы

**exptr** exporter / экспарціёр

**exr** executor / 1. выканаўца; 2. юр. душапрыказчык

**exrx** executrix / юр. душапрыказчыца

**ext** extension / унутраны нумар (тэлефона)

**ext** exterior / 1. вонкавы, паверхневы; 2. мат. знешні

**ext** external / вонкавы, знадворны, паверхневы

**ext** extinct / 1. патухлы (вулкан);  
2. вымерлы

**ext** extinguisher / вогнетушыльнік; гасільнік (агню, святла)

**ext** extra / I. дадатковы; II. найвышэйшай якасці

**ext** extract / экстракт, высяжка

**ext** extreme / крайні, гранічны, празмерны, экстрэмальны

**extl** external / вонкавы, знадворны, паверхневы

**exx** executrix / юр. душапрыказчыца

**Ez.** Ezra / рэп. Кніга Эзры, Эзр.

**Ezek.** Ezekiel / рэп. Кніга прарока Эзэкіэля, Эз.

## F

**F** Fahrenheit / шкала Фарэнгейта

**F** failure / 1. няўдача, правал; 2. тэх. пашкоджанне, аварыя

**f** family / сям'я

**F** farad / эл. фарада, Ф

**f** fathom / марскі сажань; кубічны сажань

**F** Fellow / член (якой-н. арганізацыі, таварыства)

**f** female / жаночага полу, жаночы

**f** feminine / лінгв. жаночы род

**F** field / 1. поле, прастора; 2. вобласць; 3. радовішча

**F-** fighter / ваен. самалёт-знішчальнік

**f** finance / фінансы, бюджэт, фінансаванне

**f** financial / фінансавы, грашовы

**f** fleet / ваенна-марскі флот

**f** florin / фларын (грашовая адзінка)

**f** fluid ounce / вадкая унцыя (адзінка вымярэння аб'ёму)

**f** fog / туман, смуга, імгла

**f** folio / 1. інфолія; 2. кніга, том, фаліант; 3. бухг. аркуш (бухгалтарскай кнігі)

**f** following / наступны, далейшы

**f** foot / фут (адзінка даўжыні)

**f** formula / 1. формула, фармулёўка;  
2. рэцэпт

**f** forte / муз. фортэ

**f** fragile / ломкі, крохкі

**f** franc / франк (грашовая адзінка)

**F** French / I. французскі; II. французская мова

**f** frequency / фіз. частата

**f** fuel / паліва

**f** furlong / фарлонг (адзінка даўжыні)

**FA** field artillery / ваен. (лёгкая) палявая артылерыя

**FA** financial adviser / фінансавы кансультант

**FA** Football Association / брыт. Футбольная асацыяцыя

- FA** forage acre / акр кармавой плошчы
- FA** freight agent / агент па фрахце
- FAA** Federal Aviation Administration / *амер.* Федэральнае кіраўніцтва грамадзянскай авіяцыі
- FAA** Fellow of the Australian Academy (of Science) / член Аўстралійскай Акадэміі навук
- FAA** Fleet Air Arm / *брыт.* авіяцыя ваенна-марскіх сіл
- fab** fabricated / зроблены, выраблены
- fab** [fæb] *adj* fabulous / *асабл. брыт.* *разм.* надзвычайны, цудоўны
- FAB** flavoured alcoholic beverage / араматызаваны алкагольны напітак
- fac** facsimile / факсімiле
- fac** factor / 1. фактар; 2. *мат., фіз.* каэфіцыент
- fac** factory / фабрыка, прадпрыемства
- fac** faculty / 1. факультэт; 2. выкладчыкі, прафесарскі склад (*каледжа і пад.*); 3. *юр.* права, правамоцтва
- facet** facetiae / *уст.* жарты, фазэцыі
- facet** facetious / жарталівы, вясёлы, смешны, гумарыстычны
- FAD** free air delivery / падача атмасфернага паветра
- Fah** *тс.* Fahr Fahrenheit / шкала Фарэнгейта
- FAI** Fédération aéronautique internationale / *фр.* Міжнародная авіяцыйная федэрацыя
- FAI** Football Association of Ireland / Футбольная асацыяцыя Ірландыі
- fam** familiar / знаёмы, звыклы, нефармальны, фамільярны
- fam** family / сям'я, сукупнасць, сістэма
- fam** famous / славыты, выдатны, вядомы, знакаміты
- FAM** foreign airmail / замежная авіяпошта
- fan** [fæn] *n* fanatic / *разм.* фанат, паклоннік, зайзятар
- F & D** freight and demurrage / *эк.* фрахт і плата за затрымку (*судна і пад.*)
- FANY** ['fæni] First Aid Nursing Yeomanry / *брыт.* Корпус медыцынскіх сяспёр першай дапамогі
- FAO** Food and Agriculture Organization (of the United Nations) / Арганізацыя па пытаннях харчавання і сельскай гаспадаркі (ААН)
- FAO** for the attention of / да ўвагі (*каго-н.*)
- FAP** first-aid post / пункт першай дапамогі
- f.a.q.** *тс.* **FAQ** fair average quality / *кам.* стандартная сярэдняя якасць
- FAQ** frequently asked questions / *впт.* тыповыя пытанні карыстальнікаў (*файл з алказамі*)
- far** farad / *эл.* фарада (*адзінка вымярэння электрычнай ёмістасці*)
- far** farthing / фартынг (*манета*)
- f.a.s.** *тс.* **FAS** free alongside ship / *кам.* франка ўздоўж борта судна (*умова знешнегандлёвага кантракта*)
- fasc** fascicle / *анат.* пучок, звязка
- fath** fathom / марскі сажань
- fav** favourite / I. лідар, фаварыт; II. любімы, упадабаны
- fave** [feiv] *adj* favourite / *разм.* любімы, улюбёны, упадабаны
- fave** [feiv] *n* favourite / *разм.* любімец, фаварыт
- fax** [fæks] *n* facsimile machine / *разм.* факс
- FB** fire brigade / пажарная каманда
- FB** flying boat / гідрасамалёт
- FB** freight bill / *эк.* кошт фрахту
- FB** fullback / *спарт.* абаронца
- FBA** Fellow of the British Academy / член Брытанскай акадэміі
- FBI** Federal Bureau of Investigation / *амер.* Федэральнае бюро расследаванняў, ФБР

- FC** Federal Court / *канад.* федэральны суд
- FC** fire control / *захады па барацьбе з пажарамі*
- FC** flood control / *захады супраць паводкі*
- FC** follow cory / *друк.* наступны адбітак
- FC** food control / *дзяржаўны кантроль якасці харчовых прадуктаў*
- FC** football club / *футбольны клуб*
- FC** footcandle / *фіз.* фут-кандэла (*адзінка асветленасці*)
- fc** franc / *франк*
- FC** free church / *незалежная царква*
- FCA** Fellow of the Institute of Chartered Accountants / *брыт.* член Інстытута прысяжных бухгалтараў
- FC & S** free of capture and seizure / *страх. уст.* свабодна ад паланення і захопу
- fcap** foolscap / *друк.* фармат паперы (33,6 x 42 см)
- FCBOA** Federal Council of Belarusian Organizations in Australia / *Федэральная Рада беларускіх арганізацый у Аўстраліі*
- FCC** Federal Communications Commission / *амер.* Федэральная камісія па сувязі
- FCCA** Fellow of the Chartered Association of Certified Accountants / *брыт.* член Асацыяцыі дыпламаваных прысяжных бухгалтараў
- FCII** Fellow of the Chartered Insurance Institute / *брыт.* член Каралеўскага інстытута страхавання
- FCO** Foreign and Commonwealth Office / *брыт.* Міністэрства замежных спраў і спраў Садружнасці
- fcp** foolscap / *друк.* фармат паперы (33,6 x 42 см)
- FCS** free of capture and seizure / *страх. уст.* свабодна ад паланення і захопу
- fcst** forecast / *прагноз, прадказанне, прагназаванне*
- fcty** factory / *фабрыка, прадпрыемства*
- FD** Fidei Defensor / *лац.* абаронца веры (*тытул англійскага манарха*)
- fd** field / 1. поле, прастора; 2. вобласць; 3. радовішча
- FD** fire department / *пажарнае дэпо*
- FD** first day / *рэл.* нядзеля
- FD** focal distance / *фіз.* фокусная адлегласць
- FD** forced draft / *прымусовая вентыляцыя*
- fd** ford / *брод*
- FD** free delivery / *бясплатная дастаўка*
- fd** fund / *фонд, капітал*
- fdg** funding / *фін.* кансалідаванне доўгу, субсідаванне, фінансаванне
- fdm** frequency-division multiplex / *тэх.* частотнае ўшчыльненне
- fdn** foundation / *аснова, фундамент, база*
- fdry** foundry / 1. ліццё, адліўка; 2. ліцейны цэх
- Feb** February / *люты*
- fec** fecit / *лац.* выканаў, зрабіў (*подпіс мастака*)
- fed** [fed] *n* federal / *амер.* разм. федэрал, агент ФБР
- fed** federal / *федэральны, федэратыўны*
- fed** federated / *федэратыўны; інтэраваны*
- fed** *тс.* **fedn** federation / *федэрацыя, федэратыўная дзяржава*
- fem** female / *жаночы*
- fem** feminine / *лінгв.* жаночы род
- FET** federal excise tax / *амер.* федэральны акцызны збор
- FET** field-effect transistor / *эл.* уніплярны транзістар
- FF** first family / *сям'я прэзідэнта ЗША*
- FF** fixed focus / *фіксаваная факусіроўка*



- ff** following (pages) / наступныя (старонкі)
- ff** fortissimo / *ит.* муз. фартысіма
- FF** freight forwarder / *эк.* экспедытар грузу
- FF** French fried / бульба, смажаная саломкай
- FFA** foreign freight agent / *эк.* агент замежнай фрахтовай арганізацыі
- ffa** free from alongside (ship) / *кам.* франка ўздоўж борта судна (*умова знешнегандлёвага кантракта*)
- F-factor** *n* fanciability factor / *разм.* (сэксуальная) прывабнасць
- fff** fortississimo / *ит.* муз. як мага гучней
- FFI** free from infection / неінфіцыраваны
- FFV** first families of Virginia / *амер.* першыя сем'і Вірджыніі (*з радаводам ад першых пасяленцаў*)
- ffy** faithfully / верна, аддана; сумленна
- FG** field goal / *спарт.* палявы гол
- FG** fine grain / дробнае зерне, дробная фракцыя
- FG** friction glaze / *тэх.* фрыкцыйнае глянцаванне
- FG** fuel gas / гаручы газ, газападобнае паліва
- FGA** free of general average / *страх. мар.* свабодна ад агульнай аварыі
- fgn** foreign / замежны, іншаземны
- fgt** freight / 1. фрахт; 2. танаж
- f i** for instance / напрыклад
- fi fa** fieri facias / *лац. юр.* загад аб звароце спагнання на маёмасць даўжніка
- FI** Falkland Islands / Фолклендскія астравы
- fi** Finland / Фінляндыя (*імя інтэрнэт-дамена*)
- FIA** Fédération Internationale l'Automobile / *фр.* Міжнародная федэрацыя аўтаспорту
- FIA** Fellow of the Institute of Actuaries / *брыт.* член Інстытута страхавых статыстыкаў
- fact** fiction / белетрыстыка, мастацкая літаратура
- fact** fictitious / уяўны, выдуманы, фіктыўны
- fid** fidelity / 1. вернасць, адданасць; 2. правільнасць, дакладнасць
- fid** fiduciary / апякун, давераная асоба
- Fid. Def.** *тс.* **FID DEF** Fidei Defensor / *лац.* абаронца веры (*тытул англійскага манарха*)
- FIDE** Fédération Internationale des Echecs / *фр.* Міжнародная шахматная федэрацыя, ФІДЭ
- FIFA** Fédération Internationale de Football Association / *фр.* Міжнародная федэрацыя футбола, ФІФА
- FIFO** ['faɪfəʊ] *n* first in, first out / *эк.* «першым наступіў – першым прададзены» (*пра тавар*); «першым прыбыў – першым абслужаны» (*пра кліента*)
- fig** figurative / фігуральны, пераносны, метафарычны
- fig** figure / 1. лічба; 2. малюнак, схема; 3. фігура
- fil** filament / валакно, ніць
- fil** fillister / *тэх.* фальцоўка
- fil** filter / фільтр
- fin** finance / фінансы, бюджэт, фінансаванне
- fin** financial / фінансавы, грашовы
- fin** finis / *лац.* канец
- Fin** Finland / Фінляндыя
- Fin** Finnish / I. фінскі; II. фінская мова
- FIO** free in and out / *эк.* пагрузка і разгрузка за кошт фрахтавальніка
- fir** firkin / бачурка
- firie** ['faɪəri] *n* firefighter / *аўстрал. разм.* пажарнік

- FIT** free of income tax / не абклада-ны падаходным падаткам
- fj** Fiji / Фіджы (*імя інтэрнэт-дамена*)
- fk** Falkland Islands / Фолклендскія астравы (*імя інтэрнэт-дамена*)
- FL** flag lieutenant / *мар.* флаг-лейтэнант
- fl** flange / *тэх.* фланец, выступ, кант
- fl** flashing light / сігнальны агонь
- FL** flight lieutenant / *брыт.* капітан авіяцыі
- fl** flood / прыліў, прыліўное цячэнне
- fl** floor / 1. паверх, ярус; 2. насціл, падлога
- FL** Florida / Фларыда (*штат ЗША*)
- fl** florin / фларын
- fl** fluid / I. вадкі, цечны; II. вадкасць або газ
- fl** flute / *муз.* флейта
- FL** focal length / фокусная адлегласць
- FL** footlambert / *фіз.* фут-ламберт (*адзінка яркасці*)
- FL** foreign language / замежная мова
- Fla.** Florida / Фларыда (*штат ЗША*)
- fld** field / 1. поле, прастора; 2. вобласць; 3. радовішча
- fld** fluid / I. вадкі, цечны; II. вадкасць або газ
- fl. dr.** fluid dram / вадкая драхма (*адзінка вымярэння аб'ёму*)
- Flem** Flemish / I. фламандскі; II. фламандская мова
- flg** flange / *тэх.* фланец, выступ, кант
- flg** flooring / насціл, падлога
- FLIR** forward-looking infrared / *ав.* бартавая інфрачырвоная сістэма пярэдняга агляду
- floc** [flɒk] *n* floccule / *тэх.* жмут, шматок, пучок
- flops** *тс.* **FLOPS** [flɒps] floating-point operations per second / *влт.* (лік) аперацый з плаваючай коскай у секунду
- flor.** floruit / *лац.* гады росквіту
- fl. oz.** fluid ounce / вадкая унцыя (*адзінка вымярэння аб'ёму*)
- flr** floor / 1. паверх, ярус; 2. насціл, падлога
- flr** florin / фларын
- flt** fleet / ваенна-марскі флот
- flt** flight / 1. палёт, авіярэйс; 2. зьяно, атрад
- flt** float / плаваць, усплываць, трымацца на паверхні вады
- ftg** floating / плавучы, плывукі
- ftg** flotage / плывукасць
- flu** [flu:] *n* influenza / *разм.* грип
- flx** flexible / 1. гнуткі, эластычны, падатлівы; 2. адаптыўны
- FM** fan marker / *эл.* веерны маркеры радыёмаяк
- fm** farm / ферма, сялянская гаспадарка
- fm** fathom / марскі сажань
- FM** field manual / *ваен.* баявы статут
- FM** Field Marshal / фельдмаршал
- FM** figure of merit / *тэх.* каэфіцыент мацунку
- FM** fine measurement / дакладнае вымярэнне
- FM** foreign mission / місіянерская дзейнасць за мяжой
- FM** foundation member / *брыт.* член-заснавальнік
- FM** frequency modulation / *радыё* частотная мадуляцыя
- fm** Micronesia / Мікранезія (*імя інтэрнэт-дамена*)
- FMCG** fast-moving consumer goods / *кам.* ходкія тавары шырокага ўжытку
- FMD** foot-and-mouth disease / *мел.* яшчур
- FMN** flavin mononucleotide / *біяхім.* флавінмонануклеатыд
- fmr** former / 1. былы, даўні; 2. пярэдні
- FMS** flight management systems / *ав.* сістэма кіравання палётам

- fn** footnote / падтэкставая (падралкова) заўвага
- fn** fusion / 1. фіз. сінтэз, злішчэ; 2. аб'яднанне, злучэнне
- fndd** founded / заснаваны, абгрунтаваны
- fndg** founding / ліцейная справа, адліўка
- fndn** foundation / аснова, фундамент, база
- fndr** founder / заснавальнік
- fo** Faeroe Islands / Фарэрскія астравы (імя інтэрнэт-дамена)
- FO** Field Officer / 1. старшы афіцэр; 2. патрульны паліцэйскі
- FO** firm offer / юр. цвёрдая аферта
- FO** flag officer / ваен. афіцэр флоту (у адміральскім званні)
- FO** flight officer / амер. лейтэнант авіяцыі
- FO** Flying Officer / брыт. старшы лейтэнант авіяцыі
- fo** folio / 1. інфолія; 2. кніга, том, фаліант; 3. бухг. аркуш (бухгалтарскай кнігі)
- FO** Foreign Office / брыт. Міністэрства замежных спраў
- FO** for orders / для атрымання распараджэння, на ордар
- FO** free overside / кам. франка-судна (умова знешнегандлёвага кантракта)
- FO** fuel oil / вадкае паліва, мазут
- FO** full out / 1. поўнацю, цалкам; 2. з усяе сілы, на поўнай хуткасці
- FOB** тс. **f.o.b.** free on board / кам. франка-борт (умова знешнегандлёвага кантракта)
- FOC** free of charge / бясплатна, дармова
- FOC** free on car / кам. франка-вагон (умова знешнегандлёвага кантракта)
- FOD** free of damage / кам. свабодны ад выдаткаў на пашкоджанне
- FoE** Friends of the Earth / «Сябры Зямлі» (прыродаахоўная арганізацыя)
- FOI** freedom of information / свабода інфармацыі
- fol** folio / 1. інфолія; 2. кніга, том, фаліант; 3. бухг. аркуш (бухгалтарскай кнігі)
- fol** тс. **fo**ll following / наступны
- FOQ** free on quay / кам. франка-прычал (умова знешнегандлёвага кантракта)
- for** foreign / замежны, іншаземны
- for** forest / лес
- for** forestry / лясніцтва, лесаводства
- FOR** тс. **f.o.r.** free on rail / кам. франка-вагон (умова знешнегандлёвага кантракта)
- FOREX** ['fɔːrɛks] *n* foreign exchange / Форэкс, міжбанкаўскі рынак замежнай валюты
- fort** fortification / спіртаванне; ваен. умацаванне
- fort** fortified / ваен. фартыфікаваны, умацаваны
- Fortran** ['fɔːtræn] *n* formula translation / влт. Фартран (мова праграмавання)
- FOS** free on steamer / кам. франка-параход (умова знешнегандлёвага кантракта)
- FOT** free on truck / кам. 1. франка-вагон; 2. франка-грузавік (умова знешнегандлёвага кантракта)
- FOW** first open water / мар. першая адкрытая вада; адкрышчэ навігацыі
- FOW** free on wagon / кам. франка-вагон (умова знешнегандлёвага кантракта)
- FP** fireplace / камін, тэх. горан
- FP** fireplug / пажарны кран, гідрант
- FP** flash point / фіз. пункт успышкі, пункт загарання
- FP** floating policy / страх. генеральны поліс

**FP** foot-pound / *фіз.* футафунт  
(адзінка работы)

**FP** forte-piano / *іт. муз.* фортэпіяна

**fp** freezing point / пункт замярзання

**FP** freight and passenger / грузавы і пасажырскі

**FP** fully paid / поўнасьцю аплачаны

**FPA** free of particular average / *страх.* свабодна ад асобнай аварыі

**FPC** fish protein concentrate / рыба-бялковы канцэнтрат

**FPM** feet per minute / футаў у хвіліну

**FPO** field post office / ваенна-палявая пошта

**FPO** fleet post office / *амер.* паштовае аддзяленне флоту

**frpf** fireproof / незгаральны, вогнетрывалы, тугаплаўкі

**fps** feet per second / футаў у секунду

**fps** frames per second / фота кадраў у секунду

**fqcy** frequency / частата, частотнасьць

**fqf** frequent / часты, звычайны

**Fr** Father / *рэл.* айцец

**FR** fire resistant / незгаральны, вогнеўстойлівы

**FR** fire retardant / *хім.* антыпірэн

**fr** fragment / 1. урываак, асколак; 2. фрагмент, абрываак

**fr** franc / франк (*грашовая адзінка*)

**fr** France / Францыя (*імя інтэрнэт-дамена*)

**Fr** Frater / *лац. рэл.* брат

**FR** freight release / *эк.* дазвол на выдачу грузу

**Fr** French / I. францускі; II. французская мова

**fr** frequent / часты, звычайны

**fr** front / пярэдні

**fr** fruit / фрукт, плод

**FRACP** Fellow of the Royal Australasian College of Physicians / член Каралеўскага Аўстралазійскага тэрапеўтычнага каледжа

**FRACS** Fellow of the Royal Australasian College of Surgeons / член Каралеўскага Аўстралазійскага хірургічнага каледжа

**frag** fragile / ломкі, крохкі

**frag** fragment / 1. урываак, асколак; 2. фрагмент, абрываак

**frag** [fræg] *n* fragmentation grenade / *ваен. жарг.* асколачная граната

**frank** [fræŋk] *n* frankfurter / *разм.* сасіска

**frat** [fræt] *n* fraternity / *амер. разм.* студэнцкае браўтва

**FRCM** Fellow of the Royal College of Music / *брыт.* член Каралеўскага музычнага каледжа

**FRCO** Fellow of the Royal College of Organists / *брыт.* член Каралеўскага арганістаў

**FRCP** Fellow of the Royal College of Physicians / *брыт.* член Каралеўскага тэрапеўтычнага каледжа

**FRCS** Fellow of the Royal College of Surgeons / *брыт.* член Каралеўскага хірургічнага каледжа

**FRCVS** Fellow of the Royal College of Veterinary Surgeons / *брыт.* член Каралеўскага каледжа ветэрынарыі

**freq** frequency / частата, частотнасьць

**freq** frequent / часты, звычайны

**FRG** Federal Republic of Germany / Федэратыўная Рэспубліка Германія, ФРГ

**FRGS** Fellow of the Royal Geographical Society / *брыт.* член Каралеўскага геаграфічнага таварыства

**Fri** Friday / пятніца

**FRICS** Fellow of the Royal Institution of Chartered Surveyors / *брыт.* член Каралеўскай асацыяцыі тапографістаў

**fridge** [frɪdʒ] *тс.* **frig** [frɪg] *n* refrigerator / *разм.* халадзільнік

**Frisco** ['frɪskəʊ] *n* San Francisco / *амер. разм.* Сан-Францыска

- frl** fractional / 1. фрагментарны, частковы; 2. мат. дробавы
- front** frontispiece / *архт.*, *друк.* франтыспіс
- frontis** ['frʌntɪs] *n* frontispiece / *архт.*, *друк.* франтыспіс
- fro-yo** ['frəʊ.jəʊ] *n* frozen yogurt / *амер. разм.* замарожаны ёгурт
- FRPS** Fellow of the Royal Photographic Society / *брыт.* член Каралеўскага таварыства фатаграфіі
- FRS** Fellow of the Royal Society / *брыт.* член Каралеўскага таварыства
- FRSC** Fellow of the Royal Society of Chemistry / *брыт.* член Каралеўскага хімічнага таварыства
- FRSNZ** Fellow of the Royal Society of New Zealand / член Каралеўскага (навуковага) таварыства Новай Зеландыі
- frt** freight / 1. фрахт; 2. танаж
- frwy** freeway / аўтамагістраль, аўтастрада
- fs** facsimile / факсіміль
- FS** factor of safety / *тэх.* запас бяспекі, запас трываласці
- f/s** feet per second / футай у секунду
- fs** femtosecond / фемтасекунда
- FS** field service / *ваен.* служба ў дзейнай арміі, палявая служба
- FS** filmstrip / дыяфільм, кінафільм
- FS** final statement / ліквідацыйная ведамасць
- FS** financial secretary / *брыт.* фінансавы сакратар
- FSA** Fellow of the Society of Antiquaries / *амер.* член Таварыства антыквараў
- FSA** Financial Services Authority / *брыт.* Кіраўніцтва па фінансавых паслугах
- FSH** follicle-stimulating hormone / *біяхім.* фолітрапін
- FSO** Foreign Service Officer / чыноўнік дыпламатычнай службы
- fspc** frontispiece / *архт.*, *друк.* франтыспіс
- ft** fiat / *лац.* дэкрэт, пастанова, указ
- FT** Financial Times / «Файнэншл Таймз» (*штодзённая газета*)
- ft** foot; feet / фут (*адзінка даўжыні*); футы
- ft** forint / форынт (*грашовая адзінка*)
- ft** fort / форт
- ft** fortification / спіртаванне; *ваен.* умацаванне
- ft** fortified / *ваен.* умацаваны, узмоцнены
- FT** Fourier transform / *мат.* пераўтварэнне Фур'е
- ftd** fortified / *ваен.* умацаваны, узмоцнены
- FTE** full-time equivalent / *эк.* эквівалент поўнай занятасці
- fth** *тс.* **fthm** fathom / марскі сажань
- FTI** federal tax included / *амер.* уключаючы федэральны падатак
- ft-l** footlambert / *фіз.* фут-ламберт (*адзінка яркасці*)
- ft-lb** foot-pound / *фіз.* футафунт (*адзінка работы*)
- ftp** file transfer protocol / *впт.* пратакол перадачы файлаў
- fr** fighter / *ваен.* самалёт-знішчальнік
- ftr** fitter / манцёр, слесар-мантажнік
- FTSE** Financial Times Stock Exchange (Index) / *фін.* біржавы індэкс «Файнэншл Таймз»
- fundie** ['fʌndi] *n* fundamentalist / *разм.* *зневаж.* (рэлігійны) фундаменталіст
- fur** furlong / *брыт.* фарлонг (*адзінка даўжыні*)
- fur** furlough / *ваен.* звальненне
- fur** further / далейшы
- furn** furnished / 1. мэбляваны; 2. абсталяваны
- furn** furniture / мэбля, абсталяванне
- fus** fuselage / *ав.* корпус, фюзеляж

**fut** future / I. будучыня; II. будучы  
**fv** folio verso / *лат.* на адгорце аркуша  
**FW** fresh water / прэсная вада  
**FWA** flexible working arrangement / свабодная форма занятасці  
**fwd** forward / 1. пярэдні, насаваы; 2. перадавы  
**FWD** four-wheel drive / *аўта* поўны прывод  
**FWD** front-wheel drive / *аўта* пярэдні прывод  
**FWIW** for what it's worth / за дакладнасць не ручаюся (*ужыв. у тэкставых паведамленнях*)  
**FX** foreign exchange / замежная валюта  
**fy** ferry / паром, пераправа  
**FY** fiscal year / фінансавы (бюджэтны) год  
**FYI** for your information / да вашага ведама  
**FYROM** Former Yugoslav Republic of Macedonia / Былая Югаслаўская Рэспубліка Македонія  
**FZS** Fellow of the Zoological Society / *брыт.* член Заалагічнага таварыства

## G g

**g** gauge / калібр, памер, маштаб  
**g** gender / *лінгв.* род  
**g** genitive / *лінгв.* родны (склон)  
**G** German / I. германскі, нямецкі; II. 1. немец, немка; 2. нямецкая мова  
**G** giga- / гіга-, Г (*лік 10<sup>9</sup>*)  
**g** gilbert / *эл.* гільберт, Гб  
**g** gold / I. золата; II. залаты  
**g** good / I. добры; II. добра  
**G** government / урад  
**g** grain / 1. зерне; 2. гран (*мера вагі*)

**g** gram / грам  
**G** grand / I. вялікі; II. *амер. разм.* тысяча (долараў)  
**G** gravity / *фіз.* сіла цяжару, прыцягненне  
**g** green / зялёны  
**G** Greenwich time / грывніцкі час  
**g** gross / валавы, брута  
**g** group / група, клас  
**G3** Group of Three / *эк.* Група трох (*найбольш развітых краін: Германія, ЗША, Японія*)  
**G5** Group of Five / *эк.* Група пяці (*Вялікабрытанія, Германія, ЗША, Францыя, Японія*)  
**G7** Group of Seven / *паліт., эк.* Група сямі, «Вялікая сямёрка» (*Вялікабрытанія, Германія, ЗША, Італія, Канада, Францыя, Японія*)  
**G8** Group of Eight / *паліт., эк.* Група васьмі, «Вялікая васьмёрка» (*Вялікабрытанія, Германія, ЗША, Італія, Канада, Расія, Францыя, Японія*)  
**G10** Group of Ten / *эк.* Група дзесяці (*заходніх краін-членаў Міжнароднага валютнага фонду*)  
**G77** Group of Seventy Seven / *эк.* Група сямідзесяці сямі (*краін, якія развіваюцца*)  
**G** guanine / *біяхім.* гуанін  
**g** guardian / *юр.* апякун, апекавальнік  
**g** guide / 1. праваднік, гід; 2. даведнік, паказальнік  
**g** guild / гульдэн (*грашовая адзінка*)  
**g** guinea / *уст.* гінея (*грашовая адзінка*)  
**G** Gulf / *геагр.* заліў  
**2G** second-generation / другое пакаленне (бесправданай сувязі)  
**3G** third-generation / трэцяе пакаленне (бесправданай сувязі)  
**ga** Gabon / Габон (*імя інтэрнэт-дамена*)  
**ga** gauge / калібр, памер, маштаб

- GA** general agent / *юр.* генеральны прадстаўнік
- GA** General Assembly (of the United Nations) / Генеральная Асамблея (ААН)
- GA** general average / *страх.* агульная аварыя
- GA** Georgia / Джорджыя (*штат ЗША*)
- GAAP** generally accepted accounting principles / агульнапрынятыя прынцыпы бухгалтарскага ўліку
- GABA** ['gæbə] gamma-aminobutyric acid / *біяхім.* гама-амінамасяляная кіслата
- Gal.** Galatians / *рэл.* Пасланне да Галатаў, Гал.
- gal** gallery / галерэя
- gal** galley / *мар.* галера, вельбот
- gal** *тс.* **gall** gallon / галон (*мера ёмістасці*)
- galv** galvanized / гальванізаваны
- galvo** ['gælvə] *n* (*pl -os*) galvanometer / *разм.* гальванометр
- gam** gamut / гама, палітра, дыяпазон, спектр
- gar** garage / гараж
- gas** [gæs] *n* gasoline / *амер. разм.* 1. бензін; 2. паліва
- GAS** general adaptation syndrome / *мед.* агульны адаптацыйны синдром
- gat** [gæt] *n* Gatling gun / *асабл. амер.* рэвальвер
- GAT** Greenwich apparent time / дакладны час па Грынвічу
- gater** *тс.* **gator** ['geɪtə] *n* alligator / *амер. разм.* алігатар
- GATT** [gæt] General Agreement on Tariffs and Trade / *эк.* Генеральнае пагадненне па мытных тарифах і гандлі
- GAW** guaranteed annual wage / гарантаваная гадавая заробатная плата
- gaz** gazette / афіцыйны орган друку, урадавы бюлетэнь, веснік
- gaz** gazetteer / геаграфічны даведнік
- GB** gigabyte / *влт.* гігабайт, Гбайт, Гб
- GB** gold bond / *фін.* залатая аблігацыя
- GB** Great Britain / Вялікабрытанія
- GB** guidebook / інструкцыя, дапаможнік, даведнік
- GB** gunboat / кананерская лодка
- GBE** Knight (Dame) of the Grand Cross of the British Empire / *брыт.* кавалер (дэйм) ордэна Брытанскай імперыі 1-й ступені
- GBH** grievous bodily harm / *юр.* цяжкія цялесныя пашкоджанні
- GBS** George Bernard Shaw / Джордж Бернард Шоу
- GC** gas chromatograph / газавы хромаатограф
- GC** George Cross / *брыт.* крыж Георга
- GC** golf club / гольф-клуб
- GC** great circle / *мат.* вялікі круг
- GC** group captain / *брыт.* палкоўнік авіяцыі
- GC** gun control / *юр.* кантроль над зброяй
- GCA** ground-controlled approach / *ав.* заход на пасадку пад кантролем наземнага кіравання
- GCB** (Knight) Grand Cross of the Bath / *брыт.* кавалер ордэна Лазні 1-й ступені
- GCD** greatest common divisor / *мат.* агульны найбольшы дзельнік
- GCE** General Certificate of Education / *брыт.* атэстат аб агульнай адукацыі
- GCF** greatest common factor / *мат.* агульны найбольшы дзельнік
- GCHQ** Government Communications Headquarters / *брыт.* штаб урадавых служб сувязі

- GCI** ground-controlled interception / *ваен.* наземная сістэма перахопу паветраных цэляў
- GCL** ground-controlled landing / *ав.* наземная сістэма кіравання пасадак
- GCM** general court-martial / *амер.* агульны ваенны трыбунал
- GCMG** Knight (Dame) Grand Cross of the Order of St Michael and St George / *брыт.* кавалер (дэйм) ордэна св. Міхаіла і св. Георга 1-й ступені
- GCSE** General Certificate of Secondary Education / *брыт.* атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыі
- GCT** Greenwich civil time / грынвіцкі цывільны час
- GCVO** Knight (Dame) Grand Cross of the Royal Victorian Order / *брыт.* кавалер (дэйм) ордэна каралевы Вікторыі 1-й ступені
- GD** general delivery / (паштовае адпраўленне) да запатрабавання
- GD** general duties / *ваен.* страявыя абавязкі, *страявая служба*
- gd** good / I. добры; II. добра
- GD** good delivery / *кам.* спраўная пастаўка
- GD** granddaughter / унучка
- GD** grand duchess / вялікая герцагіня; вялікая княгіня
- GD** grand duchy / вялікае герцагства; вялікае княства
- GD** grand duke / вялікі герцаг; вялікі князь
- gd** Grenada / Грэнада (*імя інтэрнэт-дамена*)
- gd** guard / 1. ахова, абарона, варта, канвой; 2. вартавы
- gde** gourde / гурд (*грашовая адзінка*)
- gdn** garden / сад, агарод
- gdn** guardian / *юр.* апякун, апекавальнік
- Gdns** Gardens / парк
- GDP** gross domestic product / *эк.* ва-лавы ўнутраны даход
- GDR** German Democratic Republic / Германская Дэмакратычная Рэспубліка, ГДР
- gds** goods / тавар, тавары
- gdsm** guardsman / гвардзеец, вартавы
- ge** Georgia / Грузія (*імя інтэрнэт-дамена*)
- GE** gilt edges / *спец.* пазалочаны абрэз
- GED** general education development / агульнаадукацыйная падрыхтоўка
- gel** gelatinous / жэлацінавы, студзяністы
- gen** gender / *лінгв.* род
- gen** [gen] *n* general information / *разм.* інфармацыя, даныя, звесткі
- gen** general / агульны, галоўны, асноўны, генеральны
- Gen** General / генерал
- gen** generation / пакаленне
- gen** generator / *тэх.* генератар
- gen** generic / радавы, агульны
- Gen.** Genesis / *рэл.* Род, Рд.
- gen** genetics / генетыка
- gen** genitive / *лінгв.* родны (склон)
- gen** genus / 1. *біял.* род; 2. сорт, від
- geneal** genealogy / генеалогія, паходжанне
- genit** genitive / *лінгв.* родны (склон)
- genl** general / агульны, галоўны, асноўны, генеральны
- Genl** General / генерал
- gent** [dʒent] *n* gentleman / *разм.* джэнтльмэн, спадар
- geod** geodesy / геадэзія
- geod** geodetic / геадэзічны
- geog** geographic(al) / геаграфічны
- geog** geography / геаграфія
- geol** geologic(al) / геалагічны
- geol** geology / геалогія
- geom** geometric(al) / геаметрычны
- geom** geometry / геаметрыя



- Ger** German / I. германскі, нямецкі; II. 1. немец, немка; 2. немецкая мова
- Ger** Germany / Германія
- ger** gerund; gerundive / *лінгв.* герундый; герундыў
- GeT** Greenwich Electronic Time / сусветны электронны час
- GeV** giga-electron-volt / *фіз.* гігаэлектрон-вольт
- gf** French Guiana / Французская Гвіяна (*імя інтэрнэт-дамена*)
- GFA** general freight agent / *эк.* генеральны агент па фрахтавых аперацыях
- GFA** good fair average / *кам.* у сярэднім добрай якасці (*пра тавар*)
- GFE** government furnished equipment / дзяржаўныя пастаўкі абсталявання
- GG** gamma globulin / *мед.* гама-глобулін
- GG** Girl Guides / *брыт.* дзяўчынкі-скаўты
- GG** good game / добрая гульня (*ужыв. у тэкставых паведамленнях*)
- GG** Governor General / генерал-губернатар
- GG** great gross / *мат.* дванаццаць гросаў
- gg** Guernsey / востраў Гернсі (*імя інтэрнэт-дамена*)
- gh** Ghana / Гана (*імя інтэрнэт-дамена*)
- GH** growth hormone / *біяхім.* гармон росту, самататропны гармон
- GHA** Greenwich hour angle / грывішкі часавы вугал
- GHQ** general headquarters / *ваен.* штаўка; галоўнае камандаванне
- GHz** gigahertz / *эл.* гігагерц
- GI** galvanized iron / ацынкаванае жалеза
- GI** gastrointestinal / *мед.* страўнікава-кішэчны
- gi** Gibraltar / Гібралтар (*імя інтэрнэт-дамена*)
- Gi** gilbert / *эл.* гільберт
- GI** government issue / *амер.* 1. казённая маёмасць; 2. *жарг.* салдат, радавы
- Gib** [gɪb] *n* Gibraltar / *разм.* Гібралтар
- GIC** Guaranteed Investment Certificate / *канад. фін.* гарантаваны інвестыцыйны сертыфікат
- GIF** [gɪf] *n* graphic interchange format / *впт.* фармат графічнага абмену
- gig** [gɪg] *n* gigabyte / *разм.* гігабайт, Гбайт, Гб
- GIGO** ['gaɪgəʊ] garbage in, garbage out / *впт. жарг.* прынцып «якое пытанне – такі і адказ»
- gir** girder / бэлька, брус; перакладзіна
- GIS** guaranteed income supplement / *канад. фін.* гарантаваная надбаўка да даходу
- GK** goalkeeper / *спарт.* галкіпер
- Gk** Greek / I. грэчаскі; II. 1. грэк, грчанка; 2. грэчаская мова
- gl** glass / I. 1. шкло; 2. шклянка; II. шкляны
- gl** gloss / глянец, бліск
- gl** glossary / гласар
- GL** Gothic letter / *друк.* гатычны шрыфт
- gl** Greenland / Грэнландыя (*імя інтэрнэт-дамена*)
- GL** grid leak / *эл.* рэзістар у ланцугу сеткі
- GL** ground level / 1. узровень зямлі; 2. *фіз.* асноўны стан
- GLA** Greater London Assembly / Лонданскі сход (*орган улады Вялікага Лондана*)
- glad** [glæd] *n* gladiolus / *разм.* гладыёлус
- glam** [glæm] *adj* glamorous / *разм.* чароўны, прывабны, абаяльны
- gld** guilden / гульдэн (*грашовая адзінка*)

- gliss** [glɪs] *n* glissando / муз. глісанда
- Glos** Gloucestershire / Глостершыр (графства Англіі)
- gloss** glossary / гласар
- glt** gilt / I. пазалочаны; II. пазалота
- glyph** [glɪf] *n* hieroglyph / сімвал, піктаграма, рэльефная выява
- gm** Gambia / Гамбія (імя інтэрнэт-дамена)
- GM** general manager / генеральны дырэктар
- GM** general merchandise / кам. розныя прамтавары
- GM** general mortgage / фін. агульная іпатэка
- GM** genetically modified / генетычна мадыфікаваны
- GM** George Medal / брыт. медаль св. Георга
- GM** gold medal / залаты медаль
- gm** gram / грам
- GM** Grand Master / гросмайстар
- GM** grant-maintained / які знаходзіцца на дзяржаўным забеспячэнні (пра навучальную ўстанову)
- GM** Greenwich meridian / грывіцкі мерыдыян
- GM** guided missile / ваен. кіроўная ракета
- GM** gunmetal / бронзавы сплаў (для вырабу зброі)
- G-man** [glæd] *n* Government man / амер. разм. агент ФБР
- GMB** General, Municipal, Boilermakers (and Allied Trades Union) / брыт. Нацыянальны прафсаюз некваліфікаваных, муніцыпальных і кацельных рабочых
- GMC** General Medical Council / брыт. Галоўная медыцынская рада
- Gmc** Germanic / I. германскі, тэўтонскі; II. германская група моў
- GMDSS** Global Marine Distress and Safety System / глабальная сістэма бяспекі суднаў
- GMO** genetically modified organism / генетычна мадыфікаваны арганізм
- GMT** Greenwich mean time / сярэдні час па Грынвічу
- GMTA** great minds think alike / «вядлікія розумы думуюць аднолькава» (ужыв. у тэкставых паведамленнях)
- GMV** gram-molecular volume / фіз. малярны аб'ём
- gn** general / галоўны, генеральны, агульны, звычайны
- GN** golden number / мат. залаты лік
- gn** green / зялёны
- gn** Guinea / Гвінея (імя інтэрнэт-дамена)
- gn** guinea / гінея (грашовая адзінка)
- gnd** ground / 1. зямля, глеба, грунт; 2. аснова, прычына
- GNP** gross national product / эк. валавы нацыянальны прадукт, ВНП
- gnr** gunner / артылерыст, кулямётчык
- GNVQ** general national vocational qualification / брыт. (агульнае) нацыянальнае пасведчанне аб прафесійнай кваліфікацыі
- GO** general office / галоўны офіс
- GO** general orders / юр. правілы судаводства
- goalie** ['gəʊlɪ] *n* goalkeeper / разм. галкіпер
- GOC** General Officer Commanding / брыт. галоўны камандзір (у званні генерала)
- GOM** Grand Old Man / «вядлікі старат» (пра выдатнага паліт. дзеяча)
- gon** [gɒn] *n* gondola / чыг. паўвагон
- GOP** Grand Old Party / амер. «Вядлікая старая партыя» (іншая назва Рэспубліканскай партыі)
- goss** [gɒs] *n* gossip / брыт. разм. плётка, чутка
- gov** government / урад, форма кіравання

- gov** governmental / урадавы  
**Gov** governor / губернатар, камендант, начальнік  
**govt** government / урад, форма кіравання  
**GP** Gallup Poll / анкетнае апытанне грамадскай думкі  
**GP** gas-permeable / газапранікальны  
**GP** general paresis / *мед.* парэз, прагрэсіўны параліч  
**GP** general pause / *муз.* генеральная паўза  
**GP** general practitioner / *брыт.* урач агульнай практыкі, тэрапеўт  
**GP** general purpose / універсальны, агульнага прызначэння  
**GP** geographic position / геаграфічнае становішча  
**GP** glide path / *ав.* глісада  
**GP** graduated pension / *брыт.* дыферэнцаваная пенсія  
**GP** Grand Prix / *фр.* Гран-пры  
**GP** great primer / *друк.* падвойны боргес  
**gp** group / група, клас  
**gp** Guadeloupe / Гвадэлупа (*імя інтэрнэт-дамена*)  
**GPA** grade point average / сярэдні бал  
**GPD** gallons per day / галонаў у суткі  
**GPH** gallons per hour / галонаў у гадзіну  
**GPI** general paralysis of the insane / *мед.* прагрэсіўны параліч  
**GPI** ground position indicator / *ав.* індыкатар становішча адносна зямлі  
**GPM** gallons per minute / галонаў у хвіліну  
**GPMU** Graphical, Paper and Media Union / *брыт.* Прафсаюз друкароў, папернікаў і работнікаў СМІ  
**GPO** general post office / Галоўны паштамі  
**GPO** government printing office / *амер.* урадавая друкарня  
**GPRS** general packet radio service / радыёслужба пакетнай перадачы даных  
**GPS** gallons per second / галонаў у секунду  
**GPS** Global Positioning System / глабальная сістэма вызначэння месцазнаходжання, глабальная навігацыйная спадарожнікая сістэма  
**gq** Equatorial Guinea / Экватарыяльная Гвінея (*імя інтэрнэт-дамена*)  
**GQ** general quarters / *ваен.* баявая трывога  
**GR** general reconnaissance / *ваен.* агульная разведка  
**gr** grade / 1. ступень, катэгорыя, ранг, клас; 2. ацэнка, адзнака  
**gr** grain / 1. зерне; 2. гран (*мера вагі*)  
**gr** grammar / граматыка  
**gr** grammatical / граматычны  
**gr** gram / грам  
**gr** graphite / графіт  
**gr** gravity / 1. сіла цяжару, зямное прыцяжэнне; 2. гравітацыя  
**gr** great / вялікі, велізарны  
**Gr** Grecian / I. грэчаскі (*пра стыль*); II. элініст  
**gr** Greece / Грэцыя (*імя інтэрнэт-дамена*)  
**Gr** Greek / I. грэчаскі; II. 1. грэк, грачанка; 2. грэчаская мова  
**gr** groschen, grosz / грош (*разменная манета*)  
**gr** gross / валавы, брута  
**gr** group / група, клас  
**grad** gradient / 1. адхіленне; 2. вугал нахілу; 3. *фіз.* градыент  
**grad** [græd] *n* graduate / *разм.* выпускнік  
**grad** graduated / 1. дыпламаваны, кваліфікаваны; 2. *тэх.* градуяваны  
**gram** grammar / граматыка  
**gram** grammatical / граматычны

- gran** [græn] *n* grandmother / *разм.* бабуля
- GRAS** generally recognized as safe / *амер.* прызнаны бяшходным (маркіроўка лекаў і прадуктаў)
- grd** ground / 1. зямля, глеба, грунт; 2. аснова, прычына
- grd** guaranteed / гарантаваны
- grm** germination / зараджэнне, развіццё
- grm** gram / грам
- grn** green / зялёны
- gro** gross / валавы, брута
- gro** group / група, клас
- gr. wt.** gross weight / вага брута
- gs** gauss / *фіз.* гаус (адзінка вымярэння магнітнай індукцыі)
- GS** general schedule / *амер.* асноўная тарыфная шкала
- GS** General Secretary / генеральны сакратар, генсек
- GS** general semantics / *лінгв.* агульная семантыка
- GS** general service / агульнага прызначэння
- GS** general sessions / *юр.* крымінальны суд квартальных сесій
- GS** General Staff / *ваен.* 1. генеральны штаб; 2. *амер.* агульная частка штаба
- GS** general support / *ваен.* агульная падтрымка
- GS** giant slalom / *спарт.* гіганцкі сла-лам
- GS** gold standard / *фін.* залаты стандарт
- GS** government service / дзяржаўная (урадавая) служба
- GS** grammar school / 1. *брыт.* сярэдняя (класічная) школа; 2. *амер.* пачатковая школа
- GS** grandson / унук
- GS** ground speed / *ав.* хуткасць адносна зямлі, дарожная хуткасць самалёта
- gs** South Georgia and the South Sandwich Islands / Паўднёвая Джорджыя і Паўднёвыя Сандвічавы астравы (імя інтэрнэт-дамена)
- GSL** guaranteed student loan / *амер.* гарантаваны студэнцкі крэдыт
- GSM** Global System for Mobile Communication / глабальная сістэма мабільнай сувязі, сістэма GSM
- GSO** general staff officer / *ваен.* афіцэр генеральнага штаба
- GSOH** good sense of humour / добрае пачуццё гумару
- GSR** galvanic skin response / *псіхал.* скурна-гальванічны рэфлекс
- GST** goods and services tax / падатак на тавары і паслугі
- GST** Greenwich sidereal time / зорны час па грывіцкім мерыдыяне
- G-suit** ['dʒi:'s(j)u:t] *n* gravity suit / *ав.* гравітацыйны касцюм
- gt** gilt / I. пазалота; II. пазалочаны
- gt** great / вялікі, велізарны
- GT** gross ton / доўгая тона (1016 кг)
- gt** Guatemala / Гватэмала (імя інтэрнэт-дамена)
- GTC** good till cancelled (countermanded) / *фін.* сапраўдны да скасавання
- gtd** guaranteed / гарантаваны
- GTM** good this month / *фін.* сапраўдны на працягу месяца
- GTW** good this week / *фін.* сапраўдны на працягу тыдня
- GU** genitourinary / *анат.* мочапалавы
- Gu** Guam / Гуам (імя інтэрнэт-дамена)
- gu** guarantee / гарантыя, абавязальства
- gu** guaranteed / гарантаваны
- gu** guinea / гінея (грашовая адзінка)
- gu** gules / чырвоны
- guar** guarantee / гарантыя, абавязальства
- guar** guaranteed / гарантаваны
- Guat** Guatemala / Гватэмала

- GUI** ['gu:i:, ɔʒi:ju:'aɪ] graphical user interface / *вгл.* графічны інтэр-фэйс карыстальніка
- Guin** Guinea / Гвінея
- GUT** grand unified theory / *фіз.* тэорыя вялікага аб'яднання
- gutt** guttural / 1. гартанны, гарлавы; 2. *лінгв.* заднепаднябенны, велярны
- guv** [gʌv] *n* governor / *брыт. разм.* бацька, дзядзечка (*пры зваротку*)
- gv** gravimetric volume / гравіметрычны аб'ём
- GVHD** graft-versus-host disease / *мел.* рэакцыя «трансплантат супраць гаспадара», гомалагічная хвароба
- gvl** gravel / жвір, жарства
- gw** Guinea-Bissau / Гвінея-Бісау (*імя інтэрнэт-дамена*)
- Gy** gray / *фіз.* грэй (*адзінка вымярэння дозы выпраменьвання*)
- gy** gunnery / 1. артылерыйская стральба; 2. гарматы
- gy** Guyana / Гаяна (*імя інтэрнэт-дамена*)
- gy** gyro / 1. *тэх.* гіраскоп; 2. *мар.* гіракомпас
- gym** [dʒɪm] *n* gymnasium / *разм.* гімнастычная зала, спартзала
- gym** [dʒɪm] *n* gymnastics / *разм.* гімнастыка
- gyn** gynaecology / гінекалогія
- gynae** ['ɡaɪni] *adj* gynaecological / *разм.* гінекалагічны
- gyp** [dʒɪp] *n* gypsum / гіпс
- h** heat / цяпло; цеплыня, гарачыня, спёка
- h** hecto- / гекта-, г- ( $10^2$ )
- h** height / вышыня
- H** helicopter / верталёт
- h** hence / такім чынам, адсюль
- h** henry / *эл.* генры, Гн (*адзінка індуктывнасці*)
- h** high / высокі
- h** horizon / гарызонт
- h** hot / гарачы
- h** hour / гадзіна
- H** humidity / вільготнасць, сырасць
- h** hundred / сто; сотня
- h** husband / муж
- h** hydrant / *тэх.* гідрант
- Ha** Hawaii / Гавайскія астравы
- HA** heavy artillery / цяжкая артылерыя
- ha** hectare / гектар
- HA** high-angle / *спец.* вялікі вугал узвышэння
- h.a.** hoc anno / *лат.* у гэтым годзе
- HA** hot air / гарачае паветра
- HA** hour angle / *астр.* гадзінны вугал
- HAA** heavy antiaircraft artillery / цяжкая зенітная артылерыя
- Hab.** Nabakkuk / *рэл.* Кніга прарока Абакума, Абк.
- hab** habitat / *біял.* арэал, асяроддзе пражывання
- Hag.** Haggai / *рэл.* Кніга прарока Агея, Аг.
- HAND** have a nice day / жадаю прыемнага дня (*ужыв.* у *тэкставых паведамленнях*)
- h & c** hot and cold (water) / гарачая і халодная (вада)
- hanky** *тс.* hankie ['hæŋki] *n* handkerchief / насоўка
- Hants** [hænts] *n* Hampshire / Гэмпшыр (*графства Англіі*)
- har** harbour / гавань, порт
- hash** [hæʃ] *n* hashish / *жарг.* гашыш
- haz** hazard / рызыка, небяспека

## H

- h** half / палова
- h** *тс.* **H** harbour / гавань, порт
- h** hard / цвёрды, жорсткі, тугі
- H** headquarters / 1. штаб-кватэра, галаўны офіс; 2. *ваен.* штаб; 3. галоўнае камандаванне

- НВ** halfback / *спарт.* хаўбек, паўабаронца
- НВ** heavy bomber / *ваен.* цяжкі бамбавальнік
- H.V.C.** Hudson's Bay Company / *амер.* Кампанія Гудзонава заліва
- HBM** His (Her) Britannic Majesty / Яго (Яе) Брытанская Вялікасьць (*каралеўскі тытул*)
- H-bomb** ['eɪtʃ,bɒm] *n* hydrogen bomb / вадародная бомба
- hbr** harbour / гавань, порт
- НС** hand control / ручное кіраванне
- НС** hard copy / дакументальная копія, друкаваная копія, цвёрдая копія
- НС** high capacity / I. магутны; II. вялікая ёмістасьць
- НС** high church / «высокая царква» (*кірунак англіканскай царквы*)
- НС** High Commissioner / Вярхоўны Камісар
- НС** high-compression / высокая кампрэсія
- НС** hockey club / хакейнае клуб
- НС** Holy Communion / *рэл.* Святое Прычасьце
- НС** honoris causa / *лац.* дзеля пашаны (*аб прысваенні ганаровага звання*)
- НС** hot and cold / гарачая і халодная (вада)
- НС** House of Commons / *брыт.* Палата супольняў
- НС** house of correction / папраўчая ўстанова
- НС** hydrocarbon / *хім.* вуглевадарод
- hcap** handicap / *спарт.* гандыкап
- НСF** highest common factor / *мат.* агульны найбольшы дзельнік
- НСG** human chorionic gonadotropin / *біяхім.* харыянічны гонадатропны гармон чалавека
- НСL** high cost of living / высокі пражытковы мінімум
- hcrp** handicap / *спарт.* гандыкап
- hd** hand / рука
- hd** head / 1. галава; 2. верхняя частка чаго-н.; 3. *геагр.* мыс
- HD** heavy-duty / I. звышмагутны; II. цяжкі рэжым работы (*пра механізм*)
- HD** high density / высокая шчыльнасьць, высокая канцэнтрацыя
- hd** hoghead / *брыт.* вялікая бочка (*каля 240 л*)
- HD** horse-drawn / на коннай цязе
- hdbk** handbook / дапаможнік, даведнік
- HDD** hard disk drive / *влт.* вінчэстар, прывод жорсткага дыска
- HD-DVD** High Definition DVD / *влт.* лічбавы відэадыск высокай дакладнасьці
- hdg** heading / 1. верх, верхавіна; 2. заглавак; 3. кірунак
- hdkf** handkerchief / насоўка
- hdl** handle / ручка, дзяржальна
- hdl** headline / заглавак, рубрыка
- HDL** high-density lipoprotein / *біяхім.* ліпапратэін высокай шчыльнасьці
- HDPE** high-density polyethylene / *хім.* поліэтылен высокай шчыльнасьці
- hdqrs** headquarters / 1. штаб-кватэра, галаўны офіс; 2. *ваен.* штаб; 3. галоўнае камандаванне
- HDTV** high definition television / тэлебачанне высокай выразнасьці
- hdw** hardware / *влт.* апаратныя сродкі
- hdwd** hardwood / драўніна цвёрдых парод
- hdwe** hardware / *влт.* апаратныя сродкі
- HE** high efficiency / высокая прадукцыйнасьць, высокі каэфіцыент карыснага дзеяння (ККД)
- HE** high explosive / *хім.* брызантанае выбуховае рэчыва
- HE** His Eminence / Яго Эмінэнцыя, Праасвяшчэнства (*тытул*)
- HE** His (Her) Excellency / Яго (Яе) Эксцэленцыя, Правасхадзіцельства (*тытул*)

- Heb** *тс. Hebr* Hebrew / I. габрэйскі; II. 1. габрэй, габрэйка; 2. старажытнагабрэйская мова; іўрыт
- Heb.** *тс. Hebr.* Hebrews / *рэл.* Пасланне да Габрэяў, Габ.
- helo** ['hi:ləu] *n (pl -os)* helicopter / *разм.* верталёт
- hep** [hep] *n* hepatitis / *разм.* гепатыт
- HEP** hydroelectric power / гідраэлектраэнергія
- her** heraldic; heraldry / геральдычны; геральдыка
- herp** [hæ:p] *n* herptile / рэптылія, амфібія
- Herts** [hɑ:ts] *n* Hertfordshire / Гартфардшыр (*графства Англіі*)
- het** [het] *n* heterosexual / *жарг.* гетэрасэксуал
- hetero** ['hetərəu] *n* heterosexual / *разм.* гетэрасэксуал
- HEU** highly enriched uranium / высокаўзбагачаны ўран
- HEW** Department of Health, Education and Welfare / *амер.* Міністэрства аховы здароўя, адукацыі і сацыяльнага забеспячэння
- hex** [heks] *n* hexadecimal notation / *вгл.* шаснаццацерычная сістэма лічэння
- hex** hexagon / шасцікутнік
- hex** hexagonal / шасцікутны
- hf** half / палова
- HF** high frequency / *радыё* высокая частата
- HF** home fleet / *брыт.* флот метраполіі
- HF** home forces / *брыт.* узброеныя сілы метраполіі
- HFC** high-frequency current / *фіз.* ток высокай частаты
- hg** hectogram / гектаграм
- hg** heliogram / геліяграма; паведамленне, перададзенае па геліёграфі
- HG** High German / верхненямецкая мова
- HG** His (Her) Grace / Яго (Яе) Міласць (*тытул*)
- HG** home guard / нацыянальная гвардыя
- HGH** human growth hormone / *біяхім.* гармон росту чалавека
- hgm** hectogram / гектаграм
- hgt** height / вышыня
- HH** His (Her) Highness / Яго (Яе) Высокасць (*тытул*)
- HH** His Holiness / Яго Святасць (*тытул*)
- hhd** hogshead / *брыт.* вялікая бочка (*каля 240 л*)
- HHG** household goods / гаспадарчыя тавары
- HI** Hawaii / Гавай (*штат ЗША*)
- HI** Hawaiian Islands / Гавайскія астравы
- HI** high intensity / высокая інтэнсіўнасць
- hi-fi** ['haɪ'faɪ] *n* high fidelity / *разм.* высокая якасць узнаўлення
- HHH** His (Her) Imperial Highness / Яго (Яе) Імператарская Высокасць (*тытул*)
- HIM** His (Her) Imperial Majesty / Яго (Яе) Імператарская Вялікасць (*тытул*)
- Hind** Hindu / індускі, індуісцкі
- Hind** Hindustan / (паўвостраў) Індстан
- Hind** Hindustani / I. індыйскі; II. 1. індыец; 2. (мова) хіндустані
- hippo** ['hɪpəu] *n (pl -os)* hippopotamus / *разм.* гіпапатам
- hi-res** [,haɪ'rez] *adj* high-resolution / *разм.* з высокай распазнавальнай здольнасцю
- his** history / гісторыя, гістарычны падзеі
- hist** histology / гісталогія
- hist** historic(al) / гістарычны
- hist** history / гісторыя
- HIV** human immunodeficiency virus / *мед.* вірус імунадэфіцыту чалавека, ВІЧ

- HJR** House joint resolution / *амер.* супольная рэзалюцыя абедзвюх палат (Кангрэса)
- hk** Hong Kong / Ганконг (*імя інтэр-нэт-дамена*)
- HK** House of Keys / Палата выбарных (*ніжняя палата парламента вострава Мэн*)
- hkf** handkerchief / насоўка
- hl** hectolitre / гекталітр
- HL** horizontal line / *спец.* радок разгорткі
- HL** House of Lords / *брыт.* Палата лордаў
- HM** handmade / ручной работы, зроблены ўручную
- HM** harmonic mean / *мат.* сярэдняе гарманічнае
- HM** headmaster; headmistress / дырэктар школы; дырэктарка
- HM** heavy metals / цяжкія металы
- hm** hectometer / гектаметр
- HM** His (Her) Majesty / Яго (Яе) Вялікасць (*тытул*)
- HM** hoc mense / *лац.* у гэтым месяцы
- hmd** humid / вільготны, сыры, волкі
- HMD** hydraulic mean depth / 1. *тэх.* сярэдняя глыбіня патоку; 2. гідраўлічны радыус
- HMG** heavy machine gun / *ваен.* цяжкі кулямёт
- HMG** His (Her) Majesty's Government / урад Яго (Яе) Вялікасці
- HMI** His (Her) Majesty's Inspector / (школьны) інспектар Яго (Яе) Вялікасці
- hmlt** hamlet / вёска, сяло
- HMMWV** high mobility multipurpose wheeled vehicle / *ваен.* высокамабільны мнагамэтавы колавы транспартны сродак
- HMS** His (Her) Majesty's Service / *ваен.* на службе Яго (Яе) Вялікасці
- HMS** His (Her) Majesty's Ship / англійскай ваенны карабель
- hn** Honduras / Гандурас (*імя інтэр-нэт-дамена*)
- hnd** hand / рука
- HND** Higher National Diploma / *брыт.* дыплом аб вышэйшай тэхнічнай адукацыі
- hnd** hundred / 1. сто; 2. нуль-нуль (*пра дакладны час*)
- hndbk** handbook / дапаможнік, даведнік
- HO** head office / галоўны офіс
- HO** Home Office / *брыт.* Міністэрства ўнутраных спраў
- ho** house / дом, будынак
- hol** hollow / полы, пусты
- hols** [holz] *pl n* holidays / *брыт. разм.* вакацыі, адпачынак
- homo** ['həʊməʊ] *n* homogenized milk / *канад. разм.* гомагенізаванае малако
- homo** ['həʊməʊ] *n* (*pl -os*) homosexual / *разм.* гомасексуаліст
- hon** honorary / пачэсны, ганаровы
- hon** honour / слава, пашана, гонар
- Hon** [ɒn] *adj* Honourable / высокапаважаны, высокашаноўны (*тытулаванне асоб*)
- hon** *тс.* **honble** honourable / паважаны, шаноўны, ганаровы
- Hond** Honduras / Гандурас
- Hon Sec** Honorary Secretary / ганаровы сакратар
- hony** honorary / пачэсны, ганаровы
- 'hood** [hʊd] *n* neighbourhood / *асабл. амер. разм.* наваколле, суседства
- hoolie** ['hu:lɪ] *n* hooligan / *жарг.* хуліган
- hor** horizon / гарызонт
- hor** horizontal / гарызонтальны
- horol** horology / 1. вымярэнне часу; 2. гадзіннікавая справа
- hort** horticultural / садовы, садоводчы
- hort** horticulture / садоўніцтва, агародніцтва



- Hos.** Hosea / *рэл.* Кніга прарока Гасэі, Гас.
- how** howitzer / *ваен.* гаўбіца
- HP** half pay / палавінны аклад
- HP** high power / вялікая магутнасць
- HP** high pressure / высокі ціск
- HP** high priest / першасвятар, вярхоўны жрэц
- HP** hire purchase / *брыт.* набыццё ў ратэрміноўку
- HP** horizontal parallax / *фіз.* гарызантальны паралакс
- HP** horsepower / *тэх.* конская сіла
- HP** house physician / урач-тэрапеўт, які жыве пры бальніцы
- HP** Houses of Parliament / 1. *брыт.* палаты парламента; 2. будынак парламента
- HPH** horsepower-hour / *тэх.* конскіх сіл у гадзіну
- HPLC** high performance liquid chromatography / *мед.* вадкасная хромаціграфія высокай дакладнасці
- hps** harpsichord / *муз.* клавесін
- HPV** human papilloma virus / *мед.* вірус папіломы чалавека
- HQ** headquarters / 1. штаб-кватэра, галаўны офіс; 2. *ваен.* штаб; 3. галоўнае камандаванне
- hr** Croatia / Харватыя (*імя інтэрнэт-дамена*)
- HR** home rule / аўтаномія, самакіраванне
- hr** hour / гадзіна
- HR** House of Representatives / *амер.* Палата прадстаўнікоў
- HR** human resources / персанал, кадры, штат службоўцаў; працоўныя рэсурсы
- HR** human rights / правы чалавека
- HRE** Holy Roman Empire / Святая Рымская Імперыя
- HRH** His (Her) Royal Highness / Яго (Яе) Каралеўская Высокасць (*тытул*)
- hrt** heart / сэрца
- hrtwd** heartwood / *спец.* ядровая драўніна
- HS** High School / *амер.* сярэдняя школа
- HS** high speed / высокая хуткасць
- HS** Home Secretary / міністр унутраных спраў Вялікабрытаніі
- HS** Honorary Secretary / ганаровы сакратар
- HS** house surgeon / урач-хірург, які жыве пры бальніцы
- HSE** Health and Safety Executive / *брыт.* інспектар па ахове працы
- hse** house / дом, будынак
- hsg** housing / жыллё, жыллёвае забеспячэнне
- HSH** His (Her) Serene Highness / Яго (Яе) Светласць (*тытул*)
- HST** high speed train / *брыт.* хуткі цягнік
- HST** Hubble Space Telescope / арбітальная астранамічная абсерваторыя «Хабл»
- ht** Haiti / Гаіці (*імя інтэрнэт-дамена*)
- ht** half-tone / *друж.* 1. растравая (паўтонавая) выява; 2. растравая рэпрадукцыя
- ht** heat / цяпло; цеплыня, гарачыня, спёка
- ht** height / вышыня
- HT** high-tension / высакавольны, высакага напружання
- HT** high tide / прыліў
- HTA** heavier than air / цяжэйшы за паветра
- htg** heating / награванне; асяпленне
- HTML** hypertext markup language / *влт.* мова гіпертэкставай разметкі
- http** hypertext transfer protocol / *влт.* пратакол перадачы гіпертэкставых файлаў
- hu** Hungary / Венгрыя (*імя інтэрнэт-дамена*)
- HUD** head-up display / *ав.* праекцыйны бартавы індыкатар

**hum** humour / гумар  
**hum** humorous / гумарыстычны  
**Humint** ['hju:mɪnt] *n* human intelligence / агентурная разведка  
**hun** *тс.* **hund** hundred / 1. сто; 2. нуль-нуль (*пра дакладны час*)  
**Hung** Hungarian / I. венгерскі; II. 1. венгр, венгерка; 2. венгерская мова  
**Hung** Hungary / Венгрыя  
**hunth** hundred thousand / сто тысяч  
**hurcn** hurricane / ураган, трапічны цыклон  
**HV** high voltage / высокае напружанне  
**HVAC** heating, ventilation, and air-conditioning / сістэма ацяплення, вентыляцыі і кандыцыянавання паветра  
**hvy** heavy / цяжкі, буйны, масіўны  
**HW** high water / прыліў; паводка  
**HW** highway / шаша, магістраль, гасцінец  
**HW** hot water / гарачая вада  
**HWM** high-water mark / узровень поўнай вады, максімальны ўзровень прыліву  
**hwy** highway / шаша, магістраль, гасцінец  
**hy** heavy / цяжкі, буйны, масіўны  
**Hy** henry / фіз. генры (*адзінка індуктыўнасці*)  
**hyb** hybrid / гібрыд, помесь  
**hyd** hydraulic; hydraulics / гідраўлічны; гідраўліка  
**hyd** hydrographic; hydrography / гідраграфічны; гідраграфія  
**hyd** hydrostatic; hydrostatics / гідрастатычны; гідрастатыка  
**hydt** hydrant / *тэх.* гідрант  
**hyg** hygiene / гігіена  
**hyp** [hɪp] *n* hypochondria / іпахондрыя, дэпрэсія  
**hyp** hypotenuse / *мат.* гіпатэнуза  
**hyp** hypothesis; hypothetical / гіпотэза; гіпатэтычны

**hypo** ['haɪpəʊ] *n* (*pl -os*) hypodermic syringe / *разм.* шпрыц для падскурных ін'екцый  
**Hz** hertz / фіз. герц  
**hzy** hazy / туманны, цмяны

## I

**I** incendiary / запальны  
**i** inch / цаля  
**I** independent / незалежны, самастойны  
**i** industrial / прамысловы, індустрыяльны  
**I** infantry / пяхота  
**i** inner / унутраны  
**I** inspector / інспектар, кантралёр  
**I** instantaneous / вокамгненны, ментальны  
**I** institute / інстытут, установа, таварыства  
**I** institution / таварыства, інстытуцыя, установа  
**I** Intelligence / разведка, разведвальныя даныя  
**I** International / міжнародны  
**i** intransitive / *лінгв.* непераходны (*дзеяслоў*)  
**i** iron / жалеза, чыгун  
**I** Island (Isle) / востраў  
**IA** incorporated accountant / член прафесійнага аб'яднання бухгалтараў  
**IA** infected area / заражаны раён  
**IA** international angstrom / фіз. міжнародны ангстрэм  
**ia** *тс.* **IA** Iowa / Аёва (*штат ЗША*)  
**IAA** indoleacetic acid / *хім.* індалілвоцатная кіслата  
**IAAF** International Amateur Athletic Federation / Міжнародная аматарская федэрацыя лёгкай атлетыкі  
**IAB** International Association for Belarusian Studies / Міжнародная асацыяцыя беларускіх даследаванняў

- IAEA** International Atomic Energy Agency / Міжнароднае агенства па атамнай энергіі, МАГАТЭ
- IAP** internet access provider / правайдэр доступу ў інтэрнэт
- IARU** International Amateur Radio Union / Міжнародны саюз радыёаматараў
- IAS** indicated air speed / ав. індыкатарная (прыборная) хуткасць паветра
- IATA** [aɪˈɑːtə] International Air Transport Association / Міжнародная асацыяцыя паветранага транспарта
- ib.** ibidem / *лац.* там сама
- IB** in bond / эк. які знаходзіцца на мытным складзе (*да выплаты мыту*)
- IB** incendiary bomb / *ваен.* запальная бомба
- IB** intelligence branch / разведвальная служба
- IB** invoice book / *кам.* кніга фактур; кніга накладных
- IBA** Independent Broadcasting Authority / *брыт.* Кіраўніцтва незалежнага вяшчання
- IBI** invoice book, inwards / *кам.* кніга ўваходных фактур
- ibid.** ibidem / *лац.* там сама
- IBM** intercontinental ballistic missile / міжкантынентальная балістычная ракета, МБР
- IBO** invoice book, outwards / *кам.* кніга выходных фактур
- IBRD** International Bank for Reconstruction and Development / Міжнародны банк рэканструкцыі і развіцця, МБРР
- IC** immediate constituent / *лінгв.* непасрэдны складальнік
- ic** *тс.* і/с in charge / 1. старшы; 2. загадчык; 3. дзяжурны; 4. камандзір, начальнік
- IC** index correction / *спец.* інструментальная папраўка
- IC** information centre / інфармацыйны цэнтр
- IC** integrated circuit / *эл.* інтэгральная схема, ІС
- IC** internal combustion / (*рухавік*) унутранага згарання
- IC I** see / зразумела (*ужыв.* у *тэкставых паведамленнях*)
- ICA** Institute of Contemporary Arts / Інстытут сучаснага мастацтва
- ICA** International Cooperation Administration / Адміністрацыя міжнароднага супрацоўніцтва
- ICAO** International Civil Aviation Organization / Міжнародная арганізацыя грамадзянскай авіяцыі
- ICBM** intercontinental ballistic missile / міжкантынентальная балістычная ракета, МБР
- Ice** Iceland / Ісландыя
- Ice** Icelandic / I. ісландскі; II. ісландская мова
- ICE** Institution of Civil Engineers / *брыт.* Інстытут цывільных інжынераў
- ICFTU** International Confederation of Free Trade Unions / Міжнародная канфедэрацыя свабодных прафсаюзаў
- icg** icing / абледзяненне
- I Chem E** Institution of Chemical Engineers / Інстытут інжынераў-хімікаў
- ichth** ichthyology / іхтыялогія
- ICI** Imperial Chemical Industries / Імперскі хімічны трэст (*буйнейшы хімічны канцэрн*)
- ICJ** International Court of Justice / Міжнародны суд
- icon** iconography / іканаграфія
- ICT** Information and Communications Technology / інфармацыйныя і камунікацыйныя тэхналогіі

- ICU** intensive care unit / *мед.* блок інтенсіўнай хірургіі
- ICW** interrupted continuous waves / *радыё* перарывістыя незатухальныя хвалі
- ID** Idaho / Айдаха (*штат ЗША*)
- id.** idem / *лац.* той самы
- ID** identification / 1. ідэнтыфікацыя; 2. пасведчанне асобы
- id** Indonesia / Інданезія (*імя інтэрнэт-дамена*)
- ID** inside diameter / унутраны дыяметр
- ID** inside dimensions / *тэх.* унутраны памер, унутранае сячэнне
- ID** Intelligence Department / разведвальны дэпартамент
- ID** intradermal / *мед.* унутрыскурны
- id** island / востраў
- Ida** Idaho / Айдаха (*штат ЗША*)
- IDA** International Development Association / Міжнародная асацыяцыя развіцця
- ident** [aɪ'dent, 'aɪdent] *n* identification / *тэх., разм.* ідэнтыфікацыя
- IDP** inosine diphosphate / *біяхім.* іназіндыфасфат
- IDP** integrated data processing / *влт.* інтэграваная апрацоўка даных
- IDP** international driving permit / міжнародныя вадзіцельскія правы
- IDR** infantry drill regulations / *амер.* страявы статут пяхоты
- i.e.** id est / *лац.* гэта значыць, г.зн.
- IE** Indo-European / індаеўрапейскі
- IE** industrial engineer / інжынер па арганізацыі вытворчасці
- ie** Ireland / Ірландыя (*імя інтэрнэт-дамена*)
- IEA** International Energy Agency / Міжнароднае энергетычнае агенцтва
- IEE** Institution of Electrical Engineers / Інстытут інжынераў-электрыкаў
- IF** in full / поўнасю, цалкам
- IF** intermediate frequency / *радыё* прамежвая частата
- IFA** independent financial adviser / *брыт.* незалежны фінансавы дарадца
- IFAD** International Fund for Agricultural Development / Міжнародны фонд сельскагаспадарчага развіцця
- IFC** International Finance Corporation / Міжнародная фінансавая карпарацыя
- IFF** Identification, Friend or Foe / *ваен.* радыёлакацыйная сістэма апазнавання цэлі тыпу «свой – чужы»
- iff** if and only if / *мат.* тады і толькі тады
- IFR** instrument flight rules / *ав.* правілы палётаў па прыборах
- IG** Inspector General / галоўны інспектар, рэвізор
- IGC** inter-governmental conference / міжрадавая канферэнцыя
- IGM** International Grandmaster / міжнародны гросмайстар
- ign** ignition / запальванне, загаранне, запуск (*рухавіка*)
- IGY** International Geophysical Year / Міжнародны геафізічны год
- IHP** indicated horsepower / індыкатарная магутнасць
- ike** [aɪk] *n* iconoscope / *разм.* іканаскоп
- IL** Illinois / Ілінойс (*штат ЗША*)
- il** illustrated / ілюстраваны
- il** illustration / малюнак, ілюстрацыя
- IL** inside length / унутраная даўжыня
- IL** interline / I. *друк.* шпона; II. міжрадкавы
- il** Israel / Ізраіль (*імя інтэрнэт-дамена*)
- Ill** Illinois / Ілінойс (*штат ЗША*)
- ill** illuminated / ілюмінаваны, асветлены

- ill** illumination / асвятленне, ілюмінацыя
- illus** *тс.* **illust** illustration / малюнак, ілюстрацыя
- ILO** International Labour Organisation / Міжнародная арганізацыя працы, МАП
- ILS** instrument landing system / *ав.* сістэма пасадкі па прыборах
- ILU** I love you / кахаю цябе (*ужыв.* у *тэкставых паведамленнях*)
- IM** instant messaging / *влт.* імгненны абмен паведамленнямі
- IM** *тс.* **i.m.** intramuscular / *мед.* унутрымышачны, унутрыцяглічны
- im** Isle of Man / востраў Мэн (*імя інтэрнэт-дамена*)
- IMAP** ['aɪ,mæp] Internet Message Access Protocol / *влт.* пратакол доступу да інтэрнэт-паведамленняў
- IMarE** Institute of Marine Engineers / Інстытут судовых інжынераў-механікаў
- IMCO** Intergovernmental Maritime Consultative Organization / Міжрадавая кансультатыўная арганізацыя па марскім суднаходстве
- IMechE** Institution of Mechanical Engineers / *брыт.* Інстытут інжынераў-механікаў
- IMF** International Monetary Fund / Міжнародны валютны фонд, МВФ
- IMHO** in my humble or honest opinion / на мой сціплы погляд (*ужыв.* у *тэкставых паведамленнях*)
- IMinE** Institution of Mining Engineers / *брыт.* Інстытут горных інжынераў
- imit** imitation / імітацыя
- imit** imitative / пераймальны, імітацыйны
- immy** immediately / непасрэдна, неадкладна
- IMO** in my opinion / на маю думку (*ужыв.* у *тэкставых паведамленнях*)
- IMO** International Maritime Organization / Міжнародная марская арганізацыя
- imp** imperative / *лінгв.* загадны
- Imp** Imperator; Imperatrix / *лац.* імператар; імператрыца
- imp** imperfect / *лінгв.* імперфект
- imp** imperial / імперскі, імператарскі
- imp** implement / інструмент, прылада, прыбор
- imp** import / I. увоз, імпорт; II. увозіць, імпартаваць
- imp** important / важны, значны
- imp** imported / пазычаны, імпартаваны
- imp** imprint / адбітак
- imp** improved / палепшаны, удасканалены
- imp** improvement / паляпшэнне, удасканаленне
- imper** imperative / *лінгв.* загадны
- imperf** *тс.* **impf** imperfect / *лінгв.* імперфект
- imp gal** *тс.* **imp gall** imperial gallon / англійскі галон (*мера ёмістасці*)
- impl** imperial / імперскі, імператарскі
- impr** improved / палепшаны, удасканалены
- impr** improvement / паляпшэнне, удасканаленне
- impro** ['ɪmprəʊ] *n* (*pl* -os) improvisation / *разм.* імправізацыя
- impt** important / важны, значны
- imptr** importer / імпарціёр
- impv** imperative / *лінгв.* загадны
- Impx** Imperatrix / *лац.* імператрыца
- IMunE** Institution of Municipal Engineers / Інстытут інжынераў камунальнай гаспадаркі
- in** inch / цаля (*адзінка даўжыні*)
- in** India / Індыя (*імя інтэрнэт-дамена*)

**IN** Indiana / Індыяна (штат ЗША)

**inbd** inboard / унутры самалёта, судна

**inc** inclosure / дадатак (да ліста, дакумента)

**inc** income / даход, падаходны

**inc** incorporated / аб'яднаны, зарэгістраваны як карпарацыя

**inc** incorporation / карпарацыя, асацыяцыя

**inc** increase / I. павелічэнне; II. павялічваць

**ince** insurance / страхаванне, страхоўка

**incl** inclosure / дадатак (да ліста, дакумента)

**incl** тс. **includ** included / уключаны, змешчаны

**incln** inclusion / уключэнне, дадаванне

**incog** [ɪn'kɒg] *n* incognito / разм. інкогніта

**ind** independence / незалежнасць

**ind** independent / незалежны, самастойны

**ind** index / паказальнік, індэкс

**Ind** India / Індыя

**Ind** Indian / I. 1. індыйскі; 2. уст. індзейскі; II. 1. індыец, індыянка; 2. індзеец, індыянка

**Ind** Indiana / Індыяна (штат ЗША)

**ind** indicate / паказваць, абазначаць

**ind** indigo / індыга

**ind** industrial / прамысловы, індустрыяльны

**ind** industry / прамысловасць, індустрыя

**indef** indefinite / лінгв. неазначальны, няпэўны

**indemy** indemnity / кампенсацыя, выплата

**indic** indicative / лінгв. абвесны (пад)

**indic** indicator / тэх., хім. індыкатар

**indie** ['ɪndi] *adj* independent / разм.

1. незалежны (асабл. пра кінастудыю, радыёстанцыю); 2. муз. альтэрнатыўны

**indiv** тс. **individ** individual / індывідуальны, асобны, асабовы

**indm** indemnity / кампенсацыя, выплата

**indsl** industrial / прамысловы, індустрыяльны

**indus** industry / прамысловасць, індустрыя

**inf** infantry / пяхота

**inf** inferior / 1. ніжні, ніжэйшы; 2. горшы

**inf** infinitive / лінгв. інфінітыў

**inf** infinity / бясконцасць, бязмежнасць

**inf** information / інфармацыя, веды, звесткі

**infl** inflammable / пажаранебяспечны, лёгкі на загаранне, гаручы

**infl** inflorescence / бат. суквецце

**infl** influence / уплыў, (уз)дзеянне

**info** ['ɪnfəʊ] *n* information / разм. інфармацыя, веды, звесткі

**info** information provider / правайдэр інфармацыі (імя інтэрнэт-дамена)

**infotech** ['ɪnfəʊ,tek] *n* information technologies / інфармацыйныя тэхналогіі

**inj** injection / ін'екцыя

**in mem.** in memoriam / лац. у памяць

**ins** insurance / страхаванне, страхоўка

**insc** inscribed / упісаны, фін. зарэгістраваны

**insce** insurance / страхаванне, страхоўка

**INSET** ['ɪnset] in-service education and training / курсы павышэння кваліфікацыі для настаўнікаў

**insol** insoluble / нерастваральны, нерашчынны

**insp** inspector / інспектар, кантралёр

**inst** instalment / чарговая выплата; чарговы выпуск

- inst** instant / 1. імгненны, неадкладны; 2. цяперашні, пабежны
- inst** instantaneous / імгненны, неадкладны
- Inst** Institute / інстытут, установа
- inst** institution / таварыства, інстытуцыя, установа
- inst** instruction / інструкцыя, указанне, распараджэнне
- inst** instrument / інструмент, прыстава, прылада; сродак
- instl** installation / устаноўка, зборка, інсталяцыя
- instn** institution / таварыства, інстытуцыя, установа
- instn** *тс.* **instr** instruction / інструкцыя, указанне, распараджэнне
- instr** instrument / інструмент, прыстава, прылада; сродак
- instrn** instruction / інструкцыя, указанне, распараджэнне
- int** interim / часовы, прамежкавы
- int** interior / унутраны
- int** interjection / *лінгв.* выклічнік
- int** internal / унутраны
- int** international / міжнародны
- int** international organization / міжнародная арганізацыя (*імя інтэрнэт-дамена*)
- int** interpreter / перакладчык
- int** interval / прамежак, інтэрвал
- int** intransitive / *лінгв.* непераходны
- intel** ['intel] *n* intelligence / *амер.* ваен. разм. 1. разведка; 2. звесткі
- inter** intermediate / прамежкавы, пераходны
- inter** interrogative / пыталны, запыталны
- intercom** ['intə,kɒm] *n* intercommunication system / *разм.* сістэма ўнутранай сувязі
- interj** interjection / *лінгв.* выклічнік
- Interpol** ['intəpɒl] International Police / Міжнародная арганізацыя крымінальнай паліцыі, Інтэрпол
- interpr** interpreter / перакладчык
- intl** international / міжнародны
- intmd** intermediate / прамежкавы, пераходны
- intr** *тс.* **intrans** intransitive / *лінгв.* непераходны
- intro** ['intrəʊ] *n* (*pl -os*) introduction / *разм.* 1. уступ, уводзіны; 2. уступная застаўка (*тэле- або радыёперадачы*)
- inv** invented / выдуманы, уяўны, прыдуманы
- inv** invention / 1. вынаходства; 2. даціпнасць
- inv** inventory / інвентарызацыя, улік матэрыяльных сродкаў
- inv** investment / інвестыцыя, капіталаўкладанне
- inv** invitation / запрашэнне, стымул
- inv** invoice / *кам.* рахунак, фактура
- Invar** [ɪn'vɑ:] *n* invariable / інвар (*жалезанікелевы сплаў*)
- invert** invertebrate / беспазваночны, бесхрыбтовы
- invnt** inventory / інвентарызацыя, улік матэрыяльных сродкаў
- io** British Indian Ocean Territory / Брытанская тэрыторыя ў Індыйскім акіяне (*імя інтэрнэт-дамена*)
- IO** information officer / супрацоўнік інфармацыйнага аддзела
- IO** in order / па парадку
- I/O** input-output / *влт.* увад-вывад
- IO** intelligence officer / афіцэр разведкі
- IOC** International Olympic Committee / Міжнародны алімпійскі камітэт, МАК
- IOM** Isle of Man / востраў Мэн
- IOU** I owe you / *амер.* я вам вінен (*форма пазыковай распіскі*)
- IOW** in other words / іначай кажучы (*ужыв. у тэкставых паведамленнях*)
- IOW** Isle of Wight / востраў Уайт

- IP** initial point / зыходны пункт
- IP** instal(l)ment paid / *фін.* чарговы плацеж зроблены
- IP** intellectual property / *юр.* інтэлектуальная ўласнасць
- IP** Internet protocol / *влт.* інтэрнэт-працікол
- IPA** including particular average / *страх.* уключаючы асобную аварыю
- IPA** intermediate power amplifier / *тэх.* узмацняльнік сярэдняга ўзроўню магутнасці
- IPA** International Phonetic Alphabet / Міжнародная фанетычная транскрыпцыя
- іресас** ['iɾikæək] *n* іресасуанга / *бат.* іпекакуана
- іpf** imperfect / *лінгв.* імперфект
- іpm** inches per minute / цяляў у хвіліну
- IPO** initial public offering / *эк.* першапачатковае размяшчэнне акцый
- іps** inches per second / цяляў у секунду
- іpv** imperative / *лінгв.* загадны (лад)
- і.q.** idem quod / *лац.* гэтаксама як
- IQ** intelligence quotient / каэфіцыент разумовага развіцця
- іq** Iraq / Ірак (*імя інтэрнэт-дамена*)
- IR** infrared / інфрачырвоны
- IR** Inland Revenue / *брыт.* Кіраўніцтва падатковых збораў
- IR** insoluble residue / *хім.* нерашчынны асадак
- ir** Iran / Іран (*імя інтэрнэт-дамена*)
- Ir** Ireland / Ірландыя
- Ir** Irish / I. ірландскі; II. ірландская мова
- IRA** individual retirement account / індывідуальны пенсійны рахунак
- IRA** Irish Republican Army / Ірландская рэспубліканская армія, ІРА
- IRBM** intermediate range ballistic missile / *ваен.* балістычная ракета сярэдняй далёкасці
- IRC** International Red Crescent / Міжнародны Чырвоны Паўмесяц
- IRC** International Red Cross / Міжнародны Чырвоны Крыж
- IRD** Inland Revenue Department / *новазел.* Падатковы дэпартамент
- Ire** Ireland / Ірландыя
- IRO** Inland Revenue Office / *брыт.* Падатковы камітэт
- IRO** International Refugee Organization / Міжнародная арганізацыя па справах бежанцаў
- irr** *тс.* **irreg** irregular / нерэгулярны, няправільны
- IRS** Internal Revenue Service / *амер.* Падатковая служба
- IRU** international radium unit / *фіз.* міжнародная адзінка радыеактыўнасці
- is** Iceland / Ісландыя (*імя інтэрнэт-дамена*)
- IS** interstate / *амер., аўстрал.* які злучае розныя штаты
- Is.** Isaiah / *рэл.* Кніга прарока Іцаі, Іс.
- is** island; isle / востраў
- ISA** individual savings account / *брыт.* індывідуальны ашчадны рахунак
- ISA** International Standard Atmosphere / міжнародная стандартная атмасфера
- Isa.** Isaiah / *рэл.* Кніга прарока Іцаі, Іс.
- ISBN** International Standard Book Number / міжнародны стандартны кніжны нумар
- ISC** interstate commerce / *амер.* гандаль паміж штатамі
- ISD** international subscriber dialling / міжнароднае аўтаматычнае (тэлефоннае) злучэнне
- ISDN** integrated services digital network / *влт.* інтэграваная лічбавая сетка з комплекснымі паслугамі
- Isl** island; isle / востраў
- ISM** interstellar medium / міжзоркавае асяроддзе



- ISP** internet service provider / *вгл.* інтэрнэт-правайдэр, пастаўнік інтэрнэт-паслуг
- iss** issue / выпуск, выданне
- ISSN** International Standard Serial Number / міжнародны стандартны нумар серыйнага выдання
- isth** isthmus / *геарг.* перашыёк
- ISWG** imperial standard wire gauge / *брыт.* імперскі сартымент правадоў
- IT** immediate transportation / *амер.* беспасярэдняе транспартаванне
- IT** income tax / падаходны падатак
- IT** information technology / інфармацыйная тэхналогія
- IT** internal thread / *тэх.* унутраная разьба
- It** Italian / I. італьянскі; II. 1. італьянец, італьянка; 2. італьянская мова
- it** Italy / Італія (*імя інтэрнэт-дамена*)
- it** item / 1. пункт, параграф, артыкул; 2. асобны прадмет; пытанне (*на абмеркаванні*)
- ITA** initial teaching alphabet / алфавіт для пачатковых заняткаў з дзецьмі
- Ital** Italian / I. італьянскі; II. 1. італьянец, італьянка; 2. італьянская мова
- ital** italic / *друк.* курсіў
- Italy** Італія
- ITC** Independent Television Commission / *брыт.* Камісія па незалежным тэлебачанні
- ITO** International Trade Organization / Міжнародная гандлёвая арганізацыя
- ITU** Intensive Therapy Unit / аддзяленне інтэнсіўнай тэрапіі
- ITU** International Telecommunications Union / Міжнародны саюз электрасувязі
- ITV** Independent Television / *брыт.* Незалежнае тэлебачанне (*буйная тэлевізійная сетка*)
- IU** immunizing unit / *спец.* імунізацыйная адзінка
- IU** international unit / міжнародная адзінка
- IUI** intelligent user interface / *вгл.* інтэлектуальны інтэрфэйс карыстальніка
- IV** initial velocity / пачатковая хуткасць
- IV** intravenously / *мед.* унутрывенны
- IV** invoice value / *эк.* фактурная цана
- IV** iodine value / *хім.* ёдны лік
- IVF** in vitro fertilization / *мед.* экстракарпаральнае апладненне
- IW** inside width / унутраная шырыня
- IW** isotopic weight / *фіз.* ізатопная атамная вага

## J

- J** joule / *фіз.* джоўль (*адзінка вымярэння*)
- j** journal / часопіс, дзёнік, штодзённая газета
- J** junior / 1. малодшы; 2. перадапошні (*курс*)
- j** justice / 1. справядлівасць; 2. правасуддзе; 3. суддзя
- j** juvenile / юнакці, непаўналетні
- JA** *тс.* **ja** joint account / агульны рахунак
- JA** joint agent / агент (прадстаўнік) некалькіх фірмаў
- JA** Judge Advocate / суддзя-пракурор (*у ваенным трыбунале*)
- Jag** [dʒæɡ] *n* Jaguar / *разм.* «Ягуар» (*марка аўтамабіля*)
- JAG** Judge Advocate General / *амер.* галоўны ваенны пракурор
- Jam** Jamaica / Ямайка
- Jam.** James / *рэл.* Пасланне Якуба, Як.
- Jan** January / студзень

**Жар** Japan / Японія

**Жар** Japanese / I. японскі; II. 1. японец, японка; 2. японская мова

**Жар** [dʒæp] *n* Japanese / *разм. зне-важ.* японец, японка

**ЖАТО** *тс.* **jato** [ʃɛitəʊ] *n* (*pl -os*) jet-assisted takeoff / *ав.* узлёт з рэактыўным паскаральнікам

**ЖВ** junction box / размеркавальная каробка

**жс** junction / 1. чыгуначны вузел; 2. злучэнне, стык

**ЖС** jurisconsult / юрысконсульт

**ЖС** juvenile court / суд па справах непаўналетніх

**J.C.B.** Juris Canonici Baccalaureus / *лац.* бакалаўр царкоўнага права

**J.C.D.** Juris Canonici Doctor / *лац.* доктар царкоўнага права

**J.C.D.** Juris Civilis Doctor / *лац.* доктар грамадзянскага права

**JCL** Job Control Language / *влт.* мова кіравання заданнямі

**JCR** junior common room / цэнтр адпачынку для студэнтаў (*у каледжах*)

**JCS** Joint Chiefs of Staff / *амер.* Аб'яднаны камітэт начальнікаў штабаў

**jct** *тс.* **jctn** junction / 1. чыгуначны вузел; 2. злучэнне, стык

**jd** joined / аб'яднаны

**JD** Julian day / юліянская дата

**JD** (Juris) Jurum Doctor / *лац.* доктар права

**JD** juvenile delinquent / *юр.* непаўналетні злачынца

**je** Jersey / востраў Джэрсі (*імя інтэрнэт-дамена*)

**jeep** [dʒi:p] *n* general purpose (vehicle) / *джып*

**Jer.** Jeremiah / *рэл.* Кніга прарока Ярэмы, Яр.

**JG** (lieutenant) junior grade / *амер.* малодшы лейтэнант

**JIC** Joint Industrial Council / Аб'яднаная прамысловая рада

**JIC** Joint Intelligence Committee / Аб'яднаны камітэт разведвальных служб

**JIT** just-in-time / дакладна ў час

**jm** Jamaica / Ямайка (*імя інтэрнэт-дамена*)

**JMT** job methods training / навучанне метадам арганізацыі работ

**Јн.** John / *рэл.* Евангеліе паводле Яна, Ян.

**jn** *тс.* **jnc** junction / 1. чыгуначны вузел; 2. злучэнне, стык

**JND** just noticeable difference / парог распазнавальнасці

**jnl** journal / часопіс, дзённік, штодзённая газета

**jnlst** journalist / журналіст

**Jnr** junior / 1. малодшы; 2. перадапошні (*курс*)

**jnt** joint / 1. аб'яднаны, злучаны; 2. супольны, адзіны

**jo** Jordan / Іярданія (*імя інтэрнэт-дамена*)

**JO** junior officer / малодшы афіцэр

**Joburg** [ˈdʒɔvbɜ:g] *n* Johannesburg / *разм.* Яганесбург

**joc** jocose / жартаўлівы

**joc** jocular / жартаўлівы, забаўны, гумарыстычны

**jock** [dʒɔk] *n* disc jockey / *разм.* дыск-жакей

**Jon.** Jonah / *рэл.* Кніга прарока Ёны, Ёна

**Josh.** Joshua / *рэл.* Кніга Ісуса Навіна, Нав.

**jour** journal / часопіс, дзённік, штодзённая газета

**jour** journalism / журналізм

**jour** journalist / журналіст

**jour** journey / вандроўка, падарожжа

**jour** journeyman / чаляднік, найміт, наёмны рабочы

**journo** [ˈdʒɔ:nəʊ] *n* (*pl -os*) journalist / *разм.* журналіст

**jp** Japan / Японія (*імя інтэрнэт-дамена*)

**JP** jet-propelled / рэактыўны

**JP** Justice of the Peace / *брыт.* міравы суддзя

**JPEG** ['dʒeɪpɛɡ] Joint Photographic Experts Group / *влт.* фармат кампрэсіі графічных файлаў JPEG

**Jpn** Japan / Японія

**Jpn** Japanese / I. японскі; II. 1. японец, японка; 2. японская мова

**jr** journal / часопіс, дзённік, штодзённая газета

**Jr** junior / 1. малодшы; 2. перадапошні (*курс*)

**JSA** jobseeker's allowance / дапамога па беспрацоўі

**JSC** joint-stock company / акцыянернае таварыства

**jt** joint / 1. аб'яднаны, злучаны; 2. супольны, адзіны

**jube** [dʒu:b] *n* jujube / *разм.* жавальная цукерка са смакам ююбы

**jud** judge / суддзя

**jud** judgement / пастанова, прысуд

**jud** judicial / судовы

**jud** judiciary / судаводства

**Jud.** Judith / *рэл.* Кніга Юдыт, Юдт.

**J.U.D.** Juris Utriusque Doctor / *лац.* доктар грамадзянскага і царкоўнага права

**Judge.** Judges / *рэл.* Кніга Суддзяў, Сдз.

**judgt** judgment / пастанова, прысуд

**Jul** July / ліпень

**Jun** June / чэрвень

**Jun** junior / 1. малодшы; 2. перадапошні (*курс*)

**junc** junction / 1. чыгуначны вузел; 2. злучэнне, стык

**Junr** junior / 1. малодшы; 2. перадапошні (*курс*)

**Jur.D.** Juris Doctor / *лац.* доктар права

**jus** *тс.* **just** justice / 1. справядлівасць; 2. правасуддзе; 3. суддзя

**juv** juvenile / юнацкі, непаўналетні

**juvie** *тс.* **juvey** [ˈdʒu:vɪ] *n* juvenile / *амер. разм.* непаўналетні правапарушальнік

**juwr** jeweler / ювелір

## K

**k** karat / *амер.* карат

**K** Kelvin / *фіз.* па шкале Кельвіна, градус Кельвіна

**k** kilogram / кілаграм, кг

**k** kilometre / кіламетр, км

**K** kindergarten / дзіцячы сад

**k** king / кароль (*шахматная фігура*)

**k** koruna (krona, krone, kroon) / крона (*грашовая адзінка*)

**Kan** Kansas / Канзас (*штат ЗША*)

**kanga** [ˈkæŋgə] *n* kangaroo / *аўстрал. разм.* кенгуру

**kb** kilobar / *фіз.* кілабар

**Kb** *тс.* **kb** kilobit / *влт.* кілабіт, Кбіт

**KB** kilobyte / *влт.* кілабайт, Кб

**KB** King's Bench / *брыт.* Каралеўскі суд

**KB** kitchen and bathroom / кухня і ванная

**KB** kite balloon / *спец.* змейкавы аэрастат

**KB** Knight Bachelor / *брыт.* рыцар-бакалаўр (*ніжэйшая ступень рыцарства, пажыццёвы тытул*)

**KBE** Knight Commander (of the Order) of the British Empire / кавалер ордэна Брытанскай імперыі 2-й ступені

**kbps** kilobits per second / *влт.* кілабітаў у секунду

**kbyte** kilobyte / *влт.* кілабайт, Кб

**kc** kilocycle / *фіз.* кілагерц, кГц

**kc** kilocycles per second / *фіз.* кілагерц у секунду

**KC** King's Counsel / *брыт.* каралеўскі адвакат

**КС** Knight Commander / *брыт.* кавалер ордэна 2-й ступені

**kcal** kilocalorie / кілакалорыя, ккал

**KCB** Knight Commander (of the Order) of the Bath / *брыт.* кавалер ордэна Лазні 2-й ступені

**KCMG** Knight Commander (of the Order) of St Michael and St George / *брыт.* кавалер ордэна св. Міхаіла і св. Георга 2-й ступені

**KCVO** Knight Commander of the Royal Victorian Order / *брыт.* кавалер ордэна каралевы Вікторыі 2-й ступені

**kd** killed / *ваен.* забіты (*у бай*)

**KD** knocked down / *кам.* у разабраным выглядзе (*пра тавар*)

**kdm** kingdom / каралеўства, царства

**ke** Kenya / Кенія (*імя інтэрнэт-дамена*)

**KE** kinetic energy / *фіз.* кінетычная энергія

**Ken** Kentucky / Кентукі (*штат ЗША*)

**kerma** ['kɜ:mə] kinetic energy released in matter / *фіз.* керма

**kero** ['kerəv] *n* kerosene / *разм.* газа

**keV** kilo-electron volt / кілаэлектрон-вольт

**kg** king / 1. кароль, цар, манарх; 2. кароль (*шахматная фігура*)

**KG** Knight of the Order of the Garter / *брыт.* кавалер ордэна Падвязкі

**kg** Kyrgyzstan / Кыргызстан (*імя інтэрнэт-дамена*)

**KGC** Knight Grand Cross / *брыт.* кавалер ордэна 1-й ступені

**kgm** kilogram / кілаграм, кг

**kgps** kilograms per second / кілаграмаў у секунду

**kh** Cambodia / Камбоджа (*імя інтэрнэт-дамена*)

**kHz** kilohertz / *фіз.* кілагерц, кГц

**ki** kilocycle / *фіз.* кілагерц, кГц

**ki** Kiribati / Кірыбаті (*імя інтэрнэт-дамена*)

**ki** kitchen / кухня

**KIA** killed in action / *ваен.* забіты ў бай

**kil** kilometre / кіламетр, км

**kild** kilderkin / бачурка

**kilo** ['ki:ləv] *n* (*pl -os*) kilogram / кілаграм, кг

**kilo** ['ki:ləv] *n* (*pl -os*) kilometre / кіламетр, км

**kind** kindergarten / дзіцячы сад

**KIT** keep in touch / падтрымлівайце сувязь, тэлефануйце (*ужыв.* у *тэкставых паведамленнях*)

**kj** kilojoule / *фіз.* кіладжоўль, кДж

**KKK** Ku Klux Klan / Ку-клукс-клан (*тэарыстычная арганізацыя, ЗША*)

**kl** kilolitre / кілілітр, кЛ

**klm** kilometre / кіламетр, км

**km** Comoros / Каморскія астравы (*імя інтэрнэт-дамена*)

**km** kingdom / каралеўства, царства

**km/h** *тс.* **kmh**, **kmpH** kilometres per hour / кіламетраў у гадзіну

**kmps** kilometres per second / кіламетраў у секунду

**kn** knot / *мар.* вузел (*адзінка хуткасці*)

**kn** krona, krone / крона (*грашовая адзінка*)

**kn** Saint Kitts and Nevis / Сент-Кітс і Невіс (*імя інтэрнэт-дамена*)

**Knt** Knight / 1. рыцар; 2. кавалер (*ордэна*); 3. конь (*шахматная фігура*)

**КО** *тс.* **к.о.** ['keɪ'əv] *n* (*pl KO's, k.o.'s*) knockout / *спарт. жарг.* накаўт

**КО** *тс.* **к.о.** ['keɪ'əv] *v tr* knock out / *спарт. жарг.* накаўтаваць

**kp** Democratic People's Republic of Korea / КНДР, Карэйская Народна-Дэмакратычная Рэспубліка (*імя інтэрнэт-дамена*)

**KP** King's Proctor / *юр.* адвакат па справах кароны

**KP** kitchen police / *ваен.* нарад на кухню

**KP** Knight (of the Order) of St Patrick / *брыт.* кавалер ордэна св. Патрыка

**kPa** kilopascal / *фіз.* кілапаскаль, кПа

**kph** kilometres per hour / кіламетраў у гадзіну

**kr** krona (krone, kroon) / крона (*грашовая адзінка*)

**kr** Republic of Korea / Рэспубліка Карэя (*імя інтэрнэт-дамена*)

**Kraut** [kraut] *n* sauerkraut / *разм. зневаж.* фрыш, немеш

**KRL** knowledge representation language / *влт.* мова прадстаўлення ведаў

**KS** Kansas / Канзас (*штат ЗША*)

**KS** King's Scholar / каралеўскі стыпендыят

**KSG** Knight of the Order of St Gregory the Great / кавалер ордэна св. Рыгора Вялікага

**KStJ** Knight of the Order of St John / кавалер ордэна св. Яна

**kt** karat / *амер.* карат

**kt** kiloton / кілатона

**kt** knight / 1. рыцар; 2. кавалер (*ордэна*); 3. конь (*шахматная фігура*)

**KT** Knight of the Order of the Thistle / *брыт.* кавалер ордэна Чартапалоху

**kt** knot / *мар.* вузел (*адзінка хуткасці*)

**KTL** kai ta loira / *гр.* і гэтак далей, і г.д.

**kV** kilovolt / *фіз.* кілавольт, кВ

**kva** kilovolt-ampere / *фіз.* кілавольтампер

**kvar** kilovolt-ampere reactive / *фіз.* кілавольтампер (рэактыўны)

**kW** kilowatt / *фіз.* кілават, кВт

**kw** Kuwait / Кувейт (*імя інтэрнэт-дамена*)

**kWh** kilowatt-hour / *фіз.* кілаватгадзіна

**KWIC** [kwik] key word in context / ключавое слова ў кантэксте

**KWOC** [kwɔk] key word out of context / ключавое слова па-за кантэкстам

**ky** Cayman Islands / Кайманавы астравы (*імя інтэрнэт-дамена*)

**Ky** Kentucky / Кентукі (*штат ЗША*)

**kz** Kazakhstan / Казахстан (*імя інтэрнэт-дамена*)

## L

**L** lady / лэдзі, дама, спадарыня, сп-ня

**L** lake / возера

**L** land / 1. краіна; 2. зямля

**L** landing / пасадка, прыземленне

**L** large / вялікі; буйны

**L** Latin / лашінскі

**L** latitude / *геагр.* шырата

**L** launch / 1. пуск, запуск; 2. старт

**L** law / 1. закон, заканамернасць; 2. права

**L** leaf / 1. ліст, лісце; 2. аркуш

**L** left / левы

**L** length / даўжыня

**L** letter / 1. літара; 2. сімвал, знак

**L** liaison / сувязь

**L** Liberal / I. ліберальны; II. ліберал

**L** libra / *лац.* фунт (*грашовая адзінка*)

**L** light / I. 1. святло; 2. агонь; 3. лямпа; II. светлы; III. запальваць, асвятляць

**L** line / 1. лінія, рыса, радок; 2. ваен. строй

**L** liquid / I. вадкасць; II. вадкі

**L** litre / літр

**L** longitude / *геагр.* даўгата, мерыдыян

**L** lord / 1. лорд, пэр; 2. спадар, сп.

**L** low / нізкі

**L** lumen / *фіз.* люмен

**LA** landing account / *мар.* выгрузная ведамасць

**la** Lao People's Democratic Republic / Лаоская Народна-Дэмакратычная Рэспубліка (*імя інтэрнэт-дамена*)

- LA** Legislative Assembly / заканадаўчы сход
- LA** letter of authority / пісьмовае паўнамоцтва, даверанаць
- LA** Library Association / *брыт.* Бібліятэчная асацыяцыя
- LA** lighter than air / пягчэйшы за ветра
- LA** local agent / мясцовы агент
- LA** local authority / мясцовае кіраванне
- LA** Los Angeles / *Пос-Анжэлес*
- LA** Louisiana / *Луізіяна (штат ЗША)*
- LA** low altitude / I. малая вышыня; II. нізкавышынны
- LAA** light aircraft / лёгкі зенітны
- lab** [læb] *n* laboratory / *разм.* лабараторыя
- Lab** Labour / лейбарысці
- lab** labour / I. праца; 2. рабочая сіла; II. рабочы
- Lab** Labrador / *геагр.* Пабрадор
- LAC** leading aircraftman / *брыт.* радавы авіяцый
- LACW** leading aircraftwoman / *брыт.* жанчына-радавы авіяцый
- ladp** ladyship / светласць (*тытулаванне жанчыны*)
- Lam.** Lamentations (of Jeremiah) / *рэл.* Галашэнні, Глш.
- lam** laminated / ліставы, пласціністы, шматслойны
- LAMDA** ['læmdə] London Academy of Music and Dramatic Art / Лонданская акадэмія музыкі і тэатральнага мастацтва
- LAN** local area network / *влт.* пакальная сетка
- Lancs** [læŋks] Lancashire / Панкашыр (*графства Англіі*)
- L & D** loans and discounts / *фін.* пазыкі і дыскантаваныя вэксалі
- L & D** loss and damage / *страх.* страта і пашкоджанне
- lang** language / мова
- laser** ['leɪzə] *n* light amplification by stimulated emission of radiation / *фіз.* лазер, аптычны квантавы генератар
- lat** lateral / 1. бакавы; папярочны; 2. *лінгв.* латэральны
- Lat** Latin / лацінскі
- lat** latitude / *геагр.* шырата
- LAT** local apparent time / мясцовы сапраўдны час
- Latam** ['læt'æm] *n* Latin America / Лацінская Амерыка
- latd** latitude / *геагр.* шырата
- lav** [læv] *n* lavatory / *брыт. разм.* туалет, прыбіральня
- LB** landing barge / дэсантная баржа
- lb** Lebanon / Ліван (*імя інтэрнэт-дамена*)
- LB** letter box / паштовая скрынка
- lb** libra / *лац.* фунт (*грашовая адзінка*)
- LB** light bomber / *ваен.* лёгкі бамбавальнік
- LB** local board / мясцовы камітэт, мясцовае кіраванне
- LBD** little black dress / *разм.* кароткая чорная сукенка
- lbf** pound-force / *тэх.* фунт-сіла
- LBO** leveraged buyout / *амер.* набыццё кантрольнага пакета акцый з дапамогай крэдыту
- lb t** *тс.* **lb tr** troy pound / тройскі фунт (*мера вагі*)
- LC** label clause / *страх.* умова аб адказнасці страхоўшчыка за пашкоджанне ярлыкоў
- LC** lance corporal / *амер. ваен.* малодшы капрал
- LC** landing craft / *ваен.* дэсантнае судна
- LC** law court / суд
- L/C** *тс.* **lc** letter of credit / *фін.* акрэдытыў
- LC** Library of Congress / Бібліятэка Кангрэса ЗША
- LC** line of communication / лінія сувязі

- lc** loco citato / *лат.* у працытаваным месцы, у згаданым (*дакуменце, месцы*)
- LC** lord chamberlain / *брыт.* лорд-камергер, лорд-гофмайстар
- LC** lord chancellor / *брыт.* лорд-канцлер
- lc** lower case / *друк.* радковыя літары
- lc** Saint Lucia / Сент-Люсія (*імя інтэрнэт-дамена*)
- LCD** liquid-crystal display / *эл.* вадкакрышталічны дысплей
- LCD** lowest common denominator / *мат.* найменшы агульны назоўнік
- LCJ** Lord Chief Justice / *брыт.* лорд-галоўны суддзя
- LCL** less-than-carload lot / *кам.* дробная партыя тавару (грузу)
- LCM** lowest common multiple / *мат.* найменшае агульнае кратнае
- L/Cpl** lance corporal / *амер. ваен.* малодшы капрал
- LCT** local civil time / мясцовы цывільны час
- ld** lead / свінец, грыфель
- LD** learning disabled / не здольны да навучання (*з прычыны асаблівасцяў псіхічнага развіцця*)
- LD** lethal dose / смяротная доза
- ld** limited / *юр.* з абмежаванай адказнасцю
- LD** line of departure / зыходны рубеж
- LD** line of duty / службовыя абавязкі
- LD** long distance / 1. міжгародні; 2. далёкі
- ld** lord / 1. лорд, пэр; 2. спадар, сп.
- LDC** less developed country / менш развітая краіна
- ldg** landing / пасадка, прызямленне
- ldg** leading / вядучы, кіраўнічы, перадавы
- ldg** loading / I. пагрузка; II. пагрузачны
- ldg** lodging / жыллё
- ldp** ladyship / *брыт.* тытул лэдзі
- ldp** lordship / *брыт.* тытул лорда
- L-driver** ['el,draivə] *n* learner-driver / *брыт.* курсант аўташколы
- LDS** Latter-day Saints / *рэл.* «Святыя апошніх дзён», мармоны
- LE** labour exchange / біржа працы
- lea** league / ліга (*мера даўжыні*)
- lea** leather / I. скура; II. скураны
- LEA** Local Education Authority / *брыт.* мясцовы орган народнай адукацыі
- lect** lecture / лекцыя
- lect** lecturer / лектар
- LED** light-emitting diode / *эл.* святлодыёд
- leg** legal / законны, юрыдычны
- leg** legate / легат, папскі пасол, нунцый
- leg** legation / дыпламатычная місія
- leg** legislation / заканадаўства
- leg** legislative / заканадаўчы
- leg** legislature / заканадаўчая ўлада
- legit** [li'dʒit] *adj* legitimate / *разм.* законны, легальны
- Leics** Leicestershire / Лестэршыр (*графства Англіі*)
- LEM** [lem] lunar excursion module / *тэх.* месяцаход
- LEO** low earth orbit / нізкая калязямая арбіта
- Lev.** Leviticus / *рэл.* Лявіт, Пв.
- lex** lexical / лексічны
- lex** lexicon / лексікон, слоўнік
- lexicog** lexicography / лексікаграфія
- lf** leaf / 1. ліст, лісце; 2. аркуш
- LF** ledger folio / *кам.* галоўная кніга
- LF** load factor / *тэх.* каэфіцыент нагрузкі
- LF** low frequency / *радыё* нізкая частата
- LFC** low-frequency current / *фіз.* нізкачастотны ток
- lft** leaflet / 1. лісток; 2. лістоўка

- LG** landing ground / ав. пасадачная пляшоўка
- lg** large / вялікі
- LG** large grain / буйназярністы
- LG** left guard / *спарт.* левы абаронца
- LG** lifeguard / ратавальнік на водах
- lg** long / доўгі
- lgt** light / I. 1. святло; 2. агонь; 3. лямпа; II. светлы; III. запальваць, асвятляць
- lgth** length / даўжыня
- LH** left hand / 1. левая рука; 2. левы бок
- LH** lighthouse / маяк
- LHA** Lord High Admiral / *брыт.* лорд-адмірал
- LHB** left halfback / *спарт.* левы паўабаронца
- LHC** Lord High Chancellor / *брыт.* лорд-канцлер
- lhd** left-hand drive / левабаковы рух транспарта
- LHT** Lord High Treasurer / *брыт.* лорд-скарбнік
- li** Liechtenstein / Ліхтэнштэйн (*імя інтэрнэт-дамена*)
- LI** Light Infantry / лёгкая пяхота
- LI** Long Island / *геагр.* Лонг-Айленд
- Lib** Liberal / I. ліберальны; II. ліберал
- lib** [lɪb] *n* liberation / *разм.* рух за раўнапраўе, рух у абарону правоў
- lib** libra / *лац.* фунт (*грашовая адзінка*)
- lib** librarian / бібліятэкар
- lib** library / бібліятэка
- Lib Dem** Liberal Democrat / ліберальны дэмакрат
- libr** librarian / бібліятэкар
- lic** license / 1. дазвол; 2. ліцэнзія; 3. патэнт
- lic** licentiate / ліцэнцыят
- lieut** lieutenant / лейтэнант
- LIFO** ['laɪfəʊ] last in, first out / у адваротным парадку; «апошнім прыбыў – першым абслужаны»
- lim** limit / 1. мяжа, ліміт; 2. абмежаванне
- limo** ['lɪməʊ] *n* (*pl -os*) limousine / *разм.* лімузін
- lin** lineal / 1. лінейны; 2. падрадковы, падтэкставы
- lin** linear / лінейны
- lin** liniment / *спец.* рэдкая мазь
- linac** ['lɪn,æk] *n* linear accelerator / *фіз.* лінейны паскаральнік
- Lincs** [lɪŋks] Lincolnshire / Лінкольншыр (*графства Англіі*)
- ling** linguistics / лінгвістыка
- lino** ['lɪnəʊ] *n* linoleum / *разм.* лінолеум
- LIP** life insurance policy / поліс страхавання жыцця
- lipo** ['lɪpəʊ] *n* liposuction / *разм.* ліпасацыя
- liq** liquid / валкасць, вадкі
- liq** liquor / 1. напітак; 2. раствор, рашчына; 3. адвар
- lis** [lɪs] *n* fleur-de-lis / 1. касач; 2. геральдычная лілея
- LISP** [lɪsp] *n* list processing / *влт.* мова апрацоўкі спісаў Лісп
- lit** literal / I. 1. літарны; 2. літаральны; II. *мат., влт.* канстанта
- lit** literally / літаральна
- lit** literary / літаратурны
- lit** [lɪt] *n* literature / літаратура
- lit** litre / літр
- lit-crit** [lɪt'krɪt] *n* literary criticism / літаратурная крытыка
- LitD** Doctor of Literature / доктар літаратуры
- Lith** Lithuania / Літва
- Lith** Lithuanian / I. літоўскі; II. 1. літовец, літоўка; 2. літоўская мова
- litho** ['lɪθəʊ] *n* (*pl -os*) lithography / літаграфія
- Litt.B.** Litterarum Baccalaureus / *лац.* бакалаўр літаратуры
- Litt.D.** Litterarum Doctor / *лац.* доктар літаратуры



- LJ** Lord Justice / *брыт.* лорд-суддзя
- Lk.** Luke / *рэл.* Евангелле паводле Лукі, Лк.
- lk** Sri Lanka / Шры-Ланка (*імя інтэр-нэт-дамена*)
- LL** limited liability / абмежаваная адказнасць
- LL** live load / дынамічная нагрузка; рабочая нагрузка
- LL** Lord Lieutenant / *брыт.* лорд-намеснік
- LL** Low (Late) Latin / *позняя* латына
- L.L.B.** Legum Baccalaureus / *лац.* бакалаўр юрыдычных навук
- L.L.D.** Legum Doctor / *лац.* доктар юрыдычных навук
- L.L.M.** Legum Magister / *лац.* магістр юрыдычных навук
- LLR** line of least resistance / лінія найменшага супраціўлення
- LM** land mine / *ваен.* міна; фугас
- LM** long metre / пагонны метр
- LM** Lord Mayor / *брыт.* лорд-мэр
- lm** lumen / *фіз.* люмен
- LM** lunar module / *месячны* модуль (*касмічнага карабля*)
- lmm** lineman / 1. *чыг.* пуцявы абходчык; 2. *спарт.* суддзя на лініі
- lmt** limit / 1. мяжа; 2. ліміт; 3. абмежаванне
- LMT** local mean time / мясцовы сярэдні час
- ln** logarithm / *мат.* лагарыфм
- LNG** liquefied natural gas / *тэх.* звадкаваны прыродны газ
- LO** Liaison Officer / афіцэр сувязі
- lo** lord / 1. лорд, пэр; 2. спадар, сп.
- LO** lubricating oil / змазачнае масла
- LOA** length over all / *мар.* найбольшая (габарытная) даўжыня
- loc** local / мясцовы
- loc** location / месцазнаходжанне, *ваен.* дыслакацыя
- loc. cit.** loco citato / *лац.* у працытаваным месцы, у згаданым (*дакуменце, месцы*)
- locn** location / месцазнаходжанне, *ваен.* дыслакацыя
- loco** ['lɔʊkəʊ] *n* (*pl -os*) locomotive / *разм.* лакаматыў
- LOD** line of duty / службовыя абавязкі
- L of C** line of communications / лінія сувязі
- lo-fi** ['lɔʊ'fai] *n* low fidelity / *разм.* сістэма гукаўзнаўлення нізкай якасці
- log** [lɒg] *n* logarithm / *мат.* лагарыфм
- log** logic / логіка, лагічнасць, заканамернасць
- log** logistic / лагістычны
- logo** ['lɒgəʊ] *n* (*pl -os*) logotype / лагатып
- lon** *тс.* **long** longitude / *геагр.* даўгата, мерыдыян
- long** *тс.* **longl** longitudinal / падоўжны, *геагр.* даўготны
- LOP** line of position / лінія месцазнаходжання
- loq** loquitur / *лац.* кажа (*рэмарка*)
- loran** ['lɔːrən] *n* long-range navigation / *тэх.* радыёнавігацыйная дальнамерная сістэма Лоран
- LOS** line of scrimmage / *спарт.* лінія сутычкі (*у амерыканскім футболе*)
- LOS** line of sight / *ваен.* лінія бачнасці
- lox** [lɒks] *n* liquid oxygen / вадкі кісларод
- lp** ladyship / *брыт.* тытул лэдзі
- LP** landplane / *ваен.* самалёт, які базуецца на наземных аэрадромах
- L/P** letterpress / высокі друк
- LP** [ˌel'piː] *n* long-playing (record) / доўгайгральная (пласцінка)
- LP** long primer / друк. корпус, кегель
- LP** Lord Provost / *брыт.* лорд-проваст (*тытул мэра некаторых гарадоў*)

- Ip** lordship / *брыт.* тытул лорда  
**LP** low-pass (filter) / *эл.* (фільтр) нізкіх частот  
**LP** low point / *тэх.* ніжняе адхіленне  
**LP** low pressure / нізкі ціск  
**LPG** liquefied petroleum gas / звадкаваны нафтавы газ  
**LPM** lines per minute / радкоў у хвіліну  
**LPO** London Philharmonic Orchestra / Лонданскі філарманічны аркестр  
**LPS** Lord Privy Seal / *брыт.* лорд-хавальнік пячаткі  
**lr** Liberia / Ліберыя (*імя інтэрнэт-дамена*)  
**lr** lira / ліра (*грашовая адзінка*)  
**LR** living room / гасціная, жылы пакой  
**LR** lock rail / 1. засаўка; 2. *тэх.* сярэднік дзвярнага палатна  
**LR** long range / вялікая далёкасць  
**lrg** large / вялікі, буйны  
**LRRP** lowest required radiated power / *фіз.* найменшая патрэбная магутнасць выпраменьвання  
**LS** landing ship / дэсантнае судна  
**LS** Leading Seaman / *брыт.* старшы матрос  
**LS** left side / левы бок  
**ls** Lesotho / Лесота (*імя інтэрнэт-дамена*)  
**LS** library science / бібліятэчная справа  
**LS** local sunset / захад сонца па мясцовым часе  
**ls** locus sigilli / *лац.* месца пячаткі  
**LS** loudspeaker / рэспрадуктар  
**LS** low speed / нізкая хуткасць, *мар.* малы ход  
**LS** lump sum / *эк.* агульная сума (выплата)  
**L.S.D.** *тс.* **l.s.d.** librae, solidi, denarii / *уст.* фунты стэрлінгаў, шылінгі і пенсы  
**LSD** lysergic acid diethylamide / ЛСД (*галюцынагенны наркотык*)  
**LSE** London School of Economics / Лонданская школа эканомікі  
**LSI** large scale integration / 1. *эл.* высокая ступень інтэграцыі; 2. вялікая інтэгральная схема  
**LSO** London Symphony Orchestra / Лонданскі сімфанічны аркестр  
**LSR** local sunrise / усход сонца па мясцовым часе  
**LSS** lifesaving service / служба выратавання на водах  
**LST** local sidereal time / мясцовы сідэрычны час  
**LST** local standard time / мясцовы паясны час  
**LT** landed terms / *кам.* франка-бераг (*умова знешнегандлёвага кантракта*)  
**LT** left tackle / *спарт.* блакаванне злева  
**Lt** Lieutenant / лейтэнант  
**lt** light / I. 1. святло; 2. агонь; 3. лямпа; II. светлы; III. запальваць, асвятляць  
**lt** Lithuania / Літва (*імя інтэрнэт-дамена*)  
**LT** local time / мясцовы час  
**lt** long ton / доўгая (англійская) тона  
**LT** low tension / *эл.* нізкае напружанне  
**LTA** Lawn Tennis Association / Асацыяцыя тэніса на траве  
**LTA** lighter than air / лягчэйшы за паветра  
**Lt Cdr** Lieutenant Commander / *амер.* капітан-лейтэнант  
**Lt Col** Lieutenant Colonel / падпалкоўнік  
**Ltd** *тс.* **ltd** limited (liability) / *юр.* з абмежаванай адказнасцю  
**ltg** lightning / маланка, бліскавіца  
**Lt Gen** Lieutenant General / генерал-лейтэнант  
**Lt Gov** Lieutenant Governor / віцэ-губернатар, лейтэнант-губернатар

**lthr** leather / скура (*вырабленая*)  
**LTI** light transmission index / *фіз.* ін-  
дэкс прапускання святла  
**ltng** lightning / маланка, бліскавіца  
**LTNS** long time no see / даўно не  
бачыліся (*ужыв. у тэкставых па-  
ведамленнях*)  
**ltr** letter / 1. літара; 2. сімвал; 3. знак  
**LTR** long-term relationship / працяг-  
лыя дачыненні  
**LU** loudness unit / *фіз.* адзінка гуч-  
насці  
**lu** lumen / *фіз.* люмен  
**lu** Luxembourg / Люксембург (*імя ін-  
тэрнэт-дамена*)  
**lub** lubricant / змазачны матэрыял,  
змазка  
**lube** [lu:b] *n* lubricant / *амер. разм.*  
машынае масла  
**LUHF** lowest useful high frequency /  
*радыё* найменшая прыдатная вы-  
сокая частата  
**Luth** Lutheran / I. лютэранскі; II. лю-  
тэранін, лютэранка  
**Lux** Luxembourg / Люксембург  
**lv** Latvia / Латвія (*імя інтэрнэт-даме-  
на*)  
**lv** leave / I. 1. адпачынак; 2. адпраў-  
ленне; II. пакідаць  
**LV** legal volt / *фіз.* міжнародны  
вольт  
**Lv** lev(a) / *пеў* (*грашовая адзінка*)  
**LV** licensed victualer / *брыт.* пастаўнік  
харчавання, які мае ліцэнзію  
**LV** light vessel / плывучы маяк  
**LV** low voltage / *эл.* нізкае напру-  
жанне  
**LV** luncheon voucher / *брыт.* талон  
на абед  
**LW** left wing / левае крыло партыі  
**LW** long wave / *радыё* доўгая хваля  
**LW** low water / адліў; нізкі ўзровень  
вады  
**lwc** lightweight cardboard / *спец.*  
няшчыльны кардон

**LWL** length at waterline / *мар.* даўжы-  
ня па ватэрлініі  
**LWL** load waterline / *мар.* грузавае  
ватэрлінія  
**LWM** low-water mark / адзнака  
ўзроўню малой вады  
**lx** lux / *фіз.* люкс (*адзінка асвечанас-  
ці*)  
**ly** langley / *фіз.* лэнглі (*адзінка сонеч-  
най радыяцыі*)  
**LZ** landing zone / *ав.* зона прыжам-  
лення

## M

**m** magnetic / магнітны  
**M** Majesty / Вялікасьць (*тытул*)  
**m** male / мужчынскі  
**m** manual / 1. дапаможнік, падруч-  
нік, даведнік; 2. настаўленне  
**M** March / сакавік  
**M** Marquis / маркіз  
**m** married / жанаты; замужні  
**m** masculine / мужчынскі  
**m** mass / маса  
**m** maxwell / *фіз.* максвел  
**M** May / май  
**m** mechanical / механічны  
**m** medical / медыцынскі  
**m** medium / I. 1. сярэдні; 2. праеж-  
кавы; II. 1. сродак, спосаб; 2. ася-  
роддзе  
**M** Member / член (*таварыства*)  
**m** memorandum / 1. нататка; 2. ды-  
пламатычная нота, мемарандум  
**m** meridian / мерыдыян  
**m** metal / металічны  
**m** metre / метр  
**m** metropolitan / сталічны  
**m** mezzo / *лац.* палова  
**m** middle / I. сярэдзіна; II. сярэдні  
**m** mile / міля  
**m** military / ваенны, вайсковы  
**m** million / мільён

- m** minute / хвілина
- m** miscellaneous / змешаны, різностайны
- m** mist / туман
- m** molar / *хім.* мольны, малярны
- m** molecular weight / *фіз., хім.* молекулярная маса
- m** moment / момант
- M** Monday / панядзелак
- M** Monsieur / *фр.* спадар, сп.
- m** month / месяц
- M** Moon / Месяц
- m** morning / раніца
- M** *тс.* **m** mountain / гара
- m** muscle / мускул
- m** myopia / блізарукасць
- MA** Massachusetts / Масачусетс (*штат ЗША*)
- MA** Master of Arts / *брыт.* магістр мастацтваў, магістр гуманітарных навук
- MA** mental age / разумовае развіццё, суаднесенае з узростам
- MA** middle ages / сярэднія вякі, сярэднявечча
- MA** Military Academy / ваенная акадэмія
- MA** military attaché / ваенны аташэ
- MA** military aviation / ваенная авіяцыя
- ma** milliamper / *фіз.* міліампер
- mA** milliampstrom / *фіз.* міліангстрэм
- ma** Morocco / Марока (*імя інтэрнэт-дамена*)
- MAA** master-at-arms / *мар.* старшы на карабельнай паліцыі
- MAV** Medical Advisory Board / Кансультатыўная медыцынская рада
- MABE** Master of Agricultural Business and Economics / магістр сельскагаспадарчых навук
- mac** macadam / I. шчэбень; II. шчэбеневы, друзавы
- mac** [mæk] *n* maskinaw / *амер.* ваўняная коўдра
- mac** *тс.* **mack** [mæk] *n* mackintosh / *брыт. разм.* макінтош, непрмакальнае паліто
- MAC** maximum allowable concentration / *спец.* максімальна дапушчальная канцэнтрацыя
- Масс.** Massabees / *рэл.* Кнігі Макабэяў, Мкб.
- Maced** Macedonia / Македонія
- Maced** Macedonian / I. македонскі; II. 1. македонец, македонка; 2. македонская мова
- mach** machine / 1. машына, механізм; 2. рухавік
- machy** machinery / машыннае абсталяванне, механізм
- MAD** [mæd] mutual assured destruction / *ваен.* узаемнае гарантыванае знішчэнне
- Madag** Madagascar / Мадагаскар
- MAF** [mæf] Ministry of Agriculture and Forestry / *новазел.* Міністэрства сельскай і лясной гаспадаркі
- mag** [mæg] *n* magazine / *разм.* часопіс
- mag** [mæg] *n* magnesium / *разм.* магній, магніевы сплаў
- mag** magnet / магніт
- mag** magnetic / магнітны
- mag** [mæg] *n* magneto / *тэх.* магнета, індуктар
- mag** [mæg] *n* magnitude / *астр.* зоркавая велічыня
- maglev** ['mæglev] *n* magnetic levitation / *тэх.* магнітная левітацыя
- magn** magnetism / магнетызм
- M.Agr.** Master of Agriculture / магістр сельскагаспадарчых навук
- mah** mahogany / I. чырвоная дрэва; II. карычнева-чырвоны
- maint** maintenance / 1. тэхнічнае абслугоўванне, пабежны рамонт; 2. утрыманне
- Maj** Major / маёр
- maj** majority / большасць

**Maj. Gen.** Major General / генерал-маёр

**Mal.** Malachi / *рэл.* Книга прарока Малахіі, Млх.

**Mal** Malay(an) / I. малайскі; II. 1. малаец, малайка; 2. малайская мова

**malac** malacology / малакалогія

**MALS** Master of Arts in Library Science / магістр бібліятэчнай справы

**man** manual / I. інструкцыя; II. ручны, з ручным кіраваннем

**man** manufacture / вытворчасць, выраб

**Manc** [mæŋk] *adj.*, *n* Mancunian / *брыт. разм.* I. манчэстарскі; II. жыхар Манчэстара

**M & A** management and administration / кіраўніцтва і адміністрацыя

**M & A** mergers and acquisitions / эк. злішч і з'яданне

**M & S** maintenance and supply / тэхнічнае абслугоўванне і забеспячэнне

**manf** manufacturer / вытворца, пастаўнік

**mangt** management / кіраванне, кіраўніцтва

**MAP** modified American plan / гатэль з паўпансіёнам

**Mar** March / сакавік

**mar** marine / марскі

**mar** maritime / марскі, прыморскі

**mar** married / жанаты; замужні

**March** Marchioness / маркіза

**M.Arch.** Master of Architecture / магістр архітэктурны

**marg** [mɑ:ʒ] *n* margarine / *брыт. разм.* маргарын

**marg** margin / поле (*старонкі*), мяжа, край, перыферыя

**Marq** Marquess; Marquis / маркіз

**mart** martyrology / *рэл.* мартыралог

**mas** *тс.* **masc** masculine / мужчынскі

**maser** ['meɪzə] *n* microwave amplification by the stimulated emission of radiation / *фіз.* мазер, квантавы ўзмацняльнік

**Mass** Massachusetts / Масачусетс (*штат ЗША*)

**MAT** Master of Arts in Teaching / магістр педагагічных навук

**mat** material / матэрыял

**mat** matinée / *фр.* дзённы спектакль (*канцэрт, кінасеанс і пад.*)

**mat** [mæt] *n* matrix / *друк. разм.* матрыца, форма

**mat** maturity / спеласць, сталасць

**math** mathematical / матэматычны

**math** [mæθ] *n* mathematics / *амер., канад. разм.* матэматыка

**maths** [mæθs] *n* mathematics / *брыт. разм.* матэматыка

**matl** material / матэрыял

**matric** [mæ'trɪk] *n* matriculation / *брыт. разм.* уступны экзамен, залічэнне (у ВНУ)

**Matt.** Matthew / *рэл.* Евангелле паводле Матвея, Мц.

**MATV** master antenna television / кабельнае тэлебачанне з калектыўным прыманнем

**max** maximum / I. максімум; II. найбольшы, гранічны

**mayo** ['meɪəv] *n* mayonnaise / *разм.* маянэз

**MB** Manitoba / Манітоба (*правінцыя Канады*)

**MB** Medal of Bravery / *канад.* медаль «За адвагу»

**MB** Medicinae Baccalaureus / *лац.* бакалаўр медыцыны

**MB** medium bomber / *ваен.* сярэдні бамбавальнік

**Mb** megabyte / *влт.* мегабайт, Мбайт, Мб

**mb** millibar / *фіз.* мілібар

**MB** motor boat / маторны катар, мотабот

- MBA** Master of Business Administration / магістр бізнес-адміністравання
- m-banking** *n* mobile banking / банкаўскія паслугі пры дапамозе мабільнай сувязі
- MBD** minimal brain dysfunction / *мед.* мінімальнае дысфункцыя мозгу
- MBE** Member of the Order of the British Empire / *брыт.* кавалер ордэна Брытанскай імперыі 3-й ступені
- mbl** mobile / мабільны
- Mbps** megabits per second / *влт.* мегабітаў у секунду, Мбіт/с
- mbyte** megabyte / *влт.* мегабайт, Мбайт, Мб
- MC** magnetic course / магнітны курс
- MC** marine corps / *амер.* Корпус марской пяхоты
- MC** Master of Ceremonies / 1. канферансье; 2. вядучы праграмы
- MC** medical corps / *амер.* ваенна-медычная служба
- MC** medico-surgical / медычна-хірургічны
- mc** megacycle / *фіз.* мегацыкл, мегагерц
- MC** Member of Congress / *амер.* член Кангрэса
- MC** member of council / член рады
- MC** Military Cross / *брыт.* ордэн за храбрасць «Ваенны крыж»
- mc** Monaco / Манака (*імя інтэрнэт-дамена*)
- MC** motorcycle / матацыкл
- MC** multiple contact / *фіз.* множны кантакт
- MCC** Marylebone Cricket Club / *брыт.* Марылебонскі крыкетны клуб
- MCh** Magister Chirurgiae / *лац.* магістр хірургіі
- MCH** mean corpuscular hemoglobin / *мед.* сярэдні ўзровень гемаглібіну
- mcht** merchant / гандлёвы, камерцыйны
- MCom** Master of Commerce / магістр камерцыі
- m-commerce** *n* mobile commerce / гандаль пры дапамозе мабільнай сувязі
- M.C.S.** Master of Computer Science / *амер.* магістр вылічальнай тэхнікі (*як навуковай галіны*)
- MCS** missile control system / сістэма кіравання ракетай
- MD** Managing Director / 1. выканаўчы дырэктар; 2. намеснік дырэктара па адміністрацыйна-гаспадарчай частцы
- MD** Maryland / Мэрыленд (*штат ЗША*)
- MD** Medical Department / 1. медычны аддзел; 2. медычна-санітарная служба
- MD** Medicinae Doctor / *лац.* доктар медыцынскіх навук
- MD** mentally deficient / *псіхал.* разумова адсталы
- MD** minidisc / *влт.* мінідыск
- md** Moldova / Малдова (*імя інтэрнэт-дамена*)
- MD** muscular dystrophy / *мед.* мускульная дыстрафія
- MDF** medium-density fibreboard / *слец.* драўнянавалакністая пліта (ДВП) сярэдняй шчыльнасці
- Mdlle** Mademoiselle / *фр.* мадэмуазэль
- Mdm** Madam / мадам, спадарыня, сп-ня, пані
- mdNA** mitochondrial DNA / *біяхім.* мітахандрыяльная ДНК, мДНК
- mdnt** midnight / поўнач
- MDS** Master of Dental Surgery / магістр хірургічнай стаматалогіі
- mdse** merchandise / тавары
- mdt** moderate / умераны
- ME** Maine / Мэн (*штат ЗША*)

- ME** managing editor / загалчык рэдакцыі
- ME** Marine Engineer / карабельны інжынер
- ME** maximum effort / максімальнае намаганне
- ME** Mechanical Engineer / інжынер-механік
- ME** medical examiner / амер. судова-медыцынскі эксперт
- ME** Middle English / сярэднеанглійская мова
- ME** Mining Engineer / горны інжынер
- ME** myalgic encephalomyelitis / мед. синдром хранічнай стомы
- meas** measure / мера, памер, вымярэнне
- mec** тс. **mec** [mek] *n* mechanic / разм. механік
- mec** mechanic(al) / механічны
- mec** mechanics / механіка
- MEcon** Master of Economics / магістр эканомікі
- M.Ed.** Master of Education / магістр педагагічных навук
- med** medalist / медаліст
- med** median / медыяна
- med** medical / медычны, медыцынскі
- med** [med] *n* medication / лекавы сродак
- med** medicine / 1. медыцына; 2. лекарства, лекі
- med** medieval / сярэднявечны
- Med** [med] *n* Mediterranean Sea / асабл. брыт. разм. Міжземнае мора
- med** medium / I. 1. сярэдні; 2. пра-межкавы; II. 1. сродак, спосаб; 2. асяроддзе
- meg** [meg] *n* megabyte / разм. мегабайт, Мбайт, Мб
- meg** megohm / эл. мегом
- melo** ['meləu] *n* (pl -os) melodrama / разм. меладрама
- mem** member / член
- mem** memento / 1. напамін; 2. рэл. памінанне
- mem** memorandum / 1. нататка; 2. дыпламатычная нота, мемарандум
- mem** тс. **meml** memorial / памятны, мемарыяльны
- memo** ['meməu] *n* (pl -os) memorandum / памятка, нататка, службовая запіска
- mensur** mensuration / мат. вымярэнне
- mentd** mentioned / згаданы
- MEP** mean effective pressure / тэх. сярэдні эфектыўны ціск
- MEP** Member of the European Parliament / член Еўрапейскага парламента
- mer** meridian / мерыдыян
- mer** meridional / мерыдыянальны
- merc** mercantile / гандлёвы, камерцыйны
- merc** mercury / ртуть
- merch** merchantable / ходкі (тавар), які карыстаецца попыткам
- Messrs** Messieurs / панове, спадарства (ужыв. пры зваротку на пісьме)
- met** metal / I. метал; II. металічны
- met** metaphor / метафара
- met** metaphorical / метафарычны
- met** metaphysical / метафізічны
- met** metaphysics / метафізіка
- met** meteorological / метэаралагічны
- met** meteorology / метэаралогія
- met** metronome / фіз., муз. метраном
- met** metropolitan / сталічны
- metal** тс. **metall** metallurgical / металургічны
- metal** тс. **metall** metallurgy / металургія
- metaph** metaphor / метафара
- metaph** metaphorical / метафарычны
- metaph** metaphysical / метафізічны
- metaph** metaphysics / метафізіка

- meteor** *тс.* **meteorol** meteorological / метэаралагічны
- meteor** *тс.* **meteorol** meteorology / метэаралогія
- meth** method / метад
- Meth** Methodist / *рэл.* метадыст, метадыскі
- metho** ['mεθəv] *n* methylated spirits / *аўстрал. разм.* дэнатурат
- meths** [mεθs] *n* methylated spirits / *асабл. брыт. разм.* дэнатурат
- Mex** Mexican / I. мексіканскі; II. мексіканец, мексіканка
- Mex** Mexico / Мексіка
- MF** machine-finished (paper) / *спец.* (папера) машынай гладкасці
- mf** manufacture / выптворчасць, выраб
- MF** medium frequency / *радыё* сярэдня частата
- mf** mezzo forte / *іт. муз.* умерана гучна
- mF** millifarad / *фіз.* міліфарада
- M.F.A.** Master of Fine Arts / *амер., канад.* магістр мастацтваў
- mfd** manufactured / прамысловы; прамысловай выптворчасці
- mfg** manufacturing / выраб, выптворчасць
- MFH** Master of Foxhounds / гаспадар ганчакоў (*паляўнічы тытул*)
- MFN** most favored nation / *эк.* краіна найбольшага спрыяння
- mfr** manufacture / выптворчасць, выраб
- MG** machine-glazed (paper) / *спец.* гладкая аднабаковая папера
- MG** machine gun / кулямёт
- mg** Madagascar / Мадагаскар (*імя інтэрнэт-дамена*)
- MG** Major General / генерал-маёр
- MG** military government / ваенная адміністрацыя (*захопленых тэрыторый*)
- mg** milligram / міліграм
- mg** morning / раніца
- MG** motor generator / рухавік-генератар
- Mgr** manager / менеджар, адміністратар, кіраўнік, загадчык
- Mgr** Monseigneur, Monsignor / мансьеньёр (*рэлігійны тытул*)
- mgrm** milligram / міліграм
- mgt** management / кіраванне, кіраўніцтва
- MH** magnetic heading / магнітны курс
- mh** Marshall Islands / Маршалавы астравы (*імя інтэрнэт-дамена*)
- MH** Most Honorable / *брыт.* высокапаважаны, высокашаноўны
- MHG** Middle High German / сярэдня верхнянемецкая мова
- MHR** Member of the House of Representatives / *амер., аўстрал.* член Палаты прадстаўнікоў
- MHW** mean high water / сярэдні ўзровень прыліву
- MHz** megahertz / *фіз.* мегагерц, МГц
- MI** medical inspection / медыцынскі прафілактычны агляд
- MI** Michigan / Мічыган (*штат ЗША*)
- mi** mile / міля
- MI** Military Intelligence / ваенная разведка
- MI** myocardial infarction / *мед.* інфаркт міякарда
- MIA** missing in action / *ваен.* прапаў без вестак у баі
- Mic.** Micah / *рэл.* Кніга прарока Міхея, Міх.
- mic** [maɪk] *n* microphone / *разм.* мікрафон
- Mich** Michigan / Мічыган (*штат ЗША*)
- MICR** magnetic ink character recognition / *тэх.* распазнаванне магнітных чарнільных сімвалаў
- mid** middle / сярэдзіна, сярэдні, прамежкавы
- Mid** Midshipman / карабельны гардэмарын
- MIDAS** ['maɪdəs] Missile Defence Alarm System / сістэма апавяшчэння пра ракетнае напаўдзе



- Middx** Middlesex / Мідлсэкс (*графства Англіі*)
- MIDI** ['mɪdɪ] musical instrument digital interface / *влт.* лічбавы інтэрфэйс музычных інструментаў
- midn** midnight / поўнач
- MIH** miles in the hour / міль у гадзіну
- mike** [maɪk] *n* microphone / *разм.* мікрафон
- mil** mileage / адлегласць у мілях
- mil** military / ваенны, вайсковы
- mil** militia / міліцыя
- mil** [mil] *n* million / *разм.* мільён
- mil** US military department / вайсковае ведамства ЗША (*імя інтэрнэт-дамена*)
- milko** ['mɪlkəʊ] *n* (*pl -os*) milkman / *разм.* малочнік, прадавец малака
- MIME** multipurpose internet mail extensions / *влт.* мнагамэтавыя расшырэнні электроннай пошты ў інтэрнэце
- MIMinE** Member of the Institute of Mining Engineers / член Інстытута горных інжынераў
- MIMunE** Member of the Institution of Municipal Engineers / член Інстытута інжынераў камунальнай гаспадаркі
- min** mineralogy / мінералагічны
- min** mineralogy / мінералогія
- min** minim / найдрабнейшая часцінка
- min** minimum / мінімум
- min** mining / горная справа
- Min** Minister / міністр
- Min** Ministry / міністэрства
- min** minor / нязначны, меншы, малодшы
- min** minute / хвіліна
- mineral** mineralogical / мінералагічны
- mineral** mineralogy / мінералогія
- Minn** Minnesota / Мінесота (*штат ЗША*)
- MIP** monthly investment plan / *фін.* месячны інвестыцыйны план
- MIPS** [mɪps] million instructions per second / *влт.* мільён аперацый у секунду
- MIS** management information system / адзел інфармацыйных сістэм
- misc** *тс.* **misc** miscellaneous / змешаны, разнастайны
- miss** mission / місія, даручэнне, заданне, прызначэнне
- miss** *тс.* **missy** missionary / місіянерскі
- MIT** Massachusetts Institute of Technology / Масачусецкі тэхналагічны інстытут
- mk** Macedonia / Македонія (*імя інтэрнэт-дамена*)
- Mk** mark / 1. мадэль, марка (*аўтамабіля*); 2. серыйны нумар
- Mk.** Mark / *рэл.* Евангелле паводле Марка, Мк.
- mkd** marked / памечаны, пазначаны
- mkm** marksman / снайпер
- mkt** market / рынак
- ml** mail / пошта
- ml** Mali / Малі (*імя інтэрнэт-дамена*)
- ML** mean level / сярэдні ўзровень
- ML** Medieval Latin / сярэднявечная лаціна
- mL** millilambert / *фіз.* міліламберт
- ml** milliliter / мілілітр
- MLA** Member of the Legislative Assembly / дэпутат Заканадаўчага сходу (*Паўночнай Ірландыі*)
- MLA** Modern Language Association / Асацыяцыя па вывучэнні сучаснай мовы
- MLC** Member of the Legislative Council / дэпутат Заканадаўчай рады (*Аўстраліі*)
- MLD** minimum lethal dose / *мед.* найменшая лятальная доза
- mldg** moulding / прасаванне (*пластмас*)
- mldr** moulder / ліцейшчык, фармоўшчык

- MLF** multilateral (nuclear) force / мно-  
габаковыя ядзерныя сілы
- MLitt** Magister Litterarum / *лац.* ма-  
гістр літаратуры
- mlle** mademoiselle / *фр.* мадэмуазэль
- MLR** main line of resistance / галоў-  
ная лінія супраціўлення
- MLR** minimum lending rate / *эк.* міні-  
мальная пазыковая стаўка
- MLW** mean low water / сярэдні ўзро-  
вень адліву
- MM** master mechanic / 1. канструк-  
тар-механік; 2. галоўны механік
- MM** mercantile marine / гандлёвы  
флот
- MM** Military Medal / ваенны медаль
- mm** millimetre / міліметр
- mM** millimole / мілімоль
- mm** mutatis mutandis / *лац.* з неаб-  
ходнымі папраўкамі
- mm** Myanmar / М'янма (*імя інтэрнэт-  
дамена*)
- Mme** Madame / *фр.* мадам
- mmf** magnetomotive force / *фіз.* маг-  
нітарухальная сіла
- MMS** multimedia messaging service /  
служба перадачы мультымедый-  
ных паведамленняў
- M.Mus.** Master of Music / магістр му-  
зыказнаўства
- MN** magnetic north / магнітная поўнач
- MN** Merchant Navy / *брыт.* гандлёвы  
флот
- MN** Minnesota / Мінесота (*штат ЗША*)
- mn** Mongolia / Манголія (*імя інтэр-  
нэт-дамена*)
- mnggr** manager / менеджар, адміні-  
стратар, кіраўнік, загадчык
- Mngr** Monseigneur, Monsignor / ман-  
сеньёр (*рэлігійны тытул*)
- mntn** maintenance / 1. тэхнічнае  
абслугоўванне, пабежны рамонт;  
2. утрыманне
- mo** Macau / Макао (*імя інтэрнэт-да-  
мена*)
- MO** mail order / заказ па пошце
- MO** manually operated / з ручным  
кіраваннем
- MO** Mass Observation / «Масавыя на-  
зіранні» (*даследчая арганізацыя*)
- MO** Medical Officer / афіцэр меды-  
цынскай службы
- MO** Missouri / Місуры (*штат ЗША*)
- MO** modus operandi / *лац.* спосаб  
дзеяння, план
- mo** [məʊ] *n* moment / *разм.* момант,  
хвіліна
- MO** money order / грашовы перавод
- mo** month / месяц
- mo** [məʊ] *n* moustache / *аўстрал.*  
*разм.* вусы
- mob** mobile / 1. мабільны; 2. рухомы
- mob** mobilization / мабілізацыя
- mobe** [məʊb] *n* mobile phone / *разм.*  
мабільны тэлефон, мабільнік
- mobie** *тс.* moby ['mɒvbi] *n* (*pl -ies*)  
mobile phone / *разм.* мабільны  
тэлефон, мабільнік
- mobo** ['mɒbɒv] *n* (*pl -os*) mother-  
board / *впт. разм.* сістэмная плата
- moc** [mɒk] *n* moccasin / макасін
- MOD** Ministry of Defence / Мініс-  
тэрства абароны
- mod** model / мадэль
- mod** moderate / умераны
- mod** [mɒd] *adj* modern / *разм.* сучас-  
ны, новы
- mod** [mɒd] *n* modernist / *брыт.* ма-  
дэрніст
- mod** [mɒd] *n* modification / *разм.* ма-  
дыфікацыя, змяненне
- mod** modified / мадыфікаваны, зме-  
нены
- mod** modulator / мадулятар
- mod** [mɒd] *n* modulus / *лац. мат.* мо-  
дуль, каэфіцыент
- mod cons** [ˌmɒd'kɒnz] *pl n* modern  
conveniences / *разм.* сучасныя  
выгоды
- modem** ['mɒdəm] *n* modulator-de-  
modulator / *впт.* мадэм, мадуля-  
тар-дэмадулятар

- Moham** Mohammedan / I. магаметанскі, мусульманскі; II. магаметанін, мусульманін; магаметанка, мусульманка
- mol** molecular / малекулярны
- mol** molecule / малекула
- mol. wt.** molecular weight / *фіз., хім.* малекулярная маса
- moly** ['mɒvli] *n* molybdenum / малібдэн
- MOM** middle of month / сярэдзіна месяца
- mon** monastery / манастыр, кляштар
- Mon** Monday / панядзелак
- mon** monetary / 1. манетны; 2. грашовы; 2. валютны
- mon** monitor / 1. манітор, экран; 2. назіральнік
- Mon** Monsieur / *фр.* спадар, сп.
- mon** monument / помнік, манумент
- monocot** ['mɒnə,kɒt] *n* monocotyledon / *бат.* аднадольная расліна
- Mons** Monsieur / *фр.* спадар, сп.
- Mont** Montana / Мантана (*штат ЗША*)
- MOP** mother-of-pearl / перламутр, перламутравая ракавіна
- MOR** middle-of-the-road / *муз.* пасрэдны, разлічаны на вялікую аўдыторыю
- Mor** Morocco / Марока
- mor** mortar / мінамёт
- morph** *тс.* **morphol** morphology / марфалогія
- MOT** Ministry of Transport / 1. *новазел.* Міністэрства транспарта; 2. *брыт.* тэхнічны агляд транспартных сродкаў
- mot** motor / рухавік
- movie** ['mu:vi] *n* moving picture / *разм.* 1. кінакарціна, кінафільм; 2. кіно, кінатэатр
- moxy** money / грошы
- MP** mail payment / плацеж па пошце
- mp** melting point / *фіз.* пункт плаўлення
- MP** Member of Parliament / *брыт. канад.* член парламента
- MP** Metropolitan Police / паліцыя Вялікага Лондана (*за выключэннем раёна Сіці*)
- MP** mezzo piano / *іт. муз.* умерана ціха
- MP** Military Police / вайсковая паліцыя
- MP** minister plenipotentiary / паўнамоцны міністр
- MP** motion picture / *амер.* кінакарціна, кінафільм
- MP** Mounted Police / конная паліцыя
- MP3** MPEG-1 Audio Layer-3 / *влт.* фармат аўдыяфайлаў MP3
- MP** municipal police / муніцыпальная паліцыя
- mp** Northern Mariana Islands / Паўночныя Марыянскія астравы (*імя інтэрнэт-дамена*)
- MPA** Master of Public Administration / *амер.* магістр дзяржаўнага кіравання
- m-payment** *n* mobile payment / аплата пры дапамозе мабільнай сувязі
- MPC** Monetary Policy Committee / *брыт.* Камітэт грашова-кредытнай палітыкі
- MPEG** ['empeg] *n* Motion Pictures Experts Group / 1. Экспертная група па кінематаграфіі; 2. стандарт (кодэк, фармат) MPEG
- mpg** miles per gallon / міль на галон (*паліва*)
- MPH** Master of Public Health / магістр аховы здароўя
- mph** miles per hour / міль у гадзіну
- MPhil** *тс.* **MPh** Master of Philosophy / магістр філасофіі
- MPM** metres per minute / метраў у хвіліну

- MPP** Member of the Provincial Parliament / *канад.* член мясцовага парламента
- MPS** Member of the Pharmaceutical Society / член Фармацэўтычнага таварыства
- MPS** Member of the Philological Society / член Філалагічнага таварыства
- MPS** metres per second / метраў у секунду
- mq** Martinique / Марцініка (*імя інтэрнэт-дамена*)
- MR** Master of the Rolls / *брыт.* начальнік судовых архіваў
- mr** milliroentgen / *фіз.* мілірэнтген
- Mr** Mister / містар, спадар, сп.
- MRA** Moral Rearmament / «Маральнае пераўзбраенне» (*рэлігійны кансерватыўны рух*)
- MRBM** medium-range ballistic missile / *ваен.* балістычная ракета сярэдняй дальнасці
- MRC** Medical Research Council / Рада па медыцынскіх даследаваннях
- MRCА** multirole combat aircraft / мнагамэтавы ваенны самалёт
- MRD** minimum reacting dose / мінімальна дзейная доза
- mRNA** messenger RNA / *біяхім.* інфармацыйная РНК (іРНК) або матрычная РНК (мРНК)
- mrng** morning / раніца
- MRO** maintenance, repair, and operation / абслугоўванне, рамонт і эксплуатацыя
- Mrs** Mistress / місіс, спадарыня, сп-ня
- MRSC** Member of the Royal Society of Chemistry / член Каралеўскага хімічнага таварыства
- MS** main switch / *эл.* уводны выключальнік
- ms** manuscript / манускрыпт, рукапіс
- MS** Master of Surgery / магістр хірургіі
- MS** metres per second / метраў у хвіліну
- MS** metric system / метрычная сістэма
- ms** millisecond / мілісекунда
- MS** Mississippi / Місісіпі (*штат ЗША*)
- ms** Montserrat / Монтсерат (*імя інтэрнэт-дамена*)
- MS** motor ship / маторная подка
- MS** multiple sclerosis / *мед.* рассяяны склероз
- msb** most significant bit / *влт.* старшы біт, старшы разрад
- MSc** Master of Science / магістр (прыродазнаўчых) навук
- msc** millisecond / мілісекунда
- msc** miscellaneous / змешаны, разнастайны
- MS-DOS** [em'es'dɒs] Microsoft disk operating system / *влт.* аперацыйная сістэма кампаніі Майкрасофт
- msec** millisecond / мілісекунда
- msg** message / 1. паведамленне, данясенне; 2. даручэнне
- Msrgr** Monseigneur, Monsignor / мансеньёр (*рэлігійны тытул*)
- MSI** medium-scale integration / *влт.* інтэграцыя сярэдняга ўзроўню
- msl** *тс.* **MSL** mean sea level / сярэдні ўзровень мора
- MSLS** Master of Science in Library Science / магістр бібліятэказнаўства
- MSM** Meritorious Service Medal / медаль «За бездакорную службу»
- msn** mission / місія, даручэнне, заданне, прызначэнне
- MSP** Member of the Scottish Parliament / член Шатландскага парламента
- MST** mean solar time / сярэдні сонечны час
- MST** Mountain Standard Time / *амер.* горны час

- mstr** moisture / вільготнасць, сырасць  
**MSW** Master of Social Work / магістр сацыяльнай работы  
**mt** empty / I. пусты; II. пустая тара  
**MT** mail transfer / паштовы перавод  
**mt** Malta / Мальта (*імя інтэрнэт-дамена*)  
**MT** mandated territory / падмандатная тэрыторыя  
**MT** mean tide / сярэдні ўзровень прыліву  
**MT** mean time / сярэдні (сонечны) час  
**MT** metric ton / метрычная тона  
**MT** military training / вайсковая падрыхтоўка  
**MT** Montana / Мантана (*штат ЗША*)  
**MT** тс. **mt** mountain / гара  
**MTB** motor torpedo boat / тарпедны катар  
**MTBF** mean time between failures / тэх. сярэдні час спраўнай работы  
**MTD** mean temperature difference / сярэдняя рознасць тэмператур  
**mtg** meeting / сход, пасяджэнне, мітынг  
**mtgd** mortgaged / *фін.* закладзены, аддадзены ў заклад  
**mth** month / месяц  
**MTI** moving target indicator / тэх. паказальнік цэлі, якая рухаецца  
**mtl** material / матэрыял  
**mtn** mountain / гара  
**MTNG** meeting / сход, пасяджэнне, мітынг (*ужыв. у тэкставых паведамленнях*)  
**mtr** motor / рухавік  
**Mt Rev.** Most Reverend / *рэл.* Правялебны, Дастойны, (*тытул архіепіскапа або архібіскупа*)  
**mttrl** material / матэрыял  
**MU** maintenance unit / група тэхнічнага абслугоўвання  
**mu** Mauritius / Маўрыкій (*імя інтэрнэт-дамена*)  
**MU** mobile unit / перасоўная ўстаноўка  
**MUF** material unaccounted for / няўлічаны матэрыял  
**MUF** maximum usable frequency / *радыё* максімальная прыдатная частата  
**mult** multiple / памнажашь  
**mun** municipal / 1. муніцыпальны; 2. гарадскі  
**mun** munitions / *ваен.* маёмасць, амуніцыя, боепрыпасы  
**muni** ['mju:ni] *n* municipal bond / *фін.* муніцыпальная аблігацыя  
**muon** ['mju:ɒn] *n* mu-meson / *фіз.* мю-мезон  
**mus** museum / музей  
**mus** music / музыка  
**mus** musical / I. музычны; II. музычная (кіна)камедыя, мюзікл  
**MusB** тс. **MusBac** Bachelor of Music / бакалаўр музыказнаўства  
**MusD** тс. **MusDoc** Doctor of Music / доктар музыказнаўства  
**MusM** Master of Music / магістр музыказнаўства  
**mut** mutilated / скажоны, пашкоджаны  
**mut** mutual / узаемны  
**mv** Maldives / Мальдывы (*імя інтэрнэт-дамена*)  
**MV** market value / рыначная вартасць  
**MV** medium voltage / *эл.* сярэдняе напружанне  
**MV** merchant vessel / гандлёвае судна  
**mv** millivolt / *эл.* мілівольт  
**MV** motor vessel / цеплаход  
**MV** muzzle velocity / *спец.* пачатковая хуткасць (*кулі*)  
**MVC** manual volume control / ручное рэгуляванне гучнасці  
**MVO** Member of the Royal Victorian Order / *брыт.* кавалер ордэна каралевы Вікторыі 4-й (5-й) ступені  
**MVP** most valuable player / *старт.* самы карысны гулец (*ганаровае званне*)

**MVSC** Master of Veterinary Science / магістр ветэрынарыі

**mw** Malawi / Малаві (імя інтэрнэт-дамена)

**MW** medium wave / радыё хваля сярэдняй даўжыні

**Mw** megawatt / эл. мегават, МВт

**mw** milliwatt / эл. міліват, мВт

**mwh** megawatt-hour / эл. мегават-гадзіна

**MWP** maximum working pressure / максімальны рабочы ціск

**mx** maxwell / фіз. максвел

**mx** Mexico / Мексіка (імя інтэрнэт-дамена)

**mx** multiplex / мультыплексны, шматразовы

**mxd** mixed / змешаны

**my** Malaysia / Малайзія (імя інтэрнэт-дамена)

**MY** million years / мільён гадоў

**MY** motor yacht / матарная яхта

**my** myopia / блізарукасць

**mycol** mycology / мікалогія

**myst** mystery / 1. таямніца, загадка; 2. містэрыя

**myth** mythological / міфалагічны

**myth** mythology / міфалогія

**mz** Mozambique / Мазамбік (імя інтэрнэт-дамена)

## N

**n** name / імя; прозвішча

**n** national / 1. нацыянальны; народны; 2. дзяржаўны

**n** naval / марскі, ваенна-марскі

**n** navigation / навігацыя

**N** Navy / ваенна-марскія сілы, ВМС

**N** negro / *зневаж.* 1. негр, негрыянка; 2. негрыяцкі

**n** nephew / пляменнік

**n** net / I. сетка; II. эк. чысты

**n** neuter / лінгв. сярэдні (род)

**n** new / новы

**N** newton / *фіз.* ньютан

**n** night / I. 1. ноч; 2. вечар; II. 1. начны; 2. вячэрні

**n** nominative / лінгв. назойны (склон)

**n** noon / поўдзень

**n** normal / нармальны, звычайны, стандартны

**n-pref** normal / *хім.* нармальны (раствор або рашчына)

**N** North / поўнач; *мар., метэар.* норд

**N** Northern / паўночны

**n** noun / лінгв. назойнік

**N** November / лістапад

**n** number / 1. лік; 2. колькасць; 3. шэраг; 4. нумар

**na** nadir / *астр.* надзір

**na** Namibia / Намібія (імя інтэрнэт-дамена)

**NA** national academician / член Нацыянальнай Акадэміі

**NA** National Academy / Нацыянальная Акадэмія

**NA** National Association / нацыянальная асацыяцыя

**NA** naval academy / ваенна-марская акадэмія

**NA** naval attaché / ваенна-марскі аташэ

**NA** naval aviator / лётчык ваенна-марскіх сіл, лётчык ВМС

**NA** *тс. n/a* no account / *фін.* «няма рахунку» (*надпіс на чэку*)

**NA** North America / Паўночная Амерыка

**NA** *тс. n/a* not applicable / непрыдатна, не выкарыстоўваецца

**NA** *тс. n/a* not available / 1. няма ў наяўнасці; 2. няма даных

**NA** numerical aperture / *фіз.* лікавая апертура

**NAABS** North American Association for Belarusian Studies / Паўночна-амерыканская асацыяцыя беларускіх даследаванняў

**NAACP** National Association for the Advancement of Colored People / *амер.* Нацыянальная асацыяцыя садзеяння развіццю каліроваскурага насельніцтва

**NAAFI** *тс.* **Naafi** ['næfi] Navy, Army, and Air Force Institutes / *брыт.* ваенна-гандлёвая служба ВМС, ВПС і сухапутных войск

**NAV** naval air base / авіяцыйная база ваенна-марскіх сіл (ВМС)

**nabe** [neib] *n* neighborhood theater / *амер. разм.* найбліжэйшы (мясцовы) кінатэатр

**NACRO** *тс.* **Nacro** ['nækrəv] *n* National Association for the Care and Resettlement of Offenders / Нацыянальная асацыяцыя забеспячэння і рассялення правапарушальнікаў

**NAD** no appreciable disease / *мел.* яўнай хваробы няма

**NAD** nothing abnormal discovered / 1. не выяўлена нічога незвычайнага; 2. адхіленні ад нормы не выяўлены

**NAFTA** ['næftə] North American Free Trade Agreement / Паўночнаамерыканскае пагадненне аб свабодным гандлі

**Nah.** Nahum / *рэп.* Кніра прарока Навума, Навум

**NAIRU** ['naɪru:] non-accelerating inflation rate of unemployment / *эк.* узровень беспрацоўя, які не выклікае росту інфляцыі

**Nam** *тс.* **'Nam** [næm] *n* Vietnam / *асабл. амер. разм.* В'етнам

**napalm** ['neɪrɑ:m] *n* naphthenate + palmitate / *напалм* (запальная сумесь)

**nar** narrow / вузкі

**narc** [nɑ:k] *n* narcotics agent / *амер. жарг.* супрацоўнік аддзела па барацьбе з наркотыкамі

**narco** ['nɑ:kəv] *n* (*pl -os*) narcotic / *амер. разм.* гандляр наркотыкамі

**NAS** naval air station / *мар.* авіяносец

**NASA** ['næsə] National Aeronautics and Space Administration / *амер.* Нацыянальнае кіраўніцтва па аэранаўтыцы і касманаўтыцы, НАСА

**NASDAQ** ['næzdzæk] *n* National Association of Securities Dealers Automated Quotations System / *фін.* сістэма аўтаматычнай кашіроўкі Нацыянальнай асацыяцыі фондавых дылераў

**NAS/UWT** National Association of Schoolmasters and Union of Women Teachers / Нацыянальная асацыяцыя дырэктараў школ і саюз настаўніц

**nat** national / 1. нацыянальны; народны; 2. дзяржаўны

**nat** native / 1. мясцовы; 2. прыроджаны, прыродны

**nat** natural / прыродны, натуральны

**nat** naturalist / даследчык прыроды, прыродазнавец, натураліст

**natch** [nætʃ] *adv* naturally / *жарг.* натуральна, зразумела

**NATFHE** National Association of Teachers in Further and Higher Education / Нацыянальная асацыяцыя выкладчыкаў сістэмы далейшай і вышэйшай адукацыі

**natl** national / 1. нацыянальны; народны; 2. дзяржаўны

**NATO** *тс.* **Nato** ['neɪtəv] North Atlantic Treaty Organization / Паўночнаатлантычны альянс, НАТА

**naut** nautical / марскі, навігацыйны

**nav** naval / марскі, ваенна-марскі

**nav** navigator / *мар., ав.* штурман

**Nav** Navy / ваенна-марскія сілы, ВМС

**NAV** net asset value / *фін.* вартасць чыстых актываў

- navar** ['nævɑ:] *n* navigation radar / эл. навігацыйная радыёлакацыйная сістэма
- navicert** ['nævi,sə:t] *n* navigation certificate / марское пасведчанне (аб адсутнасці кантрабанды)
- navig** navigation / навігацыя, суднаходства
- NB** naval base / ваенна-марская база
- NB** New Brunswick / Нью-Брансуік (правінцыя Канады)
- NB** no ball / спарт. незалічаны мяч
- NB** northbound / які рухаецца на поўнач
- NB** тс. **n.b.** nota bene / лац. нотабэна (адзнака-напамінак)
- NBA** National Basketball Association / амер. Нацыянальная баскетбольная асацыяцыя
- NBC** National Broadcasting Company / амер. Эн-бі-сі (тэлерадыёвяшчальная кампанія)
- NBC** nuclear, biological, and chemical / ядзерная, біялагічная і хімічная (зброя)
- NBG** no bloody good / разм. нікуды не варты
- NBP** normal boiling point / нармальны пункт кіпення
- NC** National Curriculum / брыт. дзяржаўны план навучання
- nc** New Caledonia / Новая Каледонія (імя інтэрнэт-дамена)
- NC** no charge / бясплатна
- NC** no connection / эл. свабодны вывад
- NC** North Carolina / Паўночная Караліна (штат ЗША)
- NCCL** National Council for Civil Liberties / брыт. Нацыянальная рада па барацьбе за грамадзянскія правы
- NCM** noncommissioned member / ка-над. ваен. унтэр-афіцэр
- NCO** noncommissioned officer / ваен. унтэр-афіцэр
- NCV** no commercial value / не мае камерцыйнай каштоўнасці
- ND** national debt / эк. нацыянальны доўг
- ND** Navy Department / амер. Міністэрства ваенна-марскіх сіл
- nd** no date / друк. без абзначэння даты
- ND** тс. **N.Dak.** North Dakota / Паўночная Дакота (штат ЗША)
- NDP** net domestic product / эк. чысты ўнутраны прадукт
- NE** national emergency / надзвычайнае становішча
- NE** Nebraska / Небраска (штат ЗША)
- NE** new edition / новае выданне
- NE** New England / амер. Новая Англія
- ne** Niger / Нігер (імя інтэрнэт-дамена)
- NE** no effects / фін. «няма сродкаў» (надпіс на чэку)
- NE** northeast / паўночны ўсход; мар., метэар. норд-ост
- NEB** New English Bible / рэл. Новая англійская Біблія (пераклад на сучасную мову)
- Nebr** Nebraska / Небраска (штат ЗША)
- neg** negative / негатыўны, адмоўны
- neg** [neg] *n* negative / разм. негатыў
- negatron** ['neg,ɪtrɒn] *n* negative electron / фіз. электрон
- Neh.** Nehemiah / рэл. Кніга Нэгэміі, Нгм.
- NEI** not elsewhere included; not elsewhere indicated / нідзе не пазначана
- NEM** not elsewhere mentioned / нідзе не згадваецца
- nem. con.** nemine contradicente / лац. супраць няма, аднагалосна
- neoccon** [ni:əv'kɒn] *n* neoconservative / амер. разм. неакансерватар



- neol** neologism / неологізм
- NEP** New Economic Policy / *гіст.* нова економічна політика, нэп
- NEPAD** ['ni:pæd] New Partnership for African Development / *эк.* Нове партнерства для развіцця Афрыкі (*стратэгічная праграма*)
- NERC** Natural Environment Research Council / *брыт.* Рада па даследаванні навакольнага асяроддзя
- NES** not elsewhere specified / *нідзе не ўдакладняецца*
- NET** not earlier than / не раней, чым
- Neth** Netherlands / Нідэрланды
- neurol** neurology / *мед.* неўралогія
- neut** neuter / *лінгв.* сярэдні (род)
- neut** neutral / нейтральны
- Nev** Nevada / Невада (*штат ЗША*)
- New Test.** New Testament / *рэл.* Новы Запавет
- NF** National Front / *брыт.* «Нацыянальны фронт» (*палітычная партыя*)
- NF** Newfoundland / Ньюфаўндленд
- N/F** *тс.* **NF** no funds / *фін.* «няма сродкаў» (*надпіс на чэку*)
- NF** nonferrous / каляровы (*метал*)
- NF** Norman French / нарманская французская мова, англа-нарманскі дыялект
- NFL** National Football League / *амер.* Нацыянальная футбольная ліга
- NFS** not for sale / не прадаецца
- NFU** National Farmers' Union / *брыт.* Нацыянальны саюз фермераў
- NFWI** National Federation of Women's Institutes / *брыт.* Нацыянальная федэрацыя жаночых інстытутаў
- NG** National Guard / нацыянальная гвардыя
- NG** New Guinea / Новая Гвінея
- ng** Nigeria / Нігерыя (*імя інтэрнэт-дамена*)
- NG** nitroglycerin / *хім.* нітрагліцэрына
- NG** no good / 1. няварты; 2. марны
- NGF** nerve growth factor / *біяхім.* фактар росту нерваў
- Ngk** New Greek / новагрэчаская мова
- NGO** nongovernmental organization / няўрадавая арганізацыя
- ngt** night / I. 1. ноч; 2. вечар; II. 1. начны; 2. вячэрні
- NH** New Hampshire / Нью-Гэмпшыр (*штат ЗША*)
- NH** nonhygroscopic / негіграскапічны
- NHI** National Health Insurance / *брыт.* дзяржаўнае страхаванне здароўя
- NHL** National Hockey League / Нацыянальная хакейнае ліга, НХЛ
- NHP** nominal horsepower / *тэх.* умоўная (разліковая) конская сіла
- NHS** National Health Service / *брыт.* Дзяржаўная служба аховы здароўя
- NI** national insurance / *брыт.* дзяржаўнае страхаванне
- ni** Nicaragua / Нікарагуа (*імя інтэрнэт-дамена*)
- ni** night / I. 1. ноч; 2. вечар; II. 1. начны; 2. вячэрні
- NI** Northern Ireland / Паўночная Ірландыя
- NIC** newly industrialized country / новая індустрыяльная краіна
- NICAM** ['naikæm] near-instantaneous companding system / *спец.* сістэма імгненнага кампандавання
- NIMBY** ['nɪmbɪ] *n* (*pl* **NIMBYs**, **-ies**) not in my back yard / *жарт.* чалавек, які выступае супраць новаўвядзенняў у сваім наваколлі
- Nip** [nɪp] *n* Nipponese / *жарт.* зневаж. японец, японка
- ni** nisi prius / *лац.* калі не было раней
- nit** Napierian digit / *фіз.* ніт
- NJ** New Jersey / Нью-Джэрсі (*штат ЗША*)
- nk** neck / шыя
- NK** not known / невядомы

- nl** Netherlands / Нідэрланды (*імя інтэрнэт-дамена*)
- NL** new line / *вгл.* новы радок
- nl** non licet / *лац.* недазволены, незаконны
- nl** non liquet / *лац. юр.* няпэўны, незразумелы
- NL** north latitude / паўночная шырата
- NLF** National Liberation Front / *амер.* Фронт нацыянальнага вызвалення
- NLO** Naval Liaison Officer / афіцэр сувязі BMC
- NLT** not later than / не пазней, чым
- NLT** not less than / не меней, чым
- NLW** National Library of Wales / Нацыянальная бібліятэка Уэльса
- nm** nautical mile / марская міля
- NM** *тс. N.Mex.* New Mexico / Нью-Мексіка (*штат ЗША*)
- NMR** nuclear magnetic resonance / *фіз.* ядзерны магнітны рэзананс, ЯМР
- NMT** not more than / не болей, чым
- nn** notes / нататкі
- NNE** north-northeast / *мар., метэар.* nord-nord-ost
- NNP** net national product / *эк.* чысты нацыянальны прадукт
- NNW** north-northwest / *мар., метэар.* nord-nord-vest
- NO** naval officer / 1. *ваен.* марскі афіцэр; 2. *амер.* партовы мытник
- NO** nonofficial / неафіцыйны
- No** north / I. поўнач; II. паўночны
- no** Norway / Нарвегія (*імя інтэрнэт-дамена*)
- No** numero / *лац.* 1. нумар; 2. лік
- NOI** Nation of Islam / *амер.* «Нацыя іслама» (*рэлігійная арганізацыя*)
- noI. pros.** nolle prosequi / *лац. юр.* адмова ісцна ад іску
- nom** nominal / 1. намінальны; 2. нязначны; 3. *лінгв.* іменны
- nom** nominative / *лінгв.* назоўны склон
- nom nov** nomen novum / *лац.* новае імя (назва)
- non-com** [ˌnɒnˈkɒm] *n* noncommissioned officer / *амер. ваен.* унтэр-афіцэр
- noncum** noncumulative / *фін.* некумулятыўны
- non pros.** non prosequitur / *лац. юр.* адмова суда ад задавальнення патрабаванняў ісцна
- non seq.** non sequitur / *лац. юр.* нелагічнае заключэнне
- nor** normal / нармальны, звычайны, стандартны
- nor** northern / паўночны
- norm** normal / нармальны, звычайны, стандартны
- Norm** Norman / I. нармандскі, нарманскі; II. нармандзец, нармандка
- Northants** [nɔːθænts] *n* Northamptonshire / Нортэмптаншыр (*графства Англіі*)
- Northd** Northumberland / Нортумберленд (*графства Англіі*)
- Norw** Norway / Нарвегія
- Norw** Norwegian / I. нарвежскі; II. 1. нарвежац, нарвежка; 2. нарвежская мова
- NOS** not otherwise specified / інакш не ўказана
- Nottm** Nottingham / Нотынгем (*горад у Англіі*)
- Notts** [nɒts] Nottinghamshire / Нотынгемшыр (*графства Англіі*)
- Nov** November / лістапад
- np** Nepal / Непал (*імя інтэрнэт-дамена*)
- NP** neuropsychiatric / *мед.* нерва-псіхіятрычны
- NP** new paragraph / *друк.* абзац
- NP** nickel-plated / нікеляваны
- np** nisi prius / *лац.* калі не было раней
- NP** nonparticipating / які не ўдзельнічае
- np** no place of publication / *друк.* без абазначэння месца выдання

- NP** Notary Public / натарыус
- NP** noun phrase / *лінгв.* іменнае словазлучэнне
- NPД** new product development / *кам.* распрацоўка новай прадукцыі
- NPF** not provided for / не прадугледжана
- NPL** National Physical Laboratory / *брыт.* Нацыянальная фізічная лабараторыя
- NP or D** no place or date / *друж.* без абзначэння месца або даты выдання
- NPT** normal pressure and temperature / нармальны ціск і тэмпература
- NPV** net present value / *фін.* чыстая пабежная вартасць
- NPV** no par value / *фін.* без намінальнай вартасці
- nr** Nauru / Науру (*імя інтэрнэт-дамена*)
- nr** near / I. блізка; II. блізка, паблізу, недалёка; III. каля
- nr** number / 1. лік; 2. колькасць; 3. шэраг; 4. нумар
- NRA** National Rifle Association / *амер.* Нацыянальная стралковая асацыяцыя
- NRA** National Rivers Authority / *брыт.* Нацыянальнае кіраўніцтва па кантролі рэк
- NRC** National Research Council / *канад.* Нацыянальная навукова-даследчая рада
- nrml** normal / нармальны
- NRN** no reply necessary / адказваць неабавязкова (*ужыв. у тэкставых паведамленнях*)
- NRT** net register tonnage / чыстая рэгістравая змяшчальнасць, нетанаж
- NRV** net realizable value / *бухг.* чыстая сума дэбіторскай пазычанасці
- NS** near side / бліжні бок дарогі (*па ходу руху*)
- NS** New Style / новы стыль (*трыгарыянскае летазлічэнне*)
- NS** nickel steel / нікелевая сталь
- N/S** non-smoker / некурэц
- NS** not specified / тэх. не акрэслены, не ўдакладнены
- NS** not sufficient / *фін.* «недастаткова сродкаў» (*надпіс на чэку*)
- NS** Nova Scotia / Новая Шатландыя (*правінцыя Канады*)
- NS** nuclear ship / атамаход
- NS** Numismatic Society / Нумізматычнае таварыства
- NSB** National Savings Bank / *брыт.* Дзяржаўны ашчадны банк
- NSF** not sufficient funds / *фін.* «недастаткова сродкаў» (*надпіс на чэку*)
- NSPCC** National Society for the Prevention of Cruelty to Children / Нацыянальнае таварыства папярэджвання жорсткага абыходжання з дзецьмі
- NSW** New South Wales / Новы Паўднёвы Уэльс
- NT** National Trust / Нацыянальны трэст
- NT** net ton / кароткая тона (*907,2 кг*)
- nt** neuter / *лінгв.* сярэдні род
- NT** New Testament / *рэл.* Новы Запавет
- nt** night / I. 1. ноч; 2. вечар; II. 1. начны; 2. вячэрні
- NT** Northern Territory (of Australia) / Паўночная тэрыторыя (Аўстраліі)
- NT** Northwest Territories (of Australia) / Паўночна-заходнія тэрыторыі (Аўстраліі)
- NT** no-trump / бесказырны (*пра фуражку*)
- NT** Nunavut / Нунавут (*канад. рэгіён*)
- NTC** negative temperature coefficient / *фіз.* адмоўны тэмпературны каэфіцыент
- ntfy** notify / паведамляць, абвешчаць

**Nth** North / поўнач  
**nthn** northern / паўночны  
**NTP** normal temperature and pressure / нармальная тэмпература і ціск  
**NTS** not to scale / маштаб не вытрыманы  
**nt. wt.** net weight / чыстая вага, нета-вага  
**NU** national union / нацыянальны прафсаюз  
**nu** Niue / Ніўэ (*імя інтэрнэт-дамена*)  
**NUJ** National Union of Journalists / *брыт.* Нацыянальны саюз журналістаў  
**nuke** [nju:k] *n* nuclear weapon / *разм.* ядзерная зброя  
**NUM** National Union of Mineworkers / *брыт.* Нацыянальны саюз гарнякоў  
**num** number / 1. лік; 2. колькасць; 3. шэраг; 4. нумар  
**Num.** Numbers / *рэз.* Лікі, Лік.  
**num** numeral / *лінгв.* лічэбнік  
**numb** numbered / пранумараваны  
**NUS** National Union of Students / *брыт.* Нацыянальны саюз студэнтаў  
**NUT** National Union of Teachers / *брыт.* Нацыянальны саюз настаўнікаў  
**NV** Nevada / Невада (*штат ЗША*)  
**NV** nonvoting / без права голасу  
**NVQ** National Vocational Qualification / *брыт.* нацыянальнае пасведчанне аб прафесійнай кваліфікацыі  
**NW** net weight / чыстая вага, нета-вага  
**NW** northwest / паўночны захад; *мар., метэар.* норд-вест  
**NWT** Northwest Territories (of Canada) / Паўночныя тэрыторыі (Канады)  
**NY** navy yard / ваенна-марскі караблебудавнічы (суднарамонтны) завод

**NY** New Year / Новы год  
**NY** *тс.* **N.Y.** New York / Нью-Ёрк (*горад і штат ЗША*)  
**NYC** New York City / горад Нью-Ёрк  
**NYP** not yet published / яшчэ не выданы  
**NYSE** New York Stock Exchange / Нью-ёркская фондавая біржа  
**nz** New Zealand / Новая Зеландыя (*імя інтэрнэт-дамена*)  
**NZE** New Zealand English / нова-зеландскі варыянт англійскай мовы  
**N.Zeal.** New Zealand / Новая Зеландыя

## O

**O** object / 1. прадмет; 2. аб'ект; 3. мэта; 4. *лінгв.* дапаўненне  
**O** observation / 1. назіранне; 2. заўвага  
**O** observer / назіральнік, эксперт  
**O** Occident / Захад; краіны Захаду  
**o** occidental / I. заходні; II. ураджэнец (жыхар) Захаду  
**o** ocean / акіян  
**O** October / кастрычнік  
**o** office / 1. офіс, канцылярыя, кантора; 2. ведамства, кіраўніцтва  
**O** ohm / *фіз.* ом  
**o** oil / 1. нафта; 2. алей  
**o** old / стары  
**o** only / толькі, выключна  
**o** order / 1. парадак, паслядоўнасць; 2. загад  
**O** Oriental / I. усходні, азіяцкі; II. жыхар Усходу  
**o-** *pref* ortho- / *гр.* орта-, прама-  
**o** overcast / I. воблачны, пахмурны; II. воблачнасць  
**o** owner / гаспадар, уласнік  
**OA** on account / *фін.* у крэдыт; авансам

- ОА** open account / *фін.* адкрыты рахунак
- ОА** overall / I. поўны, агульны; II. цалкам
- ОАА** old-age assistance / дапамога састарэлым
- O & M** organization and method / арганізацыя і метады кіравання
- ОАР** old age pension(er) / пенсія(нер) па ўзросце
- ОАРЕС** [ə'veɪpɛk] Organization of Arab Petroleum Exporting Countries / Арганізацыя арабскіх краін-экспартэраў нафты, ОАПЭК
- OAS** on active service / які знаходзіцца на дзейнай вайсковай службе
- OAS** Organization of American States / Арганізацыя амерыканскіх дзяржаў
- OASI** Old-Age and Survivors Insurance / Сістэма страхавання састарэлых і асоб, якія страцілі кармільца
- ob** oboe / *муз.* габой
- ob** observation / 1. назіранне; 2. заўвага
- ob** obstetrical / акушэрскі
- OB** Old Boy / *брыт.* былы школьны (універсітэцкі) таварыш, аднакашнік
- OB** ordered back / належыць вярнуць
- Obad.** Obadiah / *рэл.* Кніга прарока Аўдзея, Аўд.
- obdt** obedient / паслухмяны
- OBE** Officer (of the Order) of the British Empire / *брыт.* кавалер ордэна Брытанскай імперыі 4-й ступені
- obit** ['ɒbɪt] *n* obituary / *разм.* некролаг
- obj** object / 1. прадмет; 2. аб'ект; 3. мэта; 4. *лінгв.* дапаўненне
- obj** objection / прэчанне, пратэст
- obj** objective / I. мэта, задача; II. аб'ектыўны
- obl** obligation / абавязальства
- obl** oblique / ускосны
- obl** oblong / прадаўгаваты, выцягнуты
- OBL** order bill of lading / *эк.* ордарны канасамент
- obs** observation / 1. назіранне; 2. заўвага
- obs** obsolete / састарэлы, які выйшаў з ужытку (*пра слова*)
- obs** obstacle / перашкода
- obs** obstruction / загарода, перашкода, бар'ер
- obsd** observed / нагледжаны, заўважаны
- obsn** observation / 1. назіранне; 2. заўвага
- obstet** obstetric / акушэрскі
- obt** obedient / паслухмяны
- obtd** obtained / атрыманы, здабыты
- oc** ocean / акіян
- OC** office copy / копія дакумента (*атрыманая ва ўстанове, дзе захоўваецца арыгінал*)
- OC** Officer Commanding / камандзір, начальнік
- OC** officer in charge / кіраўнік, начальнік, адказная асоба
- OC** official classification / афіцыйная класіфікацыя
- OC** open charter / *мар., ав.* адкрыты чартар
- OC** open cover / *страх.* генеральны поліс
- OC** opere citato / *лац.* у прашытавым творы
- OC** *тс.* **о/с** overcharge / 1. перагружаць; 2. перацэньваць
- occ** occasional / рэдкі, выпадковы
- occ** occasionally / часам, калі-нікالی, іншы раз
- occn** occasion / магчымасць, выпадак
- oceanog** oceanography / акіянаграфія
- OCR** optical character recognition / *спец.* аптычнае распазнаванне сімвалаў

- OCS** Old Church Slavonic / царкоў-наславянская мова
- Oct** October / кастрычнік
- OD** Officer of the Day / дзяжурны афіцэр
- OD** olive drab / колер хакі
- OD** *тс.* **O/D** on demand / па патрабаванні
- OD** on duty / дзяжурны
- OD** outside diameter / вонкавы дыяметр
- OD** [ˌəv'diː, 'əv'diː] *n, v intr* overdose / *разм.* I. празмерная доза (*лекаў, наркатыкаў і пад.*); II. даваць або прымаць празмерную дозу (*лекаў, наркатыкаў і пад.*)
- OD** overdraft / *фін.* перавышэнне крэдыту, овердрафт
- OE** Old English / старажытнаанглійская мова
- OE** *тс.* **о.е.** omissions excepted / *кам.* за выключэннем пропуску
- OED** Oxford English Dictionary / Аксфордскі слоўнік англійскай мовы
- OF** Old French / старажытнафранцузская мова
- OF** oxidizing flame / *тэх.* акісляльнае полымя
- ofc** office / 1. офіс, канцылярыя, кантора; 2. ведамства, кіраўніцтва
- ofcl** official / I. 1. афіцыйны; 2. службовы; II. службовая асоба, службовец
- Ofcom** ['ɒfkom] Office of Communications / *брыт.* Кіраўніцтва сувязі
- off** offered / прапанаваны
- off** office / 1. офіс, канцылярыя, кантора; 2. ведамства, кіраўніцтва
- off** officer / 1. службовец, чыноўнік; 2. *ваен.* афіцэр, камандзір
- off** official / I. 1. афіцыйны; 2. службовы; II. службовая асоба, службовец
- off** officinal / фармакапейны
- offr** officer / 1. службовец, чыноўнік; 2. *ваен.* афіцэр, камандзір
- Ofgem** ['ɒf,dʒem] Office of Gas and Electricity Markets / *брыт.* Кіраўніцтва рынку газу і электраэнергіі
- OFM** Ordo Fratrum Minorum / *лац.* Францысканскі ордэн манахаў
- OFr** Old French / старажытнафранцузская мова
- OFS** (Orange) Free State / Аранжавая правінцыя (*ТАР*)
- Ofsted** ['ɒf,sted] Office for Standards in Education / *брыт.* Кіраўніцтва стандартаў у адукацыі
- Oftel** ['ɒf,tel] Office of Telecommunications / *брыт.* Кіраўніцтва тэлекамунікацый
- Ofwat** ['ɒf,wɒt] Office of Water Services / *брыт.* Кіраўніцтва водазабеспячэння і водаадвядзення
- OH** Ohio / Агая (*штат ЗША*)
- OH** overhead / *эк.* накладны (*пра выдаткі*)
- OHG** Old High German / старажытнанямечкая мова
- OHMS** On His (Her) Majesty's Service / *брыт.* (які знаходзіцца) на каралеўскай службе
- ONP** overhead projector / *спец.* каласкоп
- OHV** overhead valve / *тэх.* верхні клапан
- OJ** orange juice / *амер., канад. разм.* апельсінавы сок
- OJT** on-the-job training / навучанне на рабочым месцы (*без адрыву ад вытворчасці*)
- O.K.** [ˌəv'keɪ] *n, adj, v, int* all correct / I. 1. ухваленне; 2. санкцыя, згода, дазвол; II. 1. адпаведны, прымальны; 2. правільна, усё ў парадку; III. зацвярджаць, пагаджацца; IV. добра!
- OK** Oklahoma / Аклахома (*штат ЗША*)

- ОКА** otherwise known as / іначай вядомы як
- okay** [ˌəʊ'keɪ] *тс.* **oke** [əvɪk] *п, adj, v, int* all correct / I. 1. ухваленне; 2. санкцыя, згода, дазвол; II. 1. адпаведны, прымальны; 2. правільна, усё ў парадку; III. зацвярджаць, пагаджацца; IV. добра!
- Okla** Oklahoma / Аклахома (*штат ЗША*)
- OL** Old Latin / старажытналацінская мова
- ol** oleum / *хім.* олеум
- OL** overload / 1. перагрузка; *эл.* перанапружанне
- Old Test.** Old Testament / *рэл.* Стары Запавет
- OLED** organic light-emitting diode / *эл.* арганічны святлодыёд
- OM** old measurement / старая сістэма мер
- om** Oman / Аман (*імя інтэрнэт-дамена*)
- OM** Order of Merit / *брыт.* ордэн «За заслугі»
- OM** outer marker / *ав.* далёкі маркерны радыёмаяк
- OMS** Organisation Mondiale de la Santé / *фр.* Сусветная арганізацыя аховы здароўя
- OMS** output per man shift / *эк.* выпрацоўка на чалавека-змену
- ON** octane number / *тэх.* актанавы лік
- ON** Old Norse / старажытнаісландская мова
- ON** Ontario / Антарыё (*правінцыя Канады*)
- ONS** Office for National Statistics / *брыт.* Нацыянальная статыстычная служба
- Ont** Ontario / Антарыё (*правінцыя Канады*)
- ONZ** Order of New Zealand / ордэн Новай Зеландыі
- OP** observation post / *ваен.* назіральны пункт
- OP** open policy / *страх.* невалютаваны поліс, поліс з неабвешчанай вартацыю
- op** opera / опера
- op** [ɒp] *п* operation / *разм.* аперацыя
- op** [ɒp] *п* operator / аператар, сувязіст, тэлефаніст
- op** [ɒp] *п* opportunity / зручны выпадак
- op** opposite / 1. супрацьлеглы; 2. адваротны
- op** opus / опус, твор
- OP** out of print / *друк.* кніга, прададзеная выдаўцом і не запланаваная для перавыдання
- OP** outpost / *ваен.* аванпост
- op art** [ˌɒp'ɑ:t] *п* optical art / аптычнае мастацтва
- OPC** ordinary Portland cement / звычайны партландшэмент
- op. cit.** opere citato / *лац.* у працытаваным творы
- OPEC** ['əʊpek] Organization of Petroleum-Exporting Countries / Арганізацыя краін-экспартэраў нафты, ОПЭК
- op-ed** ['ɒp,ed] *п* opposite editorial page / старонка, размешчаная насупраць паласы рэдактара
- ophthal** *тс.* **ophthalmol** ophthalmology / афтальмалогія
- opn** operation / аперацыя, працэс
- opn** opinion / погляд, думка, меркаванне, перакананне
- opp** opportunity / магчымасць, шанец, зручны момант
- opp** opposed / супрацьлеглы, супярэчны, які выступае супраць
- opp** opposite / 1. супрацьлеглы; 2. адваротны
- орру** opportunity / магчымасць, шанец, зручны момант

- opr** operate / 1. функциянаваць, дзейнічаць; 2. *мел.* апераваль
- opr** operator / аператар, сувязіст, тэлефаніст
- opt** operate / 1. функциянаваць, дзейнічаць; 2. *мел.* апераваль
- opt** optative / пажаданы
- opt** optical / аптычны
- opt** optician / оптык
- opt** optics / оптыка
- opt** option / выбар, альтэрнатыва
- opt** optional / неабавязковы, факкультатыўны
- OR** on request / па патрабаванні
- OR** operating room / *амер.* аперачынная
- OR** operations research / даследаванне аперашы
- OR** Oregon / Арэгон (*штат ЗША*)
- or** oriental / усходні, азіяцкі
- or** original / 1. першапачатковы; 2. сапраўдны, арыгінальны; 3. своеасаблівы
- OR** other ranks / *ваен.* радавы і сяржанцкі склад
- OR** owner's risk / *кам.* рызыкуе ўладальнік
- ora** oratorio / *муз.* араторыя
- orang** [ɔ:'ræŋ] *n* orangutan / арангутан
- orch** orchestra / аркестр
- ord** ordained / 1. *рэл.* пасвячоны ў сан; 2. *юр.* прадпісаны
- ord** order / 1. парадак, паслядоўнасць; 2. загад
- ord** ordinal / *лінгв.* парадкавы лічэбнік
- ord** ordinance / 1. загад, прадпісанне, распараджэнне; 2. абрад, цырымонія
- ord** ordinary / звычайны, пасрэдны, банальны, ардынарны
- ord** ordnance / артылерыйскае ўзбраенне
- Oreg** Oregon / Арэгон (*штат ЗША*)
- org** organic / арганічны
- org** organization / (некамерыйная) арганізацыя (*імя інтэрнэт-дамена*)
- org** organized / арганізаваны
- orgn** organization / арганізацыя
- orig** origin / паходжанне, пачатак
- orig** original / 1. першапачатковы; 2. сапраўдны, арыгінальны; 3. своеасаблівы
- ornithol** *тс.* **ornith** ornithology / арніталогія
- orse** otherwise / інакш, па-іншаму, іншым чынам
- Orth** Orthodox / I. 1. *рэл.* праваслаўны; 2. артадаксальны, прававерны; II. кансерватар
- ortho** ['ɔ:θəv] *adj* orthochromatic / *фота* ортахраматычны
- ORV** off-road vehicle / *амер.* пазадарожны транспартны сродак
- OS** Old Style / стары стыль (*юліянскае леталічэнне*)
- OS** on sale / у продажы; распрадаецца
- OS** on schedule / дакладна, своечасова
- OS** Ordinary Seaman / матрос 2-га класа, малодшы матрос
- OS** Ordnance Survey / *брыт.* Картаграфічнае кіраўніцтва
- OS** *тс.* **O/S** out of stock / *кам.* 1. няма ў наяўнасці, адсутнічае на складзе; 2. распрададзены
- OS** outsize / нестандартнага памеру, вельмі вялікі
- OS** outstanding / *фін.* нявыплачаны, пратэрмінаваны
- OSA** Order of Saint Augustine / *рэл.* Ордэн св. Аўгустына
- OSB** Order of Saint Benedict / *рэл.* Ордэн св. Бенедыкта
- osc** oscillator / *тэх.* гетэрадзін, выпраменьвальнік
- OSCE** Organization for Security and Cooperation in Europe / Арганізацыя па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе, АБСЕ



**OSD** Order of Saint Dominic / *рэл.* Ордэн св. Дамініка  
**OSF** Order of Saint Francis / *рэл.* Ордэн св. Францыска  
**OST** Office of Science and Technology / *амер.* Кіраўніцтва навукі і тэхнікі  
**OT** occupational therapy / *мед.* працатэрапія  
**OT** oiltight / *масланепранікальны*  
**OT** old terms / *эк.* ранейшыя ўмовы  
**OT** Old Testament / *рэл.* Стары Запавет  
**OT** on time / *у час, своечасова; па раскладзе*  
**OT** overtime / *дадатковы (працоўны) час*  
**OTB** offtrack betting / *амер.* пазаіпадромны таталізатар  
**otbd** outboard / *за бортам*  
**OTC** Officers' Training Corps / *брыт.* Корпус вайскавой падрыхтоўкі  
**OTC** over-the-counter / *1. эк.* пазабіржавы, які прадаецца без пасярэднікаў; *2. мед.* безрэцэптурны  
**OTE** on-target earnings / *зарплата пры дасягненні мэтавых паказчыкаў*  
**OTT** over the top / *разм.* празмерны  
**OU** Open University / *Адкрыты ўніверсітэт*  
**OU** Oxford University / *Аксфордскі ўніверсітэт*  
**OV** oil of vitriol / *серная кіслата*  
**ov** ovum / *біял.* яйцо, яйцаклетка  
**ovc** overcast / *I.* воблачны, пахмурны; *II.* воблачнасць  
**ovhd** overhead / *эк.* накладны (*пра выдаткі*)  
**OW** one-way / *аднабаковы (рух, сувязь)*  
**OWF** optimum working frequency / *фіз.* аптымальная рабочая частата  
**OXFAM** ['ɒksfəm] Oxford Committee for Famine Relief / *Аксфордскі камітэт дапамогі галодным*

**Охон** ['ɒksən] Oхonia / *лац.* Оксфардшыр  
**Охон** ['ɒksən] Oxoniensis / *лац.* выпускнік Аксфордскага ўніверсітэта  
**Oz** [ɒz] *n* Australia / *брыт., аўстрал.* *разм.* Аўстралія  
**oz** ounce / *лат.* унцыя

## P

**p** page / *старонка; аркуш*  
**P** Park / *1.* парк; *2.* месца стаянкі  
**p** part / *частка, доля*  
**p** participle / *лінгв.* дзеепрыметнік  
**p** past / *I.* мінулае; *II.* *1.* мінулы, былы; *2. лінгв.* прошлы  
**P** pastor / *рэл.* пастар  
**p** pawn / *пешка (шахматная фігура)*  
**p** penny / *1.* пені, пенс; *2. амер., канад.* цэнт  
**p** perimeter / *перыметр*  
**p** period / *перыяд*  
**p** perishable / *нетрывалы, хуткапсавальны*  
**p** piano / *іт. муз.* п'яна  
**p** piaster / *п'ястр (манета)*  
**p** pint / *пінта (мера ёмістасці)*  
**p** pipe / *трубка, труба, трубаправод*  
**p** point / *1.* кропка, пункт; *2.* момант; *3.* пытанне, справа  
**p** polar / *палярны, полюсны*  
**p** population / *насельніцтва*  
**p** port / *порт, гавань*  
**p** posterior / *1.* наступны, далейшы; *2.* пазнейшы; *3.* задні  
**P** power / *энергія, магутнасць, сіла*  
**p** predicate / *лінгв.* прэдыкат, выказнік  
**p** present / *1.* прысутны; *2.* сучасны; *3.* існы; *4. лінгв.* цяперашні  
**P** president / *прэзідэнт*  
**p** pressure / *ціск*  
**P** priest / *святар*  
**p** primary / *1.* першапачатковы, першасны; *2.* элементарны, асноўны

- P** prince / принц, князь
- P** principal / I. галоўны, асноўны; II. 1. дырэктар каледжа; 2. рэктар
- p** prompter / суфлёр
- p** pupil / вучань
- pa** Panama / Панама (*імя інтэрнэт-дамена*)
- pa** paper / I. папера; II. папяровы
- PA** particular average / *страх.* асобная (выключная) аварыя
- Pa** pascal / *фіз.* паскаль, Па
- PA** Pennsylvania / Пенсільванія (*штат ЗША*)
- p.a.** per annum / *лац.* штогод
- PA** personal assistant / асабісты сакратар
- PA** power amplifier / *тэх.* узмацняльнік магутнасці
- PA** power of attorney / *юр.* даверанасць
- PA** press agent / прадстаўнік (*фірмы і пад.*) па сувязях з прэсай
- PA** Press Association / *брыт.* «Прэс асашыэйшн» (*інфармацыйнае агенства*)
- PA** private account / *эк.* асабісты рахунак
- PA** public address system / сістэма мясцовага апавяшчэння
- PA** publicity agent / агент па рэкламе
- PA** purchasing agent / гандлёвы пасярэднік, агент па закупках
- PABX** private automatic branch exchange / асобная аўтаматычная тэлефонная станцыя (АТС) з выходнай і ўваходнай сувяззю
- Pac** Pacific / I. Ціхі акіян; II. ціхаакіянскі
- PAC** [pæk, 'pi: et'si:] Political Action Committee / *амер.* Камітэт палітычных дзеянняў
- PACE** [peis] Police and Criminal Evidence Act / *брыт.* закон «Аб паліцыі і доказах у крымінальным праве»
- Paki** ['pæki] *n, adj* Pakistani / *брыт. разм. зневаж.* I. пакістанец; II. пакістанскі (*асабл. эмігрант*)
- pal** paleontology / палеанталогія
- Pal** Palestine / Палестына
- PAL** [pæl] phase alternation line / сістэма каляровага тэлебачання
- ПАЛ**
- palm** palmistry / хірамантыя
- пам** pamphlet / брашура, буклет, інструкцыя
- ПАМ** pulse-amplitude modulation / *тэх.* амплітудна-імпульсная мадуляцыя
- Pan** Panama / Панама
- pan** [pæn] *adj* panchromatic / *фота* панхраматычны
- пан** [pæn] *n, v intr, tr* panorama / I. панарамаванне; II. панарамавашь
- P & C** put and call / *эк.* падвойны апшыён
- P & D** pickup and delivery / вываз і дастаўка
- P & L** profit and loss / *эк.* прыбытак і страта
- pant** pantomime / пантаміма
- panto** ['pæntəu] *n (pl -os)* pantomime / *разм.* калядны спектакль, феерыя
- pap** paper / I. папера; II. папяровы
- pap** papirus / папірус
- par** [pa:] *n* paragraph / *разм.* параграф, абзац
- Par** Paraguay / Парагвай
- par** parallax / *астр.* паралакс
- par** parallel / I. паралельны, падобны; II. паралель, аналогія
- par** parenthesis / *лінгв.* пабочнае слова (сказ)
- par** parish / 1. прыход, парафія; 2. парафіяне
- para** ['pæɾə] *n* paragraph / *разм.* параграф, абзац
- pard** [pa:d] *n* pardner / *амер. разм.* партнёр, напарнік, таварыш

- paren** [pə'ren] *n* parenthesis / *друж.* круглая дужка
- Parl** Parliament / парламент
- parsec** ['pɑːsek] *n* parallax + second / *астр.* парсек
- part** participating / які ўдзельнічае, удзельнік
- part** participle / *лінгв.* дзеепрыметнік
- part** particular / 1. асаблівы, спецыфічны; 2. індывідуальны, асобны
- part** partner / партнёр, напарнік, таварыш
- pash** [pæʃ] *n* passion / *жарг.* палкае захапленне, закаханасць
- pass** passage / праход, праезд
- pass** passenger / пасажыр
- pass** passive / 1. пасіўны; 2. *лінгв.* залежны
- PA-system** public-address system / сістэма мясцовага апавяшчэння
- pat** patent / патэнт, выключнае права
- pat** patented / патэнтаваны
- pat** patrol / патруль, дазор
- pat** pattern / узор, мадэль, прыклад; *тэх.* шаблон
- patd** patented / патэнтаваны
- path** pathological / паталагічны
- path** pathology / паталогія
- patmkg** patternmaking / выраб мадэляў
- Pat. Off.** Patent Office / *брыт.* Патэнтнае бюро
- pat. pend.** patent pending / патэнт заяўлены
- patt** pattern / узор, мадэль, прыклад; *тэх.* шаблон
- PAU** Pan American Union / Панамерыканскі саюз
- pav** [pæv] *n* pavlova / *аўстрал., новазел.* торт з узбітымі вяршккамі і фруктамі
- PAX** private automatic exchange / асобная аўтаматычная тэлефонная станцыя (АТС) без выхаду ў гарадскую сетку
- PAYE** pay as you earn / *брыт.* сістэма ўтрымання падаходнага падатку з зарплаты
- payr** paymaster / касір, скарбнік
- payt** payment / аплата, плацеж, выплата
- PB** passbook / банкаўская кніжка, ашчадная кніжка
- PB** patrol boat / вартавое судна
- PB** patrol bomber / *ваен.* патрульны бамбавальнік
- PB** personal best / *спарт.* асабісты рэкорд
- PB** Pharmacopoeia Britannica / Брытанская фармакапея
- PB** piebald / I. рабы, пярэсты; II. помесь
- PB** Prayer Book / малітоўнік, малітвеннік
- PBX** private branch exchange / асобная аўтаматычная тэлефонная станцыя (АТС) з выходнай і ўваходнай сувяззю
- PC** Parish Council / парафіяльная рада
- pc** parsec / *астр.* парсек
- pc** per cent / працэнт, працэнтная доля
- PC** percentage / працэнтная колькасць, працэнт
- PC** personal computer / персанальны кампютар, ПК
- P/C** *тс.* **p.c.** petty cash / дробная наяўнасць, дробныя сумы
- pc** piece / 1. кавалак, частка; 2. асобны прадмет
- PC** police constable / паліцэйскі, канстэбль
- PC** political correctness / паліткарэктнасць
- pc** postcard / паштоўка
- PC** post cibum / *лац.* пасля яды (*ужыв. у рэцэптах*)
- p/c** price current / прэйскурант
- PC** Prince Consort / прынц-кансорт (*тытул мужа каралевы*)

- PC** printed circuit / *эл.* гнуткая схема  
**PC** Privy Council / *брыт.* Тайная рада  
**PC** Privy Councillor / *брыт.* член Тайнай рады, тайны дарадца  
**PC** professional corporation / *амер. юр.* прафесійная карпарацыя  
**pchs** purchase / купля, набыванне  
**pcl** parcel / 1. пакет, пакунак, шок, клунак; 2. пасылка  
**PCP** primary care physician / асноўны лекар  
**pccs** preconscious / падсвядомы  
**pct** per cent / працэнт, працэнтная доля  
**PCV** passenger carrying vehicle / *брыт.* транспартны сродак для перавозкі людзей  
**pd** paid / аплачаны  
**PD** per diem / *лац.* у дзень, за дзень  
**PD** Police Department / *амер.* дэпартамент паліцыі  
**pd** pond / сажалка, запруда, гашь  
**PD** port of debarkation / порт выгрузкі  
**PD** postal district / паштовая акруга  
**PD** postdated / з пазнейшай датай (*дакумент, чэк і пад.*)  
**pd** potential difference / *фіз.* рознасць патэнцыялаў  
**pd** powder / парашок, пудра  
**PD** prism diopter / *тэх.* прызматычны дыёптр  
**PD** property damage / *страх.* маёмасная шкода, матэрыяльная страта  
**PD** public domain / дзяржаўная ўласнасць, усеагульны здабытак  
**PDA** personal digital assistant / *влт.* персанальны электронны сакратар (*кішэжны кампутар*)  
**PDF** portable document format / *влт.* фармат партатыўных дакументаў  
**pdg** paradigm / 1. узор, прыклад; 2. парадыгма  
**PDGF** platelet-derived growth factor / *мед.* фактар росту, атрыманы з трамбацытаў  
**pdI** poundal / *фіз.* фунтал (*адзінка сілы*)  
**pdq** pretty damn quick / *жарг.* неадкладна  
**PDSA** People's Dispensary for Sick Animals / *брыт.* Народная ветэрынарная амбулаторыя  
**pe** Peru / Перу (*імя інтэрнэт-дамена*)  
**PE** petroleum engineer / інжынер-нафтавік  
**PE** photoelectric / фотаэлектрычны  
**PE** physical education / фізічнае выхаванне, фізічная падрыхтоўка  
**PE** port of embarkation / *эк.* порт пагрузкі  
**PE** potential energy / *фіз.* патэнцыяльная энергія  
**PE** *тс.* **p.e.** printer's error / памылка друку  
**PE** probable error / *стат., влт.* магчымая памылка  
**PE** Protestant Episcopal / *рэл.* Пратэстанцкая епіскапальная царква  
**pebi-** ['pebi] *pref* peta- + binary / *влт.* пебі (*2<sup>50</sup>*)  
**PEC** photoelectric cell / *эл.* фотаэлемент  
**pecs** [peks] *n* pectoral muscles / *разм.* грудныя мышцы  
**ped** pedestrian / I. пешаход; II. пешаходны, пешы  
**PEI** Prince Edward Island / Востраў Прынца Эдварда (*правінцыя Канады*)  
**peke** [pi:k] *n* Pekingese dog / *разм.* пекінес  
**pen** penetration / *ваен.* прарыў  
**pen** peninsula / паўвостраў  
**pen** [pen] *n* penitentiary / *амер., канад.* *разм.* турма  
**Penn** *тс.* **Penna** Pennsylvania / Пенсільванія (*штат ЗША*)  
**pep** [pep] *n* pepper / *разм.* бадзёрасць духу, энергія, жваваць  
**PEP** [pep] personal equity plan / *фін.* індывідуальны інвестыцыйны план

- PEP** Political and Economic Planning / *брыт.* Бюро палітычнага і эканамічнага планавання
- per** period / перыяд
- per** person / асоба, чалавек
- perc** percussion / 1. сутыкненне, удар; 2. *мел.* перкусія
- perf** perfect / 1. дасканалы, бездакорны, ідэальны; 2. *лінгв.* закончаны (час)
- perf** perforated / перфараваны, прадзіраўлены
- perf** perforation / перфараванне
- perf** performance / 1. выкананне, здзяйсненне; 2. выступленне, паказ
- perf** performed / выкананы
- peri** perigee / *астр.* перыгей
- perk** [pə:k] *v intr* percolate / *разм.*  
1. варыць (каву) у перкалятары;  
2. кіпець (*пра каву*)
- perk** [pə:k] *n* requisite / *брыт. разм.*  
1. прыработак, пабочны даход;  
2. далатковая льгота, надбаўка
- Perl** [pə:l] *n* Practical Extraction and Report Language / *влт.* універсальная мова сцэнарыяў
- perm** permanent / нязменны, заўсёды
- perm** [pə:m] *n* permanent wave / перманент, хімічная завіўка
- perm** [pə:m] *n* permutation / *разм.* перастаноўка, ператасоўка
- perp** perpendicular / *мат.* 1. перпендыкулярны; 2. перпендыкуляр
- perp** [pə:p] *n* perpetrator / *амер. разм.* злачынец
- pers** person / асоба, чалавек
- pers** personal / асабовы
- pers** personally / асабіста, персанальна
- pers** personnel / 1. персанал; кадры;  
2. *ваен.* асабовы склад
- persh** perishable / хуткапсавальны
- persp** perspective / перспектыва, курс, праекцыя
- pert** pertaining / які мае дачыненне, належны
- PERT** [pə:t] programme evaluation and review technique / *влт.* метады планавання і кантролю праектных распрацовак
- pes** peseta / песета (*грашовая адзінка*)
- Pet.** Peter / *рэл.* Пасланне Пятра, Пт.
- pet** petrotatum / вазелін
- pet** petroleum / нафта
- PET** polyethylene terephthalate / *хім.* поліэтылен тэрэфталат
- PET** positron emission tomography / *мел.* пазітрон-эмісійная тамаграфія
- PET** potentially exempt transfer / *фін.* трансфер, патэнцыяльна пазбаўлены абкладання падаткам
- petn** petition / петыцыя, прашэнне
- petrog** petrography / *геал.* петраграфія
- petrol** petrology / *геал.* петралогія
- pf** French Polynesia / Французская Палінезія (*імя інтэрнэт-дамена*)
- pf** perfect / 1. дасканалы, бездакорны, ідэальны; 2. *лінгв.* закончаны (час)
- pf** personal foul / *спарт.* персанальны фол
- pf** pfennig / пфеніг (*манета*)
- PF** picofarad / *фіз.* пікафарада, пФ
- PF** power factor / *фіз.* каэфіцыент магутнасці
- pf** preferred / 1. пажаданы; 2. *фін.* прывілейны
- PF** pro forma / *лаці.* для выгляду, дзеля прыліку
- Pfc** private first class / *амер.* радавы 1-га класа
- pfce** performance / 1. выкананне, здзяйсненне; 2. выступленне, паказ
- pfng** pfennig / пфеніг (*манета*)
- PFI** Private Finance Initiative / *брыт.* Прыватная фінансавая ініцыятыва
- pfte** pianoforte / *муз.* фартэпіяна
- pfx** prefix / *лінгв.* прэфікс

**pg** page / старонка  
**pg** Papua New Guinea / Папуа Нова Гвінея (*імя інтэрнэт-дамена*)  
**PG** parental guidance / «дзеці толькі пад наглядам бацькоў» (*катэгорыя фільмаў*)  
**PG** paying guest / пансіянер, кватарант  
**pg** picogram / *фіз.* пікаграм  
**Pg** Portugal / Партугалія  
**Pg** Portuguese / I. партугальскі; II. 1. партугалец, партугалка; 2. партугальская мова  
**PG** postgraduate / I. аспірант; II. аспіранцкі  
**PG** prostaglandin / *біяхім.* простагландзін  
**PG** proving ground / *ваен.* выпрабавальны палігон  
**PGA** Professional Golfers' Association / Асацыяцыя прафесійных гульцоў у гольф  
**pgn** pigeon / голуб  
**ph** pharmacopoeia / фармакапея  
**ph** phase / 1. фаза, стадыя, перыяд; 2. этап, фазіс  
**ph** Philippines / Філіпіны (*імя інтэрнэт-дамена*)  
**ph** phone / тэлефон  
**ph** phosphor / *хім.* фосфар  
**PH** public health / ахова здароўя  
**phage** [f'eɪdʒ] *n* bacteriophage / *біял.* бактэрыяфаг  
**phar** pharmaceutical / фармацэўтычны  
**phar** pharmacopoeia / фармакапея  
**phar** pharmacy / фармацыя, аптэчная справа  
**pharm** pharmaceutical / фармацэўтычны  
**pharma** ['fɑ:mə] *n* pharmaceutical companies / фармацэўтычныя кампаніі  
**pharmacol** pharmacology / фармакалогія  
**PHC** Pharmaceutical Chemist / фармацэўт

**PhD** Doctor of Philosophy / доктар філасофіі  
**phenom** [fə'nom] *n* phenomenon / *разм.* феномен  
**phi** philosophy / філасофія  
**Phil** Philadelphia / Філадэльфія  
**Phil** Philharmonic / філарманічны  
**Phil.** Philipprians / *рэп.* Пасланне да Філіпянаў, Флп.  
**Phil** Philipprines / Філіпіны  
**phil** philological / філалагічны  
**phil** philology / філалогія  
**phil** philosophical / філасофскі  
**phil** philosophy / філасофія  
**Philem.** Philemon / *рэп.* Пасланне да Філімона, Філ.  
**philol** philological / філалагічны  
**philol** philology / філалогія  
**philos** philosopher / філосаф  
**pho** photographer / фатограф  
**phon** phonetics / фанетыка  
**phon** phonology / фаналогія  
**phone** [fəʊn] *n* telephone / тэлефон  
**phone** [fəʊn] *v intr, tr* telephone / тэлефанаваць  
**phono** phonograph / 1. фанограф; 2. грамафон  
**phot** photographer / фатограф  
**phot** photographic / фатаграфічны  
**phot** photography / фатаграфаванне, фатаграфія  
**photo** ['fəʊtəʊ] *n (pl-os)* photograph / фатаграфія, здымак  
**photog** photograph / фатаграфія  
**phr** phrase / фраза  
**phr** phraseology / фразеалогія  
**PHS** Public Health Service / *амер.* сістэма аховы здароўя  
**phys** physical / фізічны  
**phys** physician / лекар, доктар; тэрапеўт  
**phys** physicist / фізік  
**phys** physics / фізіка  
**phys** physiology / фізіялогія  
**physio** ['fiziəʊ] *n* physiotherapist / *разм.* фізіятэрапеўт

- physio** ['fiziəv] *n* physiotherapy / *разм.* фізіятэрапія
- PI** Philippine Islands / Філіпінскія астравы
- pi** piaster / піастр (*манета*)
- pi** [paɪ] *adj* pious / *брыт. разм.* набожны
- PI** private investigator / прыватны дэтэктыў
- pic** [pɪk] *n* picture / *разм.* 1. фота; 2. кінафільм
- pict** pictorial / маляўнічы, ілюстраваны
- PIK** payment in kind / *эк.* аплата натурай
- pike** [paɪk] *n* turnpike / *амер.* 1. аўтастрада (*часам платная*); 2. дарожная застава
- pil** pilot / пілот, лётчык
- PIN** [pɪn] personal identification number / персанальны ідэнтыфікацыйны нумар, ПІН
- PIO** Public Information Office / Аддзел інфармацыі для грамадскасі
- pixel** ['pɪksəl] *n* picture element / *влт.* піксел, мінімальны элемент выявы
- pizz** pizzicato / *іт. муз.* пічыката
- PJ** Presiding Judge / старшыня суда
- PJ** Probate Judge / *юр.* суддзя па справах аб спадчыне, завяшчаных і алецы
- pk** pack / пачак, стос
- pk** Pakistan / Пакістан (*імя інтэрнэт-дамена*)
- pk** park / 1. парк; 2. месца стаянкі
- pk** peak / 1. пік, вяршыня; 2. максімум
- pk** peck / пек (*мера ёмістасці*)
- PK** psychokinesis / *слец.* псіхакінез
- pkg** *тс.* **pkge** package / 1. пакет, скрутак, пачак; 2. шок, мех; 3. упакоўка
- prk** packer / упакоўшчык
- pkt** packet / пакет, пачак, пакунак, клунак
- pkt** pocket / кішэнь
- PL** partial loss / *страх.* частковая страта
- pl** place / 1. месца; 2. памяшканне; 3. мястэчка, сяліба
- Pl** Place / плошча (*у назвах*)
- pl** platoon / *ваен.* 1. узвод; 2. залп, чарга
- pl** plural / *лінгв.* множны лік
- PL** poet laureate / паэт-лаўрэат, *брыт.* прыворны паэт
- pl** Poland / Польшча (*імя інтэрнэт-дамена*)
- PL** private line / асобная лінія (*связі*)
- PL** profit and loss / *эк.* прыбытак і страта
- PL/1** *n* programming language 1 / *влт.* мова праграмавання ПЛ/1
- PL** public law / *юр.* публічнае права
- PL** public liability / грамадзянская адказнасць
- PLA** Port of London Authority / Кіраўніцтва лонданскага порта
- plat** platform / платформа, перон, памост
- plat** platoon / *ваен.* 1. узвод; 2. залп, чарга
- plbg** plumbing / водаправодная справа, слясарныя работы
- plbr** plumber / слесар-водаправодчык
- plc** public limited company / *брыт.* адкрытая акцыянерная кампанія з абмежаванай адказнасцю
- plen** plenipotentiary / паўнаможны
- plf** *тс.* **plff** plaintiff / *юр.* ісц
- plmb** *тс.* **plmg** plumbing / слясарныя работы, водаправодная справа
- PLO** Palestine Liberation Organization / Арганізацыя вызвалення Палесціны
- PLP** Parliamentary Labour Party / *брыт.* парламенцкая фракцыя Лейбарыскай партыі
- pls** please / калі ласка
- plstc** plastic / I. пластычны, пластамсавы; II. пластык

- plstr** plasterer / тынкоўшчык
- plt** pilot / пілот, лётчык
- plt** plate / 1. пласціна, металічны ліст; 2. галерка; 3. поршья
- pltf** plaintiff / юр. ісцел
- pltry** poultry / хатняя птушка
- plu** plural / лінгв. множны лік
- plur** plurality / множнасьць, мноства, шматлікасьць
- plute** [plu:t] *n* plutocrat / жарг. плутакрат
- PLUTO** ['plu:təv] pipe line under the ocean / акіянскі падводны нафтаправод (*пад Ла-Маншам*)
- PM** paymaster / касір, скарбнік
- PM** permanent magnet / фіз. пастаянны магніт
- PM** per month / у месяц
- PM** phase modulation / эл. фазавая модуляцыя
- PM** Postmaster / паштмайстар, начальнік паштовага аддзяленьня
- p.m.** тэ. **pm**, **PM** post meridiem / лат. пасля паўдня, папаўдні
- PM** post-mortem (examination) / мед. аўтапсія
- pm** premium / I. 1. узнагарода, прэмія, надбаўка; 2. страхавая прэмія; II. выдатнай якасьці
- PM** Prime Minister / прэм'ер-міністр
- PM** prize money / прызавыя грошы
- PM** Provost Marshal / начальнік вайскавой паліцыі
- PM** purchase money / пакупная цана
- pm** St Pierre and Miquelon / Сен-П'ер і Мікелон (*імя інтэрнэт-дамена*)
- PMG** Paymaster General / брыт. галоўны скарбнік
- PMG** Postmaster General / галоўны паштмайстар
- PMH** production per man-hour / эк. прадукцыя ў чалавека-гадзіну
- PMI** private medical insurance / прыватнае медыцынскае страхаванне
- pmk** postmark / паштовы штэмпель
- pmt** payment / аплата, плацеж, выплата
- PMT** photomechanical transfer / друк. дыяпазітывы, атрыманыя фотамеханічным спосабам
- pn** partition / 1. раздзяленне, падзел; 2. перагародка
- pn** Pitcairn Island / востраў Піткэрн (*імя інтэрнэт-дамена*)
- PN** please note / прыміце да ведама, калі ласка
- pn** position / становішча, месцазнаходжанне, пазіцыя
- PN** promissory note / фін. просты вэксаль, пазыковае абавязцельства
- PN** psychoneurotic / псіханеўратычны
- PNdB** perceived noise decibel / успрымальны ўзровень шуму ў дэцыбелах
- pneu** тэ. **pneum** pneumatic / пнеўматычны
- PNG** persona non grata / лат. персана нон грата
- PNI** psychoneuroimmunology / мед. псіханейраімуналогія
- pnl** panel / 1. панэль, прыборная дошка; 2. размеркавальны шчыт
- PnP** Plug and Play / тэх. аўтаматычнае канфігураванне
- pnr** pioneer / ваен. сапёр
- pntr** painter / мастак, жывапісец
- pnxt** pinxit / лат. напісаў (*ужыв. з подпісам мастака*)
- PO** Personnel Officer / супрацоўнік аддзела кадрў
- PO** Petty Officer / ваен. старшыня
- PO** Pilot Officer / брыт. лейтэнант авіяцыі
- po** poetry / паэзія
- PO** postal order / бланк паштовага грашовага пераводу
- PO** Post Office / паштовае аддзяленне



- PO** Probation Officer / інспектар службы працы
- POB** Post Office Box / абаненцкая скрынка
- POC** port of call / эк. порт заходу судна
- POD** pay on delivery / кам. накладная плата, аплата пры дастаўцы
- POD** Post Office Department / Паштовае міністэрства; паштовае ведамства
- POE** port of embarkation / эк. порт пагрузкі
- POE** port of entry / эк. порт увозу
- POL** petroleum, oil, and lubricants / паліва-змазкавыя матэрыялы
- Pol** Poland / Польшча
- pol** polar / палярны, полюсны
- pol** polish / глянец, бліск
- Pol** Polish / I. польскі; II. польская мова
- pol** political / палітычны
- pol** [pɒl] *n* politician / амер., канад. разм. палітык, палітычны дзеяч
- pol** politics / палітыка
- polio** ['pəʊliəʊ] *n* poliomyelitis / разм. поліяміэліт
- polit** political / палітычны
- polly** ['pɒli] *n* (*pl* -ies) politician / аўстрал. разм. палітык
- poly** ['pɒli] *n* polyester / разм. поліэстэр
- poly** ['pɒli] *n* (*pl* polys) polytechnic / разм. палітэхнікум
- poly** ['pɒli] *n* polythene / разм. поліэтылен
- pono** ['pəʊnəʊ] *adj* postmodern / разм. постмадэрнісцкі
- pon** pontoon / пантон, пантонны мост
- Pont** Pontifex / лат. 1. пантыфік, рымскі папа; 2. епіскап, біскуп
- POO** post office order / паштовы грашовы перавод
- POP** point of presence / влт. (фізічны) пункт уваходу ў інтэрнэт, месцазнаходжанне правайдара
- POP** point-of-purchase / месца продажу (куплі)
- pop** [pɒp] *adj* popular / разм. папулярны, масавы, які карыстаецца поспехам
- pop** popularly / папулярна, усенародна
- pop** population / насельніцтва, жыхарства
- POP** Post Office Preferred / пажаданая ўпакоўка паштовага адпраўлення
- POP** post office protocol / влт. паштовы пратакол
- POR** payable on receipt / падлягае аплаце пры атрыманні
- POR** pay on return / аплата пры звароце
- por** portion / 1. порцыя, частка; 2. юр. доля ў спадчыне
- porc** porcelain / I. фарфор; II. фарфоравы
- porn** [pɔ:n] *тс.* porno ['pɔ:nəʊ] *n* pornography / разм. парнаграфія
- port** portable / партатыўны, пераносны
- port** portfolio / партфель, партфолія
- port** portrait / партрэт
- Port** Portugal / Партугалія
- Port** Portuguese / I. партугальскі; II. 1. партугалец, партугалка; 2. партугальская мова
- POS** part of speech / лінгв. часціна мовы
- POS** point of sale / месца продажу (*у краме*)
- POS** point-of-service / пункт (абаненцкага) абслугоўвання
- pos** position / становішча, месцазнаходжанне, пазіцыя
- pos** positive / 1. станоўчы, пазітыўны; 2. пэўны, упэўнены
- POSB** post office savings bank / паштова-ашчадны банк

- posn** position / становішча, месца-знаходжанне, пазіцыя
- poss** possession / валоданне, уладанне
- poss** possessive / прыналежны
- poss** possible / магчымы, імаверны
- possn** possession / валоданне, уладанне
- POST** point of sale terminal / тэрмінал для плацяжу ў месцы продажу
- post** postal / паштовы
- postie** ['pəʊstɪ] *n* postman / *брыт. разм.* паштальён
- pot** potential / I. эл. патэнцыял; II. патэнцыяльны
- pot** [pɒt] *n* potentiometer / *разм.* патэнцыяметр
- POTUS** ['pəʊtəs] President of the United States / *амер. разм.* прэзідэнт ЗША
- POV** point of view / пункт погляду
- POW** prisoner of war / ваеннапалонны
- pp** pages / старонкі
- PP** parcel post / паштова-пасылочная служба
- PP** Parish Priest / *рэл.* кюрэ, парафіяльны святар
- PP** past participle / *лінгв.* дзеепрыметнік прошлага часу
- PP** past President / былы прэзідэнт
- P2P** peer-to-peer / *влт.* пірынгавы, дэцэнтралізаваны, аднарангавы
- PP** per procurationem / *лац. юр.* па даверанасці
- PP** personal property / асабістая ўласнасць, рухомая маёмасць
- pp** pianissimo / *іт. муз.* піянісіма
- PP** postpaid / з аплачанымі паштовымі расходамі
- pp** post prandium / *лац.* пасля яды
- PP** power plant / 1. электрастанцыя; 2. сілавая ўстаноўка
- pp** prepaid / аплачаны наперад
- pra** per power of attorney / праз паверанага
- ppb** parts per billion / *хім.* колькасць частак на мільярд
- PPC** picture postcard / мастацкая паштоўка
- ppd** postpaid / з аплачанымі паштовымі расходамі
- ppd** prepaid / аплачаны наперад
- PPE** personal protective equipment / індывидуальныя сродкі засцярогі
- PPE** Philosophy, Politics and Economics / курс філасофіі, палітыкі і эканомікі (*у Аксфордскім універсітэце*)
- pph** pamphlet / брашура, буклет, праспект
- ppi** pages per inch / *спец.* старонак на цалю
- ppi** participle / *лінгв.* дзеепрыметнік
- ppm** parts per million / *хім.* колькасць частак на мільён
- PPP** purchasing power parity / *эк.* парытэт пакупной здольнасці
- ppr** *тс.* **p.pr.** present participle / *лінгв.* дзеепрыметнік цяперашняга часу
- PPS** parliamentary private secretary / *брыт.* асабісты парламенцкі сакратар міністра
- PPS** post postscriptum / *лац.* другі пастскрыптум
- PPS** pulses per second / *влт.* імпульсаў у секунду
- ppt** precipitate / 1. *хім.* асадак; 2. *метэар.* ападкі
- pptn** precipitation / *хім.* асаджэнне, асадак
- PQ** previous question / прапанова аб пастаноўцы на галасаванне галоўнага пункта абмеркавання (*парламенцкі прыём*)
- PQ** Province of Quebec / правінцыя Квебек (*Канада*)
- pr** pair / пара
- pr** paper / I. папера; II. папяровы
- PR** payroll / плацежная ведамасць
- pr** per rectum / *лац. мед.* рэктальна

- pr** power / енергія, магутнасць, сіла
- pr** presbyopia / *мед.* старэчая дальназоркасць
- pr** present / I. прысутны; 2. сучасны; 3. існы; 4. *лінгв.* цяперашні
- PR** press release / прэс-рэліз, (афіцыйнае) паведамленне для прэсы
- pr** price / цана
- pr** priest / святар
- Pr** Prince / прынц, князь
- pr** printed / агублікаваны, друкаваны
- pr** prior / папярэдні
- PR** prize ring / *спарт.* 1. рынг; 2. прафесійны бокс
- pr** pronoun / *лінгв.* займеннік
- pr** pronunciation / вымаўленне
- PR** proportional representation / *паліт.* прынцып прапарцыянага прадстаўніцтва
- PR** public relations / 1. сувязь з грамадскасцю; 2. служба сувязі з грамадскасцю
- pr** Puerto Rico / Пуэрта-Рыка (*імя інтэрнэт-дамена*)
- pram** [præm] *n* perambulator / *брыт.* дзіцячая каляска
- preamp** ['pri:æmp] *n* preamplifier / *тэх.* папярэдні ўзмацняльнік
- prec** preceding / папярэдні
- pred** predicate / *лінгв.* прэдыкат, выказнік
- pred** predicative / *лінгв.* I. прэдыкатыўны; II. іменная частка выказніка
- pref** preface / прадмова
- pref** prefatory / уступны, уводны, папярэдні
- pref** prefect / прэфект
- pref** preference / перавага, ільгота, пераважнае права
- pref** preferred / 1. пажаданы; 2. *эк.* прывілеяваны
- pref** prefix / *лінгв.* прэфікс, прыстаўка
- prefab** ['pri:fæb] *n* prefabricated house / зборная канструкцыя, зборны дом
- prelim** preliminary / папярэдні, падрыхтоўчы
- prelims** [prɪ'limz] *pl n* preliminary examinations / *разм.* уступныя экзамены
- prem** [prem] *n* premature infant / *разм.* неданашанае дзіця
- prem** premium / I. 1. узнагарода, прэмія, надбаўка; 2. страхавая прэмія; II. выдатнай якасці
- prenup** [ˌpri:'nʌp] *n* prenuptial agreement / *разм.* шлюбны кантракт
- prep** [prep] *n* preparation / *разм.* падрыхтоўка
- prep** preparatory / падрыхтоўчы
- prep** [prep] *n* preparatory school / *амер.* падрыхтоўчая школа
- prep** preposition / *лінгв.* прыназоўнік
- prepd** prepared / падрыхтаваны, гатовы
- prepn** preparation / падрыхтоўка
- pres** present / 1. прысутны; 2. сучасны; 3. існы; 4. *лінгв.* цяперашні
- pres** presidency / прэзідэнцтва
- Pres** President / прэзідэнт
- pres** pressure / ціск
- pres** presumptive / меркаваны, гіпатэтычны
- Presb** Presbyterian / *рэл.* прэсвітэрыянін
- press** pressure / ціск
- prev** previous / папярэдні
- prez** [prez] *n* president / *амер. разм.* прэзідэнт
- PRF** pulse repetition frequency / *фіз.* частата паўтарэння імпульсаў
- pri** primary / 1. першапачатковы, першасны; 2. элементарны, асноўны
- pri** prison / турма
- pri** private / I. 1. прыватны, асабісты; 2. асобны, выключны; II. *ваен.* радавы

- prim** primary / 1. першапачатковы, першасны; 2. элементарны, асноўны
- prim** primitive / першабытны, першасны, прымітыўны
- prin** principally / галоўным чынам, у асноўным
- Princ** Principal / I. галоўны, асноўны; II. 1. дырэктар каледжа; 2. рэктар
- pris** prisoner / зняволены, арэстант, палсудны
- priv** private / I. прыватны, асабісты, асобны, выключны; II. *ваен.* радавы
- prk** park / 1. парк; 2. месца стаянкі
- prm** premium / I. 1. узнагарода, прэмія, надбаўка; 2. страхавая прэмія; II. выдатнай якасці
- prntr** printer / 1. друкар; 2. прынтар
- pro** [prəʊ] *adj* professional / *разм.* прафесійны
- pro** [prəʊ] *n* (*pl* **pros**) professional / *разм.* прафесіянал, профі
- pro** professional practitioner / прафесійны лекар-практык *або* юрыст-практык (*імя інтэрнэт-дамена*)
- pro** progressive / 1. прагрэсіўны, прагрэсавальны; 2. паслядоўны, паступовы
- pro** pronoun / *лінгв.* займеннік
- pro** [prəʊ] *n* (*pl* **pros**) prophylactic / прафілактычны сродак
- Pro** provost / 1. рэктар (*у некаторых каледжах*); 2. *ваен.* афіцэр вайскавой паліцыі
- PRO** Public Records Office / *брыт.* Дзяржаўны архіў
- PRO** public relations officer / супрацоўнік аддзела па сувязях з грамадскасцю
- pro-am** [ˌprəʊ'æm] *adj* professional-amateur / прафесійна-аматарскі
- prob** probable / імаверны, магчымы
- prob** probably / напэўна, мабыць, мусіць
- prob** [prɒb] *n* problem / *разм.* праблема
- proc** procedure / працэдура, парадак дзеяння
- proc** proceedings / працы, запіскі (*перыядычнае выданне*)
- proc** process / працэс
- proc** proclamation / дэкларацыя, абвясчэнне, абнародаванне
- Proc** Proctor / наглядчык, інспектар (*у каледжы*)
- prod** produced / зроблены, выраблены
- prod** producer / 1. вытворца, пастайнік; 2. рэжысёр-пастаноўшчык
- prod** product / 1. прадукт, прадукцыя; 2. выпрацоўка, выраб
- prod** production / 1. вытворчасць, выраб, здабыча; 2. прадукцыя
- Prod** [prɒd] *n* Protestant / *жарг.* *зневаж.* пратэстант
- prof** profession / прафесія, род заняткаў, сфера дзейнасці
- prof** professional / I. прафесійны; II. прафесіянал
- prof** [prɒf] *n* professor / *разм.* прафесар, выкладчык
- prog** [prɒg] *n* programme / *разм.* (тэле)праграма, (радыё)перадача
- prog** progress / прагрэс, развіццё, рух наперад
- prog** progressive / 1. прагрэсіўны, прагрэсавальны; 2. паслядоўны, паступовы
- prol** prologue / пралог
- prole** [prəʊl] *n* proletarian / *брыт. жарг. зневаж.* пралетар, рабочы
- PROLOG** *тс.* **Prolog** ['prəʊlɒg] *n* programming in logic / *влт.* мова праграмавання Пралог
- PROM** [prɒm] *n* programmable read only memory / *влт.* пастаяннае запамінальнае ўстройства (ПЗУ) з магчымасцю праграмавання

- prom** [prɒm] *n* promenade / *амер.* студэнцкі або школьны баль
- prom** [prɒm] *n* promenade concert / *брыт.* праменад-канцэрт
- prom** prominent / выдатны, славыты, знакаміты
- prom** promontory / *геагр.* мыс
- prom** promoted / павышаны (*у чыне, званні*)
- promo** ['prəʊməʊ] *n* (*pl -os*) promotion / *разм.* рэкламны фільм, ролік (*і пад.*)
- pron** pronominal / *лінгв.* займенны
- pron** pronoun / *лінгв.* займеннік
- pron** pronounced / акрэслены, выразны, ясны
- pron** pronunciation / вымаўленне
- prop** [prɒp] *n* propeller / *разм.* прапелер
- prop** [prɒp] *n* property / *жарг.* рэквізіт, бугафорыя
- prop** property / маёмасць, уласнасць
- prop** proposition / 1. прапанова, меркаванне, выказванне; 2. *мат.* тэарэма
- propl** proportional / прапарцыйны, суразмерны
- propn** proportion / прапорцыя, суадносіны
- proprr** proprietor / уласнік, уладальнік, гаспадар
- Pros** Prosecutor / абвінаваўца, пракурор
- pros** prosody / *лінгв.* прасодыя
- Prot** Protectorate / Пратэктарат
- Prot** Protestant / *рэл.* I. пратэстанцкі; II. пратэстант
- prov** proverb / прыказка, прымаўка, крылаты выраз
- prov** proverbial / які ўвайшоў у прымаўку, агульнавядомы
- Prov.** Proverbs / *рэл.* Прыпавесці, Прп.
- prov** provided / калі толькі, пры ўмове
- Prov** *тс.* **prov** province / правінцыя, вобласць, край, тэрыторыя
- prov** provincial / 1. правінцыйны, перыферыйны; 2. мясцовы
- prov** provision / забеспячэнне, нарыхтоўка, запас
- prov** provisional / часовы, папярэдні, умоўны
- Prov** Provost / 1. рэктар (*у каледжы*); 2. *ваен.* афіцэр вайсковай паліцыі
- prov** provision / забеспячэнне, нарыхтоўка, запас
- Provo** ['prəʊvəʊ] *n* (*pl -os*) Provisional IRA / член экстрэмісцкай групіроўкі Ірландскай рэспубліканскай арміі (IRA)
- prox** proximo / *лац.* наступнага месяца
- PRP** performance-related pay / *эк.* аплата па выніках працы
- PRP** profit-related pay / *эк.* аплата на аснове прыбытку
- prsmn** pressman / журналіст, рэпарціёр, газетчык, друкар
- PRT** party / вечарына (*ужыв.* у *тэкставых паведамленнях*)
- ps** Palestinian Territories / Палесцінскія тэрыторыі (*імя інтэрнэт-дамена*)
- PS** Passenger Steamer / пасажырскі параход
- PS** Permanent Secretary / пастаянны сакратар
- ps** picosecond / пікасекунда
- PS** Police Sergeant / сяржант паліцыі
- PS** postscriptum / *лац.* пастскрыптум
- PS** private secretary / асабісты сакратар
- PS** privy seal / малая дзяржаўная пячатка
- Ps.** Psalms / *рэл.* Псалмы, Пс.
- ps** pseudo / псеўда-, несапраўдны
- ps** pseudonym / псеўданім
- PS** public sale / публічныя таргі, аўкцыён
- PS** public school / 1. *брыт.* прыватная прывілеяваная школа; 2. *амер.* (бясплатная) сярэдняя школа

- Psa.** Psalms / *рэл.* Псалмы, Пс.  
**PSA** public service announcement / абвестка сацыяльнай рэкламы  
**PSBR** public sector borrowing requirement / *брыт. эк.* патрэба дзяржаўнага сектара ў пазыковых сродках  
**pseud** pseudonym / псеўданім  
**psf** pounds per square foot / фунтаў на квадратны фут  
**psgr** passenger / пасажыр  
**psi** pounds per square inch / фунтаў на квадратную цалю  
**psn** position / становішча, месцазнаходжанне, пазіцыя  
**PST** Pacific Standard Time / *амер., канад.* ціхаакіянскі паясны час  
**psych** [sɪk] *adj* psychiatric / *разм.* псіхіятрычны  
**psych** [sɪk] *n* psychiatrist / *разм.* псіхіятр  
**psych** [sɪk] *n* psychiatry / *разм.* псіхіятрыя  
**psych** psychical / псіхічны, душэўны  
**psych** [sɪk] *v tr* psychoanalyse / *разм.* праводзіць псіхааналіз  
**psych** [sɪk] *n* psychologist / *разм.* псіхалаг  
**psych** [sɪk] *n* psychology / *разм.* псіхалогія  
**psyche** ['sɪkɪ] *v tr* psychoanalyse / *разм.* праводзіць псіхааналіз  
**psycho** ['sɪkəʊ] *adj* psychiatric / *разм.* псіхіятрычны  
**psycho** ['sɪkəʊ] *n* (*pl -os*) psychopath / *разм.* псіх, псіхопат, вар'ят  
**psychol** psychological / псіхалагічны  
**psychol** psychology / псіхалогія  
**psyops** [sɪ'ɒps] *pl n* psychological operations / *ваен. жарг.* аперацыі па псіхалагічным уздзеянні на праціўніка  
**PT** Pacific time / *амер., канад.* ціхаакіянскі (паясны) час  
**pt** part / частка, доля  
**PT** past tense / *лінгв.* прошлы час  
**pt** patient / I. 1. хворы, пацыент; 2. паранены; II. цярплівы, настойлівы  
**pt** payment / аплата, плацэж, выплата  
**pt** peseta / песета (*грашовая адзінка*)  
**PT** physical therapist / фізіятэрапеўт  
**PT** physical therapy / фізіятэрапія  
**PT** physical training / фізічная культура, фізкультура  
**pt** pint / пінта (*мера ёмістасці*)  
**pt** point / 1. кропка, пункт; 2. момант; 3. пытанне, справа  
**Pt** Point / мыс, марская каса (*у назвах*)  
**pt** port / порт, гавань  
**pt** Portugal / Партугалія (*імя інтэрнэт-дамена*)  
**PT** post town / горад з паштовым аддзяленнем (*галоўным у акрузе*)  
**p.t.** pro tempore / *лац.* часова, да часу  
**PTA** Parent-Teacher Association / асацыяцыя настаўнікаў і бацькоў, школьны бацькоўскі камітэт  
**ptbl** portable / партатыўны, пераносны  
**ptd** painted / пафарбаваны, размаляваны  
**ptd** printed / апублікаваны, друкаваны  
**Pte** private / *ваен.* радавы  
**ptg** printing / 1. фота друкаванне; 2. паліграфія, друкарская справа  
**PTN** public telephone network / тэлефонная сетка агульнага карыстання  
**PTO** *тс.* **p.t.o.** please turn over / глядзіце на адвароце  
**PTO** power take-off / *тэх.* адбор магутнасці  
**ptr** printer / 1. друкар; 2. прынтар  
**ptrnmkr** patternmaker / мадэльшчык

**PTV** public television / громадське телебачення, некамерційне телебачення

**pty** party / партія

**Pty** proprietary / *аўстрал.* приватна компанія з обмеженою адказнасцю

**PU** pickup / *тэх.* датчык, вымяральны ператваральнік

**pub** public / громадскі, дзяржаўны, народны, публічны

**pub** publication / выданне, публікацыя

**pub** [pʌb] *n* public house / *асябл. брыт.* паб, піўная

**pub** published / апублікаваны, выданы

**pub** *тс.* **publ** publisher / выдавец

**pub** *тс.* **publ** publishing / выдавецкі

**publ** publication / выданне, публікацыя

**PUC** Public Utilities Commission / *амер.* Камісія па пытаннях дзейнасці камунальных служб

**PUD** pickup and delivery / *кам.* вываз і дастаўка

**puđ** [pʊd] *n* pudding / *брыт.* разм. пудынг, запяканка

**pulsar** ['pʌlsɑ:] *n* pulsating star / *астр.* пульсар

**punc** punctuation / пунктуацыя

**pur** purchase / купля, набыццё

**pur** purchaser / пакупнік

**pur** purification / ачыстка, ачышчэнне

**PV** par value / *эк.* намінальная вартасць, парытэт

**PV** photovoltaic / фотагальванічны

**PV** polyvinyl / *хім.* полівініл

**PVA** polyvinyl acetate / *хім.* полівінілацэат

**PVA** polyvinyl alcohol / *хім.* полівінілавы спірт

**PVC** polyvinyl chloride / *хім.* полівінілхларыд

**PVR** personal video recorder / персанальны відэаплэер з функцыяй запісу

**Pvt** private / *ваен.* радавы

**PW** packed weight / вага брута (*з упакоўкай*)

**pw** Palau / Палау (*імя інтэрнэт-дамена*)

**PW** policewoman / жанчына-паліцэйскі

**PW** prisoner of war / ваеннапалонны

**PW** public works / грамадскія работы

**PWA** person with AIDS / чалавек, хворы на СНІД (сіндром набытага імуннага дэфіцыту)

**pwd** powder / парашок, пудра

**power** / энергія, магутнасць, сіла

**pwt** pennyweight / *брыт.* пенівейт (*мера вагі*)

**PX** Post Exchange / *амер.* вайсковая крама

**PX** private exchange / асобная тэлефонная станцыя (АТС) без выхаду ў гарадскую сетку

**py** Paraguay / Парагвай (*імя інтэрнэт-дамена*)

**pymt** payment / аплата, плацеж, выплата

**pyro** pyrotechnic / піратэхнічны

## Q

**Q** quality / 1. якасць; 2. якасць; 3. гатунак

**q** quantity / колькасць, велічыня, памер

**q** quart / кварта (*мера ёмістасці*)

**q** quarter / 1. чвэрць; 2. квадра; 3. квартал

**q** quarterly / I. кварталны, трохмесячны; II. паквартальна

**Q** Quartermaster / *ваен.* інтэндант

**Q** quarto / *друк.* ін-кварта

**Q** Queen / 1. каралева; 2. фэрзь (*шахматная фігура*)

**Q** question / пытанне

- q** quick / шпаркі, хуткі
- q** quintal / цэнтнер, квінтал (*мера вагі*)
- qa** Qatar / Катар (*імя інтэрнэт-дамена*)
- QB** quarterback / *амер. спарт.* вядучы гулец
- QB** Queen's Bench / *брыт.* Суд Каралеўскай лавы, Каралеўскі суд
- QC** Quebec / Квебек (*правінцыя Канады*)
- QC** Queen's Counsel / *брыт.* каралеўскі адвакат
- QCD** quantum chromodynamics / *фіз.* квантавая хромадынаміка
- q.e.** quod est / *лац.* гэта значыць, г. зн.
- QED** quantum electrodynamics / *фіз.* квантавая электрадынаміка
- QED** *тс.* **q.e.d.** quod erat demonstrandum / *лац.* што і трэба было даказаць (*давесці*)
- QEF** *тс.* **q.e.f.** quod erat faciendum / *лац.* што і трэба было зрабіць
- QEI** *тс.* **q.e.i.** quod erat inveniendum / *лац.* што і трэба было знайсці
- QF** quick-firing / скарастрэльны
- q.i.d.** quater in die / *лац.* чатыры разы ў дзень
- qI** quintal / цэнтнер, квінтал (*мера вагі*)
- Qld** *тс.* **QLD** Queensland / Квінсленд (*штат Аўстраліі*)
- qIty** quality / 1. уласцівасць; 2. якасць; 3. гатунак
- QM** Quartermaster / *ваен.* інтэндант
- QMC** Quartermaster Corps / *ваен.* асабовы склад інтэнданцкай службы
- q.n.** quaque nocte / *лац.* кожны вечар (кожную ноч)
- qn** question / пытанне
- qn** quotation / вытрымка, цытата
- qr** quarter / 1. чвэрць; 2. квадра; 3. квартал
- qr** quarterly / I. кварталны, трохмесячны; II. паквартальна
- qr** quire / *друк.* (сфальцаваны) аркуш паперы
- qs** quantum sufficit / *лац.* колькі патрэбна
- QSO** quasi-stellar object / *астр.* квазар, квазізоркавы аб'ект
- qt** quantity / колькасць
- qt** quart / кварта (*мера ёмістасці*)
- q.t.** (on the) quiet / таемна, употай
- qtly** *тс.* **qtr** quarterly / I. кварталны, трохмесячны; II. паквартальна
- qtrs** quarters / *ваен.* кватэры (*афіцэраў*), казармы
- qty** quantity / колькасць
- qtz** quartz / кварц
- qu** quart / кварта (*мера ёмістасці*)
- qu** quarter / чвэрць (*мера даўжыні*), гарнец (*мера ёмістасці*)
- qu** question / пытанне
- quad** [kwɒd] *n* quadrangle / *разм.* чатырохкутны двор або пляц
- quad** quadrant / *мат.* чвэрць акружыны, квадрант
- quad** [kwɒd] *adj* quadraphonic / квадрафанічны
- quad** [kwɒd] *n* quadriceps / чатырохгаловая мышца
- quad** quadrilateral / *мат.* I. чатырохкутнік; II. чатырохбаковы
- quad** [kwɒd] *n* quadrillion / квадрыльён
- quad** [kwɒd] *n* quadruplet / *разм.* адзін з чатырох блізнят
- qual** qualification / кваліфікацыя, прыдатнасць
- qual** qualified / кваліфікаваны, кампетэнтны
- qual** qualitative / якасны
- qual** quality / 1. уласцівасць; 2. якасць; 3. гатунак
- quango** ['kwæŋgəʊ] *n* (*pl -os*) quasinongovernmental organization / *брыт.* квазіаўтаномная няўрадавая арганізацыя
- quant** quantitative / колькасны



**quar** quarter / 1. чвэрць; 2. квадра; 3. квартал

**quar** quarterly / I. кварталны, трох-месячны; II. паквартальна

**quasar** ['kweɪzɑ:] *n* quasi-stellar object / *астр.* квазар, квазізоркавы аб'ект

**qubit** ['kju:bit] *n* quantum bit / *влт.* квантавы біт

**Que** Quebec / Квебек (*правінцыя Канады*)

**ques** question / пытанне

**quint** quintuple / 1. пяцікратны, пяціразовы; 2. які складаецца з пяці прадметаў (частак)

**quot** quotation / вытрымка, цытата

**QV** quantum vis / *лац.* у любой колькасці

**qu** query / пытанне, запыт

**qz** quartz / кварц

## R

**R** rabbi / *рэл.* рабін

**R** radial / радыяльны, прамянёвы

**r** radio / 1. радыё; 2. радыёпрыёмнік

**r** radius / радыус

**r** railroad; railway / чыгунка

**r** rain / I. дождж; II. іслі (*пра дождж*)

**r** range / *ваен.* дальнасць, палігон

**r** rare / рэдкі

**r** ratio / суадносіны, прапорцыя, каэфіцыент

**R** Reaumur / *фіз.* шкала Рэамюра

**r** recipe / 1. рэцэпт; 2. набор каманд

**r** reconnaissance / *ваен.* разведка

**r** recto / *друк.* першая старонка

**R** rector / 1. рэктар (*універсітэта*); 2. дырэктар (*школы*); 3. прыходскі святар, пастар

**R** regina / *лац.* каралева

**R** registered (trademark) / зарэгістраваны (*пра гандлёвую марку*)

**R** Republican / рэспубліканец, член рэспубліканскай партыі

**r** reserves / *эк.* рэзервы, запасы

**R** resistance / *фіз.* супраціўленне

**R** response / *рэл.* екення

**R** rex / *лац.* кароль

**r** river / рэчка, рака

**r** roentgen / *фіз.* рэнтген

**R** rook / *падзя,* тура (*шахматная фігура*)

**R** rouble / рубель

**r** route / маршрут, шлях, траса

**R** Royal / каралеўскі

**r** rubber / гума, каўчук

**RA** radioactive / радыеактыўны

**RA** rear admiral / контр-адмірал

**RA** regular army / рэгулярныя войскі

**RA** right ascension / *астр.* просты ўзыход

**RA** Royal Academician / *брыт.* мастак-акадэмік, член Каралеўскай акадэміі мастацтваў

**RA** Royal Academy (of Arts) / *брыт.* Каралеўская акадэмія мастацтваў

**RA** Royal Artillery / *брыт.* Каралеўская артылерыя

**RAAF** Royal Australian Air Force / Каралеўскія ваенна-паветраныя сілы Аўстраліі

**RAC** Royal Automobile Club / *брыт.* Каралеўскі аўтамабільны клуб

**racon** ['reɪkɒn] *n* radar beacon / радыёлакацыйны маяк

**rad** radial / радыяльны, прамянёвы

**rad** radian / *мат.* радыян

**rad** [ræd] *n* radiation absorbed dose / *фіз.* рад

**rad** radiator / *тэх.* радыятар, батарэя

**rad** radical / I. фундаментальны, радыкальны; II. 1. радыкал; 2. *лінгв., мат.* карань

**rad** radio / 1. радыё; 2. радыёпрыёмнік

**rad** radium / *хім.* радый

**rad** radius / радыус

- RADA** ['rɑ:də] Royal Academy of Dramatic Art / *брыт.* Каралеўская акадэмія тэатральнага мастацтва
- radar** ['reɪdɑ:] *n* radio detecting and ranging / радыёлакатар, радар
- RAdm** Rear Admiral / контр-адмірал
- RAE** Royal Aircraft Establishment / *брыт.* Каралеўскі авіяцыйны цэнтр
- RAF** [ræf] Royal Air Force / *разм.* ваенна-паветраныя сілы Вялікабрытаніі
- RAFVR** Royal Air Force Volunteer Reserve / *брыт.* дабравольніцкі рэзерв Каралеўскіх ваенна-паветраных сіл
- rag** [ræg] *n* ragtime / *муз.* кампазіцыя ў стылі «рэгтайм»
- RAM** [ræm] *n* random access memory / *впт.* аператыўная памяць, аператыўнае запамінальнае ўстройства, АЗУ
- r.a.m.** relative atomic mass / *фіз., хім.* адносная атамная маса
- RAM** Royal Academy of Music / *брыт.* Каралеўская акадэмія музыкі
- RAN** Royal Australian Navy / Каралеўскі ваенна-марскі флот Аўстраліі
- R & B** rhythm and blues / *муз.* рытм-н-блюз
- R & CC** riot and civil commotion / беспарадкі і грамадскія хваляванні
- R & D** research and development / (навуковыя) даследаванні і (канструктарскія) распрацоўкі
- R & R** rest and recuperation / *амер. ваен.* пабыўка
- R & R** rest and rehabilitation / адпачынак і рэабілітацыя
- R & R** rock and roll / *муз.* рок-н-рол
- RAS** Royal Agricultural Society / *брыт.* Каралеўскае сельскагаспадарчае таварыства
- RAS** Royal Astronomical Society / *брыт.* Каралеўскае астранамічнае таварыства
- RATO** ['reɪtəʊ] *n* rocket-assisted takeoff / узлёт з ракетным паскаральнікам
- RB-** reconnaissance bomber / *ваен.* бамбавальнік-разведчык
- RB** right back / *спарт.* правы абаронца
- rb** rouble / рубель
- RBC** red blood count / *мед.* колькасць эрытрацытаў
- RBE** relative biological effectiveness / *біял.* рэлятыўная біялагічная эфектыўнасць
- RC** Red Cross / Чырвоны Крыж
- RC** rehabilitation centre / цэнтр сацыяльнай рэабілітацыі
- RC** reinforced concrete / жалезабетон
- RC** remote control / дыстанцыйнае кіраванне
- RC** Roman Catholic / I. рымска-каталіцкі; II. каталік, каталічка
- RCA** Royal College of Art / *брыт.* Каралеўскі мастацкі каледж
- RCAF** Royal Canadian Air Force / Каралеўскія ваенна-паветраныя сілы Канады
- rcd** received / (агульна)прыняты, агульнапрызнаны
- rcd** record / I. 1. запіс, рэгістрацыя; 2. дасье; 3. *спарт.* рэкорд; II. запісваць, рэгістраваць
- RCM** radar countermeasure / радыёлакацыйнае процідзеянне
- RCM** Royal College of Music / *брыт.* Каралеўскі музычны каледж
- RCMP** Royal Canadian Mounted Police / Каралеўская канадская канная паліцыя
- rcn** reconnaissance / разведка
- RCN** Royal Canadian Navy / Каралеўскі канадскі ваенна-марскі флот
- RCO** Royal College of Organists / *брыт.* Каралеўскі каледж арганістаў
- RCP** Royal College of Physicians / *брыт.* Каралеўскі каледж тэрапеўтаў

- rcpt** receipt / квіток, таварны чэк
- RCS** Royal College of Surgeons / *брыт.* Каралеўскі каледж хірургаў
- rcr** recruit / *ваен.* навабранец, прызыўнік
- RCT** Royal Corps of Transport / Каралеўскія транспартныя войскі
- rcrg** recruiting / вербаванне, набор, камплектаванне асабовага складу
- rcvr** receiver / (радыё)прымальная прылада, тэх. рэсівер
- RCVS** Royal College of Veterinary Surgeons / *брыт.* Каралеўскі каледж ветэрынарных хірургаў
- rd** red / чырвоны
- RD** refer to drawer / *фін.* «звяртайцеся да чэкадаўцы» (*надпіс на неаплачаным чэку*)
- Rd** *тс.* **rd** Road / 1. дарога, гасцінец, шлях; 2. вуліца (*у назвах*)
- rd** rod / *брыт.* род, перч (*мера даўжыні*)
- rd** rood / *брыт.* руд (*адзінка плошчы*)
- RD** running days / каляндарныя дні
- RD** rural dean / *рэл.* благачынны
- RD** rural district / сельская акруга
- Rd** rutherford / *фіз.* рэзерфорд
- RDA** recommended daily allowance / рэкамендаваны сутачны рацыён
- RDA** Regional Development Agency / *брыт.* агенцтва рэгіянальнага развіцця
- RDC** rural district council / *брыт.* рада сельскай акругі
- RDF** radio direction finder / тэх. радыёпеленгатар
- rdv** rendezvous / дамоўленая сустрэча, спатканне
- RE** rate of exchange / *фін.* абменны (валютны) курс
- RE** real estate / нерухомая маёмасць
- re** reference / 1. спасылка, даведка; 2. рэкамендацыя, водгук
- re** Reunion Island / востраў Рэюньён (*імя інтэрнэт-дамена*)
- RE** right end / *спарт.* правы крайні
- RE** Royal Engineers / *брыт.* інжынерныя войскі
- re** referee / рулія (*грашовая адзінка*)
- Réaum** Réaumur (scale) / *фіз.* шкала Рэаюра
- rec** receiver / (радыё)прымальная прылада, тэх. рэсівер
- rec** recipe / 1. рэцэпт; 2. набор каманд
- rec** reclamation / рэкламацыя, прэтэнзія
- rec** record / I. 1. запіс, рэгістрацыя; 2. дасье; 3. *спарт.* рэкорд; II. запісваць, рэгістраваць
- rec** recorder / аўтаматычная запісвальная прылада, магнітафон
- rec** [rek] *n* recreation (ground) / *разм.* спортпляцоўка, пляцоўка для гульні
- recap** ['ri:kæp] *v tr* recapitulate / *разм.* рэзюмаваць, падсумоўваць
- recce** ['rekɪ] *n* reconnaissance / *ваен.* *разм.* разведка
- recce** ['rekɪ] *v tr* reconnoitre / *ваен., геад.* *разм.* праводзіць разведку, разведваць
- recd** *тс.* **rec'd** received / (агульна) прыняты, агульнапрызнаны
- recit** recitative / *муз.* рэчытатыў
- recm** recommend / рэкамендаваць, раіць
- recpst** receptionist / сакратар, адміністратар
- recpt** *тс.* **rect** receipt / квіток, таварны чэк
- rect** rectangle / прастакутнік
- rect** rectifier / *эл.* выпрасталынік (*току*)
- red** reduce / зніжаць, скарачаць, памяншаць
- red** reduction / зніжэнне, скарачэнне, памяншэнне, спад
- ref** [ref] *n* referee / *разм.* рэферы, арбітр

- ref** reference / 1. спасылка, даведка; 2. рэкамендацыя, водгук
- ref** referred / вышэйзгаданы
- ref** reformation / пераўтварэнне, удасканаленне
- ref** reformed / рэфармаваны, палепшаны
- Ref. Ch.** Reformed Church / *рэл.* рэфармацкая царква
- refg** refrigerator / рэфрыжэратар, халадзільнік
- refl** reflection / адлюстраванне, адбітак
- refl** reflex / 1. адлюстраванне; 2. *біял.* рэфлекс, звычка
- refl** reflexive / *лінгв.* зваротны
- refr** refraction / *фіз.* праламленне, рэфракцыя
- refr** refrigerate / ахалоджваць, замарожваць
- reg** regent / рэгент
- reg** regiment / полк
- reg** region / край, вобласць, акруга, раён
- reg** registered / 1. зарэгістраваны; 2. дыпламаваны; 3. *фін.* імяны
- reg** registry / 1. рэгістрацыя; 2. рэгістратура; 3. рээстр
- reg** regular / 1. правільны; 2. рэгулярны, сістэматычны; 3. стандартны
- reg** regulation / 1. рэгуляванне, упарадкаванне; 2. пастанова; 3. рэгламент
- regd** registered / 1. зарэгістраваны; 2. дыпламаваны; 3. *фін.* імяны
- regl** regimental / палкавы
- rego** ['redʒəv] *n* (*pl -os*) registration / *аўстрал. разм.* рэгістрацыя транспартнага сродку
- Reg. Prof.** Regius Professor / прафесар каралеўскай кафедры
- Regt** Regent / правіцель
- regt** regiment / полк
- regtl** regimental / палкавы
- rehab** ['ri:hæb] *n* rehabilitation / *разм.* рэабілітацыя, аднаўленне
- rel** relating / які датычыцца (*каго-н., чаго-н.*)
- rel** relative / адносны, рэлятыўны
- rel** relay / *тэх.* рэле, пераключальнік
- rel** relief / (*матэрыяльная*) дапамога, змена, падмацаванне
- rel** religion / рэлігія
- REM** rapid eye movement / сон з хуткімі рухамі вачэй, хуткі сон
- rem** remittance / *эк.* грашовы перавод
- REM** *тс.* **rem** roentgen equivalent man / біялагічны эквівалент рэнтгену, БЭР
- rep** repair / I. рамонт; II. рамантаваць
- rep** repeat / паўтараць, паўтарацца
- rep** [rep] *n* repertory (company) / пасатайная трупя з пэўным рэпертуарам
- rep** [rep] *n* repetition / паўтарэнне (*фізічных практыкаванняў*)
- rep** report / данясенне, паведамленне, даклад, рапарт
- Rep** Representative / *амер.* член палаты прадстаўнікоў
- rep** [rep] *n* representative / (*гандлёвы*) прадстаўнік
- Rep** Republic / рэспубліка
- Rep** Republican / *амер.* член рэспубліканскай партыі; рэспубліканец
- rep** [rep] *n* reputation / *разм.* рэпутацыя
- repl** replace / замяняць, замяшчаць
- repl** replacement / замена, замяшчэнне, падстаноўка
- repo** repossession / аднаўленне права на валоданне
- repo** ['ri:pəv] *n* (*pl -os*) repurchase agreement / *разм.* дагавор аб продажы (*каштоўных папер*) з правам выкупу па абумоўленай цане

- repr** reprint / I. перавыдаваць, перадрукоўваць без зменаў; II. перадрук, копія
- repro** ['ri:prəʊ] *n* reproduction / 1. рэпрадукцыя, копія; 2. друк. выдавецкі арыгінал
- rept** receipt / квіток, таварны чэк
- rept** report / данясенне, паведамленне, даклад, рапарт
- reptd** reprinted / перавыдадзены
- Repub** Republic / рэспубліка
- Repub** Republican / амер. член рэспубліканскай партыі; рэспубліканец
- req** request / 1. просьба, патрабаванне; 2. запыт, заяўка
- reqmt** requirement / патрабаванне, неабходнасць, патрэба
- res** research / даследаванне
- res** reserve / запас, рэзерв
- res** residence / месцапражыванне, месцазнаходжанне
- res** residue / 1. астатак; 2. хім. асадак
- res** resigned / адстаўны, у адстаўцы
- res** resistance / супраціўленне
- resp** respectively / адпаведна
- resp** respiratory / мед. рэспіраторны, дыхальны
- resp** respondent / юр. адказчык
- restr** restaurant / рэстаран
- ret** retain / трымаць, утрымліваць, акумуляваць
- ret** retard / запавольваць, затрымліваць, тармазіць
- ret** retired / адстаўны, у адстаўцы, на пенсіі
- ret** return / 1. вяртанне, зварот; 2. эк. даход, прыбытак
- retd** retained / рэшткавы, астаткавы
- retd** retired / адстаўны, у адстаўцы, на пенсіі
- retnr** retainer / папярэдні ганарар
- Rev.** Revelation / рэл. Аб'яўленне Яна Багаслова, Аблн.
- rev** revenue / даход, выручка
- Rev.** Reverend / вялебны, дастойны (*тытулаванне святара*)
- rev** reversed / супрацьлеглы, адваротны, рэверсаваны
- rev** review / агляд, рэцэнзія, крытычны артыкул
- rev** revise / правяраць, выпраўляць
- rev** revised / выпраўлены
- rev** revision / рэвізія, перагляд, інспекцыя, кантроль
- rev** [rev] *n* revolution / абарот (*рухавіка*)
- rev** revolving / які верціцца, паваротны
- Revd** Reverend / вялебны, дастойны (*тытулаванне святара*)
- reverb** ['ri:vəb, rɪ'vəb] *n* reverberate / муз. штучнае рэха
- revol** revolution / тэх. абарот, цыкл
- Rev. Ver.** Revised Version (of the Bible) / Выпраўленае выданне (Бібліі)
- RF** radio frequency / радыёчастата
- RF** range finder / дальнамер, лака-тар
- RF** rapid fire / ваен. беглы агонь
- RF-** reconnaissance fighter / амер. ваен. разведчык-знішчальнік
- RF** rheumatic fever / мед. рэўматызм
- RF** right forward / спарт. правы форвард
- RF** rough finish / спец. чарнавая апрацоўка
- RFB** right fullback / спарт. правы абаронца
- RFC** radio-frequency choke / тэх. высокачастотны дросель
- RFC** Rugby Football Club / брыт. Клуб рэгбі
- rfl** refuel / папоўніць запас паліва, дазаправіць
- RFP** request for proposal / эк. запыт прапановы
- RG** reduction gear / тэх. рэдукцыйная перадача

- RG** right guard / *спарт. амер.* правы абаронца
- RGB** red, green, blue / *спец.* чырвоны-зялёны-сіні (*колераметрычная сістэма*)
- RGS** Royal Geographical Society / *брыт.* Каралеўскае геаграфічнае таварыства
- rgt** regiment / полк
- RH** relative humidity / адносная вільготнасць
- Rh** rhesus (factor) / *біяхім.* рэзус-фактар
- RH** Rockwell hardness / *фіз.* цвёрдасць паводле Роквела
- RH** Royal Highness / Каралеўская Высокасць
- rhap** rhapsody / *муз.* рапсодыя
- RHB** right halfback / *спарт.* правы паўабаронца
- rhd** right-hand drive / правабаковае кіраванне (*транспартным сродкам*)
- rheo** rheostat / *фіз.* рэастант
- RHG** Royal Horse Guards / *брыт.* Каралеўскі коннагвардзейскі полк
- rhino** ['raɪnəʊ] *n (pl -os)* rhinoceros / *разм.* насарог
- RHQ** regimental headquarters / *ваен.* штаб палка
- RHS** Royal Historical Society / *брыт.* Каралеўскае гістарычнае таварыства
- RHS** Royal Horticultural Society / *брыт.* Каралеўскае таварыства садаводаў
- RI** refractive index / *фіз.* каэфіцыент праламлення
- RI** Regina et Imperatrix / *лац.* каралева і імператрыца
- RI** Rex et Imperator / *лац.* кароль і імператар
- RI** Rhode Island / Род-Айленд (*штат ЗША*)
- RI** Royal Institution / Каралеўская асацыяцыя
- RIA** radioimmunoassay / *мед.* радыё-імуналагічны аналіз
- RIBA** Royal Institute of British Architects / Каралеўскі інстытут брытанскіх архітэктараў
- RIC** Royal Institute of Chemistry / *брыт.* Каралеўскі хімічны інстытут
- RISC** [risk] reduced instruction set computer / ЭВМ са скарачаным наборам каманд
- RJ** road junction / перасячэнне дарог, дарожны вузел
- rkt** rocket / ракета, рэактыўны снарад
- RL** radiolocation / радыёлакацыя
- RL** rocket launcher / ракетная ўстаноўка
- RL** Rugby League / Ліга рэгбі
- rls** release / выпускаль, публікаваль
- rly** railway / чыгунка
- RM** radioman / радыст, радыётэхнік, радыёінжынер
- rm** room / 1. пакой; 2. аўдыторыя; 3. месца
- RM** Royal Mail / *брыт.* Каралеўская пошта
- RM** Royal Marines / *брыт.* Каралеўская марская пяхота
- RMA** Royal Military Academy / *брыт.* Каралеўская ваенная акадэмія
- RMI** radio magnetic indicator / *ав.* радыёмагнітны індыкатар
- r.m.m.** relative molecular mass / *фіз., хім.* адносная малекулярная маса
- RMS** root-mean-square / *мат.* сярэднеквадратны
- RMS** Royal Mail Service / *брыт.* Каралеўская паштовая служба
- RMT** National Union of Rail, Maritime and Transport Workers / Нацыянальны саюз чыгуначнікаў, маракоў і транспартнікаў
- RN** registered nurse / *брыт.* дыпламаваная медыцынская сястра

- RN** Reynolds number / *фіз.* лік Рей-нальдса
- RN** Royal Navy / *ваенна-марскі флот Вялікабрытаніі*
- RNA** ribonucleic acid / *біяхім.* рыба-нуклеінавая кіслата, РНК
- RNAS** Royal Naval Air Service / *авіяцья ваенна-марскіх сіл Вялікабрытаніі*
- rnd** round / *круглы, сфэрычны*
- rng** range / *ваен.* дальнасць, палігон
- RNIB** Royal National Institute for the Blind / *брыт.* Каралеўскі нацыянальны інстытут дапамогі сляпым
- RNID** Royal National Institute for the Deaf / *брыт.* Каралеўскі нацыянальны інстытут дапамогі глухім
- RNLI** Royal National Lifeboat Institution / *брыт.* Каралеўскае нацыянальнае таварыства ратавання на водах
- RNR** Royal Naval Reserve / *брыт.* рэзерв ваенна-марскіх сіл
- RNVR** Royal Naval Volunteer Reserve / *брыт.* добраахвотніцкі рэзерв ваенна-марскіх сіл
- rnwy** runway / *узлётна-пасадачная паласа*
- RO** radar operator / *радыёмэтрыст*
- RO** receiving office / *прымальня*
- ro** recto / *друк.* правая старонка
- ro** Romania / *Румынія (імя інтэрнэт-дамена)*
- ro** rood / *рэл.* крыж, распяшце
- RO** Royal Observatory / *брыт.* Каралеўская абсерваторыя
- robomb** ['rəʊ,bɒm] *n* robot bomb / *кіроўная авіяцыйная бомба*
- ROC** Royal Observer Corps / *брыт.* Каралеўская служба проціпаветранай абароны
- ROFL** rolling on floor laughing / *зайшоўся ад смеху (ужыв. у тэкставых паведамленнях)*
- ROG** receipt of goods / *кам.* атрыманне тавару
- ROI** return on investment / *эк.* рэнтабельнасць інвестыцый
- Rolls** [rəʊlz] *n* Rolls-Royce / *разм.* ролс-ройс
- ROM** [rɒm] *n* read only memory / *впт.* пастаяннае запамінальнае ўстройства, ПЗУ
- Rom** Roman / *I.* рымскі; *2.* лацінскі; *II.* рымлянін
- Rom** Romance (languages) / *раманскія мовы*
- Rom** Romania / *Румынія*
- Rom** Romanian / *I.* румынскі; *II.* 1. румын, румынка; *2.* румынская мова
- Rom.** Romans / *рэл.* Пасланне да Рымлянаў, Рым.
- rom** roman (type) / *1.* друк. просты шрыфт; *2.* лацінскі шрыфт
- Rom. Cath.** Roman Catholic / *I.* рымска-каталіцкі; *II.* каталік, каталічка
- romcom** ['rɒm,kɒm] *n* romantic comedy / *разм.* рамантычная камедыя
- roo** [ru:] *n* kangaroo / *аўстрал.* разм. кенгуру
- ROP** run-of-paper / *(размяшчэнне рэкламы)* паводле меркавання выдаўца
- ROSPA** ['rɒspə] Royal Society for the Prevention of Accidents / *брыт.* Каралеўскае таварыства папярэджвання здарэнняў
- rot** *тс.* **rotn** rotation / *вярчэнне, чаргаванне, ратацыя*
- roul** roulette / *рулетка*
- RP** Received Pronunciation / *брыт.* нарматыўнае вымаўленне
- RP** Regius Professor / *прафесар каралеўскай кафедры*
- RP** reply paid / *з аплачаным адказам*
- RP** reprint / *I.* перавыдаваць, перадрукоўваць без зменаў; *II.* перадрук, копія
- rp** rupiah / *рупія (грашовая адзінка)*

- RP** rust preventive / антыкаразійны сродак
- RPG** report program generator / *в.л.* генератар бізнес-справаздач
- RPG** role-playing game / ролевая гульня
- RPI** retail price index / *брыт.* індэк рознічных цэн
- rpm** resale price maintenance / *брыт.* сістэма цвёрдых рознічных цэн
- RPM** revolutions per minute / *тэх.* абаротаў у хвіліну
- RPO** railway post office / чыгуначная паштовая кантора
- RPS** revolutions per second / *тэх.* абаротаў у секунду
- RPS** Royal Photographic Society / *брыт.* Каралеўскае фатаграфічнае таварыства
- rpt** repeat / паўтараць
- rpt** report / данясенне, паведамленне, даклад, рапарт
- rptd** reprinted / перавыдадзены
- RPV** remotely piloted vehicle / беспілотны транспартны сродак, тэлепілатаўны апарат
- RQ** respiratory quotient / *біяхім.* дыхальны каэфіцыент
- RR** railroad / *амер., канад.* чыгунка
- RR** Right Reverend / Высокадастойны (*тытулаванне епіскапа*)
- rRNA** ribosomal RNA / *біяхім.* рыба-сомная РНК, рРНК
- RRP** recommended retail price / *кам.* рэкамендаваная рознічная цана
- RRSP** Registered Retirement Savings Plan / *канад.* зарэгістраваны пенсійны ашчадны план
- RS** radio station / радыёстанцыя
- RS** recruiting station / прызыўны пункт
- RS** Royal Society / *брыт.* Каралеўскае таварыства
- RSA** Republic of South Africa / Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка
- RSA** Royal Scottish Academy / Каралеўская шатландская акадэмія
- RSA** Royal Society of Arts / *брыт.* Каралеўскае таварыства мастацтваў
- RSC** Royal Shakespeare Company / *брыт.* Каралеўская шэкспіраўская трупa
- RSC** Royal Society of Chemistry / *брыт.* Каралеўскае хімічнае таварыства
- RSg** rate support grant / *брыт.* *фін.* падатковы грант
- RSGB** Radio Society of Great Britain / Таварыства радыёаматараў Вялікабрытаніі
- RSI** repetitive strain (stress) injury / *мед.* траўма, выкліканая працяглым выкананнем аднатыпных аперацый
- RSL** Royal Society of Literature / *брыт.* Каралеўскае таварыства літаратуры
- RSM** regimental sergeant major / *ваен.* палкавы старшыня
- RSM** Royal Society of Medicine / *брыт.* Каралеўскае медыцынскае таварыства
- RSO** railway sorting office / служба фармавання чыгуначных саставаў
- RSPB** Royal Society for the Protection of Birds / *брыт.* Каралеўскае таварыства аховы птушак
- RSPCA** Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals / *брыт.* Каралеўскае таварыства абароны жывёл ад жорсткага абыходжання
- RSV** Revised Standard Version (of the Bible) / Выпраўленае стандартнае выданне (Бібліі)
- RSVP** répondez s'il vous plaît / *фр.* калі ласка, адкажыце (*на запрашэнне*)
- RT** radio technician / радыётэхнік



- RT** radio telephony / радыётэле-  
фанія
- RT** register ton / *мар.* рэгістравая  
тона
- RT** released time / вызваленне ад на-  
грузкі
- RT** return ticket / білет у два бакі,  
білет «туды і назад»
- rt** right / I. правы, правільны; II. *юр.*  
права, прывілея
- RT** right tackle / *амер. спарт.* правы  
паўабаронца
- RT** room temperature / хатняя тэм-  
пература
- RT** running title / *друк.* калонтыгул
- RTA** road traffic accident / дарожна-  
транспартнае здарэнне, ДТЗ
- RTC** Round Table Conference / кан-  
ферэнцыя за круглым сталом
- RTF** rich text format / *впт.* пашыраны  
тэкставы фармат
- Rt Hon.** Right Honourable / высока-  
паважаны, высокашаноўны
- RTN** registered trade name / зар-  
рэгістраваная фірмавая назва,  
гандлёвая марка
- RTR** Royal Tank Regiment / кара-  
леўскі танкавы полк
- Rt Rev. тс. Rt Revd** Right Reverend /  
Высокадастойны (*тытулаванне  
епіскапа*)
- rtv** rarity / рэдкасць, рарытэт
- RU** Rugby Union / *брыт.* Саюз рэгбі  
(*аматарская асацыяцыя*)
- ru** Russian Federation / Расійская  
Федэрацыя (*імя інтэрнэт-дамена*)
- rub** rubber / гума, гумавы
- Russ** Russia / Расія
- Russ** Russian / I. расійскі, рускі;  
II. 1. расіянін, расіянка; рускі,  
руская; 2. руская мова
- rv** random variable / *стат.* выпадко-  
вая велічыня
- RV** recreational vehicle / *асабл. амер.*  
фургон для аўтатурызма
- RV** rendezvous / дамоўленая сустрэ-  
ча, спатканне
- RV** Revised Version (of the Bible) /  
Выпраўленае выданне (Бібліі)
- RVA** reactive volt-ampere / *фіз.* рэак-  
тыўны вольт-ампер
- RW** radiological warfare / радыелагіч-  
ная вайна
- rw** railway / чыгунка
- RW** right of way / права першачарго-  
вага праезду
- RW** Right Worshipful (Worthy) / высо-  
капаважаны, высокашаноўны
- rw** Rwanda / Руанда (*імя інтэрнэт-  
дамена*)
- rwd** rear-wheel drive / аўта задні пры-  
вод
- rwv** тс. **ry** railway / чыгунка
- Ry** Rydberg / *фіз.* рыдберг (*пазасіс-  
тэмная адзінка энергіі*)

## S

- S.** тс. **s** saint / 1. рэл. святы (*канані-  
заваны*); 2. праведнік; вернік
- s** sand / пясок
- s** school / школа
- S** search / 1. пошук, вывучэнне;  
2. *амер.* расследаванне
- s** second / секунда
- s** secondary / 1. сярэдні; 2. другас-  
ны, вытворны; 3. дапаможны,  
даланы
- S** section / 1. секцыя; 2. раздзел, гла-  
ва; 3. частка, адрэзак; 4. сячэнне
- s** see / глядзі
- s** semi / палова, паў-
- S** Senate / сенат
- S** September / верасень
- s** series / серыя, шэраг
- s** ship / карабель, судна
- s** sign / знак, сімвал, абазначэнне
- s** signature / 1. подпіс; 2. *друк.* сігна-  
тура

- s** signed / підписаны
- S** Signor / *ит.* сіньєр
- s** silver / серабро
- s** singular / адзіночны лік
- s** small / малы, маленькі, дробны, невялікі
- s** snow / I. снег; II. існі (*пра снег*)
- S** Socialist / I. сацыялістычны; II. сацыяліст
- s** society / 1. грамадства; 2. таварыства, суполка
- s** soft / 1. мяккі; 2. ціхі, спакойны
- s** solid / 1. цвёрды; 2. моцны, трывалы
- s** solo / сола, сольны нумар
- S** solubility / *хім.* растваральнасць, рашчыннасць
- s** son / сын
- s** soprano / *муз.* сапрана, дыскант
- S** South / поўдзень; *мар., метэар.* зойд
- S** Southern / паўднёвы
- s** special / спецыяльны, асаблівы
- s** speed / хуткасць
- s** spherical / сферычны
- s** steel / I. сталь; II. сталёвы
- s** stock / 1. запас; 2. асартымент; 2. эк. фонды
- S** subject / 1. прадмет, суб'ект, тэма; 2. *лінгв.* дзейнік
- S** submarine / субмарына, падводная лодка
- s** substantive / *лінгв.* субстантыўны
- s** surface / паверхня
- S** surplus / 1. лішак, рэшта; 2. эк. актыўнае сальда
- sa** sable / I. собаль; II. сабаліны, сабалёвы
- SA** Salvation Army / «Армія выратавання» (*рэлігійна-дабрачынная арганізацыя*)
- sa** Saudi Arabia / Саудаўская Аравія (*імя інтэрнэт-дамена*)
- SA** seaman apprentice / *амер.* малодшы матрос
- SA** semiautomatic / паўаўтаматычны
- SA** sex appeal / сэксуальная прывабнасць
- SA** *тс.* **s.a.** semiannual / паўгадавы
- s.a.** sine anno / *лац.* без абзначэння даты (*выдання*)
- SA** South Africa / Паўднёвая Афрыка
- SA** South America / Паўднёвая Амерыка
- SA** South Australia / Паўднёвая Аўстралія
- SA** subject to approval / падлягае зацвярджэнню (ухваленню)
- SAARC** South Asian Association for Regional Cooperation / Паўднёваазіяцкая асацыяцыя рэгіянальнага супрацоўніцтва
- Sab** Sabbath / *рэл.* дзень малітвы і адпачынку
- sab** [sæb] *n* saboteur / *разм.* сабатажнік, дыверсант
- SAB** science advisory board / навукова-кансультацыйны камітэт
- SAC** Strategic Air Command / стратэгічнае авіяцыйнае камандванне
- SAE** self-addressed envelope / канверт са зваротным адрасам
- s.a.e.** stamped addressed envelope / канверт са зваротным адрасам і маркай
- saf** safety / бяспека
- SAF** strategic air force / стратэгічная ваенна-паветраныя сілы (ВПС)
- S.Afr.** South Africa / Паўднёвая Афрыка
- SALT** [sɔ:lt] Strategic Arms Limitation Talks (Treaty) / перамовы (дагавор) аб абмежаванні стратэгічных узбраенняў
- salv** salvage / 1. ратаванне маёмасці (*ад агню*); 2. *ваен.* трафей
- Salvo** ['sælvə] *n* (*pl -os*) Salvation Army / *аўстрал.* *разм.* член «Арміі выратавання»

- Sam.** Samuel / *рэл.* Кніга Самуэля, Сам.
- S.Am.** South America / Паўднёвая Амерыка
- SAM** [sæm] surface-to-air missile / зенітная ракета; ракета класа «зямля – паветра»
- san** [sæn] *n* sanatorium / *разм.* санаторый
- san** sanitary / санітарны
- S & FA** shipping and forwarding agent / *кам.* суднавы агент і экспедытар
- SANR** subject to approval, no risk / падлягае ўхваленню, рызыкі няма
- Sansk.** *тс.* **Sansk.** Sanskrit / I. санскрыт; II. санскрыцкі
- sap** sarpwood / *бат.* абалона
- SAP** soon as possible / як мага хутчэй
- SAR** search and rescue / пошук і выратаванне
- sarge** [sa:dʒ] *n* sergeant / *разм.* сяржант
- SARS** [sa:z] severe acute respiratory syndrome / *мед.* цяжкі востры рэспіраторны сіндром; атыповая пнеўманія
- SAS** Special Air Service / парашутна-дэсантныя часткі асаблівага прызначэння
- SASE** self-addressed stamped envelope / канверт са зваротным адрасам і маркай
- Sask** Saskatchewan / Саскачаван (*правінцыя Канады*)
- Sat** Saturday / субота
- Sat** Saturn / Сатурн
- SATB** soprano, alto, tenor, bass / *муз.* сапрана, альт, тэнор, бас
- satcom** ['sætkom] *n* satellite communications / спадарожнікая сувязь
- satd** saturated / *хім.* насычаны
- satn** saturation / *хім.* насычэнне, саатурацыя
- sav** [sæv] *n* saveloy / *аўстрал.* *разм.* сервелат
- sav** *тс.* **savs** savings / зберажэнні
- sax** [sæks] *n* saxophone / *разм.* саксафон
- SAYE** save as you earn / *брыт.* «зарабіў – адкладзі» (*праграма назапашвання зберажэнняў*)
- SB** savings bank / ашчадны банк
- SB** Scientiae Baccalaureus / *лац.* бакалаўр (прыродазнаўчых) навук
- SB** short bill / *фін.* кароткатэрміновы вэксаль
- SB** simultaneous broadcast / 1. сінхроннае вяшчанне; 2. рэпартаж з месца падзей
- sb** Solomon Islands / Саламонавы астравы (*імя інтэрнэт-дамена*)
- SB** southbound / які рухаецца ў паўднёвым кірунку
- SB** steamboat / параход
- sb** substantive / *лінгв.* субстантыўны
- SB** switchboard / панэль кіравання, размеркавальны шчыт
- sbj** subjunctive / *лінгв.* умоўны лад
- SBU** strategic business unit / *эк.* стратэгічная бізнес-адзінка
- sc** scale / шкала, маштаб, памер
- sc** scene / сцэна, сітуацыя, месца дзеяння
- SC** school certificate / школьны атэстат
- sc** science / навука
- sc.** scilicet / *лац.* а менавіта
- sc** screw / *спец.* вiнт, шруба
- SC** Security Council / Савет Бяспекі (ААН)
- SC** self-contained / аўтаномны, незалежны
- sc** Seychelles / Сейшэльскія астравы (*імя інтэрнэт-дамена*)
- SC** Signal Corps / войскі сувязі
- SC** small capitals / *друк.* капітэль
- SC** South Carolina / Паўднёвая Караліна (*штат ЗША*)

- SC** special constable / *брыт.* канстэбль для спецыяльнага даручэння
- SC** statement of charges / *юр.* фармулёўка абвінавачання
- SC** Supreme Court / Вярохуны Суд
- ScB** Scientiae Baccalaureus / *лац.* бакалаўр (прыродазнаўчых) навук
- scd** schedule / расклад, графік, план, праграма
- ScD** Scientiae Doctor / *лац.* доктар (прыродазнаўчых) навук
- SCE** Scottish Certificate of Education / атэстат аб агульнай адукацыі (*у Шатландыі*)
- sch** schedule / расклад, графік, план, праграма
- sch** scholar / 1. вучоны, навуковец; 2. філолаг
- sch** school / школа, навучальная ўстанова
- sch** schooner / шхуна, судна
- sched** schedule / расклад, графік, план, праграма
- sci** science / навука
- sci** scientific / навуковы
- sci-fi** ['saɪfai] *n* science fiction / *разм.* навуковая фантастыка
- ScM** Scientiae Magister / *лац.* магістр (прыродазнаўчых) навук
- SCM** State Certified Midwife / *брыт.* дыпламаваная акушэрка
- SCM** summary court-martial / *амер.* ваен. дысцыплінарны суд, трыбунал
- Scot** Scotland / Шатландыя
- Scot** Scottish / I. шатландскі; II. шатландскі дыялект англійскай мовы
- scr** scruple / скрупул (*мера вагі*)
- SCR** senior common room / прафесарская (*ва ўніверсітэце*)
- scrip** [skɪp] *тс.* **script** [skɪpt] *n* prescription / *разм.* рэцэпт
- Script** Scripture / Біблія, Святое Пісанне
- scrn** screen / экран, шчыт, заслона
- SCSI** ['skʌzɪ] Small Computer Systems Interface / *влт.* сістэмы інтэрфэйс малых кампутараў
- scuba** ['sku:bə] *n* self-contained underwater breathing apparatus / акваланг
- sculp** sculptor / скульптар
- sculp** sculptural / скульптурны
- SD** sash door / зашклёныя дзверы
- SD** Scientiae Doctor / *лац.* доктар (прыродазнаўчых) навук
- SD** semidiameter / *мат.* радыус
- SD** service dress / *ваен.* штодзённая форма
- SD** sight draft / *фін.* вэксаль на прад'яўніка
- sd** sound / гук, шум, гучнасць
- SD** South Dakota / Паўднёвая Дакота (*штат ЗША*)
- SD** special delivery / тэрміновая дастаўка
- SD** special duty / спецыяльнае заданне
- SD** standard deviation / *фіз.* стандартная дэвіяцыя
- sd** Sudan / Судан (*імя інтэрнэт-дэмна*)
- S.Dak.** South Dakota / Паўднёвая Дакота (*штат ЗША*)
- SDI** Strategic Defense Initiative / *амер.* стратэгічная абаронная ініцыятыва
- SDK** software development kit / *влт.* набор сродкаў для распрацоўкі праграмага забеспячэння
- SDP** Social Democratic Party / *брыт.* Сацыял-дэмакратычная партыя
- SDRs** special drawing rights / *фін.* спецыяльныя правы пазычання
- SE** southeast / паўднёвы ўсход; *мар., метэар.* зойд-ост
- SE** standard English / літаратурная англійская мова
- SE** standard error / *стат.* стандартная памылка
- SE** stock exchange / фондавая біржа

- se** Sweden / Швеція (*імя інтэрнэт-дамена*)
- SEAQ** ['si:æk] Stock Exchange Automated Quotation / *брыт.* сістэма аўтаматызаваных каціровак фондавай біржы
- sec** secant / *мат.* секанс
- sec** [sek] *n* second / *разм.* секунда, момант
- sec** secondary / 1. сярэдні; 2. другасны, вытворны; 3. дапаможны, даланы
- sec** secretary / 1. сакратар, памочнік; 2. міністр
- sec** section / 1. секцыя; 2. раздзел, глава; 3. частка, адрэзак; 4. сячэнне
- sec** sector / сектар
- SEC** Securities and Exchange Commission / *амер.* Камісія па каштоўных паперах і біржах
- sec** security / бяспека
- sech** hyperbolic secant / *мат.* гіпербалічны секанс
- sect** section / 1. секцыя; 2. раздзел, глава; 3. частка, адрэзак; 4. сячэнне
- secy** *тс.* **sec'y** secretary / 1. сакратар, памочнік; 2. міністр
- seg** segment / сегмент
- sel** selection / выбар, адбор, селекцыя
- selsyn** ['selsɪn] *n* self-synchronous / *тэх.* сельсін
- SEM** scanning electron microscope / растравы электронны мікраскоп
- sem** semicolon / кропка з коскай
- sem** seminary / семінарыя, духоўная школа
- semi** ['semi] *n* semidetached house / *брыт.* двухкватэрны дом
- semi** ['semi] *n* semifinal / *разм.* паўфінал
- semi** ['semi] *n* semitrailer / *амер., ка-над., разм.* паўпрычэп
- semipro** ['semi,prəʊ] *adj* semiprofessional / *разм.* паўпрафесійны
- semipro** ['semi,prəʊ] *n* (*pl -os*) semiprofessional / *разм.* паўпрафесіянал
- semis** ['semɪz] *pl/n* semimanufactures / паўфабрыкаты, загатоўкі
- Sen** Senate / сенат
- Sen** Senior / старэйшы, старшы
- SEN** State Enrolled Nurse / *брыт.* атэставаная медыцынская сястра
- Senr** Senior / старэйшы, старшы
- sent** sentence / прыгавор, прысуд
- sep** separate / асобны, адасоблены, аддзелены, раздзельны
- Sept** September / верасень
- seq** sequel / працяг (*кнігі, фільма*)
- seq** sequence / паслядоўнасць
- ser** serial / 1. серыйны; 2. парадкавы; 3. перыядычны
- ser** series / серыя, шэраг
- Serg** sergeant / сяржант
- SERPS** [sə:ps] state earnings-related pension scheme / *брыт.* дзяржаўная праграма пенсій паводле заробку
- serv** service / 1. служба, занятак, работа; 2. абслугоўванне
- sess** session / пасяджэнне, сход, нарада
- SETI** ['setɪ] Search for Extraterrestrial Intelligence / пошук незямнога розуму
- SF** science fiction / навуковая фантастыка
- SF** semifinished / паўапрацаваны
- SF** signal-frequency / частата сігналу
- SF** sinking fund / *фін.* амартызашны фонд
- SF** square foot / квадратны фут
- SFA** Scottish Football Association / Футбольная асацыяцыя Шатландыі
- sferics** ['sferɪks] *pl n* atmospheric / *радыё* атмасферныя перашкоды
- SFO** Serious Fraud Office / *брыт.* Бюро па барацьбе з махлярствам у асабліва буйных памерах

- sft** soft / 1. мяккі; 2. ціхі, спакойны
- SFX** special effects / спецэфекты
- SG** Secretary-General / генеральны сакратар, генсек
- SG** senior grade / найвышэйшага гатунку
- sg** Singapore / Сінгапур (*імя інтэрнэт-дамена*)
- sg** singular / лінгв. адзіночны лік
- SG** solicitor general / 1. *брыт.* намеснік генеральнага пракурора; 2. *амер.* намеснік міністра юстыцыі; галоўны пракурор (*у некаторых штатах*)
- SG** specific gravity / фіз., хім. удзельная вага
- SG** surgeon general / *амер. ваен.* начальнік медыцынскай службы
- sgd** signed / падпісаны
- sgl** single / адзіны, адзіночны, адзінарны
- SGML** standard generalized mark-up language / *влт.* стандартная аб'яўленая мова разметкі
- Sgt** Sergeant / сяржант
- Sgt Maj** Sergeant Major / 1. *брыт.* старшыня; 2. *амер.* галоўны сяржант
- sh** share / доля, частка; акцыя, бонда
- sh** shilling / шылінг
- sh** shop / крама
- sh** St Helena / востраў Святой Алены (*імя інтэрнэт-дамена*)
- SHAEF** [ʃeɪf] Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces / Штаб вярхоўнага камандавання саюзных экспедыцыйных сіл
- SHAPE** [ʃeɪp] Supreme Headquarters Allied Powers Europe / Штаб вярхоўнага галоўнага камандавання аб'яднанымі ўзброенымі сіламі НАТО ў Еўропе
- SHF** superhigh frequency / *радыё* звышвысокая частата
- ship** *тс.* **shipt** shipment / 1. груз, партыя тавару; 2. пагрузка, адпраўка
- shld** shoulder / плячо
- SHM** simple harmonic motion / фіз. просты гарманічны рух
- shoran** ['ʃɔ:ræn] *n* short-range air navigation / «Шоран» (*блізкая радыёнавігацыйная сістэма*)
- shpt** shipment / 1. груз, партыя тавару; 2. пагрузка, адпраўка
- shr** share / доля, частка; акцыя, бонда
- shroom** [ʃru:m, frum] *n* mushroom / *разм.* грыб (*асабл. галюцынагенны*)
- shtg** shortage / нястача, недахоп, дэфіцыт
- S-HTTP** secure hypertext transfer protocol / *влт.* пратакол шыфраванай перадачы гіпертэксту
- si** Slovenia / Славенія (*імя інтэрнэт-дамена*)
- SI** Systeme International d'Unités / *фр.* Міжнародная сістэма адзінак
- SIC** specific inductive capacity / фіз. адносная дыэлектричная пранікальнасць
- sig** signal / сігнал, знак
- sig** signaller / *ваен.* сувязіст
- sig** [sig] *n* signature / 1. подпіс; 2. *друк.* сінатура
- Sig** Signor / *іт.* сеньёр
- SIGINT** ['sɪɡɪnt] Signals Intelligence / радыётэхнічная разведка
- sil** silver / серабро
- sim** similar / падобны
- sim** simulation / сімуляцыя, імітацыя
- sim** [sɪm] *n* simulation / трэнажор, праграма-імітатар
- SIM** [sɪm] subscriber identification module / модуль ідэнтыфікацыі абанента
- simp** [sɪmp] *n* simpleton / *жарг.* прасцяк, дурань
- SIN** *тс.* **S.I.N.** social insurance number / *канад.* нумар сацыяльнага страхавання

- sing** single / адзіны, адзіночны, адзінарны
- sinh** hyperbolic sine / *мат.* гіпербалічны сінус
- SIPS** side impact protection system / *аўта* сістэма засцярогі ад бакавога ўдару
- SIS** Secret Intelligence Service / *брыт.* сакрэтная разведвальная служба
- sist** sister / сястра
- sit** situation / становішча, сітуацыя, стан
- SIT** stay in touch / падтрымлівайце сувязь, тэлефануйце (*ужыв. у тэкставых паведамленнях*)
- SIT** storage in transit / транзітнае захоўванне
- sitcom** ['sitkɒm] *n* situation comedy / *разм.* камедыяны тэлесерыял, сітком
- SJA** Saint John's Ambulance (Association) / *брыт.* Асацыяцыя хуткай дапамогі св. Яна
- SJC** Supreme Judicial Court / *амер.* Вярхоўны суд
- SJD** Scientiae Juridicae Doctor / *лац.* доктар юрыдычных навук
- SK** Saskatchewan / Саскачаван (*правінцыя Канады*)
- sk** sick / хворы
- sk** sketch / эскіз, накід, скетч
- sk** Slovak Republic / Славацкая Рэспубліка (*імя інтэрнэт-дамена*)
- sked** [sked] *n* schedule / *разм.* 1. план, праграма; 2. расклад
- Skt** Sanskrit / санскрыт
- SL** sea level / узровень мора
- SL** searchlight / пражэктар
- sl** Sierra Leone / Сьера-Леонэ (*імя інтэрнэт-дамена*)
- s.l.** sine loco / *лац.* без месца (*выдання*)
- SL** south latitude / паўднёвая шырата
- S/L** Squadron Leader / *ваен.* маёр авіяцыі
- SLAN** sine loco, anno, (vel) nomine / *лац.* без выхадных звестак
- SL & C** shipper's load and count / *эк.* пагрузка і падлік робяцца грузаадпраўнікам
- SLBM** submarine-launched ballistic missile / балістычная ракета падводнай подкі
- SLCM** sea-launched cruise missile / крылатая ракета марскога базавання
- sld** sealed / герметызаваны, герметычны, запаяны
- slo-mo** ['sləʊməʊ] *n* slow motion / *разм.* запаволены рух на экране
- SLR** single-lens reflex (camera) / адналінзаваы люстраны фотаапарат
- slsmgr** sales manager / загадчык аддзела збыту, камерцыйны дырэктар
- slsmn** salesman / прадавец, гандлёвы агент, коміважор
- slt** searchlight / пражэктар
- SM** Scientiae Magister / *лац.* магістр прыродазнаўчых навук
- SM** Sergeant Major / 1. *брыт.* старшыня; 2. *амер.* галоўны сяржант
- sm** small / маленькі, невялікі, малы
- SM** surface measure / *мат.* паверхневая мера
- SMATV** satellite master antenna television / тэлевізійная спадарожнікая антэна калектыўнага карыстання
- sm cap** small capital / *друк.* капітэльная літара
- SMG** submachine gun / аўтамат; пістолет-кулямёт
- smkls** smokeless / бяздымны
- sml** small / маленькі, невялікі, малы
- smls** seamless / бясшвовы
- SMP** statutory maternity pay / нарматыўная дапамога пры цяжарнасці і родах
- smry** summary / рэзюмэ, спісы пераказа

- SMS** short message service / служба коротких (тэкставых) паведамленняў
- SMP** simple mail transfer protocol / *вгл.* просты пракакол перасылкі (электроннай) пошты
- sn** sanitary / санітарны, гігіенічны
- sn** sanitation / 1. санітарыя; 2. вадаправод і каналізацыя; 3. санітарная прафілактыка
- sn** Senegal / Сенегал (*імя інтэрнэт-дамена*)
- SN** serial number / серыйны нумар
- SN** sine nomine / *лац.* без (абазначэння) імя або назвы
- snafu** [snæ'fu:] *n* situation normal: all fouled up / *амер. разм.* блытаніна, неразбярыха
- snd** sound / гук, шум
- SNF** skilled nursing facility / цэнтр сястрынскага догляду, рэабілітацыйны цэнтр
- SNG** synthetic natural gas / сінтэтычны газ; заменнік прыроднага газу
- SNOBOL** ['snəv,bɔ:l] *n* String Oriented Symbolic Language / *вгл.* сімвальная мова праграмавання Снабол
- SNP** Scottish National Party / Шатландская нацыянальная партыя
- Snr** *тс.* **snr** senior / старэйшы, старшы
- SO** seller's option / *эк.* пагадненне са зваротнай прэміяй
- SO** senior officer / 1. *ваен.* старшы афіцэр; 2. старшы супрацоўнік
- SO** shipping order / *кам.* пагрузачны ордэр
- so** Somalia / Самалі (*імя інтэрнэт-дамена*)
- so** south / I. поўдзень; II. паўднёвы
- so** southern / паўднёвы
- SO** special order / спецыяльны загад
- sobnd** southbound / які рухаецца на поўдзень
- soc** social / грамадскі, сацыяльны
- soc** socialist / I. сацыяліст, II. сацыялістычны
- soc** society / грамадства, таварыства
- soc** [səvʃ] *n* sociology / *разм.* сацыялогія
- soc** socket / *эл.* патрон, разетка
- SOCA** ['səukə] Serious Organized Crime Agency / *брыт.* Агенцтва па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю
- sociol** sociology / сацыялогія
- sod** sodium / натрый
- SOE** State Owned Enterprise / *нова-эл.* дзяржаўнае прадпрыемства
- S. of Sol.** Song of Solomon / *рэл.* Песня Песняў Саламона, Псн.
- SOHO** Small Office/Home Office / *эк.* невялікія прадпрыемствы і хатнія офісы (*назва рыначнага сектара*)
- sol** soldier / салдат
- Sol** solicitor / 1. паверыны, адвакат; 2. *амер.* юрысконсульт
- Sol.** Solomon / *рэл.* Мудрасць Саламона, Мдр.
- sol** soluble / растваральны, рашчынны
- sol** [sol] *n* solution / 1. раствор, рашчына; 2. *хім.* золь
- SOL** strictly out of luck / *разм.* зусім не шанце
- SOLAS** ['səvləs] (International Convention for the) Safety of Life at Sea / Міжнародная канвенцыя па ахове жыцця на моры
- solr** solicitor / 1. паверыны, адвакат; 2. *амер.* юрысконсульт
- solyl** solubility / *хім.* растваральнасць, рашчыннасць
- Som** Somersetshire / Самерсетшыр (*графства Англіі*)
- son** sonata / *муз.* саната
- sonar** ['səʊnɑ:] *n* sound navigation and ranging / *тэх.* санар, гідралакатар
- sop** soprano / *муз.* сапрана



- SOP** standard operating procedure / стандартны парадак дзеяння
- soph** [sɒf] *n* sophomore / *амер. разм.* студэнт-другакурнік
- sou** south / I. поўдзень; II. паўднёвы
- sou** southern / паўднёвы
- sov** [sɒv] *n* sovereign / *брыт. уст.* са-верэн (*залатая манета*)
- Sov** Soviet / савецкі
- SP** self-propelled / самаходны
- SP** shore patrol / берагавы патруль
- SP** smokeless powder / бяздымны порох
- SP** soil pipe / *спец.* выпускны тру-баправод
- sp** space / прастора, космас
- Sp** Spain / Іспанія
- Sp** Spaniard / іспанец, іспанка
- Sp** Spanish / I. іспанскі; II. іспанская мова
- sp** spare / 1. запасны; 2. лішні; 3. вольны (*пра час*)
- sp** special / спецыяльны
- sp** species / *біял.* від
- sp** specific / асаблівы, спецыфічны
- sp** specimen / узор, экзэмпляр
- sp** speed / хуткасць
- sp** spelling / арфаграфія, правапіс
- sp** spirit / 1. дух; 2. настрой
- SP** standpipe / стаяк
- SP** starting point / зыходны пункт
- SP** starting price / пачатковая цана
- SP** static pressure / *фіз.* статычны ціск
- SP** supraprotest / *лац. фін.* пасля апратэставання
- Span** Spanish / I. іспанскі; II. іспанская мова
- SPCK** Society for Promoting Christian Knowledge / *брыт.* Таварыства па распаўсюджванні ведаў пра хрысціянства
- spd** speed / хуткасць
- spec** specification / спецыфікацыя, тэхнічныя ўмовы, падрабязнае апісанне
- spec** speculation / меркаванне, тэ-орыя, здагадка
- specif** specific / асаблівы, спецыфічны, своеасаблівы
- specs** [speks] *pl n* specifications / *разм.* тэхнічныя ўмовы
- specs** [speks] *pl n* spectacles / *разм.* акуляры
- speedo** ['spi:dəʊ] *n* speedometer / *брыт. жарг.* спідометр
- sp gr** specific gravity / *фіз., хім.* удзельная вага
- sp ht** specific heat / *фіз.* удзельная цеплаёмкасць
- spk** speckled / пярэсты, стракаты, рабы, плямісты
- spkr** speaker / гучнагаварыцель
- spl** special / спецыяльны, асаблівы
- SPM** strokes per minute / удараў у хвіліну
- SPO** sea post office / марская паштова кантора
- SPQR** small profits, quick returns / *эк.* малы прыбытак і хуткі абарот
- spr** sapper / *ваен.* сапёр
- spt** seaport / марскі порт
- spt** support / 1. падтрымка, дапамога; 2. забеспячэнне
- sq** sequence / паслядоўнасць
- sq** sequentia / *лац.* вынікі
- Sq** Squadron / *ваен.* эскадрон, эскадрылля
- sq** square / квадратны
- Sq** Square / плошча (*у назвах*)
- Sqd** Squad / *ваен.* група, каманда, аддзяленне
- Sqdn** Squadron / *ваен.* эскадрон, эскадрылля
- SQL** structured query language / *влт.* мова структураваных запытаў
- Sqn** Squadron / *ваен.* эскадрон, эскадрылля
- Sqn Ldr** squadron leader / *ваен.* маёр авіяцыі
- sqr** square / квадратны

- SR** seaman recruit / *амер.* матрос-рэкрут
- SR** sedimentation rate / *біяхім.* рэакцыя асядання зрытрацытаў, РАЭ
- SR** Senate Resolution / *амер.* рэзалюцыя Сената
- Sr** senior / старэйшы, старшы
- Sr** Señor / *ісп.* сеньёр
- SR** service record / паслужны спіс
- Sr** sir / сэр
- Sr** Sister / *рэл.* сястра
- SR** sound ranging / *спец.* гукавая пакацыя, гукаметрыя
- SR** stateroom / асобная каюта, купэ
- sr** steradian / *мат.* стэрадыян
- SR** stimulus-response / *біял.* (сувязь) стымул – рэакцыя
- SR** storage room / склад, складское памяшканне
- sr** Suriname / Сурынам (*імя інтэрнэт-дамена*)
- Sra** Señora / *ісп.* сеньёра
- SRAM** ['es,ræm] static random-access memory / *впт.* статычнае апэратыўнае запамінальнае ўстройства (статычнае АЗУ)
- SR & CC** *тс.* **SRCC** strikes, riots, and civil commotions / забастоўкі, беспарадкі і грамадскія хваляванні
- srch** search / I. 1. пошукі; 2. вобыск; II. 1. шукаць, высочваць; 2. абшукваць
- Srita** Señorita / *ісп.* сіньярыта
- SRN** state registered nurse / дыпламаваная медыцынская сястра
- SRO** self-regulatory organization / самарэгулявальная арганізацыя
- SRO** standing room only / толькі месца для стаяння
- Srta** Señorita / *ісп.* сіньярыта
- SS** Saints / *рэл.* святыя
- SS** *тс.* **s/s** same size / *друк.* 1. «такім жа фарматам» 2. аднолькавы кель
- ss** scilicet / *лац.* а менавіта
- SS** secret service / сакрэтная служба
- SS** selective service / воінская павіннасьць
- SS** simplified spelling / спрошчаны правапіс
- SS** social security / *амер.* 1. сацыяльнае страхаванне; 2. сацыяльнае забеспячэнне
- SS** special session / пазачарговая сесія
- SS** steamship / параход
- SS** Sunday school / нядзельная школа
- SS** sworn statement / заява пад прысягай
- SSC** Solicitor to the Supreme Court / павераны, які мае права выступіць у Вярхоўным судзе
- SSE** south-southeast / *мар., метэар.* зюйд-зюйд-ост
- SSM** staff sergeant major / *ваен.* штаб-сяржант-маёр
- SSM** surface-to-surface missile / ракета класа «зямля – зямля»
- SSP** statutory sick pay / *брыт.* абавязковая дапамога пры хваробе
- ssp** subspecies / *біял.* падвід
- SSR** Soviet Socialist Republic / *гіст.* Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка
- SSSI** site of special scientific interest / *брыт.* месца асаблівага навуковага інтарэсу
- SST** supersonic transport / звышгукавы транспартны самалёт
- SSW** south-southwest / *мар., метэар.* зюйд-зюйд-вест
- St** Saint / 1. *рэл.* святы (*кананізаваны*); 2. праведнік; 3. вернік
- st** São Tomé and Príncipe / Сан-Тамэ і Прынціпі (*імя інтэрнэт-дамена*)
- ST** short ton / кароткая (амерыканская) тона
- ST** standard time / стандартны (паясны) час
- st** stanza / станс, страфа

- st** start / I. 1. пачатак; 2. старт, пуск; II. пачынаць, пачынаша
- st** state / дзяржава
- St** statute / закон, статут, заканадаўчы акт парламента
- st** stone / стоўн (*мера вагі*)
- St** strait / праліў
- St** street / вуліца (*у назвах*)
- st** strophe / страфа
- ST** surface tension / *фіз.* паверхнявае нацягненне
- sta** station / месца, станцыя, вакзал
- sta** stationary / 1. нерухомы, стацыянарны; 2. нязменны
- stab** stabiliser / стабілізатар
- stacc** staccato / *муз.* стаката
- Staffs** [stæfs] Staffordshire / Стафардшыр (*графства Англіі*)
- stan** standard / стандарт, узор, крытэр
- staph** [stæf] *n* staphylococcus / *разм.* стафілакок
- START** [stɑ:t] Strategic Arms Reduction Talks / перамовы аб скарачэнні стратэгічных узбраенняў
- stash** [stæʃ] *n* moustache / *разм.* вусы
- stat** static / статычны
- stat** stationary / 1. нерухомы, стацыянарны; 2. нязменны
- stat** statistical / статыстычны
- stat** statistics / статыстыка
- stat** statuary / I. скульптура; II. скульптурны
- stat** statute / закон, статут, заканадаўчы акт парламента
- stats** [stæts] *n* statistics / *разм.* статыстыка
- stbd** starboard / *мар.* правы борт
- STC** single-trip container / разавая тара
- STD** Sacrae Theologiae Doctor / *лац.* доктар сакральнай тэалогіі
- STD** sexually transmitted disease / *мед.* хвароба, якая перадаецца палавым шляхам
- STD** subscriber trunk dialling / аўтаматычная міжгародняя тэлефонная сувязь
- sten** stencil / трафарэт, шаблон
- sten** stenographer / стэнаграфіст(ка)
- steno** ['stɛnəʊ] *n* (*pl -os*) stenographer / *амер., канад. разм.* стэнаграфіст(ка)
- ster** sterilization / стэрылізацыя
- ster** sterling / стэрлінг, фунт стэрлінгаў
- stew** [stju:] *n* stewardess / *амер. разм.* сцюардэса
- Stf** Staff / штаб
- stg** sterling / стэрлінг, фунт стэрлінгаў
- stg** *тс.* **stge** storage / 1. захаванне, захоўванне; 2. склад, сховішча
- STH** somatotropic hormone / *біяхім.* самататропны гармон
- sth** South / поўдзень
- stip** stipend / рэгулярнае грашовае забеспячэнне; *амер.* стыпендыя
- stip** stipendiary / аплатны
- stip** stipulation / умова, агаворка
- stk** sticky / клейкі, ліпкі
- stk** stock / 1. запас, асартымент; 2. эк. фонды
- stl** steel / I. сталь; II. стальны
- STM** scanning tunneling microscope / растравы тунельны мікраскоп
- stn** stainless / нержавейны, каразійна-ўстойлівы
- stn** station / месца, станцыя, вакзал
- stnd** stained / заплямлены, запэцканы, забруджаны
- STOL** [stɒl] short takeoff and landing / кароткі ўзлёт і пасадка
- stor** storage / 1. захаванне, захоўванне; 2. склад, сховішча
- STP** Sanctae Theologiae Professor / *лац.* прафесар сакральнай тэалогіі
- STP** standard temperature and pressure / стандартная тэмпература і ціск

- stp** stop / прыпынак  
**str** steamer / параход  
**str** straight / проты, роўны  
**str** strength / тэх. трываласць, супраціўленне  
**str** structural / структурны  
**Strad** [stræd] *n* Stradivarius / разм. скрыпка Страдывары  
**strep** [strep] *n* streptococcus / разм. стрэптакок  
**STS** special treatment steel / сталь спецыяльнай апрацоўкі  
**STUC** Scottish Trades Union Congress / Рада прафсаюзаў Шатландыі  
**stud** student / студэнт, навучэнец, курсант  
**STV** Single Transferable Vote / протэае рэйтынгавае галасаванне  
**stwd** steward / сцюард, бортправаднік  
**stwy** stairway / лесвіца  
**SU** sensation unit / адзінка адчування  
**sub** subeditor / рэдактар аддзела, памочнік рэдактара  
**sub** [slb] *n* submarine / разм. субмарына, падводная лодка  
**sub** submerged / апушчаны ў ваду, падводны  
**sub** [slb] *adj* subordinate / залежны, другарадны, даданы  
**sub** [slb] *n* subscription / падпіска, абанемент  
**sub** [slb] *n* subsistence allowance / разм. аванс  
**sub** [slb] *n* substitute / 1. намеснік; 2. замена; 3. *старт.* запасны гулец  
**sub** suburban / прыгарадны, загарадны  
**sub** subway / 1. *амер.* метро; 2. падземны пераход  
**subd** subdivision / падраздзяленне  
**subj** subject / 1. прадмет, суб'ект, тэма; 2. *лінгв.* дзейнік  
**subj** subjective / суб'ектыўны  
**subj** subjunctive / *лінгв.* умоўны пад  
**subm** submarine / субмарына, падводная лодка  
**subs** subscription / падпіска, абанемент  
**subs** subsidiary / дапаможны, даччыны (*пра фірму*)  
**subs** subsistence / сродкі на існаванне (на пражышчэ)  
**subs** substantive / *лінгв.* субстантыўны  
**subs** substitute / I. 1. намеснік; 2. замена; 3. *старт.* запасны гулец; II. замяняец, замяшчаль  
**suc** *тс.* **sucl** successor / пераемнік, наступнік, спадкаемец  
**suf** *тс.* **suff** suffix / *лінгв.* суфікс  
**Suff** Suffolk / Сафалк (*графства Англіі*)  
**Suff** Suffragan / *рэл.* вікарны епіскап  
**sug** [slg] *v intr* sell under the guise (of market research) / *брыт.* разм. прадаваць пад выглядам правядзення маркетынгавага даследавання  
**sug** *тс.* **sugg** suggestion / прапанова, парада  
**Sun** Sunday / нядзеля  
**sup** superior / старшы (*па рангу, званні*), галоўны  
**sup** superlative / *лінгв.* найвышэйшая ступень  
**sup** supplement / дапаўненне, дадатак, дабаўка  
**sup** supplementary / дадатковы, дабавачны  
**sup** supply / забеспячэнне, дастаўка  
**sup** support / 1. падтрымка, дапамога; 2. забеспячэнне  
**sup** supreme / вярхоўны, вышэйшы  
**superv** supervision / нагляд, назіранне, кіраванне  
**supp** *тс.* **suppl** supplement / дапаўненне, дадатак, дабаўка  
**suppos** suppository / *мел.* свечка, супазітор

- supr** superior / старшы (*па рангу, званні*), галоўны
- supr** supreme / вярхоўны, вышэйшы
- Supt** *тс.* **supt** superintendent / 1. начальнік, дырэктар, кіраўнік; 2. *амер.* школьны інспектар
- supv** supervise / глядзець, наглядаць, назіраць
- supvr** supervisor / інспектар, наглядачык, кантралёр
- sur** surface / паверхня
- surg** surgeon / хірург
- surg** surgery / хірургія
- sur** surrender / здача, капітуляцыя, адмова, уступка
- surv** survey / агляд, апытанне, анкетаванне
- surv** surveyor / 1. назіральнік, інспектар; 2. геадэзіст, тапограф
- sus** *тс.* **suss** [sʌs] *n* suspect / *брыт. жарг.* падазроны чалавек
- sus** [sʌs] *n* suspicion / *брыт. жарг.* падазрэнне
- sus** [sʌs] *adj* suspicious / *брыт. жарг.* недаверлівы, падазроны
- SUV** sport utility vehicle / *аўта* пазадарожнік
- sv** El Salvador / Сальвадор (*імя інтэрнэт-дамена*)
- SV** safety valve / *спец.* заспэрагальны клапан
- SV** sailing vessel / ветразевае судна, ветразнік
- SV** Sancta Virgo / *лац.* Святая Дзева, Багародзіца
- SV** Sanctitas Vestra / *лац.* Ваша Святасць (*тытулаванне папы*)
- Sv** sievert / *фіз.* зіверт, Зв
- SV** sluice valve / засаўка
- SV** stop valve / *спец.* запорны вентыль
- SV** surface vessel / надводнае судна
- svc** service / служба, занятак, работа, сэрвіс, абслугоўванне
- s.v.p.** s'il vous plaît / *фр.* калі ласка
- svy** survey / агляд, апытанне, анкетаванне
- SW** salt water / салёная вада
- SW** seawater / марская вада
- SW** short wave / *радыё* кароткая хваля
- SW** social work / сацыяльная работа
- SW** southwest / паўднёвы захад; *мар., метэар.* зюйд-вест
- SW** specific weight / *фіз., хім.* удзельная вага
- Sw** Sweden / Швецыя
- Sw** Swedish / I. шведскі; II. шведская мова
- SWAT** [swɒt] Special Weapons and Tactics / *амер.* (паліцэйскі) спецназ
- swbd** switchboard / панэль кіравання, размеркавальны шчыт
- SWG** Standard Wire Gauge / *тэх.* стандартны памер дроту
- Swit** *тс.* **Switz** Switzerland / Швейцарыя
- sx** simplex / *мат.* сімплекс
- sxn** section / 1. секцыя; 2. раздзел, глава; 3. частка, адрэзак; 4. сячэнне
- SY** square yard / квадратны ярд
- sy** Syrian Arab Republic / Сірыйская Арабская Рэспубліка (*імя інтэрнэт-дамена*)
- syncr** synchronise / сінхранізаваць, каардынаваць
- syncr** synchronizer / *тэх.* сінхранізатар
- syl** *тс.* **syll** syllable / *лінгв.* склад
- sym** symbol / сімвал, эмблема
- sym** symbolic / сімвалічны
- sym** symmetrical / сіметрычны
- syn** synonym / *лінгв.* сінонім
- syn** synonymous / *лінгв.* сінанімічны
- syn** synthetic / сінтэтычны
- sync** *тс.* **synch** [sɪŋk] *v tr* synchronize / *разм.* сінхранізаваць, каардынаваць
- sync** synchronous / сінхронны, адначасовы

**synchro** ['sɪŋkrəʊ] *n* synchronized swimming / сінхроннае плаванне

**Syncom** ['sɪn,kɒm] *n* synchronous communication satellite / спадарожнік сінхроннай перадачы даных

**synd** syndicate / эк. кансорцыум, сіндыкат

**synop** synopsis / канспект, сінопсіс

**synth** [sɪnθ] *n* synthesizer / разм. сінтэзатар

**Syr** Syria / Сірыя

**Syr** Syriac / (старажытная) сірыйская мова, арамейскі дыялект

**Syr** Syrian / I. сірыйскі; II. сірыец, сірыйка

**syр** syrup / сіроп

**sys** system / сістэма

**sysop** тс. **SYSOP** ['sɪsɒp] *n* system operator / влт. сістэмны апэратар, сістэмны адміністратар

**syst** system / сістэма

**sz** Swaziland / Свазіленд (імя інтэр-нэт-дамена)

## T

**T** target / цэль, мішэнь

**t** teaspoon (ful) / чайная лыжка

**T** technical / 1. тэхнічны; 2. індустрыяльны, прамысловы

**T** telephone / тэлефон

**T** temperature / тэмпература

**t** temporary / часовы

**t** tenor / муз. тэнор

**t** tense / лінгв. граматычны час

**t** tension / напружанне

**T** tera- / тэра- (трыльён)

**T** territory / тэрыторыя

**T** tesla / фіз. тэсла (адзінка магнітнай індукцыі)

**T** testament / 1. завяшчанне, тэстамент; 2. рэл. Запавет

**T** thymine / біяхім. тымін

**t** time / час

**t** ton / тона

**t** tooth / зуб

**t** town / горад

**t** township / амер. мястэчка, раён

**T-** trainer (aircraft) / вучэбны самалёт

**t** transit / I. перавозка, транзіт; II. транзітны

**t** transitive / лінгв. пераходны

**t** triangle / трохкутнік

**t** tropical / трапічны

**t** true / правільны, сапраўдны, пэўны

**TA** target area / кам. мэтавая сфера

**TA** teaching assistant / асістэнт выкладчыка

**TA** territorial army / брыт. тэрытарыяльная армія

**TA** transactional analysis / мед. трансактны анализ

**TA** Transit Authority / амер. Кіраўніцтва гарадскога транспарта

**tab** table / табліца

**tab** [tæb] *n* tablet / разм. таблетка (асабл. наркатычнага сродку)

**tab** [tæb] *n* tabloid / амер. разм. бульварная газета

**tab** [tæb] *n* tabulator / табулятар

**tac** tactical / тактычны

**Tacan** ['tækən] *n* tactical air navigation system / «Такан», радыёнавігацыйная сістэма бліжняга дзеяння

**tacho** ['tækəʊ] *n* (pl -os) tachograph / тахограф, тахометр

**TAF** tactical air force / брыт. тактычныя ваенна-паветраныя сілы (ВПС)

**TAFE** ['tæfɪ] Technical and Further Education / аўстрал. тэхнічная сярэдняя і вышэйшая адукацыя

**TAI** International Atomic Time / Міжнародны атамны час

**tan** [tæn] *n* tangent / мат. тангенс

**T & G** Transport and General Workers' Union / брыт. Прафсаюз транспартных і некваліфікаваных рабочых

- tanh** hyperbolic tangent / *мат.* гіпербаличны тангенс
- tarp** [tɑ:p] *n* tarpaulin / *амер., аўстрал. разм.* брызент
- tart** tartar / *вінны камень*
- Tassie** *тс.* **Tassy** ['tæzi] *n* Tasmania / *аўстрал. разм.* Тасманія
- taut** tautology / *таўталогія*
- TAVR** Territorial and Army Volunteer Reserve / *брыт.* тэрытарыяльны армейскі дабравольніцкі рэзерв
- TAW** twice a week / *двойчы ў тыдзень*
- taxon** taxonomic / *таксанамічны*
- tb** tablespoon(ful) / *столовая лыжка*
- TB** torpedo boat / *тарпедны катар*
- TB** trial balance / *бухг.* пробны баланс, сальдавая ведамасць
- tb** *тс.* **TB** tuberculosis / *мед.* туберкулёз
- tba** *тс.* **TBA** to be announced / *трэба абвясціць*
- TBB** tenor, baritone, bass / *муз.* тэнор, барытон, бас
- tbc** *тс.* **TBC** to be confirmed / *трэба зацвердзіць*
- T-bill** ['ti:bil] *n* Treasury bill / *амер. разм.* вэксаль Міністэрства фінансаў
- tblspn** tablespoon(ful) / *столовая лыжка*
- TBP** true boiling point / *фіз.* сапраўдная тэмпература кіпення
- tbs** *тс.* **tbsp** tablespoon(ful) / *столовая лыжка*
- TC** tank corps / *ваен.* танкавы корпус
- TC** terra-cotta / *тэракота*
- TC** thermocouple / *эл.* тэрмапара
- TC** town councillor / *член муніцыпальнай рады*
- TC** training centre / *вучэбны цэнтр*
- tc** Turks and Caicos Islands / *Астравы Тэркс і Кайкас (імя інтэрнэт-дамена)*
- TCAS** traffic collision avoidance system / *ав.* сістэма папярэджвання сутыкненняў
- TCE** trichloroethylene / *хім.* трыхлорэтылен
- tchr** teacher / *настаўнік, выкладчык*
- TCM** traditional Chinese medicine / *традыцыйная кітайская медыцына*
- TCO** total cost of ownership / *эк.* сукупная вартасць валодання
- tcr** tracer / *ваен.* трасавальная куля або снарад
- TCS** traffic control station / *дыспетчарскі пункт*
- td** Chad / *Чад (імя інтэрнэт-дамена)*
- TD** technical drawing / *тэхнічны рысунак*
- TD** temporary disability / *часовая непрацаздольнасць*
- TD** time deposit / *эк.* тэрміновы дэпазіт
- TD** touchdown / *ав.* пасадка, прыземленне
- TD** tractor-drawn / *на трактарнай цязе*
- TD** Treasury Department / *амер.* Міністэрства фінансаў
- tdm** tandem / *тандэм*
- TDS** time, distance, speed / *час, адлегласць, хуткасць*
- TDY** temporary duty / *часовае выкананне абавязкаў*
- TE** topographical engineer / *тапограф*
- tebi-** ['tebi] *pref* tera- + binary / *влт.* тэбі ( $2^{40}$ )
- tec** *тс.* **'tec** [tek] *n* detective / *разм.* дэтэктыў, шпік
- tec** technical / 1. *тэхнічны;* 2. *індустрыяльны, прамысловы*
- tec** [tek] *n* technician / *разм.* тэхнік
- tec** [tek] *n* technology / *разм.* тэхніка, тэхналогія
- TEC** [tek] Training and Enterprise Council / *брыт.* Рада па адукацыі і прадпрымальніцтве

- tech** technic / тэхніка, методыка, тэхнічны прыём
- tech** technical / 1. тэхнічны; 2. індустрыяльны, прамысловы
- tech** [tek] *n* technical college / *разм.* тэхнічны каледж
- tech** technically / тэхнічна; фармальна
- tech** technology / тэхніка, тэхналогія
- techno** ['teknəv] *n* technological / тэхна (*стыль музыкі*)
- technol** technological / тэхналагічны, тэхнічны
- teen** [ti:n] *adj* teenage / *разм.* падлеткавы, юнацкі
- TEFL** [tefl] Teaching English as a Foreign Language / выкладанне англійскай мовы як замежнай
- tel** telegram / тэлеграма
- tel** telegraph / тэлеграф
- tel** telegraphic / тэлеграфны, тэлеграфічны
- tel** telephone / тэлефон
- telco** ['telkəv] *n* (*pl -os*) telecommunications company / тэлекамунікцыйная кампанія
- telecom** *тс.* **telecoms** ['telɪ,kəm(z)] *n* telecommunications / тэлекамунікцыі
- teleg** telegram / тэлеграма
- teleg** telegraph / тэлеграф
- Teleran** ['telə,ræn] television-radar navigation / «Тэлеран», радыётэлевізійная навігацыйная сістэма
- telex** ['teleks] *n* teleprinter exchange / тэлекс
- telex** ['teleks] *v tr* teleprinter exchange / перадаваць па тэлексе
- telly** ['teli] *n* (*pl -ies*) television / *разм.* тэлевізар
- TEM** transmission electron microscope / трансмісійны электронны мікраскоп
- temp** [temp] *n* temperature / *разм.* тэмпература
- temp** temporal / *лінгв.* часавы
- temp** [temp] *n* temporary employee / *разм.* часовы супрацоўнік
- temp** tempore / *лац.* часова
- ten** tenor / *муз.* тэнор
- Tenn** Tennessee / Тэнэсі (*штат ЗША*)
- ter** terrace / тэраса
- ter** territory / тэрыторыя
- term** terminal / канцавы пункт, канцавая станцыя; вакзал
- term** termination / заканчэнне, завяршэнне
- terr** terrace / тэраса
- terr** territory / тэрыторыя
- TESL** [tesl] Teaching (of) English as a Second Language / выкладанне англійскай мовы як другой мовы
- TESOL** ['tesɒl, 'ti:ɒl] Teaching of English to Speakers of Other Languages / выкладанне англійскай мовы носбітам іншых моў
- test** testament / 1. завяшчанне, тэстамент; 2. *рэл.* Запавет
- Tex** Texas / I. тэхаскі; II. тэхасец
- Tex** Texas / Тэхас (*штат ЗША*)
- TF** task force / *ваен.* экспедыцыйны корпус
- TFT** thin-film transistor / *эл.* тонкаплёначны транзістар
- tg** telegram / тэлеграма
- tg** telegraph / тэлеграф
- tg** Togo / Тора (*імя інтэрнэт-дамена*)
- TG** transformational grammar / *лінгв.* трансфармацыйная граматыка
- tgt** target / цэль, мішэнь
- TGV** train à grande vitesse / *фр.* высакахуткасны цягнік
- TGWU** Transport and General Workers' Union / *брыт.* Прафсаюз транспартных і некваліфікаваных рабочых
- th** Thailand / Тайланд (*імя інтэрнэт-дамена*)
- TH** true heading / сапраўдны курс
- Th.B.** Theologicae Baccalaureus / *лац.* бакалаўр тэалогіі



- Th.D.** Theologicae Doctor / *лац.* доктор тэалогіі
- thd** thread / *нітка; тэх.* разьба, нарэз (*вінта*)
- thd** thunderhead / *метэар.* навальнічны фронт
- thdr** thunder / *гром*
- theat** theater / *тэатр*
- theat** theatrical / *тэатральны*
- theo** theoretical / *тэарэтычны*
- theol** theological / *тэалагічны, багаслоўскі*
- theol** theology / *багаслоўе, тэалогія*
- theor** theorem / *тэарэма*
- therm** thermometer / *тэрмометр*
- Thess.** Thessalonians / *рэл.* Пасланне да Тэсалонцаў, Тс.
- THI** temperature-humidity index / *паказчык тэмпературы і вільготнасці*
- thk** thick / *тоўсты, тлусты*
- Th.M.** Theologicae Magister / *лац.* магістр тэалогіі
- thou** [θau] *n* (*pl* **thou, thous**) thousand / *разм.* тысяча
- three-D** *тс.* **3D** three-dimensional / *трохвымерны, прасторавы*
- Thurs** Thursday / *чацвер*
- THX** thanks / *дзякуй (ужыв. у тэкставых паведамленнях)*
- TIFF** [tif] *n* Tagged Image File Format / *влт.* файлы фармат тэгаванай выявы
- TIH** Their Imperial Highnesses / *Іх Імператарская Высокасць*
- Tim.** Timothy / *рэл.* Пасланне да Цімафея, Цім.
- tinct** tincture / *настойка, тынктура*
- TIR** Transports Internationaux Routiers / *фр.* міжнародная дарожная перавозка
- Tiros** ['taɪrəʊs] television and infrared observation satellite / *спадарожнік для назірання ў бачным і інфрачырвоным дыяпазонах*
- tit** title / *назва, загаловак*
- Tit.** Titus / *рэл.* Пасланне да Ціта, Ціт
- tix** [tɪks] *pl n* tickets / *разм.* білеты
- tj** Tajikistan / *Таджыкістан (імя інтэрнэт-дамена)*
- tk** tank / *танк, танкавы*
- tk** Tokelau / *Такелау (імя інтэрнэт-дамена)*
- tk** truck / *грузавы аўтамабіль*
- TKO** technical knockout / *спарт.* тэхнічны накаўт
- tkof** take-off / *узлёт, старт*
- TL** time loan / *эк.* тэрміновы крэдыт
- TL** total loss / *эк.* сумарная страта
- TLC** tender loving care / *разм.* пяшчотны клопат
- TLO** total loss only / *страх.* толькі ў выпадку поўнай гібелі
- tlr** trailer / *тэяйлер, аўтапрычэп*
- TM** technical manual / *тэхнічная інструкцыя*
- TM** trademark / *гандлёвая марка, таварны знак*
- TM** training manual / *вучэбны дапаможнік*
- TM** transcendental meditation / *трансцэндэнтальная медытацыя*
- TM** true mean / *мат.* сапраўднае сярэдняе (*значэнне*)
- tm** Turkmenistan / *Туркменістан (імя інтэрнэт-дамена)*
- tmbr** timber / *лесаматэрыял, будаўнічы лес*
- TMI** too much information / *разм.* занадта шмат інфармацыі
- TMO** telegraph money order / *тэлеграфны грашовы перавод*
- tmp** temperature / *тэмпература*
- TMT** telecommunications, media, and technology / *тэлекамунікацыі, сродкі інфармацыі і тэхналогіі (як сектар эканомікі)*
- TN** tariff number / *эк.* тарыфны код
- TN** telephone number / *нумар тэлефона*

- TN** Tennessee / Тэннэсі (*штат ЗША*)
- TN** thermonuclear / тэрмаядзерны
- TN** true north / геаграфічная (сапраўдная) поўнач
- tn** Tunisia / Туніс (*імя інтэрнэт-дамена*)
- tng** training / навучанне, трэніроўка, падрыхтоўка
- tng** tonnage / танаж
- TNT** trinitrotoluene / *хім.* тратыл, тол
- TO** telephone office / тэлефонная станцыя
- to** Tonga / Тонга (*імя інтэрнэт-дамена*)
- TO** turn over / перагарніце, глядзіце на адвароце
- Tob.** Tobit / *рэл.* Кніга Тобія, Тоб.
- TOC** table of contents / змест
- tog** *тс.* **togr** together / разам
- tol** tolerance / *тэх.* допуск
- tom** [tɒm] *n* tomato / *разм.* памідор, тамат
- toon** [tu:n] *n* cartoon film / *разм.* мультфільм
- top** topographic(al) / тапаграфічны
- топо** ['tɒpəʊ] *n* (*pl -os*) topographic map / тапаграфічная карта
- topog** topographic(al) / тапаграфічны
- topog** topography / тапаграфія
- tor** torpedo / *мар.* тарпеда
- tot** total / I. агульны, поўны; II. сума, агульная колькасць
- tote** [təʊt] *n* totalizer / *разм.* таталізатар
- tox** *тс.* **toxicol** toxicology / таксікалогія
- tp** East Timor / Усходні Тымор (*імя інтэрнэт-дамена*)
- TP** teaching practice / педагогічная практыка
- tp** telephone / тэлефон
- TP** title page / тытульная старонка
- tp** township / *амер.* мястэчка, раён
- TP** treaty port / порт, адчынены для замежнага гандлю
- TPI** tax and price index / *брыт. фін.* індэкс падаткаў і цэн
- TPI** teeth per inch / *спец.* зубоў (пілы) на цалю
- tpk** turnpike / *амер.* 1. аўтастрада (*часам платная*); 2. дарожная застава
- TPO** traveling post office / паштовы вагон
- tpr** teleprinter / тэлепрынтар, тэлетайп
- TPR** temperature, pulse, respiration / *мед.* тэмпература, пульс, дыханне
- tpr** trooper / *ваен.* жаўнер, салдат (*любога роду войск*)
- tps** troops / войскі, узброеныя сілы
- tpt** transport / транспарт, транспартныя сродкі
- TQM** total quality management / комплекснае кіраванне якасцю
- TR** tariff reform / тарыфная рэформа
- TR** technical report / тэхнічная справаздача
- tr** tincture / настойка, тынктура
- tr** train / цягнік
- tr** transaction / справа, пагадненне
- tr** transit / 1. транзіт, перавозка; 2. *амер.* гарадскі транспарт
- tr** transitive / *лінгв.* пераходны
- tr** translation / пераклад
- tr** translator / перакладчык
- tr** treasurer / скарбнік
- tr** trill / *муз.* трэль
- tr** trustee / *юр.* даверны ўласнік; апекавальнік, апякун
- TR** trust receipt / *фін.* распіска на давернай аснове
- tr** Turkey / Турцыя (*імя інтэрнэт-дамена*)
- trac** [træk] *n* tractor / *разм.* трактар; цягач
- trad** [træd] *adj* traditional / *разм.* традыцыйны, несучасны (*асабл. пра музыку*)

- traf** traffic / 1. (вулічны) рух, транспарт; 2. гандаль
- trag** tragedy / трагедыя
- trank** [træŋk] *n* tranquilizer / *разм.* транквілізатар
- tranny** *тс. tranny* ['træni] *n* (*pl* -ies) transistor radio / *брыт. разм.* транзістарны прымальнік
- trans** transaction / справа, пагадненне
- trans** transfer / перавод, перанос, перамяшчэнне, трансфер
- trans** transit / 1. транзіт, перавозка; 2. *амер.* гарадскі транспарт
- trans** transitive / *лінгв.* пераходны
- trans** translated / перакладзены
- trans** translation / пераклад
- trans** translator / перакладчык
- trans** transmitter / (радыё)перадатчык
- trans** transparent / празрысты
- trans** transport / транспарт
- trans** transportation / транспартаванне, перавозка
- transf** transfer / перавод, перанос, перамяшчэнне, трансфер
- transp** transparent / празрысты
- transv** transverse / перасякальны, перакрываючы
- trav** traveller / падарожнік, турыст
- treas** treasurer / скарбнік
- Treas** Treasury / скарбніца, Міністэрства фінансаў
- TRF** tuned radio frequency / настроеная радыёчастата
- TRH** Their Royal Highnesses / Іх Каралеўскія Высокасці
- trib** tribal / плеяны, радавы
- trib** tribunal / суд, трыбунал
- trig** *тс. trigon* trigonometric(al) / трыганаметрычны
- trip** triplicate / патройны, траісты, у трох экзэмплярах
- trk** truck / грузавы аўтамабіль
- trk** trunk / 1. камель (*дрэва*); 2. куфар; 3. багажнік
- trm** *тс. trml* terminal / канцавы пункт, канцавая станцыя; вакзал
- tRNA** transfer RNA / *біяхім.* транспартная РНК, тРНК
- trop** *тс. trp* tropical / трапічны
- trs** troops / войскі, узброеныя сілы
- tru** trustee / *юр.* даверны ўласнік; апекавальнік, апякун
- ts** teaspoon(ful) / чайная лыжка
- TS** tensile strength / *тэх.* трываласць на разрыў
- TS** test solution / *хім.* стандартны раствор, стандартная рашчына
- TS** transverse section / папярочны разрэз
- TS** typescript / *друк.* машынапісная копія
- TSE** Toronto Stock Exchange / Фундавая біржа Таронта
- TSH** Their Serene Highnesses / Іх Светласці
- TSH** thyroid stimulating hormone / *біяхім.* тырэатропны гармон
- tshwr** thundershower / *метэар.* злева з навальніцай
- tsp** *тс. tspn* teaspoon(ful) / чайная лыжка
- tspt** transport / транспарт
- tstm** thunderstorm / *метэар.* навальніца
- TSU** this side up / на гэты бок
- TT** teetotaller / непітушчы чалавек
- TT** telegraphic transfer / тэлеграфны (грашовы) перавод
- TT** teletype; teletypewriter / тэлетайп
- tt** Trinidad and Tobago / Трынідад і Табага (*імя інтэрнэт-дамена*)
- TT** Trinity term / летні семестр (*ва ўніверсітэце*)
- TT** tuberculin test / *мед.* туберкулінавы тэст
- TTFN** ta-ta for now / да сустрэчы (*ужыв.* у тэкставых паведамленнях)
- TTL** transistor transistor logic / *впт.* транзістар-транзістарная логіка

**TTS** text-to-speech / *влт.* сінтэз мовы  
**TU** thermal unit / *фіз.* цеплавая адзінка, калорыя  
**TU** trade union / трэд-юніён, прафсаюз  
**TU** traffic unit / *влт.* адзінка вымярэння інтэнсіўнасці трафіка  
**TUC** Trades Union Congress / Брытанскі кангрэс трэд-юніёнаў  
**'tude** [tju:d, tu:d] *n* attitude / *разм.* дзерзкае, агрэсіўнае стаўленне  
**Tues** Tuesday / аўторак  
**turbt** turbulent / турбулентны  
**Turk** Turkey / Турцыя  
**Turk** Turkish / I. турэцкі; II. турэцкая мова  
**turp** [tə:p] *n* turpentine / жывіца; шкіпінар  
**tux** [tʌks] *n* tuxedo / *амер. разм.* смокінг  
**TV** television / тэлебачанне, тэлевізар  
**TV** transvestite / *разм.* трансвестыт  
**tv** Tuvalu / Тувалу (*імя інтэрнэт-дамена*)  
**TVI** television interference / перашкода прыманню тэлевізійных праграм  
**TVM** television movie / тэлефільм  
**tw** Taiwan / Тайвань (*імя інтэрнэт-дамена*)  
**TWIMC** to whom it may concern / «таму, каго датычыць» (*надпіс на дакуменце*)  
**twoc** [twɒk] *v tr* take without owner's consent / *брыт. разм.* украці (аўтамабіль)  
**twp** township / *амер.* мястэчка, раён  
**twr** tower / вежа, вышка  
**tx** tax / падатак, мыт  
**TX** Texas / Тэхас (*штат ЗША*)  
**TX** thanks / дзякуй  
**txn** taxation / падаткаабкладанне, збіранне падаткаў  
**ty** territory / тэрыторыя  
**typ** typical / тыповы

**typ** typographer / друкар  
**typ** typographic(al) / друкарскі  
**typ** typography / кнігадрукаванне, друкарства  
**typo** typographer / друкар  
**typo** typographic(al) / друкарскі  
**typo** ['taɪpəʊ] *n* (*pl* -os) typographical error / *разм.* памылка друку  
**typog** typography / кнігадрукаванне, друкарства  
**typw** typewriter / друкавальная машынка  
**tz** Tanzania / Танзанія (*імя інтэрнэт-дамена*)

## U

**u** uncle / дзядзька  
**u** unified / уніфікаваны, аднастайны  
**u** uniform / уніформа  
**U** union / аб'яднанне, саюз  
**u.** unionist / член прафсаюза  
**U** unit / адзінка (вымярэння)  
**U** united / злучаны, аб'яднаны, супольны  
**u** universal / універсальны, сусветны, глабальны  
**U** university / універсітэт  
**U** upper class / вышэйшы (сацыяльны) клас  
**U** uracil / *біяхім.* урацыл  
**ua** Ukraine / Украіна (*імя інтэрнэт-дамена*)  
**UA** unitary authority / унітарная сістэма мясцовага самакіравання  
**UAE** United Arab Emirates / Аб'яднаныя Арабскія Эміраты  
**UAM** underwater-to-air missile / *ваен.* ракета класа «падводная лодка – паветра»  
**u & lc** upper and lower case / *друк.* набор з заглаўнымі літарамі толькі на пачатку радка

- UART** ['ju:ɑ:t] Universal Asynchronous Receiver Transmitter / *эл. універсальны асинхронны прымальнік-перадатчык*
- UC** under construction / (*знаходзіцца*) у стадыі будаўніцтва
- UC** University College / *каледж універсітэта*
- UC** *тс. u.c.* upper case / *друк. 1. верхні рэгістр; 2. вялікія літары*
- UCC** Universal Copyright Convention / *Сусветная (Жэнеўская) канвенцыя аб аўтарскім праве*
- UCE** unsolicited commercial e-mail / *влт. непажаданая камерцыйная электронная пошта, спам*
- UCR** under colour removal / *друк. вылучэнне каляровай фарбы (з-пад чорнай)*
- ucs** unconscious / *непрытомны, самеллы*
- UD** upper deck / *верхняя палуба*
- UD** urban district / *гарадская акруга*
- UDA** Ulster Defence Association / *Асацыяцыя абароны Ольстара (ультраправая арганізацыя)*
- UDC** urban district council / *муніцыпальная рада гарадской акругі*
- UDI** Unilateral Declaration of Independence / *аднабаковае абвясчэнне незалежнасці*
- UDR** Ulster Defence Regiment / *полк абароны Ольстара*
- UE** university extension / *курсы пры ўніверсітэце*
- UEFA** [ju'eɪfə] Union of European Football Associations / *УЕФА, Аб'яднаная еўрапейская футбольная асацыяцыя*
- UFO** [ju: ef 'əv, 'ju:fəv] unidentified flying object / *неапазнаны лятальны аб'ект, НЛА*
- ug** Uganda / *Уганда (імя інтэрнэт-дамена)*
- UGC** University Grants Committee / *брыт. Камітэт па размеркаванні субсідый універсітэтам*
- ugt** urgent / *тэрміновы*
- UHF** ultrahigh frequency / *радыё ультравысокая частата*
- UI** unemployment insurance / *страхаванне на выпадак беспрацоўя*
- ui** ut infra / *лац. як сказана ніжэй*
- UK** United Kingdom (of Great Britain and Northern Ireland) / *Злучанае Каралеўства (Вялікабрытанія і Паўночнай Ірландыі)*
- uk** United Kingdom / *Злучанае Каралеўства (імя інтэрнэт-дамена)*
- UKAEA** United Kingdom Atomic Energy Authority / *Кіраўніцтва атамнай энергіі Вялікабрытаніі*
- Ukr** Ukraine / *Украіна*
- u/lc** upper and lower case / *друк. набор з загалюўнымі літарамі толькі на пачатку радка*
- ult** ultimate / *канчатковы, максімальны, гранічны, крайні*
- ult** ultimo / *лац. мінулага месяца*
- UMIST** ['ju:mɪst] University of Manchester Institute of Science and Technology / *Інстытут навукі і тэхнікі пры Манчэстарскім універсітэце*
- UML** unified modeling language / *влт. уніфікаваная мова мадэлявання*
- UMS** universal military service / *усеагульны воінскі абавязак*
- un** unified / *уніфікаваны, аднастайны*
- un** union / *аб'яднанне, саюз*
- un** unit / *адзінка (вымярэння)*
- un** united / *злучаны, аб'яднаны, сучольны*
- UN** United Nations / *Арганізацыя Аб'яднаных Нацый, ААН*
- un** university / *універсітэт*
- UNA** United Nations Association / *Асацыяцыя садзейнічання ААН*

- unan** unanimous / аднагалосны, аднадушны
- unb** *тс.* **unbd** unbound / незвязаны, свабодны ад абавязальства
- uncor** uncorrected / 1. нявыпраўлены; 2. недысцыплінаваны
- UNCTAD** United Nations Conference on Trade and Development / Канферэнцыя ААН па гандлі і развіцці
- UNDRO** ['ʌn,drəʊ] United Nations Disaster Relief Organization / Камісія ААН па дапамозе ў стыхійных бедствах
- undsgd** undersigned / ніжэйпадпісаны
- undtkr** undertaker / прадпрымальнік
- UNEF** ['ju:,nef] United Nations Emergency Force / Надзвычайная ўзброеная сіла ААН
- UNESCO** [ju:'neskəʊ] United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization / Камісія ААН па пытаннях асветы, навукі і культуры, ЮНЭСКО
- UNHCR** United Nations High Commissioner for Refugees / Кіраўніцтва вярхоўнага камісара ААН па справах бежанцаў
- uni** ['ju:ni] *n* university / *разм.* універсітэт
- UNICEF** ['ju:nisef] United Nations International Children's Emergency Fund / Дзіцячы фонд ААН, ЮНІСЕФ
- UNIDO** [ju:'ni:dəʊ] United Nations Industrial Development Organization / Камісія ААН па прамысловым развіцці
- Unit** Unitarian / *І. рэл.* унітарыянін; *II.* унітарны
- univ** universal / 1. універсальны; 2. сусветны, глабальны
- univ** universally / усюды, скрозь, паўсюль
- univ** university / універсітэт
- unk** *тс.* **unkn** unknown / невядомы
- unl** unlimited / неабмежаваны, абсалютны
- unm** unmarried / нежанаты або незамужныя
- UNO** United Nations Organization / Арганізацыя Аб'яднаных Нацый, ААН
- UNRWA** ['ʌnrə] United Nations Relief and Works Agency / Агенцтва ААН па дапамозе пацярпелым і арганізацыі работ
- unsgd** unsigned / непадпісаны
- UP** underproof / ніжэй за ўстаноўлены градус (*пра спірт*)
- up** upper / верхні
- UPC** universal product code / універсальны таварны код
- UPI** United Press International / «Юнайтэд Прэс Інтэрнэшнл», ЮПІ (*інфармацыйнае агенцтва*)
- URC** United Reformed Church / *брыт.* аб'яднаная рэфармаваная царква
- URL** uniform resource locator / *влт.* уніфікаваны паказальнік (інфармацыйнага) рэсурсу
- uro** urology / *мед.* уралогія
- Uru** Uruguay / Уругвай
- US** undersecretary / памочнік сакратара, намеснік міністра
- US** United States / Злучаныя Штаты (Амерыкі)
- U/S** unserviceable / непрыдатны да эксплуатацыі, няспраўны
- u.s.** ut supra / *лат.* як сказана вышэй
- USA** United States Army / сухапутныя войскі ЗША
- U.S.A.** *тс.* **USA** United States of America / Злучаныя Штаты Амерыкі, ЗША
- USAF** United States Air Force / ваенна-паветраныя сілы ЗША
- USB** Universal Serial Bus / *влт.* універсальная паслядоўная магістраль

**USDAW** ['ʌz,dɔː] Union of Shop, Distributive, and Allied Workers / Прафсаюз работнікаў гандлёвай і размеркавальнай сферы

**USM** underwater-to-surface missile / *ваен.* ракета класа «падводная лодка – зямля»

**USM** unlisted securities market / *фін.* гандаль некаціраванымі акцыямі

**USN** United States Navy / *ваенна-*марскія сілы ЗША

**USO** United Service Organization / Аб'яднаная служба абслугоўвання ўзброеных сіл

**USP** unique selling proposition / *кам.* унікальная гандлёвая прапанова

**USS** United States Senate / Сенат ЗША

**USS** United States Ship / *ваенны* карабель ЗША

**USS** United States standard / (тэхнічны) стандарт ЗША

**USSR** Union of Soviet Socialist Republics / *гіст.* СССР, Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік

**usu** usual / звычайны

**usu** usually / звычайна

**USW** ultrashort wave / *радыё* ультракароткая хваля

**UT** universal time / сусветны (грынвіцкі сярэдні) час

**UT** Utah / Юта (*штат ЗША*)

**UTC** universal time coordinated / сусветны каардынаваны час

**ute** [ju:t] *n* utility vehicle / *разм.* джып, пазадарожнік; пікап

**UTS** ultimate tensile strength / *тэх.* мяжа трываласці пры расцяжэнні

**UV** ultraviolet / I. ультрафіялетавае выпраменьванне, УФ-выпраменьванне

**UV** under voltage / *эл.* паніжанае напружанне

**UW** underwriter / *страхоўшчык*, *страхавая кампанія*

**UWIST** ['ju:wɪst] University of Wales Institute of Science and Technology / Інстытут навукі і тэхналогіі Уэльскага ўніверсітэта

**UXB** unexploded bomb / *неўзарваная бомба*

**uy** Uruguay / Уругвай (*імя інтэрнэт-дамена*)

**uz** Uzbekistan / Узбекістан (*імя інтэрнэт-дамена*)

## V

**v** value / каштоўнасць, вартасць, кошт

**v** valve / *тэх.* клапан, вентыль

**V** variable / пераменны, зменны, зменлівы

**v** vector / вектар

**v** velocity / хуткасць

**v** venerable / паважаны, шануюны

**V** Venerable / *дастойны, вялебны (тытул святара)*

**v** ventilator / вентылятар

**v** ventral / брушны

**v** verb / *лінгв.* дзеяслоў

**v** verse / страфа, радок

**v** version / версія, варыянт

**v** verso / *лац.* рэверс; цотная старонка

**v** versus / *лац.* супраць

**v** vertical / вертыкальны

**v** very / вельмі, надта, дужа

**v** vicar / вікар, прыходскі святар

**V** Vice / віцэ-

**v** vicinal / мясцовы, суседні

**V** victory / перамога

**v** village / вёска

**v** violin / скрыпка

**V** Viscount / віконт

**v** visibility / бачнасць

**v** vision / зрок, від, уяўленне

**v** vocative / *лінгв.* клічны

**v** voice / голас

**V** volt / *фіз.* вольт, В

**v** voltage / *эл.* вальтаж, напружанне

- v** voltmeter / *фіз.* вальтметр  
**v** volume / 1. аб'єм, гучнасць; 2. том, книга  
**v** volunteer / валанцёр, дабраволец  
**v** vowel / *лінгв.* галосны гук  
**VA** (Order of) Victoria and Albert / ордэн Вікторыі і Альберта  
**va** Vatican State / Ватыкан (*імя інтэр-нэт-дамена*)  
**v.a.** verb active / *лінгв.* дзеяслоў незалежнага стану  
**VA** verbal adjective / *лінгв.* аддзеяслоўны прыметнік  
**VA** Veterans Administration / *амер.* Кіраўніцтва па справах ветэранаў  
**VA** Vicar Apostolic / *рэл.* намеснік папы  
**VA** Vice Admiral / віцэ-адмірал  
**VA** Virginia / Вірджынія (*штат ЗША*)  
**VA** visual aid / візуальны сродак  
**VA** volt-ampere / *фіз.* вольт-ампер  
**vac** vacant / незаняты, свабодны  
**vac** [væk] *n* vacation / *брыт. разм.* вакацыі, адпачынак  
**vac** vacuum / вакуум  
**vac** [væk] *n* vacuum cleaner / *разм.* пыласос  
**VAD** Voluntary Aid Detachment / дабравольніцкі медыцынскі атрад  
**vag** [væg] *n* vagrant / *аўстр. разм.* бадзяга  
**val** valuation / ацэнка  
**val** value / каштоўнасць, вартасць, кошт  
**vamp** [væmp] *n* vampire / *разм.* спакусніца, жанчына-вамп  
**van** [væn] *n* advantage / *брыт.* лік «больш» (*у тэнісе*)  
**van** [væn] *n* caravan / фургон  
**van** [væn] *n* vanguard / авангард  
**V & A** Victoria and Albert Museum / Музей Вікторыі і Альберта (*у Лондане*)  
**var** variable / пераменная (*вельчыня*)  
**var** variant / варыянт  
**var** variation / 1. змяненне; 2. варыяцыя, адхіленне  
**var** variety / разнастайнасць, варыянт, разнавіднасць  
**var** various / розны, разнастайны  
**VAR** visual-aural range / мяжа бачнасці і чутнасці  
**var** [va:] *n* volt-ampere reactive / *фіз.* вар (*адзінка рэактыўнай магутнасці*)  
**VAT** value-added tax / падатак на дададзеную вартасць  
**Vat** Vatican / Ватыкан  
**v. aux.** auxiliary verb / *лінгв.* дапаможны дзеяслоў  
**vb** verb / дзеяслоў  
**vbl** verbal / (*ад*)дзеяслоўны  
**vc** Saint Vincent and the Grenadines / Сент-Вінсент і Грэнадзіны (*імя інтэр-нэт-дамена*)  
**VC** valuable cargo / каштоўны груз  
**VC** veterinary corps / *амер. ваен.* ветэрынарная служба  
**VC** Vice-Chairman / намеснік старшыні  
**VC** Vice Chancellor / віцэ-канцлер  
**VC** Vice Consul / віцэ-консул  
**VC** Victoria Cross / *брыт.* крыж Вікторыі  
**vc** violoncello / *муз.* віяланчэль  
**VCR** video cassette recorder / відэамагнітафон  
**VD** vapor density / *фіз.* шчыльнасць пары  
**vd** various dates / розныя даты  
**VD** venereal disease / *мед.* венерычнае захворванне  
**V-Day** ['vi:deɪ] *n* Victory-Day / Дзень перамогі  
**VDH** valvular disease of the heart / *мед.* парок клапана сэрца  
**VDT** Video Display Terminal / відэатэрмінал



- VDU** visual display unit / дисплей, прилада візуальної індыкацыі
- ve** Venezuela / Венесуэла (*імя інтэрнэт-дэмена*)
- V-E Day** *n* [vi:'i:dei] *n* Victory in Europe Day / Дзень перамогі ў Еўропе (8 мая 1945 г.)
- veg** [vedʒ] *n* vegetable / *разм.* гародніна
- veggie** ['vedʒi] *n* vegetable / *амер. разм.* гародніна
- veggie** ['vedʒi] *n* vegetarian / *брыт. разм.* вегетарыянец
- vel** velocity / хуткасць
- Ven** Venerable / дастойны, вялебны (*тытул святара*)
- Venez** Venezuela / Венесуэла
- vent** ventilate / вентыляваць, праветрываць
- vent** ventilation / вентыляцыя, праветрыванне
- ver** version / версія, варыянт
- ver** vertex / 1. *мат.* вяршыня; 2. *астр.* зеніт
- vert** vertebrate / пазваночны
- vert** vertical / вертыкальны
- ves** vessel / судна, карабель
- vet** [vet] *n* veteran / *амер., канад.* вэтэран, удзельнік вайны
- vet** veterinary / ветэрынарны
- vet** [vet] *n* veterinary surgeon / *разм.* ветэрынар
- VF** video frequency / відэачастата
- VF** visual field / поле зроку
- VF** voice frequency / танальная частата
- vg** British Virgin Islands / Брытанскія Віргінскія астравы (*імя інтэрнэт-дэмена*)
- v.g.** verbi gratia / *лац.* напрыклад
- VG** very good / вельмі добра
- VG** Vicar General / галоўны вікар
- VHF** very high frequency / *радыё* вельмі высокая частата
- vi** US Virgin Islands / Амерыканскія Віргінскія астравы (*імя інтэрнэт-дэмена*)
- VI** verb intransitive / *лінгв.* неперыходны дзеяслоў
- vi** vide infra / *лац.* глядзі ніжэй
- VI** Virgin Islands / Віргінскія астравы
- VI** viscosity index / *спец.* індэкс вязкасці
- VI** volume indicator / індыкатар гучнасці
- vib** vibration / хістанне, ваганне
- vibes** [vaɪbz] *pl n* vibraphone / *разм.* вібрафон (*музычны інструмент*)
- vibes** [vaɪbz] *pl n* vibrations / *жарг.* флюіды, атмасфера, настрой
- vic** vicar / вікар, прыходскі святар
- vic** vicinity / блізкасць, суседства
- vil** *тс.* **vill** village / вёска, сяло
- VIN** vehicle identification number / ідэнтыфікацыйны нумар аўтамабіля
- VIP** very important person / вельмі важная персона, высокапастаўленая асоба
- VIP** visually impaired person / інвалід па зроку
- vis** viscosity / вязкасць, ліпкасць, клейкасць
- Vis** Viscount / віконт
- Vis** Viscountess / віконтэса
- vis** visibility / бачнасць, агляд
- vis** visible / бачны
- vis** visual / візуальны
- Visc** *тс.* **Visct** Viscount(ess) / віконт; віконтэса
- VISTA** ['vɪstə] Volunteers in Service to America / Дабравольцы на службе Амерыцы (*нацыянальная праграма дапамогі, ЗША*)
- vit** vitamin / вітамін
- vit** vitreous / шкляны, шклопадобны
- viz** videlicet / *лац.* гэта значыць, г. зн.; а менавіта

- VJ** video jockey / ві-джэй, відзажакей (*вядучы музычных праграм на тэлебачанні*)
- V-J Day** [ˌviːˈdʒeɪdeɪ] *n* Victory over Japan Day / Дзень перамогі над Японіяй (15 жніўня 1945 г.)
- VL** Vulgar Latin / вульгарная лаціна
- VLA** very low altitude / ав. вельмі малая вышыня
- VLF** very low frequency / радыё вельмі нізкая частата
- VLR** very long range / звышдалёкі
- VLSI** very large-scale integration / эл. інтэграцыя звышвысокага ўзроўню
- vm** voltmeter / эл. вальтметр
- v-mail** [ˈviːmeɪl] *n* videomail / відэапошта
- VMT** very many thanks / з глыбокай удзячнасцю
- VN** verb neuter / лінгв. непераходны дзеяслоў
- vn** Vietnam / В'етнам (*імя інтэрнэт-дамена*)
- vn** violin / муз. скрыпка
- VN** visiting nurse / патранажная медсястра
- VO** Royal Victorian Order / брыт. ордэн каралевы Вікторыі
- VO** verbal order / вусны загад
- vo** verso / лац. рэверс; цотная старонка
- vo-ag** [ˈvəʊæg] *n* vocational agriculture / амер. аграрыя
- voc** vocational / прафесійны
- voc** vocative / лінгв. клічны
- vocab** [ˈvɒkəb] *n* vocabulary / слоўнік
- vocative** / лінгв. клічны
- vol** volume / 1. аб'ём, гучнасць; 2. том, кніга
- vol** volunteer / дабраvoleц, валанцёр
- VOLAR** volunteer army / дабравольніцкая армія
- volc** volcanic / вулканічны
- volc** volcano / вулкан
- VOM** volt-ohmmeter / фіз. вольтометр
- vou** voucher / расписка, паручышальства, пасведчанне
- VP** vapor pressure / фіз. ціск пары
- VP** verb passive / лінгв. дзеяслоў залежнага стану
- VP** verb phrase / лінгв. дзеяслоўная група
- VP** Vice President / віцэ-прэзідэнт
- VPN** virtual private network / влт. віртуальная прыватная сетка
- VR** verb reflexive / лінгв. зваротны дзеяслоў
- VR** Victoria Regina / лац. Каралева Вікторыя
- VR** virtual reality / влт. віртуальная рэальнасць
- VR** voltage regulator / стабілізатар напружання
- VRAM** [ˈviːræm] video random-access memory / влт. відэапамыць, аператыўнае запамінальнае ўстройства (АЗУ) відэавыяваў
- vrbl** variable / мат. пераменная велічыня
- V. Rev.** Very Reverend / (яго) вялебнасць (*тытул*)
- vs** verse / страфа, радок
- vs** versus / лац. супраць
- VS** Veterinary Surgeon / ветэрынар
- v.s.** vide supra / лац. глядзі вышэй
- VS** visual signal / візуальны сігнал
- vsb** visible / бачны
- vsby** visibility / бачнасць
- vsn** vision / зрок, від, відовішча
- VSO** very superior old / вытрыманы (*пра каньяк з вытрымкай ад 12 да 17 гадоў*)
- VSO** Voluntary Service Overseas / брыт. дабравольніцкая служба за мяжой
- VSOP** very superior old pale / вельмі вытрыманы (*пра каньяк з вытрымкай ад 18 да 25 гадоў*)

**VT** vacuum tube / эл. электрвакуумная лампа  
**VT** verb transitive / лінгв. пераходны дзеяслоў  
**Vt.** тс. **VT** Vermont / Вермонт (штат ЗША)  
**vt** voting / галасаванне  
**UTC** voting trust certificate / фін. даверанасць на права галасавання  
**VTO** vertical takeoff / вертыкальны ўзлёт  
**VTOL** ['vi:tɒl] vertical takeoff and landing / вертыкальны ўзлёт і пасада  
**VTR** video tape recorder / відэамагнітафон  
**VTVM** vacuum tube voltmeter / фіз. электронны вальтметр  
**vu** Vanuatu / Вануату (імя інтэрнэт-дамена)  
**VU** volume unit / адзінка вымярэння ўзроўню гучнасці  
**Vulg** Vulgate / Вульгата  
**VV** vice versa / лат. наадварот, супрацьлегла  
**VVSOP** very very superior old pale / вельмі вытрыманы (пра каньяк з вытрымкай ад 25 да 40 гадоў)  
**VW** Very Worshipful / высокапаважаны, высокашаноўны  
**vy** very / вельмі

## W

**W** Wales / Уэльс  
**w** wall / сцяна  
**w** war / вайна  
**w** warehouse / (таварны) склад  
**w** warm / цёплы  
**w** waste / адходы (вытворчасці)  
**w** water / вада  
**W** watt / эл. ват, Вт  
**w** weather / надвор'е  
**w** week / тыдзень  
**w** weight / вага, маса  
**W** Welsh / I. уэльскі, валійскі; II. уэльская, валійская мова  
**W** West / заход; мар., метэар. вест  
**W** Western / заходні  
**w** white / белы  
**w** wide / шырокі  
**w** width / шырыня  
**w** wife / жонка  
**W** wind / вецер  
**W** wire / дрот, провад  
**w** with / з, разам з  
**w** wood / лес, драўніна  
**W** work / праца, работа  
**w** wrong / няправільны, памылковы  
**WA** Washington (state) / Вашынгтон (штат ЗША)  
**WA** Western Australia / Заходняя Аўстралія (штат Аўстраліі)  
**WAB** World Association of Belarussians «Fatherland» / Згуртаванне беларусаў свету (ЗБС) «Бацькаўшчына»  
**WAF** with all faults / кам. без гарантыі, без адказнасці прадаўца за дэфекты  
**WAN** wide area network / влп. рэгіянальная сетка  
**w & s** whiskey and soda / віскі з содавай  
**WAP** [wæp] Wireless Application Protocol / влп. пратакол бесправяднога доступу  
**War** тс. **Warks** Warwickshire / Уорык(шыр) (графства Англіі)  
**warrtd** warranted / пацверджаны, гарантаваны  
**Wash.** Washington (state) / Вашынгтон (штат ЗША)  
**Wasp** тс. **WASP** [wɒsp] *n* White Anglo-Saxon Protestant / амер. амерыканец англасаксонскага паходжання і пратэстанцкага веравызнання

- WAVES** *тс.* **Waves** [wervz] Women Accepted for Volunteer Emergency Service / *амер.* «Жанчыны на дабравольнай надзвычайнай службе» (частка ваенна-марскіх сіл ЗША)
- WB** water ballast / вадзяны баласт
- wb** *тс.* **W/B, W.B.** waybill / 1. транспартная накладная; 2. спіс пасажыраў
- WB** weather bureau / бюро надвор'я
- Wb** weber / *фіз.* вебер, Вб
- WB** westbound / які рухаецца ў заходнім кірунку
- WBC** white blood count / *мед.* колькасць лейкоцытаў, лейкоцитарная формула
- WC** water closet / прыбіральня, туалет
- WC** without charge / бясплатна
- WC** wood casing / драўляная шалёўка, ліштва
- WC** working capital / *эк.* абаротны капітал
- WCC** World Council of Churches / Сусветная рада цэркваў
- WD** War Department / *амер. гіст.* Ваеннае міністэрства
- wd** wind / вецер
- wd** window / акно
- wd** wood / лес, драўніна
- wd** word / слова
- wd** wound / раненне, рана
- wdt** width / шырыня
- wea** weather / I. надвор'е; II. *спец.* метэаралагічны
- WEA** Workers' Educational Association / *брыт.* Асветніцкая асацыяцыя рабочых
- Wed** Wednesday / серада
- w.e.f.** with effect from / уступнае ў сілу з (даты)
- wellies** ['welɪz] *pl n* Wellington boots / *брыт. разм.* гумаваы боты
- Westm** Westminster / Вестмінстар (раён Лондана)
- WEU** Western European Union / Заходнееўрапейскі саюз
- wf** Wallis and Futuna Islands / астравы Уоліс і Футуна (*імя інтэрнэт-дамена*)
- WF** wing forward / *спарт.* крайні форвард
- WF** woodfree paper / *спец.* бездраўнінная папера
- wf** wrong font / *друк.* чужая літара (з іншай гарнітуры)
- WFTU** World Federation of Trade Unions / Сусветная федэрацыя прафсаюзаў
- WG** water gauge / *тэх.* вадамер
- WG** wire gauge / драцяны калібр
- wgt** weight / вага, маса
- WH** water heater / воданагравальнік
- WH** watt-hour / *эл.* ват-гадзіна
- whf** wharf / прыстань, прычал
- WHO** World Health Organization / Сусветная арганізацыя аховы здароўя
- Whr** watt-hour / *эл.* ват-гадзіна
- whs** *тс.* **whse** warehouse / (таварны) склад
- whsle** wholesale / аптovy гандаль
- WI** West Indian / вест-індскі
- WI** West Indies / *геагр.* Вест-Індыя
- WI** Wisconsin / Вісконсін (*штат ЗША*)
- WI** Women's Institute / *брыт.* «Жанчыны інстытут» (*аб'ядноўвае жанчын з сельскай мясцовасці*)
- WI** wrought iron / каванае жалеза
- WIA** wounded in action / паранены ў бай
- wid** widow; widower / удава; удавец
- Wi-Fi** ['waɪfaɪ] Wireless Fidelity / *влт.* бесправадны доступ (*у інтэрнэт*)
- Wilts** [wɪlts] Wiltshire / Уілтыр (*графства Англіі*)
- WIMC** whom it may concern / «таму, каго датычыць» (*надпіс на дакуменце*)

- WIMP** [wɪmp] windows, icons, menus and pointers / *влт.* інтэрфэйс з выкарыстаннем вокнаў, піктаграм, меню і паказальнікаў
- WIPO** *тс.* **Wipo** ['waɪpəʊ] World Intellectual Property Organization / Сусветная арганізацыя па ахове інтэлектуальнай уласнасці
- Wis** Wisconsin / Вісконсін (*штат ЗША*)
- wk** weak / слабы
- wk** week / тыдзень
- wk** well-known / шырока вядомы
- wk** work / праца, работа
- wkg** working / рабочы, дзейны
- wkly** weekly / I. штотыднёвы; II. што-тыдзень
- wkr** worker / рабочы
- WL** waterline / *мар.* ватэрлінія
- WL** wavelength / *фіз.* даўжыня хвалі
- WLM** Women's Liberation Movement / Рух за вызваленне жанчын
- WM** watermark / 1. вадзяны знак, філігрань; 2. адзнака ўзроўню вады
- wm** wattmeter / *эл.* ватметр
- WMD** weapon(s) of mass destruction / зброя масавага паражэння
- wmk** watermark / 1. вадзяны знак, філігрань; 2. адзнака ўзроўню вады
- WMO** World Meteorological Organization / Сусветная метэаралагічная арганізацыя
- wng** warning / папярэджанне, перасцярога
- WNW** west-northwest / *мар., метэар.* вест-норд-вест
- WO** walkover / лёгкая перамога
- WO** War Office / *брыт. гіст.* Ваеннае міністэрства
- WO** Warrant Officer / *ваен.* уорант-афіцэр
- WO** water-in-oil / водна-алейны
- WO** wireless operator / радыст, радыёаператар
- WO** *тс.* **w/o** without / без
- w/o** written off / спісаны (*з рахунку*)
- WOC** without compensation / без кампенсацыі
- wor** worshipful / ваша міласць (*пры зваротку*)
- Worcs** [wə:ks] Worcestershire / Вустэр(шыр) (*графства Англіі*)
- WORM** [wə:m] write once read many times / *влт.* аднаразовы запіс і шматразовае счытванне
- WOW** waiting on weather / чаканне пагоды
- WP** wastepaper / макулатура, папяровыя адходы
- WP** waterproof / воданепранікальны, водаўстойлівы
- WP** weather permitting / калі будзе пагода
- WP** weatherproof / атмасферастойкі, устойлівы да непагадзі
- WP** white phosphorus / *хім.* белы фосфар
- WP** without prejudice / *юр.* без уруны (*чаму-н.*), без шкоды (*каму-н.*)
- WP** word processing / *влт.* апрацоўка тэксту
- WP** word processor / *влт.* тэкставы працэсар
- WP** working pressure / *фіз.* рабочы ціск
- WPA** Works Progress Administration / *амер.* Кіраўніцтва грамадскай працы
- WPB** *тс.* **w.p.b.** waste paper basket / кошык для скарыстанай паперы
- WPC** woman police constable / *брыт.* жанчына-паліцэйскі
- wpm** words per minute / слоў у хвіліну
- wpn** weapon / зброя, узбраенне
- WPP** waterproof paper packing / упакоўка з воданепранікальнай паперы
- WR** warehouse receipt / *кам.* складская распіска

**WR** war risk / *страх.* ваенная рызыка  
**wr** writing paper / пісчая папера  
**WRAC** [ræk] Women's Royal Army Corps / *брыт.* Жаночая каралеўская служба сухапутных войск  
**WRAF** [ræf] Women's Royal Air Force / *брыт.* Жаночая каралеўская служба ваенна-паветраных сіл  
**WRI** war risks insurance / *страх.* страхаванне ад ваеннай рызыкі  
**WRNS** Women's Royal Naval Service / *брыт.* Жаночая каралеўская служба ваенна-марскіх сіл  
**wrnt** warrant / *юр.* ордар, загад  
**WRVS** Women's Royal Voluntary Service / *брыт.* Жаночая каралеўская дабравольная служба  
**WS** water-soluble / *хім.* водарастваральны, водарашчынны  
**WS** water supply / водазабеспячэнне  
**WS** weather station / метэастанцыя  
**WS** weather stripping / *тэх.* ушчыльнік  
**ws** Western Samoa / Заходняя Самоа (*імя інтэрнэт-дамена*)  
**WS** wingspread / размах крылаў  
**WSW** west-southwest / *мар., метэар.* вест-зюйд-вест  
**wt** warrant / *юр.* ордар, загад  
**WT** wartime / ваенны час  
**WT** watertight / воданепранікальны, герметычны, непрамакальны  
**wt** weight / вага, маса  
**WT** wireless telegraphy / радыётэлеграфія  
**WT** wireless telephone / радыётэлефон  
**wt** without / без  
**WTC** World Trade Center / Сусветны гандлёвы цэнтр  
**wth** width / шырыня  
**wthr** weather / I. надвор'е; II. *стел.* метэаралагічны  
**WTO** World Trade Organization / Сусветная гандлёвая арганізацыя  
**wtr** waiter / афіцыянт

**wtr** winter / зіма  
**wtr** writer / пісьменнік, аўтар  
**WV** *тс. W. Va.* West Virginia / Заходняя Вірджынія (*штат ЗША*)  
**WW** warehouse warrant / *кам.* складское пасведчанне  
**WW** water-white / бясколерны, як вада  
**WW** waterworks / водаправодная станцыя, гідратэхнічны аб'ект  
**WW** world war / сусветная вайна  
**WWF** Worldwide Wildlife Fund / Сусветны фонд аховы дзікай прыроды  
**WWI** World War One / Першая сусветная вайна (1914–1918 гг.)  
**WWII** World War Two / Другая сусветная вайна (1939–1945 гг.)  
**WWW** World Wide Web / «Сусветная павуціна», Селіва (*глобальная інфармацыйная сістэма інтэрнэт-рэсурсаў*)  
**WY** *тс. Wyo* Wyoming / Ваёмінг (*штат ЗША*)  
**WYSIWYG** ['wɪziwɪg] what you see is what you get / *вгл.* «што бачыш, тое і атрымаеш» (*рэжым тэкставых працэсараў*)

## X

**X** Christ / *рэл.* Хрыстос  
**x** experimental / эксперыментальны  
**x** extra / асабліва, вельмі  
**x** xenon / *хім.* ксенон  
**XC** ex coupon / *фін.* «без купона» (*пра каштоўныя паперы без працэнтаў*)  
**XD** ex dividend / *фін.* без (права на атрыманне) дывідэнду (*пра акцыі*)  
**xg** crossing / 1. скрыжаванне; 2. пешаходны пераход  
**XI** ex interest / *фін.* без (права на атрыманне) працэнтаў

- XL** extra large / вельмі вялікі (*памер адзення*)
- XLNT** excellent / выдатны (*ужыв. у тэкставых паведамленнях*)
- Xmas** ['krɪsməs, 'eksməs] *n* Christmas / *разм.* Каляды
- Xn** Christian / I. хрысціянскі; II. хрысціянін, хрысціянка
- Xnty** Christianity / хрысціянства
- XO** executive officer / 1. кіраўнік спраў; 2. *амер. ваен.* старшы памочнік камандзіра
- XP** extreme programming / экстрэмальнае праграмаванне
- XR** ex rights / *фін.* «без правоў» (*пра акцыі*)
- Xt** Christian / I. хрысціянскі; II. хрысціянін, хрысціянка
- xtal** crystal / 1. крышталічны; 2. крышталёвы, крышталёны
- Xtian** Christian / I. хрысціянскі; II. хрысціянін, хрысціянка
- xtry** extraordinary / надзвычайны, экстраардынарны
- Xty** Christianity / хрысціянства
- XW** ex warrant / *фін.* «без варантаў» (*на набыццё акцыі*)

## Y

- y** yard / ярд
- y** year / год
- y** yellow / жоўты
- y** yen / іена (*грашовая адзінка*)
- Y** Young Men's Christian Association / Асацыяцыя хрысціянскай моладзі (*міжнародная дабрачынная арганізацыя*)
- Y** Young Women's Christian Association / Асацыяцыя хрысціянскай жаночай моладзі (*міжнародная дабрачынная арганізацыя*)
- YB** yearbook / штогоднік
- YC** yacht club / яхт-клуб
- YC** Young Conservative / *брыт.* маладыя кансерватары
- yd** yard / ярд
- yday** yesterday / учора
- ye** Yemen / Емен (*імя інтэрнэт-дамена*)
- yel** yellow / жоўты
- yest** *тс.* **yesty** yesterday / учора
- YH** youth hostel / моладзевая турбаза або пансіянат
- YHA** Youth Hostels Association / *брыт.* Асацыяцыя моладзевых турбаз і гатэляў
- Y2K** year 2000 / двухтысячны год
- yl** yellow / жоўты
- yld** yield / велічыня выпрацоўкі, выхад (*прадукцыі*)
- YMCA** Young Men's Christian Association / Асацыяцыя хрысціянскай моладзі (*міжнародная дабрачынная арганізацыя*)
- YO** year-old / гадовы (*пра ўзрост*)
- Yorks.** [jɔ:ks] Yorkshire / Ёркшыр (*былое графства Англіі*)
- YP** yield point / *фіз.* мяжа чечнасці
- YP** young people / моладзь
- yr** year / год
- yr** younger / маладзейшы, малодшы
- yr** your / ваш, твой
- yrly** yearly / штогадовы
- yrs** yours / ваш, твой
- YS** yellow spot / *анат.* жоўтая пляма (*сеткавіцы*)
- yst** youngest / самы малады, найменшы
- YT** Yukon Territory / Юканская тэрыторыя (*Канады*)
- yuppie** *тс.* **Yuppu** ['jʌpɪ] *n* (*pl -ies*) young urban professional; young upwardly mobile professional / «япі», малады паспяховы прафесіянал
- YWCA** Young Women's Christian Association / Асацыяцыя хрысціянскай жаночай моладзі (*міжнародная дабрачынная арганізацыя*)

## Z

**Z** zero / нуль

**Z** zinc / *хім.* цынк

**z** zone / зона

**za** South Africa / Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка (*імя інтэрнэт-дамена*)

**ZB** zero balance / *фін.* нулявы баланс

**ZD** zenith distance / *астр.* зенітная адлегласць

**Zech.** Zechariah / *рэл.* Кніга прарока Захарыі, Зх.

**Zep** [zɛp] *n* zeppelin / цэпелін, дырыжабль

**Zeph.** Zerphaniah / *рэл.* Кніга прарока Сафона, Сф.

**ZF** zero frequency / *тэх.* нулявая частата

**ZF** zone of fire / *ваен.* зона агню

**ZG** zoological garden / заалагічны сад

**ZI** zone of the interior / *амер.* кантынентальная частка ЗША

**zine** [zi:n] *n* magazine / *разм.* часопіс (*асабл. некамерцыйнае выданне для фанатаў*)

**ZIP** Zone Improvement Plan (code) / *амер.* паштовы індэкс

**zm** Zambia / Замбія (*імя інтэрнэт-дамена*)

**zoo** [zu:] *n* zoological garden(s) / заапарк

**zool** zoological / заалагічны

**zool** zoology / заалогія

**ZPG** zero population growth / нулявы прырост насельніцтва

**ZT** zone time / паясны час

**zw** Zimbabwe / Зімбабвэ (*імя інтэрнэт-дамена*)



## Змест

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Прадмова . . . . .                 | 5  |
| Аб карыстанні слоўнікам . . . . .  | 7  |
| Умоўныя скарачэнні . . . . .       | 9  |
| Лексікаграфічныя крыніцы . . . . . | 10 |
| Англійскі алфавіт . . . . .        | 12 |
| А – Z . . . . .                    | 13 |

Даведкавае выданне

**Кардубан Юлія Мікалаеўна**  
**АНГЛІЙСКА-БЕЛАРУСКІ СЛОЎНІК**  
**СКАРАЧЭННЯЎ**

Рэдактар  
*Зьміцер Санько*

Карэктар  
*Надзея Вішнеўская*

Тэхнічны рэдактар  
*Алесь Дрыбін*

Мастак  
*Віталь Катовіч*

Кампютарнае шыхтаванне  
*Наталя Ермоленка*

Палпісана ў друк 06.08.10. Фармат 60×90<sup>1/16</sup>. Папера афсетная. Гарнітура Souser.  
Ум. друк. арк. 12,0. Ул.-выд. арк. 13,5. Наклад 300 паасобнікаў. Замова № 72.  
Выдавец і паліграфічнае выкананне: НВК «Тэхналогія». ЛВ № 02330 / 0552516  
ад 09.07.2009. Вул. Пяўкова, 19. 220007, Мінск.

**АНГЛІЙСКА-БЕЛАРУСКІ  
СЛОЎНІК  
СКАРАЧЭННЯЎ**

Перакладны  
англійска-беларускі слоўнік скарачэнняў  
выдаецца ўпершыню. Яго корпус складаюць  
каля 8 500 найбольш ужывальных скарачэнняў  
сучаснай англійскай мовы з адпаведнай расшыфравкай  
і іх беларускія эквіваленты. Выданне прызначаецца  
для шырокага кола карыстальнікаў.

ISBN 978-985-458-206-1



9 789854 582061

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

